



Л. А. Латоцін

Б. Д. Чабатарэўскі



10•11

**ЗБОРНІК ЗАДАЧ
ПА ГЕАМЕТРЫІ**

Л. А. Латоцін Б. Д. Чабатарэўскі

ЗБОРНІК ЗАДАЧ ПА ГЕАМЕТРЫІ

Вучэбны дапаможнік для 10—11 класаў
устаноў агульнай сярэдняй аддукацыі
з беларускай мовай навучання
(базавы і павышаны ўзроўні)

*Дапушчана
Міністэрствам аддукацыі
Рэспублікі Беларусь*

Мінск «Народная асвета» 2021

Правообладатель Народная асвета

УДК 514(075.3=161.3)

ББК 22.151я721

Л27

Рэцэнзенты:

кафедра методыкі выкладання фізіка-матэматычных дысцыплін
установы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
(кандыдат педагогічных навук, дацэнт *A. P. Грынько*); метадыст вышэйшай
прыродазнаўча-матэматычнай адукацыі Нацыянальнага інстытута адукацыі
T. A. Адамовіч

ISBN 978-985-03-3703-0

© Латоцін Л. А., Чабатарэўскі Б. Д., 2021

© Афармленне. УП «Народная асвета», 2021

Правообладатель Народная асвета

Дарагія сябры!

Кніга, якую вы тримаеце ў руках, змяшчае заданні для практычнага авалодвання тым зместам, што выкладзены ў вучэбных дапаможніках па геаметрыі для сярэдняй агульнаадукацыйнай школы.


Заданні ў пропанаваным зборніку для кожнага класа згрупаваны па параграфах, якія названы гэтаксама, як і адпаведныя параграфы вучэбнага дапаможніка. Нумары практыкаванняў у зборніку адрозніваюцца колерамі. Колер нумара, як правіла, адпавядзе таму сэнсаваму блоку вучэбнага дапаможніка, якія пазначаны літарай адпаведнага колеру. Напрыклад, задачы 751, 752, 779, 799, 891 звязаны з лагічнымі блокамі А), Б), В), Г), Д параграфа 8 вучэбнага дапаможніка «Геаметрыя, 11». Асноўнае прызначэнне гэтых заданняў — актуалізаваць змест вывуча-нага ў адпаведным параграфе матэрыялу і паказаць яго сувязі з раней вывучаным. Зорачкай * пазначаны заданні павышанай цяжкасці, значком  — заданні, што адпавядзаюць праграме навучання на павышаным узроўні. Практыкаванні, што маюць курсіўныя нумары, непасрэдна прымыкаюць да вывуча-нага матэрыялу і прызначаны для паглыблення ведаў цікаўных вучняў.

У курсе геаметрыі старшай ступені сярэдняй школы істотна выкарыстоўваюцца веды пра геаметрычныя ўласцівасці плоскіх фігур, якія вывучаліся ў ранейшых класах. Таму разам з вывучэннем новага матэрыялу трэба значную ўвагу надаваць абагульненню і паўтарэнню ўсяго, што вывучалася на працягу ўсіх адзінаццаці гадоў, што істотна для падрыхтоўкі як да выпускнога экзамену, так і да цэнтралізаванага тэсціравання. Гэтай мэце прысвечаны апошні раздзел, у якім заданні згрупаваныя па асноўных змястоўных лініях школьнай геаметрыі. Заданні апошняга раздзела можна выкарыстоўваць і для бягучага паўтарэння раней пройдзенага матэрыялу. Яны могуць істотна адрознівацца па ўзроўні цяжкасці. У адных заданнях патрабуецца ўспомніць матэрыял, што вывучаўся даўно, ад якога ў памяці засталіся толькі самыя агульныя ўяўленні. Такія заданні дапамогуць аднавіць істотныя моманты вывуча-нага раней, замацаваць іх у памяці. Іншыя заданні патрабуюць прымянення ведаў па розных тэмах. Менавіта такія заданні вучаць прымяненню матэматычных ведаў.

Поспехаў вам!


Аўтары

10 клас




1. Прасторавыя фігуры


- Назавіце мнагаграннік, які мае найменшую колькасць вяршынь. Колькі ў такога мнагагранніка:
 - вяршынь;
 - кантаў;
 - граняў?
- Кожная грань мнагагранніка з'яўляецца паралелаграмам. На рysунку 1 паказаны такі навыпуклы мнагаграннік, адрозны ад паралелепіпеда. Колькі ў гэтага мнагагранніка:
 - вяршынь;
 - кантаў;
 - граняў?
- На рysунку 2 паказаны выпуклы мнагаграннік, адрозны ад паралелепіпеда, кожная грань якога з'яўляецца паралелаграмам. Колькі ў гэтага мнагагранніка:
 - вяршынь;
 - кантаў;
 - граняў?
- У прямавугольным паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ вымярэнні AB , AD , AA_1 адпаведна роўны 4, 5 і 12. Знайдзіце даўжыню прасторавай ломанай $AB_1C_1BA_1D_1CC_1DA$.
- У прямой прызме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ усе канты маюць даўжыню 6 см. Знайдзіце даўжыню прасторавай ломанай $ABC_1D_1B_1A_1DCA$, улічыўшы, што $\angle ABC = 120^\circ$.
- У правільнай пірамідзе $PABCD$ пункты M, N, K, L — сярэдзіны кантаў AB, BC, CP, PA адпаведна. Знайдзіце даўжыню бакавога канта, улічыўшы, што ломаная $MBNKPML$ мае даўжыню 26 і $CD = 6$.
- У правільнай шасцівугольнай прызме бакавы кант роўны канту асновы. Знайдзіце плошчу поўнай паверхні прызмы,




Рыс. 1




Рыс. 2




Рыс. 3




Рыс. 4



Рыс. 5




Рыс. 6



Рыс. 7

- улічыўшы, што яе бакавая паверхня роўна 216 см^2 .
8. Пункты $M, N, K, L, M_1, N_1, K_1, L_1$ выбраны на кантах куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ так, што $AM : MB = A_1M_1 : M_1B_1 = BN : NC = = B_1N_1 : N_1C_1 = CK : KD = C_1K_1 : K_1D_1 = = DL : LA = D_1L_1 : L_1A_1 = 3 : 4$. Знайдзіце даўжыню прасторавай ломанай $MM_1N_1NKK_1L_1LM$, улічыўшы, што кант куба роўны 14 см.
 9. Знайдзіце поўную паверхню прямой прызмы $ABC A_1B_1C_1$ па звестках, прыведзеных на рисунку 3.
 10. Знайдзіце поўную паверхню прямой прызмы, у аснове якой ляжыць ромб з дыяганаляями 10 і 24, улічыўшы звесткі, прыведзеныя на рисунку 4.
 11. Знайдзіце поўную паверхню прямой прызмы, улічыўшы звесткі, прыведзеныя на рисунку 5, і тое, што асновай прызмы з'яўляецца трапецыя.
 12. Знайдзіце поўную паверхню чатырохвугольнай правільнай прызмы з дыяганаллю 15 і дыяганаллю асновы 12.
 13. Знайдзіце поўную паверхню правільнай прызмы па звестках, прыведзеных на рисунку:
- а) 6; б) 7.


- 14.** Знайдзіце бакавую паверхню правільнай піраміды $SABCDEF$ па звестках, прыведзеных на рысунку 8.
- 15.** У правільнай шасцівугольнай пірамідзе бакавы кант роўны 13 см, а апафема — 12 см. Знайдзіце плошчы бакавой і поўнай паверхняў гэтай піраміды.
- 16.** У правільнай шасцівугольнай усечанай пірамідзе бакавы кант роўны 5 см, канты асноў — 2 см і 8 см. Знайдзіце плошчы бакавой і поўнай паверхняў гэтай піраміды.




Рыс. 8

2. Прамыя і плоскасці


- 17.** Колькі пунктаў папарных перасячэнняў могуць мець:
а) тры прамыя; б) чатыры прамыя?
Свае адказы пацвердзіце адпаведнымі рысункамі.
- 18.** Кожныя дзве з трох прамых перасякаюцца. Вызначце, колькі ёсьць пунктаў перасячэння, улічыўшы, што прамыя не належаць адной плоскасці.
- 19.** Праз кожныя два з чатырох адзначаных пунктаў праведзена прамая. Як размешчаны адзначаныя пункты, калі праведзеныя прамыя перасякаюцца ў:
а) чатырох пунктах; б) пяці пунктах; в) шасці пунктах?
- 20.** Прамыя змяшчаюць стороны правільнага шасцівугольніка. Вызначце, колькі пунктаў атрымаеца пры папарных перасячэннях гэтых прамых.
- 21.** Кожныя дзве з трох прамых перасякаюцца. Вызначце, колькі існуе пунктаў перасячэння, улічыўшы, што прамыя не належаць адной плоскасці.
- 22.** Кожныя дзве з трох плоскасцей перасякаюцца. Колькі прамых пры гэтым можа атрымацца?
- 23.** Пункты A, B, C, D, E выбраны на бакавых кантах прызмы (рыс. 9). Ці могуць належаць адной плоскасці:
а) усе гэтыя пункты;
б) усе гэтыя пункты, але без пункта D ;
в) усе гэтыя пункты, але без пункта E ?
- Адказ аргументуйце.



Рыс. 9




Рыс. 10




Рыс. 11


- 24.** Пункты A, B, C, D, M, N, K, L не ляжаць у адной плоскасці, пункт F належыць прамой BC . Укажыце:
- плоскасці, якім належыць пункт F ; пункт C ;
 - плоскасці, якім належыць прамая CD ;
 - прамую, па якой перасякаюцца плоскасці ABC і ACD ;
 - лінію перасячэння плоскасцей ABD і ACF .
- 25.** Пункты M, N, K, L не ляжаць у адной плоскасці, пункт A ляжыць паміж пунктамі K і M , а пункт B — паміж пунктамі K і N . Вызначце:
- ці належыць пункт A плоскасці MNL ;
 - па якой прамой перасякаюцца плоскасці MNL і KAB ; MBK і NLK ;
 - ці належыць прамая AL плоскасці MBK .
- 26.** Пункты M, N, K, L не ляжаць у адной плоскасці, пункт A ляжыць паміж пунктамі M і N (рыс. 10). Вызначце, ці перасякаюцца прамыя LA і MK .
- 27.** Пункты A, B, C выбраны ў плоскасці α так, што прамені KA, KB, KC ляжаць у адной плоскасці. Дакажыце, што пункты A, B, C ляжаць на адной прамой.
- 28.** Прамыя a, b, c перасякаюць плоскасць α у пунктах K, P і M адпаведна (рыс. 11). Вызначце, ці ляжаць у адной плоскасці прамыя a, b, c .
- 29.** Плоскасці α і β перасякаюцца па прамой l , прамая a ляжыць у плоскасці α (рыс. 12). Зрабіце такі рысунак у сшытку і пабудуйце пункт перасячэння прамой a з плоскасцю β .
- 30.** Пункты A і B належыць плоскасці α , пункт C — плоскасці β , плоскасці α і β перасякаюцца па прамой a (рыс. 13). Зрабіце такі рысунак




Рыс. 12




Рыс. 13



Рыс. 14




Рыс. 15




Рыс. 16

у сыштку і пабудуйце прамыя, па якіх плоскасць ABC перасякае плоскасці α і β .

31. Пункты M , N , K адзначаны адпаведна на кантах AA_1 , BB_1 , CC_1 прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ (рыс. 14). Зрабіце такі рысунак у сыштку і пабудуйце пункт перасячэння канта DD_1 з плоскасцю MNK .
32. На грані ABA_1 і кантах BB_1 і CC_1 прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ адзначаны пункты X , Y , Z адпаведна (рыс. 15). Зрабіце такі рысунак у сыштку і пабудуйце пункт перасячэння канта DD_1 з плоскасцю XYZ .
33. На гранях ABA_1 , BCB_1 і канце CC_1 прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ адзначаны пункты M , N , K адпаведна (рыс. 16). Зрабіце такі рысунак у сыштку і пабудуйце пункт перасячэння канта DD_1 з плоскасцю MNK .
34. На гранях ABA_1 , BCB_1 і канце CC_1 прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ адзначаны пункты P , Q , R адпаведна (рыс. 17). Зрабіце такі рысунак у сыштку і пабудуйце пункт перасячэння канта DD_1 з плоскасцю PQR .
35. Пункты P , Q , R адзначаны на канце B_1C_1 прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$, грані CC_1D_1 і плоскасці ABC адпаведна (рыс. 18). Зрабіце такі рысунак у сыштку і пабудуйце пункт перасячэння канта DD_1 з плоскасцю PQR .




Рыс. 17




Рыс. 18

3. Пабудаванне сячэнняў мнагаграннікаў


36. У куба з кантам 12 см каля кожнай вяршыні зрабілі плоскі зрэз (рыс. 19), які з'яўляецца правільным трохвугольнікам са старонай 4 см. Знайдзіце агульную даўжыню кантаў атрыманага мнагагранніка і плошчу яго паверхні.
37. На кантах KK_1 , LL_1 , NN_1 прызмы $KLMNK_1L_1M_1N_1$ адзначаны адпаведна пункты A , B , C (рыс. 20). Зрабіце такі рисунак у спытку і пабудуйце сячэнне прызмы плоскасцю ABC .
38. Пункты E , F , G адзначаны адпаведна на кантах QR , QQ_1 , P_1S_1 прызмы $PQRSP_1Q_1R_1S_1$ (рыс. 21). Зрабіце такі рисунак у спытку і пабудуйце пункт перасячэння канта SS_1 з плоскасцю EFG .



Рыс. 19




Рыс. 20




Рыс. 21

39. Пункты C , D , E адзначаны адпаведна на кантах PS , SS_1 , Q_1R_1 прызмы $PQRSP_1Q_1R_1S_1$ (рыс. 22). Зрабіце такі рисунак у спытку і пабудуйце сячэнне прызмы плоскасцю CDE .
40. На грані ABA_1 і кантах BB_1 і CC_1 прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ адзначаны адпаведна пункты X , Y , Z (рыс. 23). Зрабіце такі рисунак у спытку і пабудуйце сячэнне прызмы плоскасцю XYZ .



Рыс. 22



Рыс. 23




Рис. 24




Рис. 25

41. На гранях ABA_1 , BCB_1 і канце CC_1 прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ адзначаны адпаведна пункты M , N , K (рыс. 24). Зрабіце такі рыsunак у сшытку і пабудуйце сячэнне прызмы плоскасцю MNK .
42. Пункты P , Q , R адзначаны адпаведна на канце B_1C_1 прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$, грані CC_1D_1 і плоскасці ABC (рыс. 25). Зрабіце такі рыsunак у сшытку і пабудуйце сячэнне прызмы плоскасцю PQR .
43. На кантах AM , MN , AK піраміды $AMNK$ адзначаны адпаведна пункты U , V , W (рыс. 26). Зрабіце такі рыsunак у сшытку і пабудуйце сячэнне піраміды плоскасцю UVW .
44. Пункты K , M , P адзначаны адпаведна на кантах AB , SC , SD піраміды $SABCD$ (рыс. 27). Зрабіце такі рыsunак у сшытку і пабудуйце сячэнне піраміды плоскасцю KMP .
45. На кантах SA , SC , SD піраміды $SABCD$ адзначаны адпаведна пункты M , P , K (рыс. 28). Зрабіце такі рыsunак у сшытку і пабудуйце сячэнне піраміды плоскасцю MPK .




Рис. 26




Рис. 27






Рис. 28




Рыс. 29




Рыс. 30

46. На грані SBC і кантах SA і SD піраміды $SABCD$ адзначаны адпаведна пункты M, N, K (рыс. 29). Зрабіце такі рысунак у сшытку і пабудуйце сячэнне піраміды плоскасцю MNK .
47. На канце SC і гранях SAB , SAD піраміды $SABCD$ адзначаны адпаведна пункты M, N, K (рыс. 30). Зрабіце такі рысунак у сшытку і пабудуйце сячэнне піраміды плоскасцю MNK .
48. Пабудуйце сячэнне піраміды $SABCD$ плоскасцю PQR , улічывшы, што пункты R, Q, P адзначаны адпаведна на плоскасці ABC , грані SCD і:
- канце SA (рыс. 31);
 - грані SAB (рыс. 32).



Рыс. 31




Рыс. 32


49. Плоскасць α праходзіць праз сярэдзіны кантаў AB , BC і CC_1 адпаведна куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Зрабіце такі рысунак у сыштку, пабудуйце сячэнне куба плоскасцю α і знайдзіце плошчу сячэння, улічыўшы, што кант куба роўны адзінцы.
50. Пабудуйце сячэнне адзінкавага куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскасцю α і знайдзіце яго плошчу, улічыўшы, што плоскасць α праходзіць праз вяршыню A і перасякае сярэдзіны кантаў:
- BB_1 і DD_1 ;
 - B_1C_1 і C_1D_1 ;
 - BC і A_1B_1 .
51. Плоскасць α праходзіць праз вяршыні A_1 і B адзінкавага куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ і сярэдзіну канта C_1D_1 . Зрабіце адпаведны рысунак у сыштку, пабудуйце сячэнне куба плоскасцю α і знайдзіце плошчу сячэння.
52. Пабудуйце сячэнне адзінкавага куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскасцю PQR і знайдзіце яго плошчу, улічыўшы, што пункты P і Q — сярэдзіны кантаў AB і C_1D_1 куба, а пункт R на канце:
- BB_1 такі, што $BR : RB_1 = 1 : 4$;
 - BB_1 такі, што $BR : RB_1 = 1 : 3$;
 - A_1B_1 такі, што $A_1R : RB_1 = 3 : 1$.

4. Узаемнае размяшчэнне прамых у прасторы

53. Пункты P , Q , R , S — сярэдзіны адпаведна кантаў AC , BC , BD , AD трохвугольнай піраміды $ABCD$. Знайдзіце даўжыню ломанай $PQRSP$, улічыўшы, што $AB = 12$ см, $CD = 16$ см.
54. Пункты M , N , K выбраны на бакавых кантах прызмы $ABC A_1B_1C_1$ так, што $AM = 5$, $BN = 7$, $CK = 12$. Знайдзіце адлегласць паміж сярэдзінамі Q і Q_1 медыян AL і ML_1 трохвугольнікаў ABC і MNK .
55. Асновы AD і BC трапецыі $ABCD$ роўны 5 і 7, старана AF трохвугольніка $AFB = 8$, адлегласць паміж сярэдзінамі M і N адрезкаў CD і $BF = 10$. Дакажыце, што пункт F ляжыць у плоскасці ABC .
56. Прамая a перасякае кожную са скрыжавальных прамых b і c , $d \parallel a$. Дакажыце, што прамая d і b або d і c скрыжавальныя.
57. Плоскасці α і β праходзяць праз пункт C і скрыжавальныя прамыя a і b адпаведна. Ці праўда, што лінія перасячэння плоскасцей α і β і хаця б адна з прамых a і b скрыжавальныя?
58. Паралельныя прамыя a і b належаць плоскасцям α і β , якія перасякаюцца па прамой c . Дакажыце, што $a \parallel c \parallel b$.
59. Прамая a паралельная плоскасцям α і β , якія перасякаюцца па прамой c . Дакажыце, што $a \parallel c$.




Рыс. 33




Рыс. 34


60. Аснова AB трохвугольніка ABC паралельная плоскасці α , а сторны AC і BC перасякаюць плоскасць α у пунктах P і Q . Пры гэтым $AP : PC = 3 : 2$. Знайдзіце AB , улічывшы, што $PQ = 6$.
61. Прамая a перасякае плоскасць трохвугольніка ABC , пункты M і P выбраны на прамой BC , а пункты N і Q — на прамой a (рыс. 33). Ці праўда, што прамыя MN і PQ паралельныя?
62. Прамая b перасякае плоскасць трохвугольніка ABC , пункты L і S выбраны на прамой b , а пункты K і R — на прамой AB (рыс. 34). Ці праўда, што прамыя KL і RS перасякаюцца?
63. Прамыя a і b скрыжавальныя, прамыя c і d іх перасякаюць. Ці праўда, што прамыя c і d таксама скрыжавальныя?
64. Дадзена прызма $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Дакажыце, што скрыжавальнымі з'яўляюцца прамыя:
- AA_1 і C_1D_1 ;
 - AA_1 і B_1D ;
 - AC і B_1D_1 .
65. На рымунку 35 прамыя AB і A_1B_1 скрыжавальныя, пункты P і Q адзначаны на прамых AA_1 і BB_1 адпаведна. Вызначце, ці могуць перасякацца прамыя PQ і A_1B_1 .
66. Тры плоскасці папарна перасякаюцца па прамых a , b , c . Прамыя a і b не перасякаюцца. Ці можа прамая c перасякацца з прамымі a і b ?
67. Вуглы ABC , ABB_1 , CBB_1 у паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ адпаведна роўны 110° , 100° , 130° . Знайдзіце вугал паміж прамымі:
- AA_1 і C_1D_1 ;
 - A_1B_1 і AD ;
 - AA_1 і B_1C_1 ;



Рыс. 35




Рыс. 36



Рыс. 37

68. Дакажыце, што калі пункты A, B, C, D не ляжаць у адной плоскасці, то прамыя AB і CD скрыжавальныя.
69. Праз дадзены пункт трэба правесці прямую, якая перасякае дзве дадзенныя скрыжавальныя прамыя. Ці заўсёды можна гэта зрабіць?
70. Дадзены папарна скрыжавальныя прамыя a, b і c . Ці існуе прямая, паралельная a , якая перасякае прамыя b і c ?
71. Адрэзак, што злучае пункт K плоскасці асновы ABC з вяршыняй D піраміды $ABCD$, праходзіць праз пункт Q (рыс. 36). Зрабіце такі рысунак у спыштку і пабудуйце пункты, у якіх прямая, што праходзіць праз Q паралельна прямой AB , перасякае паверхню піраміды.
72. На канце SD піраміды $SABCD$ адзначаны пункт N (рыс. 37). Зрабіце такі рысунак у спыштку і пабудуйце сячэнне піраміды плоскасцю, якая праходзіць праз пункты B, N і паралельная прямой AC .
73. Пункты P і Q адзначаны на аснове $ABCD$ піраміды $SABCD$, пункты M і N — на канце SA і грані SBC адпаведна (рыс. 38). Зрабіце такі рысунак у спыштку і пабудуйце сячэнне піраміды плоскасцю, якая праходзіць праз пункты M, N і паралельная прямой PQ .
74. Дадзены скрыжавальныя прамыя a і b і пункт C . Плоскасць, якая праходзіць праз пункт C і прямую b , перасякае прямую a ў пункце A , а плоскасць, якая праходзіць



Рыс. 38

праз пункт C і прамую a , перасякае прамую b у пункце B . Дакажыце, што пункты A, B і C ляжаць на адной прамой.

- 75. Тэарэма Дэзарга.** Прамыя a , b і c папарна перасякаюцца ў пунктах C, A і B , а прамыя a_1, b_1 і c_1 — у пунктах C_1, A_1 і B_1 (рыс. 39). Калі пры гэтым прамыя AA_1, BB_1 і CC_1 праходзяць праз адзін пункт, то прамыя кожнай пары $(AB, A_1B_1), (BC, B_1C_1), (AC, A_1C_1)$ перасякаюцца ў пунктах P, Q, R адпаведна, і ўсе гэтыя пункты перасячэння ляжаць на адной прамой. Дакажыце гэтую тэарэму.

- 76.** Ёсьць куб $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Знайдзіце вугал паміж прамымі:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| а) AA_1 і B_1C ; | г) AD_1 і B_1D ; | ж) AC_1 і B_1C ; |
| б) AA_1 і BD ; | д) AD_1 і B_1C ; | з) AC_1 і A_1D ; |
| в) AA_1 і BD_1 ; | е) AD_1 і A_1B ; | и) AC_1 і D_1C . |

- 77.*** У правільнай трохвугольнай прызме $ABC_1A_1B_1C_1$ усе канты роўны адзінцы. Знайдзіце вугал паміж прамымі:


- | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| а) AA_1 і BC ; | б) AA_1 і BC_1 ; | в) AC_1 і B_1C . |
|--------------------|----------------------|----------------------|

- 78.** У правільнай трохвугольнай прызме $ABC_1A_1B_1C_1$ усе канты роўны адзінцы, а пункты M і N — сярэдзіны кантаў AA_1 і BC адпаведна. Знайдзіце вугал паміж прамымі:

- | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| а) BM і AC ; | в) BM і CC_1 ; | д) A_1N і AC ; | ж) A_1N і AC_1 ; |
| б) BM і B_1C_1 ; | г) BM і AC_1 ; | е) A_1N і CC_1 ; | з) A_1N і BM . |

- 79.** У правільнай шасцівугольнай прызме $ABCDEF_1B_1C_1D_1E_1F_1$ усе канты роўны адзінцы. Знайдзіце вугал паміж прамымі:

- | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| а) AA_1 і BC ; | г) AA_1 і BD_1 ; | ж) AA_1 і ED_1 ; |
| б) AA_1 і CD ; | д) AA_1 і BE_1 ; | з) AA_1 і E_1C ; |
| в) AA_1 і BD ; | е) AA_1 і C_1D ; | и) AA_1 і C_1F . |



Рыс. 39



80. У правільнай шасцівугольнай прызме $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ усе канты роўны адзінцы. Знайдзіце вугал паміж прамымі:



- а) AB_1 і FD_1 ; г) AB_1 і CF_1 ; ж) AB_1 і BC_1 ;
 б) AB_1 і DF_1 ; д) AB_1 і DC_1 ; з) AB_1 і A_1F ;
 в) AB_1 і CD_1 ; е) AB_1 і BE_1 ; і) AB_1 і A_1E .

81. У правільнай шасцівугольнай прызме $ABCDEF A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ усе канты роўны адзінцы. Знайдзіце вугал паміж прамымі:



- а) AC_1 і A_1D ; в) AC_1 і B_1F ; д) AD_1 і CF ;
 б) AC_1 і BE_1 ; г) AD_1 і CF_1 ; е) AD_1 і BE .

82. У пірамідзе $ABCD$ усе канты роўны адзінцы, а пункты Q і M — аснова вышыні DQ піраміды і сярэдзіна канта CD адпаведна. Знайдзіце вугал паміж прамымі:



- а) AB і CD ; б) AC і BM ; в) AM і DQ .

83. У пірамідзе $SABCDEF$ усе канты асновы $ABCDEF$ роўны адзінцы, а ўсе бакавыя канты — двум. Знайдзіце вугал паміж прамымі:



- а) SA і BC ; б) SA і BE ; в) SA і BD .

5. Узаемнае размяшчэнне прамой і плоскасці ў прасторы


84. Пункт Q ляжыць па-за плоскасцю паралелаграма $ABCD$. Колькі плоскасцей вызначаюць пункты A, B, C, D і Q ? Колькі прамых утвараецца пры пярасячэнні гэтых плоскасцей? З гэтых плоскасцей і прамых укажыце пары, у якіх плоскасць і прамая паралельныя.

85. Плоскасць α і прамая a паралельныя, прамая b перасякае прамую a . Якім можа быць размяшчэнне прамой b і плоскасці α ?


86. У аснове ABC трохвугольнай піраміды $SABC$ адзначаны пункт M , праз яго і вяршыню S праведзена плоскасць α , паралельная прамой AB . Патлумачце, як пабудаваць сячэнне піраміды плоскасцю α .

87. У грані SAB трохвугольнай піраміды $SABC$ адзначаны пункт N , праз яго праведзена прамая a , якая перасякае прамую SA і паралельная плоскасці SBC . Патлумачце, як пабудаваць пункт перасячэння прамых a і SA .

88. У грані SBC трохвугольнай піраміды $SABC$ выбраны пункт M , на канце AC — пункт K (рыс. 40). Патлумачце, як пабудаваць пункт перасячэння прамой AM з плоскасцю SBK .




Рыс. 40




Рыс. 41

89. Пункты P , Q , R , K выбраны адпаведна на кантах SA , SB , SC і грані ABC трохвугольнай піраміды $SABC$ (рыс. 41). Патлумачце, як знайсці пункт перасячэння прамой SK з плоскасцю PQR .
90. Пункты M і K на старанах AB і CD паралелаграма $ABCD$ выбраны так, што $BM : MA = CK : KD$. Плоскасць α перасякае плоскасць ABC па прамой MK . Дакажыце, што $BC \parallel \alpha$.
91. Пункт K на старане AB трохвугольніка ABC выбраны так, што $AB : AK = 3 : 2$. Плоскасць α , паралельная прамой BC , праходзіць праз пункт K . Вызначце, ці праходзіць плоскасць α праз пункт перасячэння медыян трохвугольніка ABC .
92. Прамая a паралельная плоскасці α і прамой b . Якім можа быць узаемнае размяшчэнне прамой b і плоскасці α ?
93. Прамая a паралельная плоскасці α . Дакажыце, што ў плоскасці α ёсць прамая, паралельная прамой a , якая праходзіць праз дадзены пункт гэтай плоскасці.
94. Ці праўда, што ўсе прамыя, якія перасякаюць адну са скрыжавальныхных прамых і паралельныя другой, ляжаць у адной плоскасці?
95. Плоскасці α і β перасякаюцца па прамой c . Паралельныя прамыя a і b ляжаць у плоскасцях α і β адпаведна. Ці праўда, што $a \parallel c$ і $b \parallel c$?
96. Пункты A , B і C адлеглыя ад плоскасці α на 2 см, 2 см і 5 см. Ці праўда, што адна з прамых AB , BC , CA паралельна плоскасці α ?
97. Плоскасць α перасякае стороны AB і AC трохвугольніка ABC у пунктах B_1 і C_1 адпаведна. Улічышы, што $AC_1 = 6$ см, $AB_1 : B_1B = 3 : 2$ і $BC \parallel \alpha$, знайдзіце AB .




Рыс. 42



Рыс. 43

98. У пірамідзе $SABCD$ адзначаны пункты K і N перасячэння медыян трохвугольнікаў ABC і ASB (рыс. 42). Ці можна сцвярджаць, што прямая KN паралельная плоскасці ASC ?
99. Пункты P , Q і M — сярэдзіны адпаведна кантаў AB , AD і адрэзка A_1B у паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Знайдзіце плошчу сячэння паралелепіпеда плоскасцю PQM , улічывшы, што прамыя CC_1 і BD перпендыкулярныя, $AB = 10$, $AD = 16$, $\angle BAD = 60^\circ$ і $CC_1 = 6$.
100. Трапецыя $ABCD$ і трохвугольнік AFD ляжаць у розных плоскасцях. Плоскасць, што праходзіць праз сярэдзіну Q адрэзка AF і пункты B і C , перасякае прямую DF у пункце P (рыс. 43). Знайдзіце PQ , улічывшы, што $AD = 12$.
101. У трапецыі $ABCD$ асновы AD і BC адносяцца як $2 : 1$. Пункт P выбралі па-за плоскасцю ABC . Праз сярэдзіну M адрэзка AP і пункты B і C правялі плоскасць, якая перасякае прямую PD у пункце N . Дакажыце, што адрэзкі BN і CM перасякаюцца і пунктам перасячэння дзеляцца папалам.
102. Пункты A_1 і A_2 выбраны ў плоскасці α , а B_1 і B_2 — у плоскасці β так, што прамыя A_1B_1 і A_2B_2 перасякаюцца ў пункце K (рыс. 44).




Рыс. 44

Улічыўши, што $\alpha \parallel \beta$, $KA_1 = 7,2$, $KB_2 = 15$ і $KA_1 : KA_2 = 1 : 3$, знайдзіце KA_2 і KB_1 .


103. У аснове піраміды $QABCD$ ляжыць паралелаграм $ABCD$. Пункты M, N, K, L — сярэдзіны кантаў AB, BC, CD, DA адпаведна. Зрабіце такі рысунак у схытку і пабудуйце лінію перасячэння плоскасцей MQN і KQL .
104. У пірамідзе $SABCD$ канты AB і CD асновы $ABCD$ паралельныя. Пункты F і G — сярэдзіны адрэзкаў AC і BD . Зрабіце адпаведны рысунак у схытку і пабудуйце лінію перасячэння плоскасцей SAB і SFG .
105. Дакажыце, што дзве прамыя паралельныя тады і толькі тады, калі кожная:
- плоскасць, якая перасякае адну з іх, перасякае і другую;
 - прамая, якая перасякае адну з іх, перасякае і другую.

6. Узаемнае размяшчэнне плоскасцей у прасторы


106. Плоскасць β перасякае прямую a , паралельную плоскасці α . Дакажыце, што плоскасці α і β перасякаюцца.
107. На кантах SA, SB і SC піраміды $SABC$ адзначаны такія пункты P, Q і R , што $\angle ACP = \angle CPR, \angle CBR = \angle BRQ$ (рыс. 45). Існоўнае можна сцвярджаць, што плоскасці ABC і PQR паралельныя?
108. Пункты A, B, C, D не ляжаць у адной плоскасці. Дакажыце, што любыя дзве з трох прамых, што праходзяць праз сярэдзіны адрэзкаў AB і CD , AC і BD , AD і BC , ляжаць у адной плоскасці.
109. Пункты A, B і C адзначаны на кантах SP, SQ і SR піраміды $SPQR$ так, што $SP : SA = SQ : SB = SR : SC$ (рыс. 46). Існоўнае можна сцвярджаць, што плоскасці ABC і PQR паралельныя?




Рыс. 45



Рыс. 46




Рыс. 47




Рыс. 48


- 110.** Пункты A , B , C і A_1 , B_1 , C_1 размешчаны ў прасторы так, што чатырохвугольнікі CC_1B_1B і AA_1C_1B з'яўляюцца паралелаграмамі (рыс. 47). Ці можна сцвярджаць, што плоскасці ABC і $A_1B_1C_1$ паралельныя?
- 111.** Пункты P , Q і R адзначаны на кантах SA , SB і SC піраміды $SABC$ так, што $PQ \parallel AB$ і $PR \parallel AC$ (рыс. 48). Ці можна сцвярджаць, што $\angle SQR = \angle SBC$?
- 112.** Пункты A і B адзначаны ў плоскасці α , а пункты A_1 і B_1 — у плоскасці β , паралельнай α . Улічышы, што $AB = 5$ см, $BB_1 = 7$ см і $AA_1 \parallel BB_1$, знайдзіце A_1B_1 і AA_1 .
- 113.** Пункты A і A_1 , B і B_1 адзначаны ў плоскасці α , а пункты K і K_1 — па-за плоскасцю α . Пры гэтым $KA \parallel K_1A_1$, $KB \parallel K_1B_1$. Дакажыце, што прамыя AB і A_1B_1 паралельныя або супадаюць.
- 114.** Пункты A і A_1 адзначаны ў плоскасці α , а пункты B і B_1 — у плоскасці β , паралельнай плоскасці α . Улічышы, што прамыя AB_1 і A_1B перасякаюцца ў пункце K , дакажыце, што прамыя AA_1 і BB_1 паралельныя.
- 115.** Пункты A_1 , B_1 , C_1 і D_1 адной плоскасці адзначаны на праменях SA , SB , SC і SD так, што $SA : AA_1 = SB : BB_1$ (рыс. 49). Ці мож-



Рыс. 49




Рыс. 50



Рыс. 51

на сцвярджаць, што $A_1B_1C_1D_1$ — паралелаграм, калі $ABCD$ — паралелаграм?

116. Перасякальныя прамыя a і b ляжаць у плоскасці α . Пункты M і N плоскасці β і пункт P , які не належыць плоскасці α , адзначаны так, што $MN \parallel a$, $MP \parallel b$. Што можна сцвярджаць пра ўзаемнае размяшчэнне плоскасцей α і β ?
117. Канцы адрэзка PQ ляжаць у паралельных плоскасцях α і β , а пункты A і B — у плоскасці α (рыс. 50). Зрабіце такі рысунак у спыштку і пабудуйце лініі перасячэння з плоскасцю β плоскасцей ABP , APQ і PQB .
118. Канцы адрэзкаў AB і CD знаходзяцца ў паралельных плоскасцях α і β (рыс. 51). Зрабіце такі рысунак у спыштку і пабудуйце лініі перасячэння плоскасцей:
 - а) α і ABD ;
 - б) β і ACD .
119. Плоскасці α , β і γ паралельныя. Скрыжавальныя прамыя a і b перасякаюць іх у пунктах A_1 , A_2 , A_3 і B_1 , B_2 , B_3 адпаведна. Пры гэтым $A_2A_3 = 12$, $B_1B_2 = 9$, $A_1A_2 : B_2B_3 = 4 : 3$. Знайдзіце даўжыню адрэзка:
 - а) A_1A_3 ;
 - б) B_1B_3 .
120. Пункт K ляжыць на грані ACC_1 трохвугольнай прызмы $ABC A_1B_1C_1$, пункт N — на канце AC (рыс. 52). Плоскасць α праходзіць праз пункт K паралельна плоскасці NBB_1 . Зрабіце такі рысунак у спыштку і пабудуйце лінію перасячэння плоскасці α з плоскасцю ABB_1 .



Рыс. 52




Рис. 53




Рис. 54




Рис. 55

- 121.** Пункт M ляжыць на грані AA_1B чатырохвугольнай прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$, пункт N — на канце AD (рыс. 53). Плоскасць α праходзіць праз пункт M паралельна плоскасці NCC_1 . Зрабіце такі рысунак у сыштку і пабудуйце след плоскасці α на плоскасці AA_1D_1 .
- 122.** Адрэзкі AB і CD перасякаюцца ў пункце K , іх канцы A і D ляжаць у адной з паралельных плоскасцей, а B і C — у другой (рыс. 54). Дакажыце, што $AK : AB = DK : CD$.
- 123.** У правільнай трохвугольнай прызме бакавы кант роўны l , а кант асновы — a . Знайдзіце плошчу сячэння, якое праходзіць праз дыяганаль адной бакавой грані паралельна дыяганалі іншай грані, скрыжавальнай з выбранай.
- 124.** Пункты P і Q адзначаны на аснове $ABCD$ прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$, пункты M і N — на кантах AA_1 і B_1C_1 адпаведна (рыс. 55). Зрабіце такі рысунак у сыштку і пабудуйце сячэнне прызмы плоскасцю, якая праходзіць праз пункты M , N і паралельная PQ .
- 125.** Пункты P і Q адзначаны на кантах AA_1 і BB_1 прызмы $ABC A_1B_1C_1$, а пункт R — на прамой CC_1 так, што пункт C ляжыць паміж C_1 і R . Зрабіце ў сыштку адпаведны рысунак і пабудуйце лінію перасячэння плоскасці PQR з плоскасцю:
- ABB_1 ;
 - ABC ;
 - $A_1B_1C_1$.
- 126.** На кантах AA_1 і BC прызмы $ABC A_1B_1C_1$ выбраны адпаведна пункты P і Q , а на прамой CC_1 — пункт R так, што пункт C ляжыць паміж R і C (рыс. 56). Зрабіце такі рысунак у сыштку і пабудуйце лінію перасячэння плоскасці PQR з плоскасцю:
- ABC ;
 - $A_1B_1C_1$;
 - BCP .




Рис. 56

- 127.** На кантах A_1B_1 і CD прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ выбраны адпаведна пункты P і Q , а на грані ADA_1 — пункт R . Зрабіце ў сыштку такі рыsunак і пабудуйце лінію перасячэння плоскасці PQR з плоскасцю:

-  a) ABC ; б) $A_1B_1C_1$; в) ADD_1 .
- 128.** У прызме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ на адрэзках CC_1 , AB_1 і BD_1 выбраны адпаведна пункты P , Q і R . Зрабіце ў сыштку такі рыsunак і пабудуйце лінію перасячэння плоскасці PQR з плоскасцю:

- a) ABC ; б) $A_1B_1C_1$; в) ACC_1 .

- 129.** Пункты P , Q і R выбраны адпаведна на канце SB піраміды $SABC$, на грані SAC і ў плоскасці ABC (рыс. 57). Улічыўши, што прамень CR перасякае адрэак AB , зрабіце ў сыштку адпаведны рыsunак і пабудуйце лінію перасячэння плоскасці PQR з плоскасцю:

- a) SBQ ; б) ABC ; в) SBC .

- 130.** Пункты D , E , F , G выбраны на кантах AB , SC , AC і SB піраміды $SABC$, а пункты P , Q і R — на адрэзках DG , EG і FG адпаведна. Зрабіце такі рыsunак у сыштку і пабудуйце лінію перасячэння плоскасці PQR з плоскасцю:


- a) EFG ; б) ABC ; в) ASB .

- 131.** Выявіце ў сыштку піраміду $SABCD$ і пабудуйце след плоскасці:


- a) SAC на плоскасці SBD ;
б) SAB на плоскасці SCD ;
в) SBC на плоскасці SAD .

- 132.** Пункты P , Q і R выбраны адпаведна на кантах SA , AB і грані SCD піраміды $SABCD$ (рыс. 58). Зрабіце такі рыsunак у сыштку і пабудуйце след плоскасці SBC на плоскасці:

- a) SPQ ; б) PQR ; в) CPR .




Рыс. 57




Рыс. 58

7. Перпендыкулярнасць прамой і плоскасці

133. Ці праўда, што калі дзве прамыя перпендыкулярныя трэцяй, то яны:
- паралельныя;
 - паралельныя адной плоскасці?
134. Ці можна выбраць у просторы чатыры прамыя, якія папарна перпендыкулярныя?
135. Ці праўда, што калі прамая не перпендыкулярная плоскасці, то яна не перпендыкулярная ні адной прамой гэтай плоскасці?
136. Праз пункт M па-за плоскасцю трохвугольніка ABC праведзена прамая MA , перпендыкулярная прымам AB і AC . Улічыўши, што N — адвольны пункт прамой BC , устанавіце від трохвугольніка MAN .
137. Прямая MA перпендыкулярная плоскасці квадрата $ABCD$. Знайдзіце вугал паміж прымамі BC і MB .
138. Пункт P па-за плоскасцю паралелаграма $ABCD$ выбраны так, што $AP = PC$ і $BP = PD$ (рыс. 59). Дыяганалі паралелаграма перасякаюцца ў пункце Q . Дакажыце, што прямая PQ перпендыкулярная плоскасці ABC .
139. Устанавіце від трохвугольніка, улічыўши, што праз адну з яго старон можна правесці плоскасць, перпендыкулярную другой старане.
140. У трохвугольніку ABC пункт M — сярэдзіна стараны BC , $AB = AC$. Па-за плоскасцю трохвугольніка ABC узяты пункт N , роўнаадлеглы ад пунктаў B і C (рыс. 60). Дакажыце, што прямая BC перпендыкулярная плоскасці MAN .




Рыс. 59




Рыс. 60

141. З цэнтра Q правільнага трохвугольніка ABC са старанай 9 см праведзены перпендыкуляр QP даўжынёй 3 см да яго плоскасці. Знайдзіце вугал APQ .
142. Пункты A, B, C, D прасторы такія, што $AB = 2, BC = 3, BD = 4, CD = 5$ і $AB = 2\sqrt{5}$. Ці праўда, што прямая BD перпендыкулярная плоскасці ABC ?
143. З пункта A ўзведзены перпендыкуляр AK да плоскасці прямавугольніка $ABCD$ (рыс. 61). Знайдзіце адрезак AK , улічыўшы, што адлегласці ад пункта K да іншых вяршынь прямавугольніка роўны 9 см, 13 см і 15 см.
144. Па-за плоскасцю трохвугольніка ABC з прымым вуглом C і катэтамі $4\sqrt{2}$ і $3\sqrt{5}$ ляжыць пункт P . Улічыўшы, што даўжыня перпендыкуляра PA да плоскасці ABC роўна 2, знайдзіце даўжыні адрезакаў PB і PC .
145. Праз пункты M і N прасторы праведзены перпендыкуляры MA і NB да плоскасці α (рыс. 62). Улічыўшы, што $MA = 5$ м, $NB = 11$ м, $AB = 12$ м і адрезак MN перасякае плоскасць α , знайдзіце адлегласць ад пункта M да: а) пункта N ; б) пункта P , у якім адрезак MN перасякае адрезак AB .




Рыс. 61



Рыс. 62


146. Пункты A, B, C, D прасторы такія, што $AB = BC$ і $CD = DA$. Ці можна сцвярджаць, што прамыя AC і BD перпендыкулярныя?
147. У пірамідзе $ABCD$ медыяна да стараны AD трохвугольніка ABD роўна палавіне AD , а медыяна да стараны CD трохвугольніка BCD — палавіне CD (рыс. 63). Ці можна сцвярджаць, што прамая BD і плоскасць ABC перпендыкулярныя?
148. У пірамідзе $ABCD$ канты AB, BC і CD роўны адпаведна 7, 8 і 4. Знайдзіце AD , улічыўшы, што прамыя AC і BD перпендыкулярныя.
149. Няхай A, B, C, D — пункты прасторы. Дакажыце, што калі $AB^2 + CD^2 = BC^2 + DA^2$, то прамыя AC і BD перпендыкулярныя.



Рыс. 63

8. Адлегласці

150. Пункт N належыць плоскасці α , праекцыя адрэзка MN на гэтую плоскасць роўна адзінцы, даўжыня MN роўна 2. Знайдзіце адлегласць ад пункта M да плоскасці α .
151. Пункты A і B належыць плоскасці α , K — такі пункт прасторы, што $KA = 2$, $KB = 5$ (рыс. 64). Знайдзіце адлегласць ад пункта K да плоскасці α , улічыўшы, што праекцыя на плоскасць α адрэзка KA ўтрай меншая за праекцыю адрэзка KB .
152. Прамая MQ перпендыкулярная плоскасці акружнасці з цэнтрам Q . Пункт N належыць акружнасці. Знайдзіце даўжыню адрэз-



Рыс. 64

ка MN , улічыўшы, што радыус акружнасці роўны 12 см і $\angle MNQ = 60^\circ$.

- 153.** У прамавугольным трохвугольніку ABC катэты AC і BC роўны 9 см і 12 см. Пункт N адлеглы на 18 см ад плоскасці ABC , прычым $NC \perp AC$ і $NC \perp BC$ (рыс. 65). Знайдзіце адлегласць паміж пунктамі N і M , дзе M — сярэдзіна гіпатэнузы AB .

- 154.** Прамая PA перпендыкулярная да плоскасці квадрата $ABCD$ са старанай a . Знайдзіце адлегласці ад пункта P да старон і вяршынь квадрата, улічыўшы, што $PA = b$.

- 155.** Пункт S знаходзіцца на адлегласці 5 см ад кожнай вяршыні трохвугольніка ABC , у якім $AB = AC = 6$ см, $BC = 8$ см. Знайдзіце адлегласць ад пункта S да плоскасці ABC .


- 156.** Пункт S знаходзіцца на адлегласці 5 см ад кожнай стараны праўльнага трохвугольніка ABC , у якім $AB = 8\sqrt{3}$ см (рыс. 66). Знайдзіце адлегласць ад пункта S да плоскасці ABC .

- 157.** Пункт S роўнаадлеглы ад вяршынь квадрата $ABCD$. Улічыўшы, што $SA = AB = a$, знайдзіце:


- адлегласць ад пункта S да плоскасці ABC ;
- вугал ASC .

- 158.** Адлегласці ад канцоў адрэзка да плоскасці α роўны 3 і 7. Якой можа быць адлегласць ад сярэдзіны гэтага адрэзка да плоскасці α ?


- 159.** Вяршыні A , B , C трохвугольніка ABC адлеглыя ад плоскасці α на 10 см, 12 см і 14 см адпаведна. Знайдзіце адлегласць да плоскасці α ад пункта перасячэння медыян, улічыўшы, што:




Рыс. 65



Рыс. 66




Рыс. 67




Рыс. 68

- а) вяршыні знаходзяцца па адзін бок ад плоскасці α (рыс. 67);
 б) адрэзкі AB і AC перасякаюць плоскасць α (рыс. 68);
 в) адрэзкі AB і BC перасякаюць плоскасць α ;
 г) адрэзкі BC і AC перасякаюць плоскасць α .


- 160.** Адлегласці ад трох паслядоўных вяршынь паралелаграма да плоскасці α роўны 3, 9 і 12. Якой можа быць адлегласць ад чацвёртай вяршыні паралелаграма да плоскасці α ?
- 161.** Ёсць тры папарна скрыжавальныя прамыя, адлегласць паміж кожнымі дзвюма з якіх роўна a . Знайдзіце плошчу паралелаграма, у якога дзве вяршыні знаходзяцца на адной з дадзеных прамых, а дзве іншыя — на дзвюх астатніх прамых.
- 162.** Дакажыце, што дыяганаль AC_1 куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ перпендыкулярная да плоскасцей B_1CD_1 і A_1BD .
- 163.** У прамавугольным паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ дыяганаль AC_1 перпендыкулярная да плоскасці A_1BD . Дакажыце, што $ABCDA_1B_1C_1D_1$ — куб.
- 164.** У трохвугольнай пірамідзе скрыжавальныя канты папарна роўныя (рыс. 69). Дакажыце, што прамыя, якія праходзяць праз сярэдзіны скрыжавальныхных кантаў, папарна перпендыкулярныя.
- 165.** У правільнай прызме $ABC A_1B_1C_1$ кант асновы ў $\sqrt{5}$ разоў большы за бакавы кант. Знайдзіце вугал паміж прымымі AB_1 і BC_1 .
- 166.** У правільнай прызме $ABC A_1B_1C_1$ косінус вугла паміж прымымі AB_1 і BC_1 роўны $\frac{3}{4}$, а кант асновы — a . Знайдзіце бакавы кант.



Рыс. 69



Рыс. 70



Рыс. 71

167*. У правільнай прызме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ кант асновы роўны a , а бакавы кант — b . Знайдзіце адлегласць ад пункта B_1 да плоскасці ACD_1 .

168*. У прамавугольным паралелепіпедзе скрыжавальныя дыяганалі суседніх граняў нахілены да плоскасці асновы пад вугламі α і β (рыс. 70). Знайдзіце вугал паміж гэтымі дыяганалямі.

169*. У кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ праведзена плоскасць праз вяршыню B і сярэдзіны кантаў AD і CC_1 . Знайдзіце вугал, які яна ўтварае з плоскасцю ABC .


170. У правільнай трохвугольнай прызме ўсе канты роўныя. Знайдзіце вугал паміж медыянай асновы і дыяганаллю бакавой грані.

171*. У прамавугольным паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ дыяганаль AC_1 утварае з гранямі BB_1C_1 і CDD_1 вуглы, роўныя α . Знайдзіце вугал паміж плоскасцямі BC_1D і $A_1B_1C_1$.

172*. У аснове піраміды $SABC$ ляжыць правільны трохвугольнік, бакавая грань SAB перпендыкулярная да плоскасці асновы, а дзве іншыя ўтвараюць з плоскасцю асновы вуглы, роўныя α (рыс. 71). Знайдзіце вугал паміж кантом SC і плоскасцю асновы.

173. У правільнай пірамідзе $SABCD$ даўжыні апфемы і канта асновы роўны a . Выявіце на рysунку агульны перпендыкуляр канта асновы і скрыжавальнага з ім бакавога канта і знайдзіце даўжыню гэтага агульнага перпендыкуляра.


174. У правільнай пірамідзе $SABC$ кант асновы роўны a , а вышыня — h (рыс. 72). Знайдзіце адлегласць паміж бакавым кантом і скрыжавальнай з ім вышынёй асновы.




Рыс. 72

9. Вугал паміж прамой і плоскасцю


175. Прамая KB перпендыкулярная да плоскасці ромба $ABCD$. Знайдзіце вугал паміж прамымі AC і KD .
176. У трохвугольнай пірамідзе $ABCD$ $AB = BC$, $AD = BD = CD$. Знайдзіце вугал паміж прамымі AC і BD .
177. У прамавугольным паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ $AB = CC_1$. Знайдзіце вугал паміж прамымі:
- BB_1 і AD ;
 - AB_1 і CD ;
 - A_1B і AD .
178. Ёсць прамавугольны паралелепіпед $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Улічыўшы, што $AB = 4$, $CC_1 = 3$, $BC = 5\sqrt{3}$, знайдзіце вугал паміж прамымі AB і A_1C .
179. Няхай B — праекцыя пункта A на плоскасць α , l — некаторая прамая гэтай плоскасці (рыс. 73). Дакажыце, што праекцыі пунктаў A і B на прямую l супадаюць.
180. Прамая l належыць плоскасці α . Праз пункт A прасторы праходзіць плоскасць β , перпендыкулярная плоскасці α . Дакажыце, што праекцыя пункта A на плоскасць α належыць плоскасці β .
181. Пункт M знаходзіцца на адлегласці a ад плоскасці α і на адлегласці b ад прамой l гэтай плоскасці. Няхай N — праекцыя пункта M на плоскасць α . Знайдзіце адлегласць ад пункта N да прямой l .
182. Пункт M знаходзіцца на адлегласці 29 ад пунктаў A , B і C і на адлегласці 21 ад плоскасці ABC (рыс. 74). Знайдзіце радыус акружнасці, апісанай каля трохвугольніка ABC .
183. Пункт M роўнаадлеглы ад перасякальных прамых a і b плоскасці α . Дакажыце, што праекцыя пункта M на плоскасць α знаходзіцца на адной з бісектрыс паміж прамымі a і b .
184. Пункт M адлеглы на 13 см і 15 см ад паралельных прамых a і b плоскасці α (рыс. 75). Знайдзіце адлегласць паміж прамымі a і b , улічыўшы, што адлегласць ад пункта M да плоскасці α роўна 12 см.




Рыс. 73




Рыс. 74




Рыс. 75



Рыс. 76




Рыс. 77



Рыс. 78

185. Акружнасць ω з цэнтрам O мае радыус r . Прямая l перасякае плоскасць α у пункце K акружнасці ω . Праекцыя прямой l на плоскасць α датыкаеца да акружнасці ω . Знайдзіце адлегласць ад пункта O да прямой l .
186. У трохвугольнай пірамідзе праекцыя адной вяршыні на плоскасць супрацьлеглай грані супадае з пунктам перасячэння вышынь гэтай грані. Дакажыце, што гэта самае будзе і для любой іншай вяршыні гэтай піраміды.
187. Прямая l утворае роўныя вуглы з трывма папарна перасякальнымі прымымі плоскасці α . Дакажыце, што прямая l перпендыкулярная да плоскасці α .
188. У трохвугольнай пірамідзе ўсе канты роўныя. Знайдзіце вугал паміж медыянай адной грані:
- і скрыжавальным з ёй кантам (рыс. 76);
 - і скрыжавальнай з ёй медыянай іншай грані (рыс. 77).
189. У трохвугольнай пірамідзе ўсе канты асновы a , а бакавыя канты — b . Знайдзіце вугал паміж:
- бакавым кантам і плоскасцю асновы;
 - кантам асновы і плоскасцю бакавой грані.
190. У аснове трохвугольнай піраміды ляжыць прамавугольны трохвугольнік з гіпатэнузай c (рыс. 78). Знайдзіце вышыню піраміды, улічыўшы, што ўсе бакавыя канты ўтвараюць з плоскасцю асновы вугал ϕ .
191. Прямыя a і b плоскасці α перпендыкулярныя. Прямая l утварае з імі вуглы 45° і 60° . Знайдзіце вугал паміж прямой l і плоскасцю α .


- 192.** Праекцыяй раёнабедранага прамавутольнага трохвугольніка на плоскасць α з'яўляецца раёнастаронні трохвугольнік (рыс. 79). Знайдзіце вугал паміж гіпатэнузай і плоскасцю α .
- 193.** У тэтраэдры $ABCD$ двухгранныя вуглы з кантамі AB і AC роўны па 135° , а плоскі вугал $BAC = 90^\circ$. Знайдзіце двухгранны вугал з кантам AD .
- 194.** У тэтраэдры $ABCD$ сума плоскіх вугліў пры вяршыні A роўна 180° . Знайдзіце суму косінусаў двухгранных вугліў з кантамі AB , AC і AD .
- 195.** У тэтраэдры $ABCD$ двухгранныя вуглы з кантамі AB , AC і AD роўны 60° , 60° і 90° . Знайдзіце вугал паміж кожным бакавым кантам і супрацьлеглай бакавой гранню.




Рыс. 79

10. Перпендыкулярнасць плоскасцей


- 196.** Дакажыце, што праз дадзеную прямую, не перпендыкулярную дадзенай плоскасці α , можна правесці плоскасць, перпендыкулярную плоскасці α , і прытым толькі адну.
- 197.** Дакажыце, што ўнутраныя накрыжлелглыя вуглы, утвораныя пры перасячэнні дзвюх паралельных плоскасцей трэцяй плоскасцю, роўныя.
- 198.** Дакажыце, што праекцыі на дадзеную плоскасць дзвюх паралельных прамых паралельныя або супадаюць.
- 199.** Прямыя a_1 і b_1 , a_2 і b_2 — праекцыі прамых a і b адпаведна на плоскасці α_1 і α_2 , якія перасякаюцца па прямой c , прычым ні адна з прамых a_1 і b_1 , a_2 і b_2 не перпендыкулярная прямой c (рыс. 80). Дакажыце, што $a \parallel b$ тады і толькі тады, калі $a_1 \parallel b_1$ і $a_2 \parallel b_2$.
- 200.** Дакажыце, што калі плоскасць β і не прыналежная ёй прямая l перпендыкулярныя плоскасці α , то плоскасць β і прямая l паралельныя.
- 201.** Дакажыце, што з усіх прамых, якія праходзяць у адной грані двухгранныага



Рыс. 80




Рыс. 81




Рыс. 82

вугла праз дадзены пункт, найбольшы вугал з другой гранню гэтага двухграннага вугла ўтварае прамая, перпендыкулярная канту двухграннага вугла.

202. Бакавыя грані трохвугольнай піраміды маюць плошчы S_1 , S_2 і S_3 і папарна перпендыкулярныя. Знайдзіце плошчу асновы гэтай піраміды.
203. У трохвугольнай пірамідзе $QABC$ адрэзкі QK , QL і QM ёсць бісектрысы вуглоў BQC , AQC і AQB адпаведна (рыс. 81). Дакажыце, што плоскасці AQK , BQL і CQM маюць агульную прамую.
204. Бакавыя грані трохвугольнай піраміды папарна перпендыкулярныя. Дакажыце, што плоскасці, якія праходзяць праз бакавыя канты перпендыкулярна супрацьлеглым бакавым граням, маюць агульную прамую.
205. У трохвугольнай пірамідзе $QABC$ адрэзкі QK , QL і QM ёсць бісектрысы вуглоў BQC , AQC і AQB адпаведна. Дакажыце, што плоскасці, праведзеныя праз прамыя QK , QL , QM перпендыкулярна плоскасцям BQC , AQC і AQB адпаведна, маюць агульную прамую.
206. Старана BC вугла ABC ляжыць у плоскасці α , прамая BC_1 гэтай плоскасці перпендыкулярная старане AB . Параўнайце велічыні вугла ABC_1C з велічынёй вугла ABC , улічывшы, што вугал ABC з'яўляецца:
 - а) прымым;
 - б) вострым;
 - в) тупым (рыс. 82).
207. Дакажыце, што ў трохвугольнай пірамідзе $QABC$ плоскія вуглы AQB і AQC роўныя тады і толькі тады, калі роўныя двухганныя вуглы $AQCB$ і $AQBC$.
208. Дакажыце, што ў трохвугольнай пірамідзе $SABC$ плоскі вугал ASB большы за вугал ASC тады і толькі тады, калі двухганны вугал $ASCB$ большы за двухганны вугал $ASBC$.




Рыс. 83




Рыс. 84

- 209.** У аснове трохвугольнай піраміды $SABC$ ляжыць раўнабедраны трохвугольнік ABC з вуглом BAC , роўным 120° . Грані SAB і SAC утвараюць прамыя двухгранныя вуглы з плоскасцю асновы (рыс. 83). Знайдзіце адлегласць ад пункта S да плоскасці ABC , улічыўшы, што $BC = a$ і $SB = b$.
- 210.** Праз старану AD паралелаграма $ABCD$ праходзіць плоскасць α пад вуглом 45° да стараны AB . Праекцыя стараны AB на плоскасць α роўна a , а праекцыі дыяганалей — b і c . Знайдзіце даўжыню BC .
- 211.** З пункта C , узятага ўнутры двухграннага вугла, праведзены перпендыкуляр CA да яго канта. Адлегласць ад пункта C да адной з граняў вугла роўна праекцыі адрэзка CA на гэтую грань, а праекцыя адрэзка CA на другую грань вугла ўдвай меншая за адрэзак CA (рыс. 84). Знайдзіце велічыню двухграннага вугла.
- 212.** У плоскасці α двухграннага вугла $\alpha A B \beta$ велічынёй 45° праведзены прямая CD , паралельная AB , і пад вуглом 45° да яе прямая EF , $E \in CD$, $F \in AB$. Адлегласць ад прямой CD да плоскасці β роўна l . Знайдзіце даўжыню адрэзка EF .
- 213.** У адной грані двухграннага вугла праведзена прямая пад вуглом 30° да другой грані і пад вуглом 45° да канта двухграннага вугла. Знайдзіце велічыню гэтага двухграннага вугла.
- 214.** Узаемна перпендыкулярныя плоскасці α і β перасякаюцца па прямой AB . У плоскасці α на адлегласці 60 мм ад прямой AB праведзена паралельная ёй прямая l . У плоскасці β на адлегласці 91 мм ад прямой AB адзначаны пункт F (рыс. 85). Знайдзіце адлегласць ад F да прямой l .



Рыс. 85



Рыс. 86

- 215.** Квадрат $ABCD$ са стараной a і трапецыя $BEFC$ размешчаны так, што бакавая старана BE трапецыі перпендыкулярная плоскасці ABC , а вугал паміж плоскасцямі ABC і CDF роўны 45° . Знайдзіце плошчу трапецыі, улічыўшы, што плошча трохвугольніка CDF роўна Q .
- 216.** Раўнабедраныя трохвугольнікі ABC і BCD маюць агульную бакавую старану, роўную n , і размешчаны ва ўзаемна перпендыкулярных плоскасцях (рыс. 86). Знайдзіце адлегласць паміж пунктамі A і D , улічыўшы, што асновы AB і BD трохвугольнікаў роўны m .
- 217.** Знайдзіце двухгравны вугал пры бакавым канце SA трохвугольнай піраміды $SABC$, улічыўшы, што $\angle ASB = \angle ASC = 45^\circ$ і $\angle BSC = 60^\circ$.
- 218.** У трохвугольнай пірамідзе $OPQR$ бакавыя канты роўныя, $\angle POQ = \angle POR = 60^\circ$, $\angle QOR = 90^\circ$. Знайдзіце велічыню двухгравнага вугла PQR .
- 219.** Пры вяршыні трохвугольнай піраміды $HKLM$ усе плоскія вуглы роўны 60° . Знайдзіце адлегласць ад вяршыні M да плоскасці HKL , улічыўшы, што $HM = m$.
- 220.** У трохвугольнай пірамідзе $SABC$ плоскія вуглы BSC , CSA , ASB адпаведна роўны α , β , γ , двухгравныя вуглы $BSAC$, $ASBC$, $ASCB$ адпаведна роўны \hat{A} , \hat{B} , \hat{C} . Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць:
- $\cos \hat{A} = -\cos \hat{B} \cos \hat{C} + \sin \hat{B} \sin \hat{C} \cos \alpha$;
 - $$\frac{\sin \alpha}{\sin \hat{A}} = \frac{\sin \beta}{\sin \hat{B}} = \frac{\sin \gamma}{\sin \hat{C}}$$
.
- 221.** Знайдзіце плоскія вуглы пры вяршыні S трохвугольнай піраміды $SABC$, улічыўшы, што двухгравныя вуглы $BSAC$, $ASBC$ і $ASCB$ адпаведна роўны 60° , 90° , 120° .

11. Каардынаты ў прасторы

- 222.** Куб з кантам 2 размешчаны ў прасторы так, што яго цэнтр супадае з пачаткам сістэмы каардынат, а канты паралельныя каардынатаў восьмам. Зрабіце ў спытку адпаведны рысунак, увядзіце абазначэнні і запішыце каардынаты вяршынь куба.

- 223.** Правільная чатырохвугольная піраміда мае вышыню 12 і плошчу асновы 100. Дзве каардынатныя плоскасці з'яўляюцца плоскасцямі сіметрыі піраміды, а трэцяя — дзеліць папалам яе вышыню (рыс. 87). Запішыце каардынаты вяршынь піраміды і тых пунктаў на кантах, якія знаходзяцца адначасова ў дзвюх каардынатных плоскасцях.

- 224.** Куб стаіць на плоскасці XOY . Улічыўши, што тры вяршыні куба маюць каардынаты $(5; 4; 0)$, $(1; 1; 0)$, $(-2; 5; 0)$, знайдзіце:
- даўжыню канта куба;
 - каардынаты вяршынь куба;
 - каардынаты цэнтраў граняў куба.


- 225.** У правільнай шасцівугольнай прызме асновы сіметрычныя адносна плоскасці YOZ , адзін з бакавых кантаў супадае з восцю OX , цэнтр адной асновы мае каардынаты $(3; 0; 2)$. Запішыце каардынаты вяршынь прызмы.

- 226.** Знайдзіце каардынаты сярэдзін старон трохвугольніка ABC , улічыўши, што $A(2; 1; 3)$, $B(-4; 5; -1)$, $C(6; 3; 7)$.

- 227.** Знайдзіце каардынаты вяршынь трохвугольніка ABC , улічыўши, што сярэдзіны K , L , M яго старон AB , BC , CA маюць каардынаты $K(2; 1; 3)$, $L(-4; 5; -1)$, $M(6; 3; 7)$.

- 228.** У паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ вядомы каардынаты яго цэнтра Q і трох вяршынь: $Q(1; 3; 5)$, $A(-2; 1; -3)$, $B(-1; 2; -1)$, $D(1; 1; -2)$. Знайдзіце каардынаты астатніх вяршынь паралелепіпеда.

- 229.** Знайдзіце праекцыі трохвугольніка ABC на каардынатныя плоскасці, улічыўши, што $A(-2; 3; 5)$, $B(4; 5; -1)$, $C(6; -3; 7)$.



Рыс. 87

- 230***. Пункты M і N раздзяляюць ад-
рэзак AB на тры долі (рыс. 88).
Знайдзіце іх каардынаты, улічыў-
шы, што $A(-4; 3; 5)$, $B(2; -3; -1)$.

- 231***. Знайдзіце каардынаты пунк-
та перасячэння медыян трохву-
гольnika ABC , улічыўшы, што
 $A(2; 1; 5)$, $B(-4; 4; -1)$.

- 232.** Знайдзіце даўжыні старон і дыя-
ганалей паралелаграма $ABCD$,
улічыўшы, што $A(2; 1; 5)$,
 $B(-2; 4; 5)$, $D(1; 3; 7)$.

- 233***. Знайдзіце даўжыні медыян трохвугольnika ABC , улічыўшы, што
 $A(2; 1; 5)$, $B(-4; 2; 0)$, $C(5; -3; 7)$.

- 234***. Вызначце, ці з'яўляецца паралелаграмам чатырохвугольнік $ABCD$,
улічыўшы, што $A(2; 1; -5)$, $B(-4; 2; 0)$, $C(-5; -3; -7)$, $D(1; 3; 2)$.

- 235***. Вызначце, ці з'яўляецца ромбам чатырохвугольнік $MNPQ$, улі-
чыўшы, што $M(-2; -1; 5)$, $N(4; -7; 0)$, $P(9; -1; -6)$, $Q(3; 5; -1)$.


- 236***. Вызначце, ці з'яўляецца прамавугольнікам чатырохвуголь-
нік $ABCD$, улічыўшы, што $A(2; 1; -5)$, $B(-4; -1; -6)$, $C(-5; 3; -7)$,
 $D(1; 5; 0)$.

- 237***. Вызначце, ці з'яўляецца квадратам чатырохвугольнік $MNPQ$,
улічыўшы, што $M(-1; 3; 2)$, $N(6; 2; 2)$, $P(5; -5; 2)$, $Q(-2; -4; 2)$.

- 238.** Вяршыні трохвугольнай піраміды $ABCD$ маюць каардынаты
 $A(5; 0; 7)$, $B(5; 5; 4)$, $C(-7; 5; 4)$ і $D(-7; 0; 4)$. Знайдзіце:

- а) даўжыні кантаў піраміды;
б) плошчу поўнай паверхні піраміды.

- 239.** Знайдзіце каардынаты цэнтра і радыус сферы, апісанай каля
тромвугольнай піраміды $MNPQ$, вяршыні якой маюць каардына-
ты $M(7; -3; 6)$, $N(7; 2; 3)$, $P(-5; 2; 3)$, $Q(-5; -3; 3)$.




Рыс. 88

12. Вектар. Дзяянні над вектарамі


- 240.** Адзначце ў сыштку пункты A , B , C , D , E , F так, каб праўдзіліся
роўнасці $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ і $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{EF}$.

- 241.** Адзначце ў сыштку пункты M , N , P , Q , R , S так, каб праўдзілася
роўнасць:

a) $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{RS} = \overrightarrow{MN}$; б) $\overrightarrow{PQ} - \overrightarrow{RS} = \overrightarrow{MN}$.



Рыс. 89



Рыс. 90

- 242.** Адзначце ў спытку пункты A, B, C, D, E, F так, каб праўдзіліся роўнасці $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ і $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{EF}$.
- 243.** Адзначце ў спытку пункты $M, N, P, Q, R, S, A, B, C, D, E, F$ так, каб праўдзілася роўнасць:
- a) $\overrightarrow{PQ} = 2,5 \cdot \overrightarrow{MN}$; б) $\overrightarrow{AB} = -1,5 \cdot \overrightarrow{RS}$; в) $\overrightarrow{EF} = -0,4 \cdot \overrightarrow{CD}$.
- 244.** Адзначце ў спытку пункты P, Q, R так, каб праўдзілася роўнасць:
- a) $\overrightarrow{PQ} = 1,5 \cdot \overrightarrow{PR}$; б) $\overrightarrow{PQ} = -2,5 \cdot \overrightarrow{PR}$; в) $\overrightarrow{PQ} = -0,2 \cdot \overrightarrow{PR}$.

Выразіце вектар \overrightarrow{QR} праз вектар \overrightarrow{RP} .


- 245.** Выкарыстаўшы рысунак 89, на якім паказаны паралелепіпед $ABCDA_1B_1C_1D_1$, сярэдзіны K і L кантаў BB_1 і DD_1 і шэраг вектараў, укажыце пары:

- a) роўных вектараў;
б) няроўных калінеарных вектараў.


- 246.** Выкарыстаўшы рысунак 90, на якім паказаны паралелепіпед $ABCDA_1B_1C_1D_1$, цэнтры P і Q граняў ABB_1 і CDD_1 і шэраг вектараў, аргументуіце роўнасць:

- a) $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{DQ}$; в) $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{C_1P}$.
б) $\overrightarrow{AP} = -\overrightarrow{C_1Q}$;


- 247.** Выкарыстаўшы рысунак 91, на якім паказаны паралелепіпед $ABCDA_1B_1C_1D_1$, цэнтры P і Q граняў ABB_1 і CDD_1 і шэраг вектараў, знайдзіце суму вектараў:



Рыс. 91



Рыс. 92



Рыс. 93

- а) $\overrightarrow{C_1Q}$ і \overrightarrow{AP} ; в) \overrightarrow{AQ} і $\overrightarrow{B_1P}$; д) \overrightarrow{AQ} і $\overrightarrow{PD_1}$;
 б) \overrightarrow{AP} і $\overrightarrow{QD_1}$; г) \overrightarrow{AP} і \overrightarrow{AQ} ; е) \overrightarrow{QB} і $\overrightarrow{QD_1}$.

248. У прамавугольным паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ вяршыні C , D , B і C_1 маюць каардынаты $(0; 0; 0)$, $(6; 0; 0)$, $(0; 10; 0)$ і $(0; 0; 8)$ адпаведна. Улічыўши звесткі, прыведзенныя на рымунку 92, знайдзіце каардынаты:

- а) вектараў \overrightarrow{CD} , $\overrightarrow{CC_1}$, \overrightarrow{CB} , \overrightarrow{CA} , $\overrightarrow{CD_1}$;
 б) вектараў \overrightarrow{AP} , $\overrightarrow{B_1P}$, $\overrightarrow{C_1Q}$, $\overrightarrow{QD_1}$, \overrightarrow{AQ} , $\overrightarrow{PD_1}$, \overrightarrow{QB} ;
 в) сумы вектараў $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{QB}$; $\overrightarrow{B_1P} + \overrightarrow{AQ}$; $\overrightarrow{C_1Q} + \overrightarrow{PD_1}$; $\overrightarrow{QD_1} + \overrightarrow{B_1P}$.

249. Улічыўши, што вектары \vec{a} , \vec{b} і \vec{c} маюць каардынаты $(2; 3; -1)$, $(4; 5; -3)$ і $(0; 1; 1)$ адпаведна:

- а) знайдзіце каардынаты вектараў $2\vec{a}$, $-\vec{b}$, $2\vec{a} - \vec{b}$, $-\vec{b} + \vec{c}$, $2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$;
 б) вызначце, ці ёсць сярод вектараў калінеарныя;
 в) вызначце, якія са знайдзеных вектараў кампланарныя з вектарамі \vec{a} і \vec{b} .

250. Вызначце, пры якіх значэннях зменных m і n вектары \vec{a} і \vec{b} з каардынатамі $(1; -2; m)$ і $(2; n; -3)$ адпаведна будуць калінеарнымі.

251. Прамая l перасякае прамыя BC , AC , AB трохвугольніка ABC у пунктах A_1 , B_1 , C_1 адпаведна (рыс. 93). Дакажыце, што вектары $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A_1B_1}$, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{B_1C_1}$, $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{C_1A_1}$ калінеарныя.

252. Вектары \vec{a} , \vec{b} і \vec{c} папарна некалінеарныя. Знайдзіце іх суму, улічыўши, што вектар $\vec{a} + \vec{b}$ калінеарны вектару \vec{c} , а вектар $\vec{b} + \vec{c}$ — вектару \vec{a} .

- 253.** Улічыўшы, што пункт M — сярэдзіна медыяны AD трохвугольніка ABC , выразіце вектар:
- а) \overrightarrow{MB} праз вектары \overrightarrow{AB} і \overrightarrow{AC} ; б) \overrightarrow{CB} праз вектары \overrightarrow{MB} і \overrightarrow{AC} .
- 254.** Улічыўшы, што пункты M і N — сярэдзіны старон AB і AC трохвугольніка ABC , выразіце вектар:
- а) \overrightarrow{MN} праз вектары \overrightarrow{AB} і \overrightarrow{AC} ; б) \overrightarrow{AB} праз вектары \overrightarrow{MC} і \overrightarrow{CN} .
- 255.** Улічыўшы, што $ABCDEF$ — правільны шасцівугольнік, выразіце вектар:
- а) \overrightarrow{AB} праз вектары \overrightarrow{AF} і \overrightarrow{AC} ; б) \overrightarrow{AC} праз вектары \overrightarrow{BD} і \overrightarrow{FC} .
- 256.** Улічыўшы, што пункт Q ёсць цэнтр правільнага пяцівугольніка $ABCDE$, дакажыце, што вектары $\overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QC} + \overrightarrow{QD} + \overrightarrow{QE}$ калі-неарныя.
- 257.** Дакажыце, што вектары $\vec{a} - \vec{b}$, $\vec{b} - \vec{c}$, $\vec{c} - \vec{a}$, $2\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$ камплинарныя.
- 258.** Вызначце, у якой адносіне плоскасць $x - 3y + 2z - 2 = 0$ раздзяляе адрэзак AB , улічыўшы, што:
- а) $A(-5; 3; -3)$, $B(-2; -4; 2)$; б) $A(-3; -4; -8)$, $B(1; 2; -2)$.
- 259.** Дакажыце, што вектары \vec{a} , \vec{b} і \vec{c} камплинарныя тады і толькі тады, калі вектары \vec{a} , \vec{b} і $\vec{c} + \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$ камплинарныя пры любых значэннях каэфіцыентаў α і β .
- 260.** Вызначце, пры якіх значэннях зменных p і q вектары \vec{a} , \vec{b} і \vec{c} з каардынатамі $(1; -2; 3)$, $(0; 1; -3)$ і $(2; -2p; q + 1)$ адпаведна з'яўляюцца камплинарнымі.

13. Скалярны здабытак вектараў

- 261.** Вугал паміж вектарамі \vec{a} і \vec{b} роўны ϕ , а іх даўжыні — a і b адпаведна. Знайдзіце скалярны здабытак $\vec{a} \cdot \vec{b}$, улічыўшы, што:
- а) $a = 2$, $b = 3$, $\phi = 60^\circ$;
 б) $a = 4$, $b = 5$, $\phi = 120^\circ$;
 в) $a = 6$, $b = 7$, $\phi = 135^\circ$.
- 262.** Вызначце, які знак мае скалярны здабытак ненулявых вектараў \vec{a} і \vec{b} , улічыўшы, што вугал ϕ паміж імі знаходзіцца ў прамежку:
- а) $0^\circ \leq \phi < 90^\circ$; б) $90^\circ < \phi \leq 180^\circ$.

- 263.** Вызначце прамежак, у якім знаходзіцца вугал паміж вектарамі \vec{a} і \vec{b} , улічыўшы, што:



а) $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$; б) $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$.

- 264.** Знайдзіце скалярны здабытак вектараў:



а) \vec{a} і $-\vec{a}$; б) \vec{b} і $k\vec{b}$.

- 265.** Трохвугольнік ABC умежаны ў акружнасць з цэнтрам O і радыусам 2 (рыс. 94). Улічыўшы, што $\angle ABC = 45^\circ$ і $\angle BAC = 60^\circ$, знайдзіце скалярны здабытак вектараў:



а) $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC}$; б) $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{OA}$; в) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$.

- 266.** Дадзены паралелаграм $ABCD$. Няхай $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$. Устанавіце геаметрычны сэнс роўнасці:



а) $(\vec{a} - \vec{b})^2 + (\vec{a} + \vec{b})^2 = 2(\vec{a}^2 + \vec{b}^2)$; в) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$.

б) $(\vec{a} + \vec{b})^2 = (\vec{a} - \vec{b})^2$;

- 267.** Спрацціце выраз:



а) $(\vec{a} - \vec{b})^2 - \vec{a}(\vec{a} - 2\vec{b})$; в) $3(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) - (\vec{a} + 2\vec{b})(\vec{a} - 2\vec{b})$;
б) $(\vec{a} + 3\vec{b})^2 - 3\vec{a}(\vec{a} + 2\vec{b})$; г) $\vec{a}(2\vec{a} - 6\vec{b}) + (2\vec{a} + \vec{b})(2\vec{a} - \vec{b}) + (\vec{a} + 3\vec{b})^2$.

- 268.** Дакажыце, што для любых чатырох пунктаў A, B, C, D праўдзіцца роўнасць $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.



- 269.** Улічыўшы, што вектары \vec{a} і \vec{b} узаемна перпендыкулярныя, спрацціце выраз:



а) $(\vec{a} - \vec{b})(\vec{a} - 2\vec{b})^2 - 2\vec{b}^2$; б) $(\vec{a} + 3\vec{b})^2 - 3\vec{b}(3\vec{a} + 2\vec{b}) - \vec{a}(\vec{a} - 2\vec{b})$.

- 270.** У прамавугольным трохвугольніку ABC гіпатэнуза AB мае даўжыню c . Знайдзіце суму $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.




- 271.** Стораны BC, AC, AB трохвугольніка ABC роўны адпаведна a, b, c . Знайдзіце скалярны здабытак вектараў:




а) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; б) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.


- 272.** Пра вектары \vec{a}, \vec{b} і \vec{c} вядома, што $\vec{b} \perp (\vec{a} - \vec{c})$ і $\vec{c} \perp (\vec{b} - \vec{a})$.
Дакажыце, што $\vec{a} \perp (\vec{b} - \vec{c})$.



Рыс. 94




Рыс. 95




Рыс. 96

- 273.** Вектары \vec{a} і \vec{b} маюць каардынаты $(1; -2; 2)$ і $(-2; 1; 2)$ адпаведна. Знайдзіце:
- скалярны здабытак $\vec{a} \cdot \vec{b}$;
 - даўжыню кожнага вектара;
 - вугал паміж вектарамі \vec{a} і \vec{b} .
- 274.** Няхай O — цэнтр акружнасці, апісанай каля трохвугольніка ABC , H — пункт перасячэння яго вышынь (рыс. 95). Дакажыце, што $\overline{OH} = \overline{OA} + \overline{OB} + \overline{OC}$.
- 275.** Пункт D на гіпатэнузе AB прамавугольнага трохвугольніка ABC выбраны так, што $AD : DB = 1 : 3$. Улічыўши, што $BC = a$ і $AC = b$, знайдзіце CD .
- 276.** Стораны BC , AC , AB трохвугольніка ABC , роўныя адпаведна a , b , c , праўдзяць роўнасць $a^2 + b^2 = 5c^2$ (рыс. 96). Дакажыце, што медыяны AA_1 і BB_1 узаемна перпендыкулярныя.
- 277.** Няхай O — цэнтр акружнасці, апісанай каля трохвугольніка ABC , C_1 — сярэдзіна адрэзка AB . Дакажыце, што адрэзкі OC і OC_1 перпендыкулярныя тады і толькі тады, калі вуглы A і B адрозніваюцца на 90° .
- 278.** Кожны кант трохвугольнай піраміды $ABCD$ роўны a , пункты M , N , K — сярэдзіны кантаў AB , AD , CD адпаведна. Знайдзіце скалярныя здабыткі вектараў:
- $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}$ і $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB}$;
 - $\overrightarrow{KN} \cdot \overrightarrow{AC}$ і $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC}$;
 - $\overrightarrow{KM} \cdot \overrightarrow{BA}$ і $\overrightarrow{KM} \cdot \overrightarrow{KB}$.



Рыс. 97



Рыс. 98

- 279.** Вяршыні C, D, B і C_1 прамавугольнага паралелепіпеда маюць каардынаты $(0; 0; 0), (6; 0; 0), (0; 10; 0)$ і $(0; 0; 8)$ адпаведна, пункты P і Q — цэнтры граняў ADD_1 і $A_1B_1C_1$ (рыс. 97). Знайдзіце:
- скалярны здабытак вектараў $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CD_1}$; $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AQ}$; $\overrightarrow{QB} \cdot \overrightarrow{AP}$; $\overrightarrow{B_1P} \cdot \overrightarrow{C_1Q}$; $\overrightarrow{QD_1} \cdot \overrightarrow{AQ}$;
 - даўжыні вектараў $\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{B_1P}, \overrightarrow{C_1Q}, \overrightarrow{QD}, \overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PD_1}, \overrightarrow{PB}$;
 - косінус вугла паміж вектарамі \overrightarrow{CD} і $\overrightarrow{CD_1}$; \overrightarrow{CB} і \overrightarrow{AQ} ; \overrightarrow{QB} і \overrightarrow{AP} ; $\overrightarrow{B_1P}$ і $\overrightarrow{C_1Q}$; $\overrightarrow{QD_1}$ і \overrightarrow{AQ} .
- 280.** Пункты A, B, C, D не ляжаць у адной плоскасці, прамыя AB і CD, BC і AD перпендыкулярныя. Дакажыце, што прамыя AC і BD таксама перпендыкулярныя.
- 281.** Аснова паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ — квадрат са старанай a . На кантах AA_1 і BB_1 выбраны пункты P і Q так, што $AP = BQ = a$, на кантах CC_1 і DD_1 — пункты R і S так, што $CR = DS = \frac{a}{3}$ (рыс. 98). Улічыўшы, што $\angle QAP = 60^\circ$ і $\angle QBC = 90^\circ$, знайдзіце:
- AR ;
 - DQ ;
 - PQ ;
 - QS .

14. Прымненні вектараў і каардынат

- 282.** а) На старанах AB і CD паралелаграма $ABCD$ выбраны пункты A_1 і B_1, C_1 і D_1 так, што $AA_1 = BB_1, CC_1 = DD_1$. Прямыя A_1C_1 і B_1D_1 перасякаюцца ў пункце P , а прямыя BC_1 і AD_1 — у пункце Q (рыс. 99, а). Дакажыце, што прямыя PQ і AD паралельныя.





Рис. 99


б) На старанах KL і MN паралелаграма $KLMN$ выбраны пункты K_1 і L_1 , M_1 і N_1 так, што $KK_1 = NN_1$ і $LL_1 = MM_1$. Прамыя K_1M_1 і L_1N_1 перасякаюцца ў пункце A , а прамыя NL_1 і KM_1 — у пункце B (рыс. 99, б). Дакажыце, што прамыя AB і KL паралельныя.

283. Паралелаграмы $ABCD$ і $AB_1C_1D_1$ маюць агульную вяршыню (рыс. 100). Дакажыце, што прамыя BB_1 , CC_1 і DD_1 паралельныя адной плоскасці.


284. Пункты P і Q на кантах AB і CD трохвугольнай піраміды выбраны так, што $AP : PB = CQ : QD$ (рыс. 101). Дакажыце, што прамыя AC , BD і PQ паралельныя адной плоскасці.

285. Дакажыце, што:


- а) адрезкі, якія злучаюць сярэдзіны супрацьлеглых кантаў трохвугольнай піраміды, перасякаюцца ў адным пункце і дзеляцца ім папалам (рыс. 102);
 б) адрезкі, якія злучаюць вяршыні трохвугольнай піраміды з пунктамі перасячэння медыян супрацьлеглых граняў, перасякаюцца ў адным пункце і дзеляцца ім у адносіне $3 : 1$, калі лічыць ад вяршыні;




Рыс. 100




Рыс. 101




Рыс. 102



Рыс. 103




Рыс. 104





Рыс. 105

в) сярэдзіна адрэзка, які злучае сярэдзіны супрацьлеглых кантаў трохвугольнай піраміды, знаходзіца на адрэзках, што злучаюць вяршыні піраміды з пунктамі перасячэння медыян супрацьлеглых граняў.


- 286.** Дакажыце, што дыяганаль AC_1 паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ праходзіць праз пункт перасячэння медыян трохвугольніка A_1BD і дзеліцца гэтым пунктам у адносіне $1 : 2$, калі лічыць ад вяршыні A (рыс. 103).
- 287.** Дакажыце, што калі плоскасць перасякае канты AB , BC , CD , DA трохвугольнай піраміды $ABCD$ у пунктах L , M , N , K адпаведна (рыс. 104), то $\frac{AL}{LB} \cdot \frac{BM}{MC} \cdot \frac{CN}{ND} \cdot \frac{DK}{KA} = 1$.
- 288.** Дакажыце, што геаметрычнае месца сярэдзін адрэзкаў з канцамі на дзвюх скрыжавальных прамых ёсць плоскасць, паралельная гэтым прамым, якая праходзіць праз сярэдзіну іх агульнага перпендыкуляра.
- 289.** Ёсць чатырохвугольная піраміда $SABCD$ (рыс. 105). Пабудуйце лінію перасячэння плоскасцей SAB і SCD .
- 290.** Ёсць скрыжавальная прамыя k , l і пункт A . Патлумачыце, як праз пункт A правесці прамую, якая б перасякала прамыя k і l .
- 291.** Плоскасць α праходзіць праз сярэдзіны кантаў AB і CD трохвугольнай піраміды $ABCD$ і такі пункт P канта AD , што $AP : PD = 3 : 1$ (рыс. 106). Вызначыце, у якой адносіне плоскасць α дзеліць кант BC .



Рыс. 106




- 292.** Плоскасць α праходзіць праз сярэдзіну M канта AD трохвугольнай піраміды $ABCD$ і такія пункты P і Q на праменях AB і AC , што $AP = 2AB$, $AQ = 3AC$ (рыс. 107). Пабудуйце сячэнне піраміды $ABCD$ плоскасцю α і вызначце, у якой адносіне плоскасць α раздзяляе канты BD і CD .
- 293.** Плоскасць α перасякае канты BC , CD , DA трохвугольнай піраміды $ABCD$ у пунктах U , V , W так, што $BU : UC = 1 : 1$, $CV : VD = 1 : 2$, $DW : WA = 3 : 1$. Зрабіце адпаведны рэшткі, пабудуйце на ім сячэнне піраміды $ABCD$ плоскасцю α і знайдзіце, у якой адносіне плоскасць α раздзяляе кант AB .
- 294.** Плоскасць α праходзіць праз сярэдзіны кантаў AB , CB , DD_1 паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Пабудуйце ў спыштку сячэнне паралелепіпеда плоскасцю α . У якой адносіне плоскасць α раздзяляе кант CC_1 і дыяганаль B_1D ?
- 295.** Плоскасць α праходзіць праз пункты перасячэння медыян граняў ABC , ABD , BCD трохвугольнай піраміды $ABCD$ (рыс. 108). Вызначце, у якой адносіне плоскасць α раздзяляе кант BD .
- 296.** У аснове піраміды $SABCD$ ляжыць трапеццыя $ABCD$, у якой $AD \parallel BC$ і $AD = 2BC$. Плоскасць α праходзіць праз сярэдзіны кантаў SA , SB і вяршыню D (рыс. 109). Вызначце, у якой адносіне плоскасць α раздзяляе кант SC .
- 297.** У аснове піраміды $SABCD$ ляжыць паралелаграм $ABCD$. Плоскасць α перасякае канты SA , SB , SC у пунктах P , Q , R такіх, што $SP : PA = 1 : 1$, $SQ : QB = 3 : 1$,



$SR : RC = 2 : 1$. Зрабіце адпаведны рысунак у сшытку, пабудуйце на ім сячэнне піраміды плоскасцю α і знайдзіце, у якой адносіне плоскасць α раздзяляе кант SD .

298. Плоскасць α , паралельная прамой BD_1 , праходзіць праз сярэдзіны кантаў AB і CC_1 паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Зрабіце адпаведны рысунак у сшытку, пабудуйце на ім сячэнне піраміды плоскасцю α і знайдзіце, у якой адносіне плоскасць α раздзяляе кант DD_1 .
299. У аснове піраміды $SABCD$ ляжыць трапецыя $ABCD$, у якой $AD \parallel BC$ і $AD = 2BC$. Плоскасць α праходзіць праз сярэдзіну канта AB піраміды $SABCD$ паралельна прамым AC і SD . Зрабіце адпаведны рысунак у сшытку, пабудуйце на ім сячэнне піраміды плоскасцю α і знайдзіце, у якой адносіне плоскасць α раздзяляе кант SB .
300. У прызме $ABC A_1B_1C_1$ медыяны асноў перасякаюцца ў пунктах M і M_1 . Прамая l праходзіць праз сярэдзіну адрезка MM_1 паралельна прамой A_1C . Зрабіце адпаведны рысунак у сшытку, пабудуйце на ім пункты перасячэння прамой l з паверхнай прызмы і знайдзіце даўжыню адрезка з канцамі ў гэтых пунктах, улічыўшы, што $A_1C = d$.
301. У паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ на адрезку AC_1 і прамой B_1C выбраны адпаведна пункты P і Q так, што $PQ \parallel BD$ (рыс. 110). Знайдзіце адносіну $PQ : BD$.




Рыс. 110




11 клас

1. Прызма


302. Пабудуйце разгортку прямой трохвугольнай прызмы з бакавым кантам 5 см і кантамі асновы 3 см, 4 см і 5 см. Знайдзіце бакавую і поўную паверхні такой прызмы. Вызначце яе аб'ём.
303. Пабудуйце разгортку нахіленай трохвугольнай прызмы з бакавым кантам 5 см і кантамі асновы 3 см, 4 см і 5 см. Знайдзіце па разгортцы плошчу кожнай грані такой прызмы. Параўнайце іх з адпаведнымі плошчамі прямой трохвугольнай прызмы з такімі самымі кантамі. Які вывад можна зрабіць? Абгрунтуйце свой вывад.
304. Вызначце, колькі прамавугольных граняў можа мець нахіленая:
- трохвугольная прызма;
 - чатырохвугольная прызма;
 - шасцівугольная прызма (рыс. 111).
305. Вызначце, колькі няроўных кантаў можа мець:
- трохвугольная прызма;
 - чатырохвугольная прызма;
 - шасцівугольная прызма;
 - правільная трохвугольная прызма;
 - правільная чатырохвугольная прызма;
 - правільная шасцівугольная прызма (рыс. 112).
306. Вызначце, колькі няроўных граняў можа мець:
- пяцівугольная прызма;
 - сямівугольная прызма;
 - дзесяцівугольная прызма;
 - прамая пяцівугольная прызма;
 - прамая сямівугольная прызма;
 - прамая дзесяцівугольная прызма;
 - правільная пяцівугольная прызма;
 - правільная сямівугольная прызма (рыс. 113);
 - правільная дзесяцівугольная прызма.
307. Вызначце, колькі няроўных дыяганалей можа мець:
- пяцівугольная прызма;
 - сямівугольная прызма;



Рыс. 111



Рыс. 112



Рыс. 113

- в) дзесяцівугольная прызма;
- г) прямая сямівугольная прызма;
- д) прямая восьмівугольная прызма (рыс. 114);
- е) прямая дзесяцівугольная прызма;
- ж) правільная сямівугольная прызма;
- з) правільная восьмівугольная прызма (рыс. 115);
- і) правільная дзесяцівугольная прызма.

308. Знайдзіце бакавую і поўную паверхні прямавугольнага паралелепіпеда з кантамі асновы 4 м і 6 м і вышынёй 5 м .


309. Тры грані паралелепіпеда маюць плошчы 12 дм^2 , 15 дм^2 і 18 дм^2 . Вызначце плошчу поўной паверхні паралелепіпеда.

310. У прямавугольным паралелепіпедзе дыяганаль роўна d , дыяганалі бакавой грані і асновы — d_1 і d_0 адпаведна. Знайдзіце плошчу асновы паралелепіпеда.


311. Знайдзіце бакавую і поўную паверхні прызмы, улічыўшы, што яе бакавы кант роўны 15 см , плошча асновы — 48 см^2 , а перыметр перпендыкулярнага сячэння — 64 см . Вызначце аб'ём гэтай прызмы.

312. Знайдзіце бакавую, поўную паверхні і аб'ём правільнай прызмы, улічыўшы, што яе бакавы кант роўны 15 см , плошча асновы — $16 + 12\sqrt{2}\text{ см}^2$, а перыметр перпендыкулярнага сячэння — $8\sqrt{2}\text{ см}$.


313. Поўная паверхня аднаго куба роўна Q , другога — S . Знайдзіце адносіну аб'ёмаў гэтых кубаў.



Рыс. 114




Рыс. 115




Рыс. 116

- 314.** Кант аднаго куба ў суме з кантам другога куба складае 12 см. Знайдзіце гэтыя канты, улічыўшы, што сума аб'ёмаў кубаў роўна 468 см^3 .
- 315.** Разгорткай бакавой паверхні правільнай чатырохвугольнай прызмы з'яўляецца квадрат. Пры гэтым ломаная на бакавой паверхні выяўляецца дыаганаллю квадрата (рыс. 116). Вызначце вуглы паміж суседнімі звёнаў ломанай.
- 316.** Канты асновы прамой трохвугольнай прызмы роўны 10 см, 17 см і 21 см, а бакавы кант — 34 см. Знайдзіце плошчы сячэнняў, якія праходзяць праз бакавыя канты перпендыкулярна супрацьлеглым кантам асновы.
- 317.** У трохвугольнай прызме двухгранны вугал пры адным бакавым канце роўны 34° , пры другім — 83° . Знайдзіце двухгранны вугал пры трэцім бакавым канце.
- 318.** Бакавы кант прызмы даўжынёй 18 см утварае з плоскасцю асновы вугал α . Знайдзіце вышыню прызмы, улічыўшы, што:
- $\alpha = 90^\circ$;
 - $\alpha = 30^\circ$;
 - $\alpha = 60^\circ$;
 - $\alpha = 45^\circ$.
- 319.** Бакавая паверхня паралелепіпеда з бакавым кантам 20 см роўна 600 см^2 , плошча меншай бакавой грані — 120 см^2 . Знайдзіце аб'ём паралелепіпеда, улічыўшы, што адзін з двухгранных вуглоў пры бакавых кантах роўны 60° .
- 320.** Вышыня прамой трохвугольнай прызмы роўна 25 см, а канты асновы — 17 см, 25 см і 26 см (рыс. 117). Знайдзіце плошчу сячэння прызмы плоскасцю, якая праходзіць праз бакавы кант перпендыкулярна меншай старане асновы.




Рыс. 117



Рыс. 118

321. Асновай прызмы з'яўляецца выпуклы многавугольнік. Дакажыце, што гэтая прызма прямая, улічыўшы, што трох яе бакавыя грані з'яўляюцца прямавугольнікамі.
322. Ці можна сцвярджаць, што прызма з'яўляецца прямой, калі ў яе аснове ляжыць выпуклы многавугольнік і чатыры грані з'яўляюцца прямавугольнікамі?
323. Дакажыце, што сячэнне, праведзенae праз канцы трох кантаў паралелепіпеда, якія выходзяць з адной вяршыні (рыс. 118), адсякае трэцюю долю дыяганалі паралелепіпеда і гэтая дыяганаль праходзіць праз пункт перасячэння медыян трохвугольнага сячэння.
324. Адлегласці паміж бакавымі кантамі нахіленай трохвугольнай прызмы роўны 25 см, 29 см і 36 см (рыс. 119). Знайдзіце адлегласці паміж кожнай бакавой гранню і супрацьлеглым кантам.
325. Бакавыя канты нахіленай трохвугольнай прызмы роўны 20 см, а папарныя адлегласці паміж імі — 13 см, 14 см і 15 см. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні прызмы і яе аб'ём.
326. Знайдзіце бакавую, поўную паверхні і аб'ём прямога паралелепіпеда, дыяганаля якога роўны 51 см і 53 см, а строны асновы — 14 см і 22 см.
327. Сячэнне правільнай трохвугольнай прызмы праходзіць праз кант асновы даўжынёй 12 см і мае плошчу 72 см^2 . Знайдзіце вугал паміж плоскасцю сячэння і плоскасцю асновы прызмы.



Рыс. 119

- 328.** Сячэнне правільнай трохвугольнай прызмы праходзіць праз кант асновы і з'яўляеца раёнабедраным трохвугольнікам з вуглом α пры вяршыні на бакавым канце (рыс. 120). Вызначце вугал паміж плоскасцю сячэння і плоскасцю асновы прызмы.

- 329.** Плоскасць, праведзеная праз сярэдзіны дзвюх старон асновы прамавугольнага паралелепіпеда пад вуглом α да плоскасці асновы, перасякае тры яго бакавыя канты. Выразіце плошчу сячэння праз вугал α і вымярэнні a і b асновы.

- 330.** Вышыня правільнай шасцівугольнай прызмы ўтрай большая за старану асновы. Знайдзіце адносіну плошчы асновы да плошчы сячэння, якое праходзіць праз старану асновы і дыяганаль прызмы.

- 331.** Плошча дыяганальнага сячэння правільнай чатырохвугольнай прызмы роўна S . Знайдзіце плошчу бакавой грані.


- 332.** Сячэннем правільнай трохвугольнай прызмы з'яўляеца трохвугольнік. Знайдзіце плошчу асновы прызмы і вугал паміж плоскасцю сячэння і плоскасцю асновы, улічыўшы, што стараны трохвугольнага сячэння роўны:

а) 24 см, 37 см і 37 см; б) 40 см, 40 см і 41 см.


- 333.** У правільнай чатырохвугольнай прызме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ з плошчай асновы 50 см^2 прамыя OM і ON , што праходзяць праз цэнтр O грані $ABCD$ і сярэдзіны M і N кантаў AA_1 і B_1C_1 , узаемна перпендыкулярныя (рыс. 121). Знайдзіце поўную паверхню прызмы.

- 334.** У правільнай чатырохвугольнай прызме старана асновы і вышыня адпаведна роўны $12\sqrt{2}$ см і 7 см. Знайдзіце адлегласць паміж дыяганаллю прызмы і старанай асновы, якая не мае з гэтай дыяганаллю агульных пунктаў.


- 335.** У прамой трохвугольнай прызме бакавыя канты ўтрай даўжэйшыя за канты асновы (рыс. 122). Знайдзіце вышыню прызмы, улічыўшы, што плошча поўнай паверхні прызмы роўна $39 + 20\sqrt{3}$.




Рыс. 120




Рыс. 121



Рыс. 122




Рыс. 123




Рыс. 124

336. Плошча бакавой паверхні правільнай чатырохвугольнай прызмы роўна 36 см^2 і адносіцца да плошчы поўнай паверхні як $3 : 5$. Знайдзіце вышыню прызмы.
337. У правільнай трохвугольнай прызме з бакавым кантам l праведзена сячэнне праз кант асновы і сярэдзіну бакавога канта. Знайдзіце поўную паверхню прызмы, улічыўшы, што вугал паміж плоскасцю сячэння і плоскасцю асновы роўны:
- 45° ;
 - 30° (рыс. 123);
 - 60° ;
 - α .
338. Канты асновы прамога паралелепіпеда маюць даўжыні a і b і ўтвараюць вугал α . Вышыня паралелепіпеда роўна l . Знайдзіце поўную паверхню паралелепіпеда, улічыўшы, што:
- $a = 12 \text{ см}$, $b = 13 \text{ см}$, $l = 15 \text{ см}$, $\alpha = 30^\circ$;
 - $a = 15 \text{ дм}$, $b = 18 \text{ дм}$, $l = 250 \text{ см}$, $\alpha = 45^\circ$.
339. У прымым паралелепіпедзе тры канты роўны 16 см , 15 см , 20 см , а тры вуглы ў гранях — 30° , 90° , 90° . Знайдзіце магчымыя значэнні плошчы поўнай паверхні паралелепіпеда.
340. У прымым паралелепіпедзе канты асновы роўны 21 см і 29 см , а адна з дыяганалей асновы — 20 см . Знайдзіце большую дыяганаль паралелепіпеда, улічыўшы, што яго меншая дыяганаль нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 60° .
341. Знайдзіце дыяганалі паралелепіпеда, улічыўшы, што кожная яго грань ёсьць ромб з вуглом 60° і старанай a .
342. У аснове прямога паралелепіпеда ляжыць ромб з тупым вуглом α . Сячэннем паралелепіпеда плоскасцю, якая праходзіць праз вяршыню тупога вугла, з'яўляецца квадрат (рыс. 124). Знайдзіце вугал паміж плоскасцю сячэння і плоскасцю асновы.




Рыс. 125




Рыс. 126


343. Знайдзіце плошчу поўнай паверхні прямой трохвугольнай прызмы, канты асновы якой роўны 58 см, 50 см, 12 см, а бакавы кант — большай вышыні асновы.
344. У трохвугольнай прызме адлегласці паміж бакавымі кантамі прарапцыянальныя лікам 26, 25, 3, плошчы перпендыкулярнага сячэння і меншай бакавой грані роўны 144 см^2 кожная. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні прызмы.
345. У трохвугольнай прызме $ABC A_1 B_1 C_1$ канты асновы AB і AC роўны 30 см, $BC = 36$ см, вяршыня A_1 роўнаадлеглая ад вяршынь A , B , C і $AA_1 = 39$ см (рыс. 125). Знайдзіце плошчу поўнай паверхні прызмы.
346. У прямым паралелепіпедзе вышыня роўна 60 см, канты асновы — 17 см і 28 см. Знайдзіце дыяганалі паралелепіпеда, улічывшы, што адна з дыяганалей асновы роўна 39 см.
347. У аснове прызмы ляжыць ромб з дыяганалямі a і b , бакавы кант прызмы роўны l і нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 30° , адно з дыяганальных сячэнняў перпендыкулярнае плоскасці асновы (рыс. 126). Знайдзіце магчымыя значэнні плошчы дыяганальных сячэнняў.
348. У прамавугольным трохвугольніку з вуглом 45° гіпатэнуза мае даўжыню a і размешчана ў плоскасці α , якая ўтварае з плоскасцю трохвугольніка вугал 30° . Знайдзіце адлегласць ад вяршыні прамога вугла да плоскасці α .
349. Плоскасць праходзіць праз вяршыню A правільнай трохвугольнай прызмы $ABC A_1 B_1 C_1$ і перасякае канты $B_1 C_1$ і $A_1 C_1$ у такіх пунктах M і K , што $B_1 M : MC_1 = C_1 K : KA_1 = 1 : 2$ (рыс. 127). Знайдзіце



Рыс. 127




Рыс. 128




Рыс. 129

плошчу сячэння, улічыўшы, што старана асновы прызмы роўна 9, а вышыня прызмы — 16.


350. У аснове прамой прызмы ляжыць роўнастаронні трохвугольнік са старанай a . Плоскасць, што праходзіць праз кант ніжняй асновы і сярэдзіну канта верхній, нахілена да плоскасці ніжняй асновы пад вуглом ϕ (рыс. 128). Знайдзіце плошчу гэтага сячэння і аб'ём прызмы.
351. Дыяганальныя сячэнні чатырохвугольнай прызмы — прамавугольнікі, плошча аднаго з іх роўна Q , дыяганаль другога мае даўжыню d і ўтварае з асновай вугал α . Знайдзіце аб'ём прызмы, улічыўшы, што вугал паміж дыяганальнымі сячэннямі роўны β .
352. Знайдзіце плошчу асновы прамавугольнага паралелепіпеда, улічыўшы, што плошча яго бакавой паверхні роўна S , плошча дыяганальнага сячэння — Q , а вышыня — h .
353. У прымым паралелепіпедзе канты асновы роўны 25 см і 39 см, а дыяганалі асновы адносяцца як $28 : 17$. Знайдзіце плошчы дыяганальных сячэнняў, улічыўшы, што вышыня паралелепіпеда роўна 42 см.
354. Кант куба роўны a . Знайдзіце адлегласці ад вяршыні куба да дыяганалей граняў, якім гэтая вяршыня не належыць (рыс. 129).
355. У правільнай трохвугольнай прызме бакавы кант роўны 5 см, а кант асновы — 6 см. Знайдзіце плошчу сячэння, праведзенага праз:
- бакавы кант і сярэдзіну супрацьлеглага канта асновы;
 - канта асновы і сярэдзіну супрацьлеглага бакавога канта.



Рыс. 130




Рыс. 131




Рыс. 132

- 356.** У правільнай чатырохвугольнай прызме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ бакавы кант роўны 5 см, а кант асновы — 6 см. Знайдзіце плошчу сячэння, праведзенага праз:
- кант AA_1 і сярэдзіну канта CD ;
 - кант AB асновы і сярэдзіну канта CC_1 .
- 357.** Вышыня правільнай чатырохвугольнай прызмы роўна 12 см (рыс. 130). Знайдзіце плошчу бакавой паверхні прызмы, улічыўшы, што адлегласць ад вяршыні адной асновы да сярэдзіны дыяганалі другой роўна 13 см.
- 358.** У аснове прамой прызмы ляжыць ромб са стараной 4 см і вострым вуглом 30° . Знайдзіце аб'ём прызмы, улічыўшы, што яе бакавы кант роўны 5 см.
- 359.** У аснове нахіленай прызмы ляжыць трапецыя, сярэдняя лінія якой роўна 6 см, а вышыня — 5 см (рыс. 131). Знайдзіце аб'ём прызмы, улічыўшы, што яе вышыня роўна 4 см.
- 360.** Стороны асновы паралелепіпеда роўны 3 см і 6 см, а вугал паміж імі — 45° . Бакавы кант даўжынёй $4\sqrt{3}$ см складае з плоскасцю асновы вугал 60° . Знайдзіце аб'ём паралелепіпеда.
- 361.** Дыяганаль бакавой грані правільнай трохвугольнай прызмы, роўная 6 см, утварае вугал 30° з плоскасцю другой бакавой грані (рыс. 132). Знайдзіце аб'ём прызмы.
- 362.** У аснове прамой прызмы ляжыць роўнасторонні трохвугольнік. Плоскасць, што праходзіць праз адну са старон ніжнай асновы і супрацьлеглую вяршыню верхній, перасякае плоскасць ніжнай асновы пад вуглом ϕ . Плошча атрыманага сячэння роўна Q . Знайдзіце аб'ём прызмы.



Рыс. 133




Рыс. 134


- 363.** Кожны кант трохвугольнай прызмы роўны 2. Адзін з бакавых кантаў утварае з сумежнымі старанамі асновы вуглы ў 60° . Знайдзіце аб'ём і плошчу поўнай паверхні прызмы.
- 364.** Вышыня правільнай трохвугольнай прызмы роўна 2 см, а адлегласць ад вяршыні адной асновы да артадэнтра другой — 4 см. Знайдзіце плошчу поўнай паверхні прызмы.
- 365.** У правільнай трохвугольнай прызме $BCDB_1C_1D_1$ кант асновы складае 0,6 бакавога канта. На бакавых кантах BB_1 , CC_1 і DD_1 узяты пункты L , M і N адпаведна, прычым $BL : LB_1 = 3 : 2$, $CM : MC_1 = 2 : 3$, $DN : ND_1 = 1 : 4$ (рыс. 133). Знайдзіце велічыню двухграннага вугла паміж плоскасцямі LMN і BCD .
- 366.** У правільнай трохвугольнай прызме $LMNL_1M_1N_1$ бакавы кант складае 4,5 канта асновы. На бакавых кантах LL_1 , MM_1 і NN_1 узяты пункты B , C і D адпаведна, прычым $LB : BL_1 = 2 : 7$, $MC : CM_1 = 6 : 3$, $ND : DN_1 = 4 : 5$. Знайдзіце велічыню двухграннага вугла паміж плоскасцямі BCD і LMN .
- 367.** У аснове паралелепіпеда ляжыць ромб з вуглом 60° , бакавы кант нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60° , дыяганальнае сячэнне, што змяшчае большую дыяганаль, перпендыкулярнае да плоскасці асновы. Знайдзіце адносіну плошчаў дыяганальных сячэнняў паралелепіпеда.
- 368.** У аснове прызмы ляжыць правільны шасцівугольнік са стараной 6. Дыяганалі бакавой грані роўны 12 і $8\sqrt{2}$ (рыс. 134). Знайдзіце аб'ём прызмы, улічыўшы, што бакавы кант утварае з плоскасцю асновы вугал 60° .



- 369.** Бакавая паверхня трохвугольнай прызмы роўна 100 см^2 , а папарныя адлегласці паміж бакавымі кантамі — 4 см, 5 см і 7 см. Знайдзіце аб'ём прызмы.
- 370.** Бакавая паверхня трохвугольнай прызмы роўна S , а папарныя адлегласці паміж бакавымі кантамі — a , b , c . Знайдзіце аб'ём прызмы.
- 371.** Адна з вяршынь паралелепіпеда з'яўляецца агульнай вяршынай вострых вуглоў роўных ромбаў-граняў. Знайдзіце аб'ём паралелепіпеда, улічыўшы, што дыяганалі граняў роўны 6 см і 8 см.
- 372.** У аснове прамой трохвугольнай прызмы $ABC A_1 B_1 C_1$ ляжыць прамавугольны трохвугольнік з гіпатэнузай AB , роўнай 40 см, і вострым вуглом у 15° (рыс. 135). Знайдзіце аб'ём прызмы, улічыўшы, што вуглы CC_1A і CC_1B разам складаюць прамы вугал.
- 373.** Бакавы кант паралелепіпеда даўжынёй 10 см нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 45° . Стораны асновы маюць даўжыні 13 см і 21 см, а яе дыяганаль роўна 20 см. Знайдзіце аб'ём паралелепіпеда.
- 374.** У аснове прамой прызмы ляжыць раўнабедраная трапеццыя з вострым вуглом α . Бакавая старана трапеццыі і яе меншая аснова роўныя. Знайдзіце аб'ём прызмы, улічыўшы, што дыяганаль прызмы роўна a і ўтварае з плоскасцю асновы вугал β .
- 375.** Знайдзіце аб'ём прамой прызмы, асновай якой з'яўляецца прамавугольны трохвугольнік з вострым вуглом α , улічыўшы, што бакавы кант прызмы роўны l і ўтварае з дыяганаллю большай бакавой грані вугал β .
- 376.** Сячэнне, праведзенае ў правільнай чатырохвугольнай пірамідзе праз дыяганаль асновы перпендыкулярна бакавому канту, ёсць трохвугольнік са старанамі a і b . Знайдзіце бакавы кант піраміды.
- 377.** У правільнай трохвугольнай прызме праз сярэдзіну бакавога канта даўжынёй 8 см і супрацьлеглы кант асновы праведзена плоскасць пад вуглом 45° да плоскасці асновы (рыс. 136). Знайдзіце плошчу сячэння і плошчу асновы.



Рыс. 135



Рыс. 136

- 378.** Дыяганалі трох граняў прамавугольнага паралелепіпеда, што збягаюцца ў адной вяршыні, роўны a , b , c . Знайдзіце поўную паверхню і аб'ём паралелепіпеда.

- 379.** У правільнай трохвугольнай прызме бакавы кант роўны $2\sqrt{3}$, а кант асновы — 8. Сячэнне прызмы праведзена праз вяршыню пад вуглом 45° да плоскасці асновы паралельна старане. Знайдзіце плошчы паверхняў утвораных цел-частак.

- 380.** У аснове прызмы ляжыць ромб з дыяганалямі a і b , бакавы кант прызмы, роўны l , нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60° , адно з дыяганальных сячэнняў перпендыкулярнае да плоскасці асновы. Знайдзіце магчымыя значэнні плошчы бакавой паверхні.

- 381.** У правільнай чатырохвугольнай прызме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ пункты M і N — сярэдзіны кантаў BC і CD адпаведна (рыс. 137). Знайдзіце вугал паміж прамымі AC_1 і MN .

- 382.** У правільнай чатырохвугольнай прызме праз сярэдзіну бакавога канта даўжынёй 8 см і супрацьлеглую дыяганаль асновы праведзена плоскасць пад вуглом 30° да плоскасці асновы. Знайдзіце плошчу сячэння і плошчу поўнай паверхні прызмы.


- 383.** У правільнай чатырохвугольнай прызме $ABCDA_1B_1C_1D_1$ пункты M і N адзначаны на адрэзках AA_1 і CC_1 так, што $AM : MA_1 = C_1N : NC$. Знайдзіце вугал паміж прамымі B_1D і MN .

- 384.** У правільнай трохвугольнай прызме $ABC A_1B_1C_1$ бакавы кант роўны 4, а кант асновы — $\sqrt{3}$. Знайдзіце:

- велічыню двухграннага вугла паміж плоскасцямі ABB_1 і BB_1C_1 ;
- велічыню двухграннага вугла паміж плоскасцямі A_1BC і ABC ;
- велічыню вугла паміж прамымі AA_1 і B_1C ;
- велічыню вугла паміж прамой AC_1 і плоскасцю A_1BC ;
- плошчу трохвугольніка A_1BC ;
- плошчу поўнай паверхні прызмы;
- аб'ём прызмы.

- 385.** У аснове прамой трохвугольнай прызмы $ABC A_1B_1C_1$ ляжыць прамавугольны трохвугольнік з гіпатэнузай AB , роўнай 4 см, і вуглом A ў 30° , яе бакавы кант AA_1 роўны 1 см. Знайдзіце:

- велічыню двухграннага вугла паміж плоскасцямі ABB_1 і CBB_1 ;
- велічыню двухграннага вугла паміж плоскасцямі ACC_1 і ABC ;



Рыс. 137



- в) велічыню двухграннага вугла паміж плоскасцямі A_1BC і ABC ;
- г) велічыню вугла паміж прамымі AA_1 і B_1C ;
- д) велічыню вугла паміж прамымі BB_1 і A_1C ;
- е) велічыню вугла паміж прамымі CC_1 і AB_1 ;
- ж) велічыню вугла паміж прамой AC_1 і плоскасцю A_1BB_1 ;
- з) велічыню вугла паміж прамой AB_1 і плоскасцю A_1CC_1 ;
- и) велічыню вугла паміж прамой BC_1 і плоскасцю A_1BB_1 ;
- к) велічыню вугла паміж прамой AC_1 і плоскасцю A_1BC ;
- л) велічыню вугла паміж прамой AC_1 і плоскасцю BB_1C ;
- м) плошчу трохвугольніка A_1BC ;
- н) плошчу поўнай паверхні прызмы;
- о) аб'ём прызмы.

386. Вымярэнні прамавугольнага паралелепіпеда роўны 2 см, 4 см і 4 см. Знайдзіце:

- а) даўжыню дыяганалі паралелепіпеда;
- б) вуглы паміж дыяганаллю паралелепіпеда і яго гранямі;
- в) плошчы дыяганальных сячэнняў;
- г) велічыні двухгранных вуглоў паміж плоскасцю грані і плоскасцямі, што праходзяць праз дыяганаль і кант гэтай грані;
- д) велічыні вуглоў паміж дыяганалалямі граняў паралелепіпеда;
- е) велічыні вуглоў паміж дыяганаллю паралелепіпеда і дыяганалалямі яго граняў;
- ж) плошчу поўнай паверхні паралелепіпеда;
- з) аб'ём паралелепіпеда.

387. У правільнай шасцівугольнай прызме большая дыяганаль роўна $6\sqrt{3}$ і ўтварае з бакавым кантам вугал 30° . Знайдзіце:

- а) плошчу бакавой паверхні прызмы;
- б) плошчу поўнай паверхні прызмы;
- в) плошчу дыяганальных сячэнняў прызмы;
- г) велічыні вуглоў паміж дыяганалалямі граняў прызмы;
- д) велічыні вуглоў паміж дыяганалалямі прызмы і дыяганалалямі граняў прызмы;
- е) велічыню двухграннага вугла паміж плоскасцю асновы і плоскасцю сячэння, што праходзіць праз паралельныя канты асноў;
- ж) аб'ём прызмы.

388. У аснове паралелепіпеда ляжыць ромб са стараной a і вострым вуглом 60° . Бакавы кант даўжынёй b праходзіць праз вяршыню гэтага вугла і ўтварае з яго старанамі вуглы ў 45° . Знайдзіце плошчы дыяганальных сячэнняў паралелепіпеда.

389. У аснове паралелепіпеда ляжыць ромб са стараной a і вострым вуглом 30° . Плоскасць асновы складае з бакавым кантам вугал 60° , а з дыяганаллю бакавой грані — 90° . Знайдзіце плошчу поўнай паверхні і аб'ём паралелепіпеда.

390. У аснове прамога паралелепіпеда ляжыць ромб з вострым вуглом 60° і меншай дыяганаллю $6\sqrt{3}$. Улічышы, што дыяганаль паралелепіпеда перасякае гэтую меншую дыяганаль асновы пад вуглом 30° , знайдзіце:

- а) даўжыню дыяганалей паралелепіпеда;
- б) вуглы паміж дыяганалямі паралелепіпеда і яго гранямі;
- в) плошчы дыяганальных сячэнняў;
- г) велічыні двухгранных вуглоў паміж плоскасцю грані і плоскасцямі, што праходзяць праз дыяганаль і канты гэтай грані;
- д) велічыні вуглоў паміж дыяганалямі граняў паралелепіпеда;
- е) велічыні вуглоў паміж дыяганалямі паралелепіпеда і дыяганалямі яго граняў;
- ж) плошчу поўнай паверхні паралелепіпеда;
- з) аб'ём паралелепіпеда.

391. Дакажыце, што для любога паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ праўдзіцца роўнасць $AC_1^2 = AC^2 + AB_1^2 + AD_1^2 - AB^2 - AD^2 - AA_1^2$.

392. Дакажыце, што сума квадратаў плошчаў дыяганальных сячэнняў любога паралелепіпеда роўна суме квадратаў плошчаў усіх яго бакавых граняў.

393. Дакажыце, што сума квадратаў усіх дыяганалей любога паралелепіпеда роўна суме квадратаў усіх яго кантаў.

394. Знайдзіце суму квадратаў адлегласцей паміж вяршынямі паралелепіпеда з вымярэннямі a, b, c .


395. На вектарах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ як на кантах пабудаваны паралелепіпед, аб'ём якога ёсць $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$. Дакажыце, што $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = |\vec{N} \cdot \vec{c}|$, дзе вектор \vec{N} перпендыкулярны вектарам \vec{a} і \vec{b} , а яго даўжыня роўна плошчы паралелаграма, пабудаванага на вектарах \vec{a} і \vec{b} .

396. На вектарах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ як на кантах пабудаваны паралелепіпед, аб'ём якога ёсць $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$. Дакажыце, што:


- а) $V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1 + \vec{c}_2) = V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_1) + V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}_2);$
- б) $V(\vec{a}, \vec{b}, k\vec{c}) = |k| \cdot V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c});$
- в) $V(\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}) = 2V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}).$

2. Цыліндр

- 397.** Ці можна сцвярджаць, што прамая з'яўляецца ўтваральнікам цыліндра, калі яна мае з яго паверхні:
- адзін агульны пункт;
 - два агульныя пункты;
 - тры агульныя пункты?
- 398.** Вызначце ўмовы, пры якіх праз дадзены пункт прасторы можна правесці плоскасць, датычную да цыліндра.
- 399.** Вызначце ўмовы, пры якіх праз дадзеную прямую можна правесці плоскасць, датычную да цыліндра.
- 400.** На плоскасці α выбрана прамая l . Вызначце, дзе размяшчаюцца восі цыліндраў, да якіх плоскасць α датыкаеца па прамой l .
- 401.** Вызначце геаметрычнае месца пунктаў прасторы, якія размешчаны на адлегласці d ад дадзенай прамой l .
- 402.** Цыліндычныя паверхні датыкаюцца да граняў дадзенага двухграннага вугла. Вызначце, дзе размяшчаюцца восі такіх цыліндраў.
- 403.** Укажыце, як павінны быць размешчаны ў прасторы дзве прамыя, каб праз іх можна было правесці цыліндычную паверхню. Устанавіце, дзе размяшчаюцца восі такіх цыліндраў.
- 404.** Восі дзвюх цыліндычных паверхняў паралельныя. Вызначце, колькі агульных датычных плоскасцей можна правесці да дадзеных цыліндраў. Вызначце, ці можна правесці датычную плоскасць да цыліндычных паверхняў, восі якіх не паралельныя.
- 405.** Радыус асновы цыліндра роўны 13 см, утваральнік — 10 см. Знайдзіце:
-  а) плошчу поўнай паверхні цыліндра;
 - б) аб'ём цыліндра;
 - в) плошчу сячэння, што праходзіць паралельна восі цыліндра на адлегласці 5 см ад восі;
 - г) плошчу бакавой паверхні ўмежанай у цыліндр правільнай шасці-вугольнай прызмы і яе аб'ём;
 - д) плошчу бакавой паверхні ўмежанай у цыліндр правільнай чатырохвугольнай прызмы і яе аб'ём.
- 406.** Радыус асновы цыліндра роўны 13 см, утваральнік — 24 см. У сячэнні цыліндра плоскасцю, паралельнай восі цыліндра, атрымаўся квадрат. Знайдзіце адлегласць паміж плоскасцю сячэння і восцю цыліндра.




Рыс. 138




Рыс. 139

-  407. Радыус асновы цыліндра роўны 41 см , утваральнік — 39 см . Канцы адрезка даўжынёй 89 см ляжаць на акружнасцях абедзвюх асноў цыліндра (рыс. 138). Знайдзіце адлегласць паміж гэтым адрезкам і воссю цыліндра.
408. Знайдзіце адносіну плошчы бакавой паверхні цыліндра да плошчы яго восевага сячэння.
409. Вышыні двух цыліндраў адносяцца як $2 : 3$, а іх восевыя сячэнні — роўныя прамавугольнікі (рыс. 139). Знайдзіце адносіну аб'ёмаў гэтых цыліндраў.
410. Разгорткай бакавой паверхні цыліндра з'яўляецца прамавугольнік з дыяганаллю d . Вугал паміж дыяганаллю і старанай гэтага прамавугольніка роўны α . Знайдзіце плошчу поўнай паверхні і аб'ём цыліндра. Колькі рапшэння ё мае задача?
411. Вышыня цыліндра адносіцца да радыуса асновы як $m : n$. Знайдзіце адносіну перыметра восевага сячэння цыліндра да дыяганалі разгорткі яго бакавой паверхні.
412. Цела ўтворана вярчэннем прамавугольніка са старанамі a і b вакол адной са старон. Знайдзіце плошчу поўнай паверхні і аб'ём цыліндра. Колькі рапшэння ё мае задача?
413. Разгорткай бакавой паверхні цыліндра з'яўляецца квадрат са старанай a . Знайдзіце аб'ём цыліндра.
414. Дакажыце, што адносіна бакавых паверхняў цыліндраў з роўнымі аб'ёмамі роўна адносіне іх радыусаў.
415. Знайдзіце адносіну бакавых паверхняў і адносіну аб'ёмаў цыліндраў, атрыманых пры вярчэнні прамавугольніка са старанамі a і b вакол адной і вакол другой стараны.
416. Пры вярчэнні прамавугольніка вакол адной і вакол другой стараны атрымліваюцца цылінды з аб'ёмамі V_1 і V_2 . Знайдзіце дыяганаль гэтага прамавугольніка.




Рыс. 140


- 417.** У цыліндра плошча асновы роўна S , а плошча восевага сячэння — Q . Знайдзіце плошчу поўнай паверхні і аб'ём цыліндра.
- 418.** Плошча бакавой паверхні цыліндра роўна S , а дыяганаль яго восевага сячэння — l . Знайдзіце аб'ём гэтага цыліндра.
- 419.** Знайдзіце залежнасць паміж утваральнікам цыліндра і яго радыусам, улічыўшы, што бакавая паверхня цыліндра роўнавялікая з кругам, апісаным каля восевага сячэння.
- 420.** У цыліндраў з радыусамі асноў R і r аднолькавыя плошчы бакавых паверхняў. Знайдзіце адносіну аб'ёмаў гэтых цыліндраў.
- 421.** Вышыня цыліндра роўна 7 дм, дыяметр асновы — 17 дм. Знайдзіце старану квадрата, вяршыні якога размешчаны на абедзвюх акружнасцях асноў.
- 422.** Вяршыні квадрата размешчаны на абедзвюх акружнасцях асноў цыліндра з вышынёй 3 см (рыс. 140). Знайдзіце дыяметр асновы цыліндра, улічыўшы, што старана квадрата роўна 15 см.
- 423.** Разгорткай бакавай паверхні цыліндра з'яўляецца прамавугольнік з плошчай 20 см^2 , у якога вымярэнні адразніваюцца на 1 см. Знайдзіце магчымыя значэнні плошчы поўнай паверхні такога цыліндра.
- 424.** Плоскасць, паралельная восі цыліндра, аддзяляе ад акружнасці асновы дугу ў 120° (рыс. 141). Знайдзіце плошчу сячэння, улічыўшы, што ўтваральнік цыліндра роўны 15 см, а радыус асновы — 6 см.
- 425.** Плоскасць, паралельная восі цыліндра, раздзяляе бакавую паверхню ў адносіне $3 : 1$. Знайдзіце плошчу сячэння і плошчу поўнай паверхні кожнай з утвораных частак, улічыўшы, што ўтваральнік цыліндра роўны 10 см, а радыус асновы — 5 см.
- 426.** У цыліндраў з радыусамі асновы R і ўтваральнікам l плоскасць, паралельная аснове цыліндра, раздзяляе бакавую паверхню на



Рыс. 141




Рыс. 142



Рыс. 143

часткі так, што сярэдняе геаметрычнае іх плошчаў ёсьць плошча сячэння. Знайдзіце, у якой адносіне гэтая плоскасць раздзяляе вось цыліндра.

427. У адну аснову цыліндра ўмежаны квадрат са стараной a , вяршыні якога адлеглыя ад цэнтра другой асновы таксама на a (рыс. 142). Знайдзіце бакавую паверхню цыліндра.
428. Цыліндырчная труба даўжынёй l і зневнім дыяметрам D мае аб'ём V . Знайдзіце ўнутраны дыяметр трубы.
429. Пры павелічэнні ўтваральніка цыліндра на l м яго аб'ём павялічваецца на $V \text{ м}^3$. Знайдзіце плошчу асновы цыліндра.
430. Усе вяршыні раёнабедранага трохвугольніка з асновай 6 см і вышынёй 2 см размешчаны на цыліндырчнай паверхні, вось якой перпендыкулярная аснове трохвугольніка і складае вугал 30° з яго плоскасцю (рыс. 143). Знайдзіце радыус цыліндырчнай паверхні.
431. Усе вяршыні квадрата са стараной a размешчаны на цыліндырчнай паверхні, вось якой перпендыкулярная старане квадрата і складае вугал α з яго плоскасцю. Знайдзіце радыус цыліндырчнай паверхні.
432. Шэсць вяршынь куба з кантам a размешчаны на цыліндыры, вось якога — дыяганаль куба (рыс. 144). Знайдзіце:
 - а) радыус цыліндра;
 - б) поўную паверхню цыліндра;
 - в) аб'ём цыліндра.



Рыс. 144

- 433.** Цыліндр перасечаны плоскасцю, якая раздзяляе яго вось на адрэзкі даўжынямі 12 см і 18 см (рыс. 145). Знайдзіце:

- у якой адносіне гэтая плоскасць раздзяляе плошчу бакавой паверхні;
- аб'ём кожнай часткі, улічыўшы, што радыус асновы цыліндра роўны 10 см .

- 434.** Плошча поўнай паверхні цыліндра роўна $440\pi\text{ см}^2$. Знайдзіце яго вышыню, улічыўшы, што радыус асновы роўны 11 см .


- 435.** Плошча поўнай паверхні цыліндра роўна $280\pi\text{ см}^2$. Знайдзіце радыус яго асновы, улічыўшы, што вышыня роўна 13 см .

- 436.** Плошча асновы цыліндра роўна $144\pi\text{ см}^2$. Знайдзіце плошчу яго поўнай паверхні і аб'ём, улічыўшы, што вышыня роўна 15 см .


- 437.** Дыяганаль восевага сячэння цыліндра даўжынёй 12 см нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 30° (рыс. 146). Знайдзіце:

- плошчу бакавой паверхні цыліндра;
- аб'ём цыліндра;
- плошчу бакавой паверхні ўмежанай у цыліндр правільнай шасцівугольнай прызмы і яе аб'ём;
- плошчу бакавой паверхні ўмежанай у цыліндр правільнай чатырохвугольнай прызмы і яе аб'ём.


- 438.** У цыліндр умежана правільная чатырохвугольная прызма з кантам асновы $4\sqrt{3}$. Дыяганаль восевага сячэння цыліндра нахілена да плоскасці асновы пад вуглом 60° (рыс. 147). Знайдзіце:



Рыс. 146



Рыс. 145



Рыс. 147

- а) плошчу бакавой паверхні цыліндра;
 б) аб'ём цыліндра.

 439. Утваральнік цыліндра ў тро разы большы за радыус асновы. У цыліндр умежана правільная трохвугольная прызма. Знайдзіце вугал паміж дыяганаллю яе грані і воссю цыліндра.

 440. У цыліндр з утваральнікам l умежана правільная шасцівугольная прызма аб'ёمام V . Знайдзіце бакавую паверхню цыліндра.

 441. У правільную шасцівугольную прызму з бакавой паверхняй 32 дм^2 умежаны цыліндр (рыс. 148). Знайдзіце яго аб'ём, улічыўшы, што дыяганалль восевага сячэння цыліндра ўтварае вугал 60° з плоскасцю асновы.

 442. Знайдзіце адносіну бакавых паверхняў і адносіну аб'ёмаў цыліндраў, з якіх адзін апісаны, а другі ўмежаны ў правільную трохвугольную прызму.

 443. У правільную шасцівугольную прызму, усе канты якой роўны a , умежаны цыліндр. Знайдзіце яго аб'ём.


 444. Восевым сячэннем цыліндра з'яўляецца прамавугольнік з плошчай 108 см^2 , у якога аснова складае $0,75$ вышыні. Знайдзіце аб'ём правільнай шасцівугольнай прызмы, умежанай у гэты цыліндр.

 445. У цылінды з аб'ёмам V акружнасць асновы мае даўжыню C . Каля цыліндра апісаны прызма, плошча поўнай паверхні якой роўна S . Знайдзіце аб'ём гэтай прызмы.


 446. У цыліндр з радыусам асновы R умежана правільная шасцівугольная прызма (рыс. 149). Знайдзіце адносіны бакавых паверхняў і аб'ёмаў гэтих цел.

 447. Дакажыце, што дзве датычныя плоскасці цыліндра або паралельныя, або перасякаюцца па прамой, паралельнай восі цыліндра.


 448. Старана квадрата даўжынёй a належыць датычнай прамой цыліндра. Плоскасць квадрата ўтварае з воссю цыліндра вугал α ,




Рыс. 148




Рыс. 149



Рыс. 150




Рыс. 151



Рыс. 152

а адна з дыяганалей перпендыкулярная да гэтай восі (рыс. 150). Знайдзіце радыус цыліндрачнай паверхні.


- 449.** Раёнабедраны трохвугольнік з асновай 12 см і вышынёй 16 см датыкаеца да бакавой паверхні цыліндра. Плоскасць трохвугольніка складае з воссю цыліндра вугал 30° , а аснова трохвугольніка перпендыкулярная ўтваральніку. Знайдзіце радыус цыліндрачнай паверхні.
- 450.** Кант куба роўны a . Знайдзіце радыус цыліндрачнай паверхні, воссю якой з'яўляецца дыяганаль куба і якая датыкаеца да:
- канта куба;
 - дыяганалі грані куба.
- 451.** У правільную чатырохвугольную прызму ўмежаны цыліндр (рыс. 151). Знайдзіце яго аб'ём, улічыўшы, што $ab' \cdot em$ прызмы роўны 2880 см^3 .
- 452.** Каля правільнай шасцівугольнай прызмы апісаны цыліндр (рыс. 152). Знайдзіце яго аб'ём, улічыўшы, што $ab' \cdot em$ прызмы роўны $1440\sqrt{3} \text{ см}^3$.
- 453.** Адзін цыліндр апісаны каля правільнай трохвугольнай прызмы, а другі ўмежаны ў яе (рыс. 153). Знайдзіце адносіны $ab' \cdot em$ і поўных паверхняў цыліндраў, улічыўшы, што дыяганаль бакавой грані прызмы ўтварае з бакавым кантам вугал 30° .




Рыс. 153

3. Піраміда


454. Знайдзіце суму ўсіх плоскіх вуглоў:
- чатырохвугольнай піраміды;
 - n -вугольнай піраміды.
455. Дакажыце, што плоскасць, паралельная двум супрацьлеглым канцам трохвугольнай піраміды, перасякае яе па паралелаграме.
456. Дакажыце, што ў правільнай чатырохвугольнай пірамідзе плоскі вугал пры вяршыні роўны 60° тады і толькі тады, калі супрацьлеглыя бакавыя канты перпендыкулярныя.
457. Асновай піраміды з'яўляецца квадрат. Двухгранныя вуглы пры кантах асновы прарапцыянальныя лікам 1, 2, 4, 2. Знайдзіце велічыні гэтых вуглоў.
458. Дакажыце, што ўсе плоскасці, праведзеныя праз бакавыя канты піраміды перпендыкулярна да плоскасці асновы, перасякаюцца па адной прамой — вышыні піраміды.
459. Дакажыце, што ўсе плоскасці, праведзеныя праз вяршыню піраміды перпендыкулярна кантам яе асновы, перасякаюцца па адной прамой — вышыні піраміды.
460. Дакажыце, што тры плоскасці, якія праходзяць у трохвугольнай пірамідзе праз медыяны граняў і супрацьлеглыя ім канты, перасякаюцца па адной прамой (рыс. 154).
461. Дакажыце, што прамыя, кожная з якіх праходзіць праз вяршыню трохвугольнай піраміды і пункт перасячэння медыян супрацьлеглай грані, перасякаюцца ў адным пункце і раздзяляюцца ім у адносіне $3 : 1$, калі лічыць ад вяршыні (рыс. 155).
462. Дакажыце, што адрезкі, якія злучаюць сяродзіны супрацьлеглых кантаў трохвугольнай піраміды, перасякаюцца ў адным пункце і раздзяляюцца ім папалам (рыс. 156).



Рыс. 154




Рыс. 155




Рыс. 156

463. Дакажыце, што бакавая паверхня піраміды большая за плошчу яе асновы.
464. Дакажыце, што калі ў трохвугольнай пірамідзе ёсьць дзве пары роўных супрацьлеглых кантаў, то ў ёй ёсьць і дзве пары роўных граняў.
465. Дакажыце, што калі ў трохвугольнай пірамідзе вяршыня праектуецца ў артадэнт асновы, то сумы квадратаў супрацьлеглых кантаў роўныя.
466. Дакажыце, што плошча сярэдняга сячэння ўсечанай піраміды (плоскасцю, якая паралельная асновам і раздзяляе папалам бакавы канты) роўна сярэдняму арыфметычнаму паміж сярэднім геаметрычным і сярэднім арыфметычным плошчам асноў.
467. Дакажыце, што калі вышыні бакавых граняў піраміды роўныя, то вяршыня піраміды праектуецца ў цэнтр акружнасці, умежанай у аснову піраміды.
468. Дакажыце, што калі бакавыя грані піраміды ўтвараюць з плоскасцю асновы роўныя вуглы, то вяршыня піраміды праектуецца ў цэнтр акружнасці, якая датыкаецца да ўсіх прамых, што змяшчаюць стороны асновы піраміды.
469. Тры паслядоўныя вуглы ў аснове чатырохвугольнай піраміды адносіцца як $2 : 3 : 4$. Знайдзіце плоскія вуглы асновы, улічывшы, што бакавыя канты піраміды ўтвараюць з плоскасцю асновы роўныя вуглы.
470. У аснове трохвугольнай піраміды ляжыць прамавугольны трохвугольнік, а бакавыя канты піраміды роўныя (рыс. 157). Знайдзіце двухграницы вугал пры большай старане асновы.
471. У аснове піраміды ляжыць трапецый з трымя старанамі па 14 см і вуглом 60° (рыс. 158). Знайдзіце бакавую паверхню піраміды, улічывшы, што кожны яе бакавы канты роўны 25 см.




Рыс. 157





Рыс. 158

- 472.** У трохвугольнай пірамідзе $ABCD$ усе плоскія вуглы пры вяршыні A прамыя, канты AB і BC роўны 1 і $\sqrt{37}$ адпаведна. Знайдзіце даўжыню канта AD , улічыўши, што вуглы кантаў BD і CD з плоскасцю ABC адразніваюцца на 45° .
- 473.** Нахіленая AB утварае з плоскасцю α вугал $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$, плоскасць π праходзіць праз AB , перасякае плоскасць α па прамой AC . Знайдзіце велічыню вугла паміж прамымі AB і AC , улічыўши, што вугал паміж плоскасцямі α і π роўны 30° .
- 474.** Знайдзіце плошчу сячэння правільнай трохвугольнай піраміды плоскасцю, якая перпендыкулярная медыяне асновы і раздзяляе ё ў адносіні $1 : 3$, улічыўши, што паралельнае яму сячэнне, якое праходзіць праз вяршыню піраміды, мае плошчу S (рыс. 159).
- 475.** У правільнай трохвугольнай пірамідзе бакавы канты утварае з плоскасцю асновы вугал 60° . Плоскасць праходзіць праз старану асновы пад вуглом 30° да яе. Знайдзіце плошчу сячэння, улічыўши, што старана асновы роўна 12 см.
- 476.** У трохвугольнай пірамідзе дзве перпендыкулярныя грані — правільныя трохвугольнікі са старанай a (рыс. 160). Знайдзіце поўную паверхню піраміды.
- 477.** Знайдзіце старану асновы і апафему правільнай трохвугольнай піраміды, улічыўши, што яе бакавы канты роўны 30 см, а бакавая паверхня — 810 см^2 .
- 478.** Дыяганаль асновы правільнай чатырохвугольнай піраміды роўна 6 см, яе вышыня — 15 см. Знайдзіце аб'ём гэтай піраміды.
- 479.** Старана асновы правільнай чатырохвугольнай піраміды роўна 36 см, а яе бакавы канты — 83 см. Знайдзіце аб'ём гэтай піраміды.



Рыс. 159



Рыс. 160

- 480.** Знайдзіце аб'ём трохвугольнай піраміды, бакавыя канты якой папарна перпендыкулярныя і роўны 10 см, 12 см і 15 см.

- 481.** Асновай піраміды з'яўляецца прамавугольны трохвугольнік з гіпатэнузай 26 см і катэтам 10 см, бакавы кант супраць меншай стараны асновы перпендыкулярны да плоскасці асновы і роўны 45 см (рыс. 161). Знайдзіце поўную паверхню і аб'ём піраміды.


- 482.** У аснове піраміды ляжыць ромб са стараной 15 см і дыяганаллю 24 см. Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што бакавыя грані нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 45° .

- 483.** У аснове піраміды ляжыць прамавугольнік са старанамі 14 см і 48 см. Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што кожны яе бакавы кант роўны 65 см.


- 484.** У аснове піраміды ляжыць раёнабедраны трохвугольнік з бакавой стараной 17 см і асновай 26 см. Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што:

- а) усе бакавыя канты нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60° (рыс. 162);
 б) усе бакавыя грані нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60° (рыс. 163).


- 485.** У аснове піраміды ляжыць трохвугольнік са старанамі 13 см, 14 см і 15 см. Бакавы кант супраць сярэдняй па велічыні стараны асновы перпендыкулярны да плоскасці асновы і роўны 16 см. Знайдзіце поўную паверхню і аб'ём піраміды.



Рыс. 161



Рыс. 162



Рыс. 163

- 486.** У аснове піраміды ляжыць прамавугольнік з дыяганаллю d , дзве бакавыя грані перпендыкулярныя да плоскасці асновы, а дзве іншыя нахілены да яе пад вугламі 30° і 45° . Знайдзіце поўную паверхню гэтай піраміды.

- 487.** Знайдзіце аб'ём і поўную паверхню правільнай чатырохвугольнай усечанай піраміды, вышыня якой роўна 4 см, а канты асновы — 6 см і 12 см (рыс. 164).

- 488.** У аснове піраміды ляжыць правільны трохвугольнік са старонай $2a$. Адна з бакавых граняў перпендыкулярная плоскасці асновы, а дзве іншыя ўтвараюць з гэтай плоскасцю вуглы α . Знайдзіце поўную паверхню піраміды.

- 489.** У аснове піраміды ляжыць прамавугольны трохвугольнік з катэтамі 12 см і 35 см. Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што ўсе двухгранныя вуглы пры аснове піраміды роўны 45° .


- 490.** У трохвугольнай усечанай пірамідзе праз кант меншай асновы праведзена сячэнне, паралельнае супрацьлегламу бакавому канту. Знайдзіце адносіну аб'ёмаў утвораных частак, улічыўшы, што канты асноў адносяцца як:

- 1 : 2 (рыс. 165);
- 2 : 3.


- 491.** У аснове чатырохвугольнай піраміды ляжыць ромб з дыяганалямі 6 см і 8 см, вышыня піраміды праходзіць праз пункт перасячэння дыяганалей і роўна 1 см. Знайдзіце бакавую і поўную паверхні піраміды.

- 492.** Бакавая паверхня правільнай трохвугольнай піраміды, у якой адзін з двухгранных вуглоў прамы, роўна S . Плоскасць, паралельная аснове, раздзяляе апафему папалам. Знайдзіце бакавую паверхню ўтворанай усечанай піраміды.


- 493.** Апафема правільнай чатырохвугольнай усечанай піраміды, поўная паверхня якой роўна 186 см^2 , мае даўжыню 4 см (рыс. 166). Знайдзіце аб'ём гэтай




Рыс. 164




Рыс. 165



Рыс. 166



Рыс. 167




Рыс. 168


піраміды, улічыўшы, што яе вышыня складае $\frac{2}{3}$ вышыні адпаведнай поўнай піраміды.

- 494.** У асновах усечанай піраміды ляжаць прамавугольнікі. Перыметр аднаго з іх роўны 100 см, а стороны другога — 160 см і 90 см. Прамая, што праходзіць праз пункты перасячэння дыяганалей прамавугольнікаў, перпендыкулярная да іх плоскасцей, адлегласць паміж якімі — 36 см. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні піраміды.
- 495.** Стораны асноў усечанай піраміды адносяцца як 7 : 19 (рыс. 167). Вызначце, у якой адносіне раздзяляе бакавую паверхню піраміды плоскасць, што праходзіць праз сярэдзіну вышыні і паралельная асновам.
- 496.** Вышыня асновы правільнай трохвугольнай піраміды складае 90 % бакавога канта, а плошча сячэння, праведзенага праз гэты бакавы кант і вышыню асновы, роўна Q . Знайдзіце аб'ём піраміды.
- 497.** Лікі S_1 , S_2 і Q выяўляюць адпаведна плошчы асноў і бакавой паверхні правільнай чатырохвугольнай усечанай піраміды. Знайдзіце плошчу дыяганальнага сячэння.
- 498.** У правільнай трохвугольнай усечанай пірамідзе бакавыя канты папарна перпендыкулярныя, стораны асноў роўны a і b (рыс. 168). Знайдзіце плошчу поўнай паверхні гэтай піраміды.
- 499.** У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе з бакавыми кантамі a перпендыкулярна яму праведзена сячэнне праз вяршины асновы. Знайдзіце плошчу сячэння, улічыўшы, што бакавы канты нахілены да плоскасці асновы пад вуглом α .
- 500.** У правільнай шасцівугольнай пірамідзе з двухгранным вуглом пры аснове, роўным α , і бакавым кантом a перпендыкулярна да яго праведзена сячэнне праз старану асновы. Знайдзіце плошчу сячэння.

- 501.** У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе праведзена сячэнне праз сярэдзіны двух сумежных кантаў асновы і сярэдзіну вышыні. Улічыўши, што вышыня піраміды роўна h і ўдвая меншая за дыляганаль асновы, знайдзіце:
- плошчу сячэння;
 - вугал паміж плоскасцю сячэння і плоскасцю асновы.
- 502.** Праз пункт перасячэння дыляганалей правільнай чатырохвугольнай усечанай піраміды праведзена сячэнне, паралельнае асновам піраміды (рыс. 169). Знайдзіце аб'ёмы ўтвораных частак, улічыўши, што вышыня піраміды роўна 18 см, а канты асноў — 6 см і 12 см.
- 503.** Чыгунны пастамент у форме правільнай усечанай чатырохвугольнай піраміды мае вышыню 15 дм, а стораны асновы — 30 дм і 20 дм. Знайдзіце масу пастамента, улічыўши, што шчыльнасць чыгуна роўна $7,2 \text{ г}/\text{см}^3$.
- 504.** У правільнай усечанай пірамідзе перыметр бакавой грані роўны 176 см, апафема — 24 см (рыс. 170). Знайдзіце стораны асноў, улічыўши, што вышыня ўсечанай піраміды складае $\frac{1}{5}$ вышыні адпаведнай поўнай піраміды.
- 505.** Ва ўсечанай пірамідзе праз сярэдзіну бакавога канта праведзена плоскасць, паралельная асновам. Дакажыце, што плошча сячэння роўна $\left(\frac{\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2}}{2}\right)^2$, дзе S_1 і S_2 — плошчы асноў.
- 506.** Бакавы кант правільнай трохвугольнай усечанай піраміды роўны 4 см і ўтварае з плоскасцю асновы вугал 60° . Знайдзіце аб'ём




Рыс. 169




Рыс. 170

піраміды, улічыўшы, што радыус акружнасці, апісанай каля меншай асновы, роўны 1 см.


- 507.** Бакавы кант правільнай шасцівугольнай піраміды роўны 14 см, а старана асновы — 2 см. Знайдзіце аб'ём гэтай піраміды.
- 508.** У трохвугольнай пірамідзе супрацьлеглыя пары кантаў маюць даўжыні a і a_1 , b і b_1 , c і c_1 . Знайдзіце даўжыні трох адрезкаў, што злучаюць іх сярэдзіны.
- 509*.** У аснове чатырохвугольнай піраміды ляжыць ромб са старанай a і большай дыяганаллю d . Вяршыня піраміды праектуецца ў сярэдзіну стараны ромба і знаходзіцца на адлегласці 0,5 a ад большай дыяганалі (рыс. 171). Знайдзіце вышыню піраміды.
- 510.** У аснове чатырохвугольнай піраміды ляжыць паралелаграм з плошчай 360 см^2 і старанамі 20 см і 36 см. Вышыня піраміды праходзіць праз пункт перасячэння дыяганалей і роўна 12 см. Знайдзіце бакавую паверхню піраміды.
- 511.** У аснове піраміды ляжыць правільны шасцівугольнік са старанай a . Вяршыня піраміды праектуецца ў сярэдзіну стараны шасцівугольніка і знаходзіцца на адлегласці 0,25 a ад плоскасці асновы. Знайдзіце бакавую і поўную паверхні піраміды.
- 512.** Знайдзіце аб'ём усечанай піраміды, у якой плошчы асноў роўны 48 см^2 і 147 см^2 , а вышыня адпаведнай поўнай піраміды роўна 35 см (рыс. 172).
- 513.** У трохвугольнай усечанай пірамідзе канты большай асновы роўны 18 см, 30 см і 42 см, усе двухгранныя вуглы пры іх роўны 45° . Знайдзіце аб'ём гэтай піраміды, улічыўшы, што яе вышыня складае $\frac{3}{4}$ вышыні адпаведнай поўнай піраміды.
- 514.** Плошчы асноў усечанай піраміды роўны 12 см^2 і 48 см^2 .




Рыс. 171



Рыс. 172




Рыс. 173



Рыс. 174


Знайдзіце плошчу сячэння, якое праходзіць праз сярэдзіну бакавога канта паралельна асновам піраміды.

- 515.** Плошчы асноў усечанай піраміды роўны 27 см^2 і 192 см^2 . Знайдзіце плошчу сячэння, якое праходзіць паралельна асновам і раздзяляе бакавы канты у адносіне $2 : 3$, калі лічыць:
- ад меншай асновы (рыс. 173);
 - ад большай асновы (рыс. 174).




Рыс. 175

- 516.** Піраміды $SABC$ і $SA_1B_1C_1$ размешчаны так, што прамыя AA_1 , BB_1 і CC_1 праходзяць праз агульную вяршыню S (рыс. 175). Дакажыце, што іх аб'ёмы адносяцца як здабыткі бакавых кантаў:
- $$\frac{V}{V_1} = \frac{SA \cdot SB \cdot SC}{SA_1 \cdot SB_1 \cdot SC_1}.$$
- 517.** Дакажыце, што калі асновай піраміды $SABCD$ з'яўляецца прамавугольнік $ABCD$, то праўдзіцца роўнасць $SA^2 + SC^2 = SB^2 + SD^2$.
- 518.** У трохвугольнай пірамідзе ёсьць дзве пары перпендыкулярных супрацьлеглых кантаў. Дакажыце, што кожная вяршыня піраміды праектуеца ў пункт перасячэння вышынъ супрацьлеглай грані.
- 519.** Асновай піраміды $SABCD$ з'яўляецца квадрат са старонай a . Кант SD перпендыкулярны плоскасці асновы і мае даўжыню b . Щыліндр размешчаны так, што адна яго аснова ўмежана ў



Рыс. 176




Рыс. 177

трохвугольнік SCD , а другая датыкаеца да грані SAB (рыс. 176). Знайдзіце вышыню цыліндра.

- 520.** Асновай піраміды $SABC$ з'яўляеца правільны трохвугольнік са старанай a , дзве бакавыя грані перпендыкулярныя да плоскасці асновы, а трэцяя нахілена да яе пад вуглом α . Цыліндр, вышыня якога роўна радыусу асновы, умежаны ў піраміду так, што аснова цыліндра ляжыць у плоскасці асновы піраміды. Знайдзіце аб'ём цыліндра.
- 521.** У правільнай трохвугольнай пірамідзе $SABC$ вяршина асновы A знаходзіцца на адлегласці a ад грані SBC . Апафема бакавой грані ўтварае вугал α з плоскасцю асновы. Знайдзіце плошчу поўнай паверхні піраміды і яе аб'ём.
- 522.** Асновай піраміды $ABCD$ з'яўляеца прамавугольны трохвугольнік з катэтамі a і b , усе бакавыя канты роўны l (рыс. 177). Знайдзіце даўжыню адрезка AO , улічыўшы, што $AO = BO = CO = DO$.
- 523*.** Супрацьлеглыя канты трохвугольнай піраміды папарна роўныя: $AB = CD = a$, $BC = AD = b$, $CA = BD = c$. Знайдзіце аб'ём піраміды.


4. Конус

- 524.** Выразіце аб'ём конуса як функцыю яго вышыні H і даўжыні C акружнасці асновы.
- 525.** Дакажыце, што вугал пры вяршины восевага сячэння конуса з'яўляеца вострым, прымым або тупым, калі вышыня конуса адпаведна большая, роўная або меншая за радыус яго асновы.



Рыс. 178

526. Радыус асновы конуса роўны 12 см , вышыня — 10 см . Знайдзіце найбольшую плошчу сячэння, што праходзіць праз вяршыню конуса.
527. Найбольшая плошча сячэння конуса, што праходзіць праз яго вяршыню, удвая большая за плошчу восевага сячэння (рыс. 178). Знайдзіце вугал паміж утваральнікам і плоскасцю асновы.
528. Плоскасць праходзіць праз вяршыню конуса на адлегласці 12 см ад цэнтра яго асновы. Знайдзіце плошчу сячэння, улічыўшы, што радыус асновы конуса роўны 17 см , а яго вышыня — 20 см .
529. Прамая праходзіць праз сярэдзіну вышыні конуса паралельна ўтваральніку. Знайдзіце даўжыню адрезка гэтай прамой, абмежаванага паверхній конуса, улічыўшы, што ўтваральнік мае даўжыню l .
530. Прамая ўтварае вугал 30° з плоскасцю асновы конуса з утваральнікам l , перасякае вышыню конуса і плоскасць асновы за $\frac{5}{8}l$ ад цэнтра (рыс. 179). Знайдзіце даўжыню адрезка гэтай прамой, абмежаванага паверхній конуса, улічыўшы, што дыяметр асновы роўны ўтваральніку.
531. Радыус асновы конуса роўны 48 см , а яго вышыня — 189 см . Знайдзіце аб'ём конуса, яго бакавую і поўную паверхні.
532. Утваральнік конуса мае даўжыню 30 см і нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60° . Знайдзіце аб'ём конуса, яго бакавую і поўную паверхні.
533. Знайдзіце аб'ём конуса, яго бакавую і поўную паверхні, улічыўшы, што яго вышыня роўна 10 см і складае з утваральнікам вугал 60° .



Рыс. 179




Рис. 180






Рис. 181

- 534.** Знайдзіце аб'ём конуса, яго бакавую і поўную паверхні, улічыўшы, што радыус яго асновы роўны 5 см і восевое сячэнне мае плошчу 60 см^2 (рыс. 180).
- 535.** Знайдзіце вугал паміж утваральнікам і плоскасцю асновы конуса, улічыўшы, што плошча яго асновы і бакавая паверхня адпаведна роўны $100\sqrt{3}\text{ см}^2$ і 200 см^2 .
- 536.** Знайдзіце аб'ём конуса, улічыўшы, што плошча яго асновы і бакавая паверхня адпаведна роўны $24\pi\text{ см}^2$ і $26\pi\text{ см}^2$.
- 537.** Знайдзіце аб'ём конуса, яго бакавую і поўную паверхні, улічыўшы, што яго вышыня роўна 40 см , а плошча восевага сячэння — 360 см^2 .
- 538.** Знайдзіце аб'ём конуса, разгорткай бакавой паверхні якога з'яўляецца сектар з вуглом 240° і радыусам 15 см .
- 539.** Знайдзіце аб'ём конуса, улічыўшы, што яго восевое сячэнне мае плошчу S і бакавы кант нахілены да плоскасці асновы пад вуглом α .
- 540*.** Цела атрымана вярчэннем вакол гіпатэнузы прамавугольнага трохвугольніка з катэтамі 36 см і 48 см (рыс. 181). Знайдзіце аб'ём цела і плошчу яго паверхні.
- 541*.** Цела атрымана вярчэннем вакол асновы раўнабедранага трохвугольніка з бакавой старонай 10 см і вуглом 120° . Знайдзіце аб'ём гэтага цела і плошчу яго паверхні.
- 542.** Вышыня ўсечанага конуса роўна 12 см , радыусы асноў — 12 см і 7 см . Знайдзіце бакавую паверхню гэтага конуса.


- 543.** Утваральнік усечанага конуса адносіцца да яго вышыні як $37 : 35$, радыусы асноў роўны 5 см і 17 см. Знайдзіце поўную паверхню гэтага конуса.
- 544.** Утваральнік конуса роўны 25 см. Сярэдзіна вышыні конуса знаходзіцца на адлегласці 6 см ад яго (рыс. 182). Знайдзіце аб'ём гэтага конуса і плошчу яго паверхні.
- 545.** На паверхні конуса ёсьць тры папарна перпендыкулярныя ўтваральнікі. Знайдзіце поўную паверхню конуса, улічыўшы, што яго вышыня роўна h .
- 546.** Праз вяршыню конуса з утваральнікам l праведзена сячэнне з найбольшай магчымай плошчай, якое адсякае ад акружнасці асновы дугу α . Знайдзіце бакавую паверхню конуса.
- 547.** Знайдзіце плошчу паверхні і аб'ём цела, што атрымліваецца пры вярчэнні трохвугольnika са старанамі 12 см, 17 см і 25 см вакол:
- меншай стараны;
 - б) большай стараны.
- 548.** Знайдзіце плошчу паверхні і аб'ём цела, што атрымліваецца пры вярчэнні паралелаграма з сумай дыяганалей 64 см і старанамі 17 см і 28 см вакол большай стараны (рыс. 183).
- 549.** Ці можна апісаць каля конуса чатырохвугольную піраміду, стараны асновы якой адносяцца як:
- 
- $2 : 3 : 4 : 5$;
 - $4 : 5 : 7 : 6$?
- 550.** Ці можна ўмежыць у конус чатырохвугольную піраміду, вуглы асновы якой адносяцца як:
- 
- $1 : 3 : 5 : 7$;
 - $3 : 5 : 8 : 6$?
- 551.** Канты асновы трохвугольной піраміды роўны 75 см, 78 см і 9 см, вышыня — 3 см, усе двухгранныя вуглы пры аснове роўныя. Знайдзіце плошчу паверхні і аб'ём умежанага ў піраміду конуса.




Рыс. 182



Рыс. 183




Рыс. 184





Рыс. 185

- 552.** У правільнай шасцівугольнай пірамідзе з бакавым кантам l усе дыяганальныя сячэнні роўнавялікія (рыс. 184). Знайдзіце плошчу паверхні і аб'ём умежанага ў піраміду конуса.
- 553.** Канты асновы трохвугольнай піраміды роўны 13 см , 20 см і 21 см , а ўсе бакавыя канты — 36 см . Знайдзіце плошчу бакавой паверхні апісанага каля піраміды конуса.
- 554.** Выразіце аб'ём усечанага конуса як функцыю яго вышыні H і даўжыні C і c акружнасцей асноў.
- 555.** Радыусы асноў усечанага конуса роўны 9 см і 29 см , а вышыня — аднаму з радыусаў асновы. Знайдзіце бакавую паверхню і аб'ём конуса.
- 556.** Радыусы асноў усечанага конуса адносяцца як $2 : 5$, вышыня роўна 35 см , а ўтваральнік — 37 см (рыс. 185). Знайдзіце бакавую паверхню і аб'ём конуса.
- 557.** Радыусы асноў усечанага конуса роўны 12 см і 32 см , вышыня адносіцца да ўтваральніка як $12 : 13$. Знайдзіце бакавую паверхню і аб'ём гэтага конуса.
- 558.** Дыяганаль восевага сячэння ўсечанага конуса раздзяляе ўсю восьмь на адназрэкі даўжынямі 55 см і 20 см . Знайдзіце плошчу восевага сячэння гэтага конуса, улічыўшы, што ўтваральнік роўны 53 см .
- 559.** Утваральнік і радыус адной з асноў усечанага конуса роўны a . Знайдзіце поўную паверхню конуса, улічыўшы, што ўтваральнік нахілены да плоскасці асновы пад вуглом α (рыс. 186).




Рыс. 186





Рыс. 187



Рыс. 188

- 560.** Радыусы асноў усечанага конуса адносяцца як $4 : 5$, утваральнік даўжынёй l нахілены да плоскасці асновы пад вуглом α . Знайдзіце плошчу восевага сячэння гэтага конуса.
- 561.** Дыяганаль восевага сячэння ўсечанага конуса даўжынёй d нахілена да плоскасці асновы пад вуглом α (рыс. 187). Знайдзіце бакавую паверхню гэтага конуса, улічыўшы, што радыусы яго асноў адносяцца як $1 : 3$.
- 562.** Плошчы асноў усечанага конуса роўны a^2 і b^2 . Плоскасці, паралельныя асновам, раздзяляюць бакавы кант на n долей. Знайдзіце плошчу сячэнняў.
- 563.** Праз вяршыню конуса праведзена плоскасць, якая адсякае ад акружнасці асновы дугу ў 120° (рыс. 188). Вызначце, у якой адносіне гэтая плоскасць раздзяляе аб'ём конуса.

5. Сфера

- 564.** Знайдзіце геаметрычнае месца пунктаў:
- адлеглых ад дадзенага пункта на m ;
 - адлеглых ад дадзенага пункта не больш, чым на m ;
 - адлегласці якіх ад двух дадзеных пунктаў адносяцца як $t : n$;
 - што з'яўляюцца цэнтрамі сфер з радыусам R , прычым сферы праходзяць праз дадзены пункт;
 - з якіх дадзены адрезак бачны пад прямым вуглом;
 - якія з'яўляюцца асновамі перпендыкуляраў, апушчаных з пункта A на плоскасці, што праходзяць праз пункт B ;
 - якія з'яўляюцца цэнтрамі сфер дадзенага радыуса R , улічыўшы, што сферы датыкаюцца да дадзенай плоскасці;
 - якія з'яўляюцца цэнтрамі сфер, што датыкаюцца да дадзенай плоскасці ў дадзеным пункце A ;

- і) якія з'яўляюцца цэнтрамі сфер дадзенага радыуса R , улічыўшы, што сфери датыкаюцца да дадзенай прамой;
- к) якія з'яўляюцца цэнтрамі сфер, што праходзяць праз вяршыні дадзенага трохвугольніка;
- л) якія з'яўляюцца цэнтрамі сфер, што праходзяць праз вяршыні дадзенага прамавугольніка;
- м) якія з'яўляюцца цэнтрамі сфер, што праходзяць праз вяршыні дадзенай раўнабедранай трапецыі.

565. Знайдзіце геаметрычнае месца цэнтраў сфер, якія датыкаюцца да:


- а) дзвюх дадзеных паралельных прамых;
- б) дзвюх дадзеных перасякальных прамых;
- в) трох дадзеных паралельных прамых;
- г) старон дадзенага трохвугольніка;
- д) старон дадзенага ромба;
- е) старон дадзенай трапецыі.

566. Знайдзіце геаметрычнае месца пунктаў:


- а) адлегласць якіх ад дадзенага пункта M роўна m , а ад дадзенай плоскасці роўна n ;
- б) для якіх сума квадратаў адлегласцей ад двух дадзеных пунктаў ёсьць велічыня пастаянная;
- в) якія з'яўляюцца цэнтрамі сфер з дадзеным радыусам, улічыўшы, што сфери праходзяць праз дадзены пункт A і датыкаюцца да дадзенай плоскасці.

567. З пункта M да сферы можна правесці тры ўзаемна перпендыкулярныя датычныя (рыс. 189). Знайдзіце адлегласць ад пункта M да цэнтра сферы, улічыўшы, што радыус сферы роўны R .


568. Пункт M на сферы з'яўляецца агульным канцом трох узаемна перпендыкулярных хорд, даўжыні якіх роўны 12 см, 15 см і 16 см. Знайдзіце радыус сферы.



Рыс. 189




Рыс. 190




Рыс. 191

569. З аднаго пункта сферы праведзены тры ўзаемна перпендыкулярныя хорды (рыс. 190). Дакажыце, што сума квадратаў іх даўжынь ёсьць велічыня пастаянная і роўная пачацвяронаму квадрату радыуса сферы.
570. Пункт M на сферы з радыусам 46 см з'яўляецца агульным канцом трох узаемна перпендыкулярных хорд, даўжыні якіх адносяцца як $12 : 15 : 16$. Знайдзіце даўжыню кожнай хорды.
571. Два кругі, абмежаваныя сячэннямі сферы, узаемна перпендыкулярныя і маюць плошчы $185\pi \text{ см}^2$ і $320\pi \text{ см}^2$ (рыс. 191). Знайдзіце радыус сферы, улічыўшы, што агульная хорда гэтых кругоў мае даўжыню 16 см.
572. Два кругі, абмежаваныя сячэннямі сферы, узаемна перпендыкулярныя. Іх агульная хорда роўна 4 см. Знайдзіце радыусы сячэнняў, улічыўшы, што яны адносяцца як $2 : 3$, а радыус сферы роўны 36 см.
573. Дыяметр MN сферы роўны 50 см. Знайдзіце даўжыню лініі на паверхні сферы, улічыўшы, што адлегласці ад кожнага пункта гэтай лініі да пунктаў M і N адносяцца як $3 : 4$ (рыс. 192).
574. Адлегласць паміж цэнтрамі дзвюх сфер роўна 21 см. Знайдзіце даўжыню лініі перасячэння гэтых сфер, улічыўшы, што іх радыусы роўны 41 см і 50 см.




Рыс. 192




Рыс. 193


575. Лінія перасячэння дзвюх сфер з радыусамі 25 см і 30 см мае даўжыню 48π см (рыс. 193). Знайдзіце адлегласць паміж цэнтрамі сфер.
576. Сфера з радыусам 85 см праходзіць праз вяршыні прамавугольнага трохвугольніка з катэтамі 10 см і 24 см. Знайдзіце адлегласць ад цэнтра сферы да плоскасці трохвугольніка.
577. Стораны трохвугольніка роўны 13 см, 14 см і 15 см (рыс. 194). Знайдзіце радыус сферы, якая праходзіць праз вяршыні трохвугольніка, улічыўшы, што яе цэнтр адлеглы ад плоскасці трохвугольніка на 9 см.
578. Сфера з радыусам 65 см праходзіць праз вяршыні трапецыі, у якой вышыня роўна 8 см, а асновы — 40 см і 48 см. Знайдзіце адлегласць ад цэнтра сферы да плоскасці трапецыі.
579. Сфера датыкаецца да ўсіх старон ромба, дыяганалі якога роўны 15 см і 20 см. Знайдзіце радыус сферы, улічыўшы, што яе цэнтр адлеглы ад плоскасці ромба на 8 см.
580. Сфера з радыусам 15 см датыкаецца да ўсіх старон раёнабедранай трапецыі з асновамі 16 см і 36 см (рыс. 195). Знайдзіце адлегласць ад цэнтра сферы да плоскасці трапецыі.



Рыс. 194




Рыс. 195




Рыс. 196


- 581.** Трохвугольнік са старанамі 5, 6 і 7 верціцца вакол сярэдняй стараны (рыс. 196). Знайдзіце паверхню сферы, умежанай у атрыманае цела.
- 582.** Плоскасць перасякае сферу з радыусам 25 см. Знайдзіце, у якой адносіне гэтая плоскасць раздзяляе плошчу сферы, улічыўшы, што плошча круга, абмежаванага сячэннем, роўна $49\pi \text{ см}^2$.
- 583.** Плоскасць раздзяліла сферу на часткі, плошчы якіх роўны 100 см^2 і 300 см^2 . Знайдзіце плошчу сячэння.
- 584*.** Старана асновы правільнай шасцівугольнай піраміды роўна 4 см, вышыня — 3 см. Знайдзіце паверхню сферы, якая датыкаецца да:
- а) усіх кантаў піраміды;
 - б) кантаў асновы і працягаў бакавых кантаў піраміды;
 - в) плоскасці асновы і бакавых кантаў піраміды;
 - г) плоскасці асновы і працягаў бакавых кантаў піраміды.
- 585.** У правільную трохвугольную прызму ўмежана сфера з радыусам R . Знайдзіце радыус сферы, якая датыкаецца да асновы прызмы, дзвюх яе бакавых граняў і ўмежанай сферы.
- 586*.** Вакол сферы апісаны прамы паралелепіпед, у якога дыяганалі асновы роўны a і b (рыс. 197). Знайдзіце поўную паверхню гэтага паралелепіпеда і радыус сферы.
- 587.** Вакол сферы з радыусам R апісаны правільная шасцівугольная прызма. Знайдзіце яе поўную паверхню.



Рыс. 197




Рыс. 198




Рыс. 199


- 588.** У пірамідзе ўсе бакавыя канты роўны па 9 дм , а яе вышыня роўна 5 дм (рыс. 198). Знайдзіце радыус апісанай сферы.
- 589.** Знайдзіце радыус сферы, умежанай у правільную піраміду, у якой вышыня роўна h , а двухгранны вугал пры аснове роўны 60° (рыс. 199).
- 590.** У сферу з радыусам R умежана правільная шасцівугольная ўсечаная піраміда, у якой плоскасць ніжняй асновы праходзіць праз цэнтр сферы, а бакавы кант складае з плоскасцю асновы вугал 60° . Знайдзіце аб'ём піраміды.
- 591.** Знайдзіце плошчу сферы, апісанай вакол конуса, у якога радыус асновы роўны r , а вышыня роўна h (рыс. 200).
- 592.** Вакол сферы радыуса r апісаны конус з прямым вуглом пры вяршыні. Знайдзіце поўную паверхню гэтага конуса.
- 593*.** Сфера датыкаецца да асновы $A_1B_1C_1D_1$ куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ з кантам 2 . Знайдзіце яе радыус, улічыўшы, што сфера датыкаецца да праменяў AB_1 , BC_1 , CD_1 , DA_1 за пунктамі B_1 , C_1 , D_1 , A_1 .
- 594.** У конус з утваральнікам a і радыусам асновы R умежана сфера (рыс. 201). Знайдзіце радыус акружнасці, па якой сфера датыкаецца да паверхні конуса.
- 595.** Знайдзіце аб'ём конуса, улічыўшы, што радыус яго асновы роўны 6 дм , а радыус умежанай сферы — 3 дм .
- 596.** У сферу ўмежана правільная чатырохвугольная ўсечаная піраміда, асновы якой знаходзяцца па адзін бок ад цэнтра. Радыус сферы



Рыс. 200




Рыс. 201




Рыс. 202

роўны 25 см, вышыня ўсечанай піраміды роўна 9 см, а плошча яе меншай асновы — 98 см^2 . Знайдзіце аб'ём усечанай піраміды.

- 597.** Усечаны конус, плошчы асноў якога адносяцца як $4 : 9$, апісаны каля сферы з радыусам 3 дм (рыс. 202). Знайдзіце аб'ём усечанага конуса.
- 598.** Паверхня ўсечанага конуса, у які ўмежана сфера, роўна $18\pi \text{ см}^2$. Радыус верхняй асновы роўны 2 см. Знайдзіце плошчу сферы.
- 599.** Вакол сферы апісаная правільная ўсечаная чатырохвугольная піраміда. Старана большай асновы роўна a см, а старана меншай асновы — b см. Знайдзіце паверхню і аб'ём усечанай піраміды.
- 600.** Плошча сферы, умежанай у правільную шасцівугольную ўсечаную піраміду, роўна $12\pi \text{ м}^2$, старана меншай асновы ўсечанай піраміды роўна 1 м. Знайдзіце аб'ём адпаведнай поўнай піраміды.
- 601.** Ёсьць сфера з радыусам $5\frac{1}{4}$ дм. Знайдзіце аб'ём найменшага конуса, які можа змясціць гэтую сферу, улічыўшы, што радыус асновы конуса роўны 7 дм.
- 602.** Старана асновы апісанай каля сферы правільнай прызмы роўна a . Знайдзіце яе аб'ём, улічыўшы, што прызма:
 - а) трохвугольная;
 - б) шасцівугольная.
- 603.** Вышыня правільнай піраміды роўна h , адносіна апафемы піраміды да апафемы яе асновы роўна n . Знайдзіце радыус умежанай у піраміду сферы.
- 604.** Знайдзіце радыус сферы, умежанай у піраміду, асновай якой служыць ромб з дыяганалямі 6 і 8; вышыня піраміды праходзіць праз пункт перасячэння дыяганалей асновы і роўна адзінцы.




Рыс. 203




Рыс. 204

- 605.** У пірамідзе два канты асновы роўны пяці, трэці кант — шасці, вышыня піраміды праходзіць праз сярэдзіну большага канта асновы і роўна адзінцы. Знайдзіце радыус сферы, умежанай у піраміду.
- 606.** Сфера радыуса r датыкаецца да граняў двухграннага вугла ў 60° (рыс. 203). Знайдзіце радыусы найбольшай і найменшай сфер, якія датыкаюцца да граняў вугла і да дадзенай сферы.
- 607.** Дзве сферы з радыусам r датыкаюцца адна да адной і да граняў двухграннага вугла ў 60° . Знайдзіце радыус сферы, якая датыкаецца да граняў вугла і да абедзвюх сфер.
- 608.** Дыяганалі граняў прямавугольнага паралелепіпеда роўны a , b і c . Знайдзіце радыус апісанай каля паралелепіпеда сферы.
- 609.** Адно вымярэнне прямавугольнага паралелепіпеда большае на 11 см і 15 см за два іншыя. Знайдзіце аб'ём паралелепіпеда, улічыўшы, што радыус апісанай сферы роўны 10,5 см.
- 610.** У сферу з радыусам 21 см умежана правільная чатырохвугольная прызма вышынёй 14 см (рыс. 204). Знайдзіце плошчу поўнай паверхні прызмы.
- 611.** Кант асновы правільнай трохвугольнай прызмы роўны 12 см. Знайдзіце радыус апісанай каля яе сферы, улічыўшы, што вышыня прызмы роўна 2 см.
- 612.** У сферу з радыусам 14 см умежана правільная трохвугольная прызма, вышыня якой на 17 см большая за кант асновы. Знайдзіце плошчу бакавой паверхні прызмы.

- 613.** Адна з граняў прымай прызмы — раўнабедраны трохвугольнік з асновай 6 см і вышынёй 1 см. Знайдзіце радыус апісанай сферы, улічыўшы, што вышыня прызмы роўна 24 см.
- 614.** Вышыня правільнай шасцівугольнай прызмы роўна 30 см, а кант асновы — 8 см. Знайдзіце радыус апісанай сферы.
- 615.** У сферу з радыусам R умежана правільная шасцівугольная прызма. Радыус, прадведзены ў вяршыню асновы, утварае з бакавой гранню вугал 45° . Знайдзіце аб'ём прызмы.
- 616.** Усе канты чатырохвугольнай піраміды роўны a . Знайдзіце паверхню апісанай каля піраміды сферы.
- 617.** Усе бакавыя канты піраміды роўны a , яе вышыня — H (рыс. 205). Знайдзіце радыус апісанай каля піраміды сферы.
- 618.** Усе бакавыя канты піраміды роўны a , яе вышыня — H . Вызначце, пры якой умове цэнтр апісанай каля піраміды сферы знаходзіцца:
- унутры піраміды;
 - на паверхні піраміды;
 - па-за пірамідай.
- 619.** Усе плоскія вуглы пры вяршыні піраміды прымыя, бакавыя канты роўны 4 см, 28 см і 46 см. Знайдзіце радыус апісанай каля піраміды сферы.
- 620.** Бакавы кант правільнай чатырохвугольнай піраміды роўны 18 см, а кант асновы — 16 см. Знайдзіце радыус апісанай каля піраміды сферы.
- 621.** Вышыня правільнай трохвугольнай піраміды роўна 15 см, бакавы кант адносіцца да канта асновы як $2 : 3$. Знайдзіце радыус апісанай сферы.
- 622.** Вышыня правільнай чатырохвугольнай піраміды цэнтрам апісанай сферы раздзяляецца ў адносіні $2 : 1$, кант асновы роўны a (рыс. 206). Знайдзіце:
 - радыус апісанай каля піраміды сферы;
 - плошчу сячэння піраміды, якое праходзіць праз кант асновы і цэнтр сферы.



Рыс. 205



Рыс. 206

623. Вышыня правільнай чатырохвугольнай піраміды роўна канту асновы. Знайдзіце, у якой адносіне цэнтр апісанай сферы раздзяляе вышыню піраміды.

624. Бакавы кант правільнай трохвугольнай усечанай піраміды роўны 50 , а канты асноў — $33\sqrt{3}$ і $63\sqrt{3}$. Знайдзіце радыус сферы, апісанай каля гэтай піраміды.

625. У правільнай чатырохвугольнай усечанай пірамідзе канты асноў роўны a і b , а двухгранны вугал пры аснове — α (рыс. 207). Знайдзіце радыус сферы, апісанай каля гэтай піраміды, улічыўшы, што:

- $a = 6, b = 14, \alpha = 60^\circ$;
- $a = 2, b = 14, \alpha = 45^\circ$;
- $a = 2, b = 14, \alpha = 30^\circ$.

626. У правільнай шасцівугольнай усечанай пірамідзе канты асноў роўны 16 і 25 , бакавы кант — 15 . Знайдзіце радыус сферы, апісанай каля гэтай піраміды.


627. У аснове ўсечанай піраміды ляжыць прамавугольны трохвугольнік з катэтамі 3 і 4 , гіпатэнуза другой асновы роўна 4 . Знайдзіце радыус сферы, апісанай каля гэтай піраміды, улічыўшы, што вышыня піраміды роўна 3 .

628. Плошча восевага сячэння цыліндра роўна 240 см^2 , а яго поўная паверхня — $290\pi \text{ см}^2$. Знайдзіце радыус апісанай каля яго сферы.


629. Плошча асновы цыліндра роўна яго бакавой паверхні. Знайдзіце поўную паверхню цыліндра, улічыўшы, што апісаная каля яго сфера мае радыус R .

630. Сфера з радыусам 29 см апісана каля цыліндра з бакавой паверхні $1680\pi \text{ см}^2$. Знайдзіце аб'ём цыліндра.


631. Радыусы асноў усечанага конуса роўны 7 см і 25 см , а ўтваральник — 30 см (рыс. 208). Знайдзіце радыус апісанай каля яго сферы.




Рыс. 207



Рыс. 208



Рыс. 209



Рыс. 210

- 632.** Радыусы асноў сферычнага пояса роўны 36 см і 24 см , а яго вышыня — 12 см (рыс. 209). Знайдзіце паверхню пояса.
- 633.** У правільны тэтраэдр умежана сфера. Плоскасць, што праходзіць праз кант, раздзяляе аб'ём тэтраэдра ў адносіне $m : n$. Знайдзіце, у якой адносіне гэтая плоскасць раздзяляе плошчу сферы, улічыўшы, што:
- $(m; n) = (1; 3)$;
 - $(m; n) = (1; 5)$.
- 634.** Пасудзіна складаецца з цыліндра і двух сферычных купалаў. Агульная даўжыня пасудзіны 4 м , даўжыня цыліндрачнай часткі — $3,5\text{ м}$, яе дыяметр — $1,2\text{ м}$. З дакладнасцю да квадратнага дэцыметра знайдзіце плошчу паверхні пасудзіны.
- 635.** У конус, восевым сячэннем якога з'яўляецца роўнастаронні трохвугольнік, умежана сфера. Знайдзіце, у якой адносіне сфера раздзяляеца лініяй дотыку.
- 636.** Вышыня конуса, восевым сячэннем якога з'яўляецца роўнастаронні трохвугольнік, з'яўляецца дыяметрам сферы. Знайдзіце адносіну, у якой лінія перасячэння раздзяляе сферу.
- 637.** Ва ўсечаны конус, радыусы асноў якога адносяцца як $a : b$, умежана сфера (рыс. 210). Знайдзіце, у якой адносіне сфера раздзяляеца лініяй дотыку.
- 638.** У правільны тэтраэдр умежана сфера. Плоскасць, паралельная аснове, раздзяляе аб'ём тэтраэдра ў адносіне $64 : 61$. Знайдзіце, у якой адносіне гэтая плоскасць раздзяляе сферу.
- 639.** У чатырохвугольную піраміду, усе канты якой адноўляюцца, умежана сфера. Плоскасць, паралельная аснове, раздзяляе аб'ём піраміды ў адносіне $64 : 61$. Знайдзіце, у якой адносіне гэтая плоскасць раздзяляе сферу.

- 640.** Сферычны пояс зададзены радыусамі сваіх асноў і вышынёй, якія адпаведна роўны 63 см, 39 см і 36 см. Знайдзіце яго паверхню.


- 641.** Паверхня сферычнага купала складае $\frac{1}{20}$ паверхні сферы (рыс. 211). Знайдзіце вышыню купала, улічыўшы, што радыус сферы роўны 100 .

- 642.** Аснова конуса, восевое сячэнне якога ёсьць роўнасторонні трохвугольнік, з'яўляеца вялікай акружнасцю сферы. Знайдзіце адносіну, у якой лінія перасячэння раздзяляе сферу.


- 643.** Сфера высякае з плоскасці круг, плошча якога адносіцца да плошчы паверхні атрыманага сферычнага купала як $n : m$. Знайдзіце велічыню дугі восевага сячэння купала.

- 644.** Сферычны сектар ёсьць паверхня, якая ўтвараецца пры вярчэнні дугі акружнасці вакол прамой, што праходзіць праз цэнтр акружнасці, ляжыць у яе плоскасці і не мае з дугой агульных унутраных пунктаў. Адрозніваюць два віды сферычных сектараў, у залежнасці ад таго, належыць ці не належыць восі вярчэння адзін з крайніх радыусаў дугі. Адзін з гэтых сектараў абмежаваны купалам і канічнай паверхнай (рыс. 212), другі — сферычным поясам і дзвюма канічнымі паверхнямі (рыс. 213). Вышыня купала для першага сектара або перпендыкуляр, апушчаны з плоскасці асновы адной канічнай паверхні на плоскасць асновы другой паверхні, для другога купала называецца вышынёй сферычнага сектара. Знайдзіце цэнтральны вугал у восевым сячэнні сферычнага сектара, улічыўшы, што яго купал роўнавялікі яго канічнай паверхні (гл. рис. 212).


- 645.** Плошча паверхні сферычнага купала роўнавялікая бакавой паверхні конуса, аснова якога супадае з асновай купала, а вяршыня ляжыць




Рыс. 211




Рыс. 212



Рыс. 213



Рыс. 214



Рыс. 215

на сферы (рыс. 214). Знайдзіце вугал паміж утваральнікам конуса і яго восьсю.

- 646.** Паверхня сферычнага купала адносіцца да плошчы круга, абмежаванага яго асновай, як $4 : 3$. Знайдзіце, якую частку радыуса складае вышыня купала.
- 647.** Паверхня сферычнага купала разам з плошчай круга, абмежаванага яго асновай, роўна S . Знайдзіце вышыню купала, улічыўшы, што радыус сферы роўны R .
- 648.** Кругавы сегмент з дугой 120° і плошчай Q верціцца вакол сваёй вышыні. Знайдзіце поўную паверхню атрыманага цела.
- 649.** Сфера з радыусам R перасякае сферу з радыусам r і праходзіць праз яе цэнтр. Знайдзіце частку паверхні першай сферы, што знаходзіцца ўнутры другой.
- 650.** Дакажыце, што бакавая паверхня конуса, умежанага ў сферычны купал, ёсць сярэдняе прапарцыянальнае паміж плошчай круга, абмежаванага яго асновай, і паверхній купала (рыс. 215).
- 651.** Праз пункт, узяты на сферы, праведзены дзве плоскасці: датычная і тая, што раздзяляе сферу на часткі, плошча адной з якіх ёсць сярэдняе прапарцыянальнае паміж плошчай усёй сферы і плошчай астатніяй часткі. Знайдзіце вугал паміж імі.
- 652.** Вышыня цыліндра і дыяметр яго асновы роўныя паміж сабой і роўны 16 см. Цэнтр восевага сячэння цыліндра з'яўляецца цэнтрам сферы з радыусам 10 см. Знайдзіце плошчу той часткі сферы, што знаходзіцца па-за цыліндром.
- 653.** Знайдзіце плошчу сферычнага пояса, улічыўшы, што радыусы сферы і асноў пояса адпаведна роўны 25 см, 20 см і 7 см.
- 654.** Сфера з радыусам R датыкаецца да ўсіх бакавых кантаў правільнай n -вугольнай прызмы і да плоскасцей асноў. Знайдзіце плошчу той

часткі сферы, што знаходзіцца ўнутры прызмы.

- 655.** Цэнтр сферы з'яўляецца цэнтрам прамавугольнага паралелепіпеда з вымярэннямі 30 см, 48 см і 50 см. Знайдзіце плошчу той часткі паралелепіпеда, што знаходзіцца ўнутры сферы, улічывшы, што сфера датыкаеца да дзвюх граняў паралелепіпеда і перасякае астатнія грані.

- 656.** У сферу радыуса r умежаны конус такай вышыні, што яго бакавая паверхня роўнявялікая прылеглай да яе паверхні купала. Знайдзіце вышыню конуса.


- 657.** Радыус сферы роўны 25 см. На адлегласці 45 см ад яе цэнтра размешчана крапавая крыніца святла (рыс. 216). Вызначце, якая частка сферы асветленая.

- 658.** Цёмная сфера з цэнтрам M_2 і радыусам r асвятляеца сферай з радыусам R і адкідае конус ценю, вяршыня якога знаходзіцца ў пункце H . Адлегласць M_1M_2 паміж цэнтрамі сфер роўна d . Знайдзіце:

- адлегласць M_1H ;
- радыус EF сячэння, праведзенага перпендыкулярна да восі конуса ценю на адлегласці M_2F , роўнай b , ад цэнтра M_2 цёмнай сферы;
- радыус FQ той акружнасці, якая служыць мяжой паўценю для ўзятага сячэння.


6. Шар

- 659.** Аб'ём шара роўны V . Знайдзіце яго паверхню.
- 660.** Аб'ём сценак полага шара роўны $876\pi \text{ дм}^3$, таўшчыня сценак 8 дм. Знайдзіце радыусы яго паверхні — знешній і ўнутранай.
- 661.** Раўнабедраны прамавугольны трохвугольнік верціцца вакол восі, паралельнай катэту і адлеглай ад яго на роўны яму адзінку. Дакажыце, што атрыманае цела роўнявялікае шару, радыус якога роўны катэту.
- 662.** Дакажыце, што можна апісаць шар каля:
 - прамавугольнага паралелепіпеда;
 - правільнай прызмы;
 - прамой трохвугольнай прызмы.




Рыс. 216


- 663.** Металічны шар пераплаўлены ў n роўных паміж сабой меншых шароў. Як змянілася пры гэтым агульная плошча паверхні?
- 664.** Каля шара апісаны конус, вышыня якога ўдвай большая за дыяметр шара. Знайдзіце адносіну паверхні i адносіну аб'ёмаў гэтых цел.
- 665.** Поўная паверхня прамавугольнага паралелепіпеда роўна 1152 см^2 , а яго вымярэнні адносяцца як $2 : 3 : 6$. Знайдзіце аб'ём апісанага каля яго шара.
- 666.** З шара, складзенага з жалезнага і меднага паўшар'яў, маса якога роўна M кг, выточваецца куб, дыяганаль якога роўна дыяметру шара. Знайдзіце масу плавіння.
- 667.** У полы конус з радыусам асновы R і вышынёй h , які замацаваны вертыкальна вяршынай уніз, да вышыні a наліта вада. Вызначце, на сколькі падымецца ўзровень вады, калі ў конус апусціць металічны шар з радыусам r , які цалкам пакрываецца вадой.
- 668.** У правільнай чатырохвугольнай прызме бакавы кант і кант асновы роўны 17 см і 6 см адпаведна (рыс. 217). Знайдзіце аб'ём шара, апісанага каля гэтай прызмы.
- 669.** Поўная паверхня правільнай чатырохвугольнай прызмы роўна 1120 см^2 . Знайдзіце аб'ём шара, апісанага каля гэтай прызмы, улічыўшы, што бакавы кант роўны 23 см .
- 670.** У правільнай чатырохвугольнай прызме дыяганаль бакавой грані і дыяганаль асновы роўны 7 см і 8 см адпаведна. Знайдзіце аб'ём шара, апісанага каля гэтай прызмы.
- 671.** Каля шара апісаны правільная n -вугольная піраміда, вышыня якой роўна канту асновы. Знайдзіце адносіну аб'ёмаў піраміды і гэтага шара.
- 672.** Шар апісаны каля правільнай n -вугольнай піраміды, вышыня якой роўна канту асновы. Знайдзіце адносіну аб'ёмаў піраміды і гэтага шара.
- 673.** Шар умежаны ў правільнную трохвугольную піраміду, якая сама ўмежана ў цыліндр (рыс. 218 на с. 98). Знайдзіце плоскі вугал пры вяршыні піраміды, улічыўшы, што аб'ём шара адносіцца да аб'ёму цыліндра як $1 : 24$.




Рыс. 217



Рыс. 218




Рыс. 219



Рыс. 220

- 674.** Дакажыце, што калі вакол шара апісаны або ў яго ўмежаны роўнастаронні цыліндр і роўнастаронні конус, то ў абодвух выпадках поўная паверхня цыліндра ёсць сярэднє прарапцыянальнае паміж поўнай паверхнай конуса і паверхнай шара, а аб'ём цыліндра ёсць сярэднє прарапцыянальнае паміж аб'ёмам конуса і аб'ёмам шара (рыс. 219, 220).
- 675.** Вакол шара з радыусам R апісаны конус, вышыня якога ўдвая большая за дыяметр шара. Дакажыце, што поўная паверхня гэтага конуса ўдвая большая за паверхню шара, а аб'ём конуса ўдвая большы за аб'ёму шара.
- 676.** У шар умежаны конус з вяршынай M . Пры гэтым вышыня MC конуса раздзяляецца цэнтрам O шара так, што $MC : MO = MO : OC$. Знайдзіце адносіну аб'ёму шара да аб'ёму конуса.
- 677.** Асновай піраміды служыць ромб з вуглом 30° і старонай 10 см . Вяршыня піраміды практывеецца ў пункт перасячэння дыяганалей асновы. Вышыня піраміды роўна 6 см (рыс. 221). Знайдзіце аб'ём шара, умежанага ў гэтую піраміду.



Рыс. 221

-  **678.** Разгорткай бакавой паверхні конуса з'яўляеца сектар з вуглом 216° . Вышыня конуса роўна $10\frac{2}{3}$ м. Плоскасць, паралельная аснове, пра- ведзена так, што ў атрыманы ўсечаны конус можна ўмежыць шар. Знайдзіце вышыню ўсечанага конуса.

-  **679.** Правільная n -вугольная прызма апісаная каля шара. Знайдзіце вугал паміж дыяганаллю бакавой грані і плоскасцю асновы прызмы.

-  **680.** Шар умежаны ў чатырохвугольную прызму. Ці можна сцвярджаць, што сумы плошчаў супрацьлеглых бакавых граняў прызмы ад- нолькавыя?

-  **681.** Дыяганаль чатырохвугольніка даўжынёй 24 см з'яўляеца яго восьмю сіметрыі. Дзве стараны чатырохвугольніка маюць даўжыні 13 см і 15 см. У прямую прызму, асновай якой з'яўляеца гэты чатырохвугольнік, можна ўмежыць шар. Знайдзіце поўную паверхню прызмы.

- 682.** Аснова конуса з'яўляеца вялікім кругам шара (рыс. 222). Улічыўши, што радыус шара роўны R і тое, што па-за шарам знаходзіцца чацвёртая доля бакавой паверхні конуса, знайдзіце поўную паверхню конуса.


- 683.** Радыус асновы конуса роўны 3 см, вышыня конуса — 4 см. Знайдзіце радыус шара, паверхні якога належыць акружнасць асновы конуса і сярэдзіны ўтваральнікаў.

- 684.** Аснова конуса з'яўляеца вялікім кругам шара. Улічыўши, што радыус шара роўны R , а паверхня шара раздзяляе кожны ўтваральнік конуса ў адносіне $1 : 2$, калі лічыць ад вяршыні, знайдзіце поўную паверхню конуса.


-  **685.** Двухгранныя вуглы пры аснове піраміды роўныя паміж сабой. Дакажыце, што ў такую піраміду можна ўмежыць шар і цэнтр гэтага шара знаходзіцца на вышыні піраміды.

-  **686.** Цэнтр шара, умежанага ў піраміду, раздзяляе яе вышыню ў адносіне $1 : 2$. Знайдзіце двухгранныя вуглы пры аснове піраміды.

-  **687.** У правільнай трохвугольнай пірамідзе кант асновы роўны a , цэнтр умежанага шара раздзяляе яе вышыню ў адносіне $3 : 1$ (рыс. 223). Знайдзіце бакавы кант піраміды.




Рыс. 222




Рыс. 223


- 688.** У трохвугольнай пірамідзе супрацьлеглыя канты папарна роўныя. Дакажыце, што ўмежаны і апісаны шары маюць агульны цэнтр.
- 689.** Дакажыце, што шар, умежаны ў правільнную чатырохвугольную піраміду, датыкаецца да бакавой грані ў пункце перасячэння вышынъ гэтай грані.
- 690.** У чатырохвугольнай пірамідзе ўсе канты роўны a , вяршыня з'яўляеца цэнтрам шара, які датыкаецца да асновы. Знайдзіце даўжыню лініі, па якой перасякаюцца піраміда і шар.
- 691.** Цэнтр шара супадае з цэнтрам асновы правільнай чатырохвугольнай піраміды з плоскім вуглом пры вяршыні ў 30° . Знайдзіце даўжыню лініі, па якой перасякаюцца піраміда і шар, улічыўшы, што яго радыус роўны R .
- 692.** Каля шара з радыусам R апісаны конус, у якога тры ўтваральнікі папарна перпендыкулярныя. Знайдзіце поўную паверхню конуса.
- 693.** Восевым сячэннем конуса з'яўляеца роўнастаронні трохвугольнік з вышынёй H . Знайдзіце даўжыню лініі, па якой перасякаюцца гэты конус і шар, для якога вось конуса з'яўляеца дыяметрам.
- 694.** Вышыня конуса з'яўляеца дыяметрам шара, паверхня якога раздзяляе бакавую паверхню конуса папалам. Знайдзіце адносіну аб'ёму конуса да аб'ёму шара.
- 695.** Шар з радыусам R датыкаецца да плоскасці асновы конуса і раздзяляе кожны яго ўтваральнік на тры долі (рыс. 224). Знайдзіце аб'ём конуса.
- 696.** У конус з радыусам асновы 15 см умежаны шар. Знайдзіце яго радыус, улічыўшы, што лінія дотыку мае даўжыню 6 π см.
- 697.** Разгорткай бакавой паверхні конуса з'яўляецца сектар з радыусам 15 см і вуглом 216° . Знайдзіце, на якой адлегласці ад вяршыні праведзена плоскасць, улічыўшы, што ў атрыманы ўсечаны конус можна ўмежыць шар.
- 698.** Утваральнік ўсечанага конуса, у які можна ўмежыць шар, роўны 13 см. Знайдзіце поўную паверхню і аб'ём конуса, улічыўшы, што радыус адной з яго асноў роўны 9 см.
- 699.** Шар з радыусам 12 см умежаны ва ўсечаны конус, радыусы асноў якога адносяцца як $4 : 9$ (рыс. 225). Знайдзіце аб'ём конуса.




Рыс. 224



Рыс. 225




Рыс. 226




Рыс. 227

- 700.** Шар з радыусам 6 см умежаны ва ўсечаны конус з утваральнікам 15 см. Знайдзіце даўжыню лініі, па якой шар датыкаецца да конуса.
- 701.** Шар умежаны ў правільнную ўсечаную n -вугольную піраміду, канты асноў якой роўны a і b . Знайдзіце бакавую паверхню гэтай піраміды.
- 702.** Шар умежаны ў конус з радыусам асновы 9 см. Знайдзіце радыус шара, улічыўшы, што плоскасць, якая змяшчае пункты дотыку, раздзяляе конус на часткі, аб'ёмы якіх адносяцца як $8 : 117$, калі лічыць ад вяршыні конуса (рыс. 226).
- 703*.** У цыліндре з радыусам асновы R размешчана n роўных шароў так, што кожны з іх датыкаецца да бакавой паверхні цыліндра, яго асновы і двух суседніх шароў. Яшчэ адзін такі шар датыкаецца да кожнага з гэтых n шароў і да плоскасці другой асновы. Знайдзіце аб'ём цыліндра.
- 704*.** У аснове піраміды ляжыць паралелаграм са старанамі 12 і 30, бакавыя канты піраміды роўныя паміж сабой, вышыня піраміды роўна 8. Чатыры роўныя шары размешчаны так, што кожны з іх датыкаецца да плоскасці асновы, плоскасці бакавой грані і двух іншых шароў. Знайдзіце радыус гэтых шароў, улічыўшы, што пункты дотыку знаходзяцца на сярэдніх лініях паралелаграма.
- 705.** Дыяметр шара з'яўляецца восьмю цыліндра з радыусам асновы 5 см і вышынёй 6 см. Знайдзіце плошчу часткі паверхні цыліндра, якая знаходзіцца ўнутры шара.
- 706.** Дакажыце, што паверхня цела, што ўтвараецца пры вярчэнні квадрата вакол стараны, роўнявілкая паверхні шара, які мае радыусам старану квадрата (рыс. 227).

- 707.** Плоскасць раздзяляе аб'ём шара на часткі, роўныя 252π і 720π . Знайдзіце, як адносяцца вышыні адпаведных шаравых сегментаў.
- 708.** Знайдзіце аб'ём шаравога сегмента, улічыўшы, што плошча яго асновы роўна M , а плошча бакавой паверхні — S .
- 709.** Плоскасць раздзяляе шар на часткі з аб'емамі $720\pi \text{ см}^3$ і $252\pi \text{ см}^3$. Знайдзіце плошчу кожнай часткі адпаведнай сферы.
- 710.** У конус з утваральнікам 17 см і радыусам асновы 15 см умежаны шар. Знайдзіце адносіну аб'ёмаў частак шара, размешчаных па розныя бакі ад плоскасці, у якой знаходзіцца лінія дотыку.
- 711.** Шар з радыусам 65 дм перасечаны дзвюма паралельнымі плоскасцямі, якія знаходзяцца па адзін бок ад цэнтра на адлегласцях 19 дм і 25 дм ад яго. Знайдзіце аб'ём часткі шара паміж імі.
- 712.** Радыус шара роўны 25 дм. Радыус адной з асноў шаравога пласта роўны 15 дм. Бакавая паверхня гэтага пласта роўна $1350\pi \text{ дм}^2$. Знайдзіце яго аб'ём.
- 713.** Плоскасць раздзяляла шар на часткі, сферычныя паверхні якіх адносяцца як $m : n$. Знайдзіце адносіну аб'ёмаў гэтых частак.
- 714.** Пасудзіна ў форме паўсфери запоўнена вадой. Знайдзіце, якая частка вады выльецца, калі ёмістасць нахіліць на:
- 30° ;
 - 45° ;
 - 60° .
- 715.** Дыяметр шара з'яўляецца воссю цыліндра з вышынёй 50 см і радыусам асновы 7 см. Знайдзіце аб'ём той часткі шара, што знаходзіцца ўнутры цыліндра.
- 716.** Дыяметр шара, роўны 30 дм, служыць воссю цыліндра, у якога радыус асновы роўны 12 дм (рыс. 228). Знайдзіце аб'ём часткі шара, заключанай унутры цыліндра.
- 717.** Шар з радыусам R рассечаны плоскасцю на дзве часткі так, што бакавая паверхня адной з іх у n разоў большая за бакавую паверхню другой. Знайдзіце вышыні атрыманых шаравых сегментаў і адносіну іх аб'ёмаў.
- 718.** У шар з радыусам R умежаны конус такой вышыні, што яго аб'ём роўны аб'ёму прылеглага да яго шаравога сегмента. Знайдзіце вышыню конуса.
- 719.** Па радыусе шара R знайдзіце адлегласць ад яго цэнтра да асновы ўмежанага цыліндра, аб'ём





Рыс. 228



Рыс. 229

якога роўны палавіне аб'ёму шаравога пласта, заключанага паміж асновамі цыліндра.


- 720.** На рисунку 229 паказана круглая стальная дэталь. Знайдзіце яе масу, улічывшы, што памеры ўказаны ў міліметрах, а шчыльнасць сталі роўна $7,8 \text{ г}/\text{см}^3$.
- 721.** Шар з радыусам 5 см і куб з кантам 8 см маюць агульны цэнтр. Знайдзіце аб'ём і плошчу паверхні той часткі куба, што знаходзіцца ўнутры шара.
- 722.** У сектары $OACB$ з цэнтрам O і дугой ACB у 90° праведзена хорда AB (рыс. 230). Дакажыце, што калі фігуру вярцець вакол аднаго з бакавых радыусаў, то трохвугольнік AOB і сегмент ACB апішуць роўныя аб'ёмы.
- 723.** Дакажыце, што калі ў шаравога сектара плошча восевага сячэння роўна трэцяй долі плошчы вялікага круга, то аб'ём гэтага сектара роўны чацвёртай долі аб'ёму шара.
- 724.** $ACMDB$ — чвэрць акружнасці радыуса R . Дугі AC і BD роўныя адна адной, а дуга CMD змяшчае 60° . Знайдзіце паверхню і аб'ём цела, утворанага пры вярчэнні сегмента CMD вакол радыуса OB (або OA).
- 725.** Кругавы сегмент верціцца вакол паралельнага хордзе дыяметра. Дакажыце, што атрыманы аб'ём роўны аб'ёму шара з дыяметрам, роўным хордзе сегмента.




Рыс. 230

7. Правільныя мнаграннікі

- 726.** Кант правільнага тэтраэдра роўны a дм. Знайдзіце паверхню шара, умежанага ў гэты тэтраэдр.
- 727.** Знайдзіце паверхню шара, умежанага ў:
- куб, плошча паверхні якога роўна S ;
 - правільны тэтраэдр, плошча паверхні якога роўна S ;
 - правільны актаэдр, у якога сячэнне з большай плошчай мае плошчу S (рыс. 231);
 - циліндр, квадратнае восевое сячэнне якога мае плошчу S ;
 - конус, восевым сячэннем якога з'яўляецца роўнастаронні трохвугольнік з плошчай S .



Рыс. 231



Рыс. 232

- 728.** Знайдзіце адносіну паверхняў двух шароў, з якіх адзін апісаны, а другі ўмежаны ў:
- куб;
 - правільны тэтраэдр;
 - правільны актаэдр (рыс. 232);
 - циліндр з квадратным восевым сячэннем;
 - конус, восевым сячэннем якога з'яўляецца роўнастаронні трохвугольнік;
 - правільную n -вугольную піраміду з канцам асновы a і вышынёй H .
- 729.** Знайдзіце паверхню шара, які раздзяляе кожны кант куба, роўны a , на тры долі.
- 730.** Адзін шар умежаны ў куб, другі датыкаецца да трох граняў куба і да першага шара (рыс. 233). Знайдзіце адносіну паверхняў гэтых шароў.

731. Адзін шар умежаны ў правільны тэтраэдр, другі датыкаеца да трох граняў тэтраэдра і да першага шара. Знайдзіце адносіну паверхняў гэтых шароў.

732. Цэнтр сферы з'яўляецца цэнтрам правільнага тэтраэдра з кантам 12 см. Знайдзіце плошчу той часткі сферы, што знаходзіцца ўнутры тэтраэдра, улічыўшы, што яе радыус роўны 3 см.

733. Знайдзіце адносіну аб'ёму шара да аб'ёму ўмежанага ў яго:

- куба;
- правільнага актаэдра;
- правільнага тэтраэдра.


734. Знайдзіце адносіну аб'ёму шара да аб'ёму апісанага каля яго:

- куба;
- правільнага актаэдра;
- правільнага тэтраэдра.

735. Знайдзіце плошчу паверхні правільнага тэтраэдра, улічыўшы, што радыусы апісанай каля яго і ўмежанай у яго сфер роўны R і r адпаведна.

736. У правільны актаэдр умежаны шар з радыусам R . На адной з граняў узяты пункт M . Знайдзіце суму адлегласцей ад гэтага пункта да ўсіх граняў актаэдра.

737. У правільны дадэкаэдр умежаны шар з радыусам R . На адной з граняў узяты пункт M . Знайдзіце суму адлегласцей ад гэтага пункта да плоскасцей усіх граняў дадэкаэдра.



Рыс. 233

ПАЎТАРЭННЕ КУРСА ГЕАМЕТРЫІ

1. Геаметрычныя фігуры і іх уласцівасці

738. Знайдзіце сумежныя вуглы, улічыўшы, што:

- адзін з іх на 46° большы за другі;
- адзін з іх у тро разы меншы за другі;
- адзін з іх адносіцца да другога як $5 : 13$;
- адзін з іх складае $2\frac{1}{3}$ другога;
- адзін з іх на 20% меншы за другі;
- адзін з іх складае 80% другога (рыс. 234);
- $\frac{5}{12}$ аднаго з іх роўны 30° ;
- $\frac{3}{8}$ аднаго з іх роўны 25% другога.

739. Знайдзіце вуглы трохвугольніка, улічыўшы, што адзін з іх роўны 54° , а другі:

- на 22° большы за трэці;
- у шэсць разоў большы за трэці;
- адносіцца да трэцяга як $5 : 6$;
- складае $\frac{3}{4}$ трэцяга;
- складае 75% трэцяга;
- складае 350% трэцяга.


740. Цела на рымунку 235 — паралелепіпед. Пункты M , N і P — сярэдзіны кантаў. Вызначце ўзаемнае размяшчэнне прамых:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| а) BN і C_1M ; | в) A_1N і CM ; |
| б) B_1D_1 і NP ; | г) PM і A_1N . |


741. Устанавіце, ці будуць прамыя a і b паралельныя, улічыўшы, што ў абазначэннях рымунка 236:

- | | |
|--|--|
| а) $\angle 4 = 52^\circ$ і $\angle 5 = 128^\circ$; | д) $\angle 2 = 142^\circ$ і $\angle 5 = 38^\circ$; |
| б) $\angle 2 = 132^\circ$ і $\angle 6 = 132^\circ$; | е) $\angle 1 = 75^\circ$ і $\angle 7 = 75^\circ$; |
| в) $\angle 3 = 57^\circ$ і $\angle 5 = 53^\circ$; | ж) $\angle 4 = 163^\circ$ і $\angle 6 = 154^\circ$; |
| г) $\angle 3 = 57^\circ$ і $\angle 8 = 113^\circ$; | з) $\angle 4 = 115^\circ$ і $\angle 8 = 65^\circ$. |


742. Адзін з унутраных аднабаковых вуглоў, утвораных пры перасячэнні прамых AC і BD плоскасці трэцяй, роўны 54° , а другі — у $2\frac{1}{3}$ раза большы за яго. Дакажыце, што прамыя AC і BD паралельныя.




Рыс. 234




Рыс. 235



Рыс. 236




Рыс. 237




Рыс. 238

743. Прамыя a і b перасечаны прамой c (рыс. 237). Дакажыце, што бісектрысы ўтвораных унутраных аднабаковых вуглоў перасякаюцца ў пункце, які роўнаадлеглы ад прамых a , b і c .
744. Вугал A трохвугольніка ABC роўны 54° , знешні вугал пры вяршыні C — 144° . Знайдзіце вугал B і вызначыце від трохвугольніка.
745. Знешні вугал пры вяршыні A трохвугольніка ABC удвая большы за яго вугал B . Знайдзіце старану AB , улічыўшы, што старана AC роўна 5 см.
746. Бісектрыса AD трохвугольніка ABC раздзяліла папалам старану BC . Знайдзіце вугал BAD , улічыўшы, што вугал C роўны 36° .
747. Пункт D на аснове раўнабедранага трохвугольніка ABC выбраны так, што $AD = AB$. Пункт M — сярэдзіна адрезка BD (рыс. 238). Знайдзіце вугал CBD , улічыўшы, што вугал MAC роўны 26° .
748. Знайдзіце вуглы трохвугольніка з меншым знешнім вуглом, роўным 80° , улічыўшы, што:
- адзін з яго вуглоў на 30° большы за другі;
 - адзін з яго вуглоў у троі разы большы за другі;
 - два яго вуглы адносяцца як $2 : 3$.
749. Дакажыце, што вугал з'яўляецца знешнім вуглом трохвугольніка, калі вяршыня вугла супадае з вяршынай трохвугольніка, адна старана вугла змяшчае старану трохвугольніка, другая знаходзіцца па-за трохвугольнікам, а:
- велічыня вугла роўна суме велічынь вуглоў трохвугольніка пры дзвюх іншых яго вяршынях;
 - бісектрыса вугла ўтварае з бісектрысай вугла трохвугольніка прамы вугал.
750. Знайдзіце вострыя вуглы прамавугольнага трохвугольніка, стараны якога ўтвараюць арыфметычную прагрэсію.




Рыс. 239




Рыс. 240


751. Паўакружнасць раздзелена на тры дугі так, што адпаведныя ім хорды адносяцца як $1 : 2 : 1$ (рыс. 239). Знайдзіце велічыні гэтых дуг.
752. Медыяна AD трохвугольніка ABC утварае прамы вугал са старанай BC . Пункт F на прямой AC выбраны так, што вугал AFB удвая большы за вугал ACB . Улічыўши, што $FB = 6$ см, знайдзіце даўжыню адрэзка AC .
753. Вышыня AD трохвугольніка ABC раздзяліла папалам старану BC . Дакажыце, што бісектрыса знешняга вугла пры вяршыні A паралельная старане BC .
754. Пасярэдні перпендыкуляр MB да стараны AC трохвугольніка ABC перасечаны прямой DF так, што адрэзкі BD і BF аказаліся роўнымі (рыс. 240). Дакажыце, што трохвугольнік MDF раёнабедраны.
755. Стораны AB і A_1B_1 , а таксама стороны AC і A_1C_1 трохвугольнікаў ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя. Разам з гэтым у іх роўныя і вуглы BAC і $B_1A_1C_1$. Бісектрысы BM і CF перасякаюцца ў пункце D , а бісектрысы B_1M_1 і C_1F_1 — у пункце D_1 (рыс. 241). Дакажыце, што трохвугольнікі DBC і $D_1B_1C_1$ роўныя.
756. Стораны AB і A_1B_1 , а таксама стороны AC і A_1C_1 трохвугольнікаў ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя. Разам з гэтым у іх роўныя і вуглы BAC і $B_1A_1C_1$. Бісектрыса CF і вышыня BK перасякаюцца ў пункце D , а бісектрыса C_1F_1 і вышыня B_1K_1 — у пункце D_1 (рыс. 242). Дакажыце, што трохвугольнікі DBF і $D_1B_1F_1$ роўныя.
757. Прамая l датыкаецца да акружнасці з дыяметрам AB у пункце C . Адлегласці ад пунктаў A і B да прямой l роўны a і b адпаведна (рыс. 243). Знайдзіце адлегласці ад пункта C да пунктаў A і B .
758. Радыус акружнасці, умежанай у прамавугольны трохвугольнік, роўны паўрознасці яго катэтаў. Знайдзіце вострыя вуглы трохвугольніка.
759. Дакажыце, што вышыня, праведзеная да гіпатэнузы прамавугольнага трохвугольніка, роўна суме радыусаў акружнасцей, што



Рыс. 241




Рыс. 242




Рыс. 243

ўмежаны ў зыходны трохвугольнік і ў дзве ўтвораныя трохвугольныя часткі.


- 760.** Знайдзіце строаны прамавугольнага трохвугольніка, у якім бісектрыса вострага вугла раздзяляе супрацьлеглы катэт на адрезкі даўжынямі m і n ($m > n$).
- 761.** Знайдзіце строаны прамавугольнага трохвугольніка, улічыўшы, што перпэндыкуляр, праведзены да гіпатэнузы з сярэдзіны катэта, роўны 6 см, а сярэдзіна гіпатэнузы адлеглая ад гэтага катэта на 7,5 см.
- 762.** У чатырохвугольніку $ABCD$ вуглы A , B і C роўны 90° , 60° і 150° адпаведна, а строаны BC і AD — $6\sqrt{3}$ і 6 адпаведна. Знайдзіце даўжыні дзвюх іншых строан.
- 763.** Знайдзіце перыметр раёнабедранага трохвугольніка, аснова якога роўна 8, а медыяна да бакавой строаны — $5\sqrt{2}$.
- 764.** Пункты A , B , C , D выбраны на строанах вугла Q так, што $QA = QB = a$, $QC = QD = c$, прамыя AC і BD перасякаюцца ў пункце K (рыс. 244). Дакажыце, што $AC = BD$ і $KC = KD$.
- 765.** Прямыя l_1 і l_2 адсякаюць на строанах a і b прамога вугла адрезкі, роўныя адпаведна a_1 і b_1 , a_2 і b_2 . Дакажыце, што калі $\frac{a_1 b_1}{a_1 + b_1} = m = \frac{a_2 b_2}{a_2 + b_2}$, то прямыя l_1 і l_2 перасякаюцца ў пункце на бісектрысе прамога вугла. Знайдзіце адлегласць ад вяршыні вугла да пункта перасячэння прамых l_1 і l_2 .
- 766.** Знайдзіце катэты прамавугольнага трохвугольніка з гіпатэнузай c і вострым вуглом 15° .



Рыс. 244




Рыс. 245




Рыс. 246


- 767.** Знайдзіце стороны прамавугольнага трохвугольніка з перыметрам 30 і плошчай 30 .
- 768.** Знайдзіце гіпатэнузу прамавугольнага трохвугольніка, улічыўшы, што яна большая на 1 см за адзін катэт і на 8 см за другі.
- 769.** Знайдзіце вугал паміж дыяганалалямі прамавугольніка з перыметрам 16 і плошчай 12 .
- 770.** Пункт M — сярэдзіна стараны AB квадрата $ABCD$. Знайдзіце вугал паміж прамымі MC і BD .
- 771.** У паралелаграме з вуглом 60° квадраты дыяганалей адносяцца як $3 : 7$ (рыс. 245). Знайдзіце адносіну старон паралелаграма.
- 772.** Знайдзіце стороны прамавугольніка, у якога дыяганаль роўна 25 , а вяршыня знаходзіцца ад яе на адлегласці $6,72$.
- 773.** Дзве стараны трохвугольніка роўны 5 см і 16 см, а вугал паміж імі — 120° . Знайдзіце трэцюю старану і два іншыя вуглы.
- 774.** Дзве стараны трохвугольніка роўны $3\sqrt{3}$ см і 7 см, а вугал супраць большай з іх — 150° . Знайдзіце трэцюю старану і два іншыя вуглы.
- 775.** Два вуглы трохвугольніка роўны 60° і 45° , а старана супраць меншага з іх — 7 см. Знайдзіце трэці вугал і дзве іншыя стараны.
- 776.** Дзве стараны трохвугольніка роўны 3 м і $3\sqrt{3}$ м, а вугал супраць большай з іх — 60° (рыс. 246). Знайдзіце радыус акружнасці, апісанай каля трохвугольніка, трэцюю старану і два іншыя вуглы.
- 777.** У раёнабедраным трохвугольніку ABC вугал B роўны 30° . Пункт K на бакавой старане AB выбраны так, што $AC : BK = \sqrt{2} : 1$. Знайдзіце вугал ACK .
- 778.** Знайдзіце вугал A чатырохвугольніка $ABCD$, улічыўшы, што $\angle C = \angle D = 60^\circ$, $AB = 3$, $BC = \sqrt{3}$, $AD = 2\sqrt{3}$.
- 779.** У вяршыні A трохвугольніка ABC з цэнтра апісанай акружнасці праведзены радыус QA , з вяршыні A праведзена вышыня AK (рыс. 247). Да какажыце, што вуглы QAB і KAC роўныя.



Рыс. 247




Рыс. 248




Рыс. 249


- 780.** Дакажыце, што асновы перпендыкуляраў, апушчаных з адвольнага пункта апісанай каля трохвугольніка акружнасці на прамыя, што змяшчаюць яго стороны, ляжаць на адной прамой — прамой Сімсана (рыс. 248).
- 781.** Прамая, паралельная старане AB трохвугольніка ABC , адсякае ад яго трохвугольнік MNC (рыс. 249). Дакажыце, што акружнасці, апісаныя каля трохвугольнікаў ABC і MNC , датыкаюцца.
- 782.** Акружнасці, умежаныя ў сегмент, датыкаюцца да яго дугі і асновы ў пунктах A і A_1 , B і B_1 , C і C_1 адпаведна (рыс. 250). Дакажыце, што прамыя AA_1 , BB_1 , CC_1 праходзяць праз адзін пункт.
- 783.** У трохвугольніку ABC праведзена медыяна AM , акружнасці, умежаныя ў трохвугольнікі AMB і AMC , датыкаюцца да яе ў пунктах K і L . Знайдзіце даўжыню адрэзка KL , улічыўшы, што $AB = 10$ і $AC = 6$.
- 784.** У трохвугольніку ABC праведзена бісектрыса AL , пункты O , O_1 і O_2 — цэнтры акружнасцей, апісаных каля трохвугольнікаў ABC , ABL і ACL адпаведна (рыс. 251). Дакажыце, што $OO_1 = OO_2 = \frac{a}{b+c} \cdot R$,




Рыс. 250



Рыс. 251




Рыс. 252




Рыс. 253

дзе a , b , c — даўжыні старон трохвугольніка ABC , R — радыус апісанай каля яго акружнасці.

- 785.** У раўнабедранай трапецыі дыяганаль з'яўляецца бісектрысай тупога вугла, сярэдняя лінія роўна m . Знайдзіце:
- меншую аснову трапецыі, улічыўшы, што большая аснова на n адразніваеца ад перыметра;
 - большую аснову трапецыі, улічыўшы, што меншая аснова на n адразніваеца ад перыметра.
- 786.** Знайдзіце стороны прамавугольніка, улічыўшы, што яны адразніваюцца на адзінку, а аснова перпендыкуляра, апушчанага з вяршыні на дыяганаль, знаходзіцца на адлегласці $13\frac{23}{29}$ ад яе бліжэйшага канца (рыс. 252).
- 787.** У трохвугольнікаў ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя стороны AB і A_1B_1 , вышыні CF і C_1F_1 , а таксама медыяны CM і C_1M_1 . Дакажыце, што трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя.
- 788.** У трохвугольнікаў ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя вуглы A і A_1 , а таксама вышыні BH і B_1H_1 , CF і C_1F_1 . Дакажыце, што трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя.
- 789.** У трохвугольнікаў ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя перыметры, а таксама вуглы A і A_1 , B і B_1 . Дакажыце, што трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя.
- 790.** Дакажыце, што прамавугольныя трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя, калі роўныя іх гіпатэнузы і аднолькавыя рознасці іх катэтаў.
- 791.** Дакажыце, што прамавугольныя трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя, калі роўныя іх гіпатэнузы і аднолькавыя сумы іх катэтаў.
- 792.** Асновы AC і PR трохвугольнікаў ABC і PQR размешчаны на адной прамой, $AB = PQ$, $BC = QR$, $\angle ABC = \angle PQR$, M — агульная сярэдзіна адрезка CR і AP (рыс. 253). Улічыўшы, што трохвугольнікі ABC і PQR размешчаны па адзін бок ад прамой AC , дакажыце, што:



Рыс. 254



Рыс. 255

- а) трохвугольнік BQM раўнабедранны;
- б) прамыя BQ і AP паралельныя.

793. Асновы AC і PR трохвугольнікаў ABC і PQR размешчаны на адной прямой, $AB = PQ$, $\angle ABC = \angle PQR$, $\angle BAC = \angle QPR$, M — агульная сярэдзіна адрэзкаў CR і AP (рыс. 254). Улічыўшы, што трохвугольнікі ABC і PQR размешчаны па розныя бакі ад прямой AC , дакажыце, што:

- а) трохвугольнікі BCP і QRA роўныя;
- б) прамыя BP і AQ паралельныя.


794. Пункты K , L , M на старанах трохвугольніка ABC адзначаны так, што AK — бісектрыса трохвугольніка ABC , $KL \parallel AB$, LM — бісектрыса трохвугольніка KLC . Дакажыце, што $LM \parallel AK$.

795. З пункта K на старане вугла ABC праведзены прамені KL , KM і KN так, што KL — бісектрыса вугла BKM і KN — бісектрыса вугла CKM . Знайдзіце вугал KMN , улічыўшы, што $\angle BLK = 145^\circ$.


796. Пункты K і N на старане AB трохвугольніка ABC адзначаны так, што $AN = AC$ і $BK = BC$ (рыс. 255). Знайдзіце вугал KCN , улічыўшы, што вугал ACB роўны 86° .

797. Пункт K катэта прамавугольнага трохвугольніка роўнаадлеглы ад вяршынь вострых вуглоў і знаходзіцца на адлегласці 7 см ад вяршыні прамога вугла (рыс. 256). Знайдзіце большы катэт трохвугольніка, улічыўшы, што гіпатэнуза роўна 40 см.


798. У трохвугольнікаў ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя медыяны AM і A_1M_1 , вышыні AH і A_1H_1 , а таксама вышыні CF і C_1F_1 . Дакажыце, што трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ роўныя.



Рыс. 256




Рыс. 257




Рыс. 258

- 799.** Прамыя, праведзеныя праз пункты K і N на старанах AB і AC трохвугольніка ABC паралельна AC і AB адпаведна, перасякающе ў пункце L на старане BC (рыс. 257). Перыметр чатырохвугольніка $AKLN$ роўны 34 , $KB = 5$, $LN = 12$, $\angle BAC = 46^\circ$. Знайдзіце велічыню вугла B .
- 800.** Бісектрысы вуглоў A і B паралелаграма $ABCD$ перасякающе ў пункце Q , M — сярэдзіна адрэзка AB . Знайдзіце даўжыню адрэзка QM , улічыўшы, што $CD = 20$.
- 801.** Дыяганалі паралелаграма $ABCD$, роўныя 56 см і 34 см, перасякающе ў пункце Q . Перыметры трохвугольнікаў AQB і BQC роўны 70 см і 84 см адпаведна. Знайдзіце перыметр паралелаграма.
- 802.** Пункт K на старане BC паралелаграма $ABCD$ выбраны так, што $AK = BC$. Знайдзіце велічыню вугла B , улічыўшы, што $\angle CDK = 48^\circ$.
- 803.** Бісектрыса вугла A паралелаграма $ABCD$ перасякае старану CD у пункце K . Знайдзіце перыметр паралелаграма, улічыўшы, што $\angle AKC = 120^\circ$, $AK = 12$ см, $KC = 5$ см.
- 804.** Бісектрысы вуглоў A і C паралелаграма $ABCD$ перасякаюць яго стараны ў пунктах K і N . Дакажыце, што чатырохвугольнік $AKCN$ — паралелаграм.
- 805.** Пункты K і N на старанах AB і CD паралелаграма $ABCD$ выбраны так, што $AK : KB = CN : ND$ (рыс. 258). Дакажыце, што чатырохвугольнік $AKCN$ — паралелаграм.
- 806.** Бісектрыса вугла ABD ромба $ABCD$ праходзіць праз сярэдзіну стараны AD . Знайдзіце перыметр ромба, улічыўшы, што $BD = 12$ см.
- 807.** Знайдзіце вугал паміж дыяганалямі прамавугольніка, улічыўшы, што перпендыкуляр, апушчаны на дыяганаль з вяршыні прамавугольніка, утварае са стараной вугал 64° .




Рыс. 259




Рыс. 260


- 808.** Бісектрыса вугла ACD ромба $ABCD$ перасякае прямую AB у пункце K (рыс. 259). Улічыўшы, што $AK = 48$ см, $BD = 14$ см, знайдзіце перыметр ромба.
- 809.** Бісектрыса вугла A паралелаграма $ABCD$ перасякае яго старану ў такім пункце K , што $KB \perp KA$. Знайдзіце перыметр паралелаграма, улічыўшы, што $KD = 13$ см.
- 810.** У трохвугольніку ABC медыяна AD утварае вугал 30° са стараной AC і роўна 13 см. Знайдзіце старану BC , улічыўшы, што $\angle ACB = 45^\circ$.
- 811.** Вугал A трохвугольніка ABC роўны 120° , а яго стороны AB і CB роўны адпаведна $5\sqrt{2}$ і $5\sqrt{3}$. Знайдзіце велічыню вугла C .
- 812.** У трохвугольніку ABC вугал A на 90° большы за вугал B . Знайдзіце косінус вугла C , улічыўшы, што $AC = 5$ і $BC = 10$.
- 813.** На старане CD квадрата $ABCD$ адзначаны пункт M . Бісектрыса вугла MAB перасякае старану BC у пункце N . Дакажыце, што $AM = BN + DM$.
- 814.** Гіпатэнуза прямавугольнага трохвугольніка роўна 50 см. Знайдзіце катэты, улічыўшы, што калі адзін з іх паменшыць на 50% , а другі — на 25% , то сума іх даўжынь стане роўнай 43 см.
- 815.** Дакажыце, што ў прямавугольным трохвугольніку сума даўжынь катэтаў роўна суме дыяметраў умежанай і апісанай акружнасцей (рыс. 260).
- 816.** У двух выпуклых чатырохвугольнікаў супадаюць сярэдзіны старон (рыс. 261). Дакажыце, што гэтыя чатырохвугольнікі роўнавялікія.
- 817.** Пункты A_1, B_1, C_1, D_1 — сярэдзіны старон CD, DA, AB, BC квадрата $ABCD$ адпаведна. Дакажыце, што чатырохвугольнік $A_1B_1C_1D_1$ — квадрат, і знайдзіце плошчу чатырохвугольнікаў $ABCD$ і $A_1B_1C_1D_1$, улічыўшы, што $AA_1 = a$.



Рыс. 261




Рыс. 262




Рыс. 263

- 818.** Дакажыце, што калі ў трапецыі сума супрацьлеглых вуглоў роўна 180° , то гэта трапецыя раўнабедраная.
- 819.** Дакажыце, што адрезак, які злучае сярэдзіны дыяганалей трапецыі, роўны паўрознасці яе асноў (рыс. 262).
- 820.** Дакажыце, што адрезак, які злучае пункт адной асновы трапецыі з пунктом другой яе асновы, раздзяляе ёё сярэдній лініяй па-палаам.
- 821.** Стораны паралелаграма роўны 15 см і 20 см. Бісектрысы суседніх вуглоў паралелаграма раздзяляюць супрацьлеглую старану на тры адрезкі. Знайдзіце іх даўжыні.
- 822.** Пункт K на старане AB прамавугольніка $ABCD$ выбраны так, што $\angle ADK = 30^\circ$, $\angle CKD = 90^\circ$ (рыс. 263). Знайдзіце адносіну старон прамавугольніка і адносіну адрезкаў, на якія пункт K раздзяляе старану AB .
- 823.** Перпендыкуляр, апушчаны з вяршыні прамавугольніка на яго дыяганаль, раздзяляе адпаведны вугал у адносіне $1 : 4$. Знайдзіце вугал паміж гэтым перпендыкулярам і другой дыяганаллю прамавугольніка.
- 824.** Перпендыкуляр, апушчаны з вяршыні прамавугольніка на яго дыяганаль, раздзяляе ёё у адносіне $1 : 3$. Знайдзіце дыяганалі прамавугольніка, улічыўшы, што пункт іх перасячэння адлеглы ад большай стараны на 6 см.
- 825.** У раўнабедраны трохвугольнік з асновай 24 см і бакавой старанай 15 см умежаны прамавугольнік, дыяганалі якога паралельныя бакавым старанам трохвугольніка. Знайдзіце стараны прамавугольніка.
- 826.** Пункт перасячэння дыяганалей прамавугольніка знаходзіцца на 8 см далей ад меншай стараны, чым ад большай. Знайдзіце стараны прамавугольніка, улічыўшы, што яго перыметр роўны 112 см.
- 827.** Бакавая старана раўнабедранай трапецыі роўна 24 см, а сума асноў — 90 см. Знайдзіце большую аснову трапецыі, улічыўшы, што яе востры вугал роўны 60° .




Рыс. 264




Рыс. 265

- 828.** Праз вяршыню раўнабедранай трапецыі з вострым вуглом 60° паралельна бакавой старане праведзена прамая, адrezak якой, заключаны ўнутры трапецыі, роўны 36 см. Знайдзіце меншую аснову трапецыі, улічыўши, што яе сярэдняя лінія роўна 50 см.
- 829.** Сярэдняя лінія раўнабедранай трапецыі раздзяляеца дыяганаллю на адрезкі даўжынямі 4 см і 10 см (рыс. 264). Знайдзіце меншы вугал трапецыі, улічыўши, што яе бакавая старана роўна 12 см.
- 830.** Вугал пры аснове раўнабедранай трапецыі раздзяляеца дыяганаллю папалам. Знайдзіце перыметр трапецыі, улічыўши, што яе асновы адрозніваюцца на 18 см, а сярэдняя лінія роўна 22 см.
- 831.** Дыяганаль раўнабедранай трапецыі роўна 23 см. Знайдзіце перыметр чатырохвугольніка, вяршынямі якога з'яўляюцца сярэдзіны старон трапецыі. Вызначце від гэтага чатырохвугольніка.
- 832.** Дыяганаль раўнабедранай трапецыі перпендыкулярная бакавой старане і раздзяляе вугал папалам. Дакажыце, што адна з асноў трапецыі ўдвай большая за другую.
- 833.** Пункт K на старане AD трапецыі $ABCD$ выбраны так, што $BK \parallel CD$. Знайдзіце даўжыню адрезка BC , улічыўши, што перыметр трохвугольніка ABK роўны 15 см, а перыметр трапецыі $ABCD$ — 25 см.
- 834.** Дыяганаль раўнабедранай трапецыі меншая за перыметр на a см і раздзяляе тупы вугал папалам. Знайдзіце меншую аснову трапецыі, улічыўши, што яе сярэдняя лінія роўна b см.
- 835.** На кожнай старане квадрата адзначана па адным такім пункце, што яны з'яўляюцца вяршынямі прамавугольніка, стороны якога адносяцца як $1 : 3$ (рыс. 265). Знайдзіце гэтыя стороны, улічыўши, што дыяганаль квадрата роўна 40 см.
- 836.** Дакажыце, што найменшая адлегласць паміж пунктамі дзвюх акружнасцей, з якіх адна ляжыць па-за другой, роўна даўжыні адрезка, які ляжыць на лініі цэнтраў паміж гэтымі акружнасцямі.
- 837.** Дакажыце, што найменшай з хорд, што праходзяць праз пункт A ўнутры круга, будзе тая, якая перпендыкулярная дыяметру, праведзенаму праз пункт A .


- 838.** Хорда AB круга з цэнтрам O прадоўжана за пункт B на адлегласць BK , роўную радыусу. Пункт C — бліжэйшы да A пункт перасячэння акружнасці з прамой KO (рыс. 266). Дакажыце, што $\angle AOC = 3\angle OKB$.
- 839.** Дакажыце, што з усіх адрезкаў, што злучаюць дадзены пункт A ўнутры круга з пунктамі акружнасці, найбольшым і найменшым з'яўляюцца адрезкі дыяметра, праведзенага праз пункт A .
- 840.** Праз пункт A акружнасці праведзена датычная l . Прамая, што праходзіць праз A , перасякае акружнасць у пункце B . Перпендыкуляр да OB , праведзены праз O , перасякае прамыя AB і l у пунктах K і N адпаведна. Дакажыце, што $KN = NA$.
- 841.** У акружнасці з радыусам r праведзена хорда даўжынёй $\frac{2}{3}r$. Праз адзін канец хорды праведзена датычная да акружнасці, а праз другі — паралельная ёй прамая. Знайдзіце адлегласць паміж гэтымі прамымі.
- 842.** Знайдзіце перыметр прамавугольнага трохвугольніка, у якога радыусы апісанай і ўмежанай акружнасці адпаведна роўны 13 см і 4 см.
- 843.** Акружнасць праходзіць праз канцы асновы раўнабедранага трохвугольніка і датыкаецца да яго бакавых старон даўжынямі па 13 см. Знайдзіце радыус гэтай акружнасці, улічыўшы, што вышыня трохвугольніка, праведзеная да яго асновы, роўна 5 см.
- 844.** Праз пункты A і B акружнасці праведзены датычныя да яе. У фігуру, абмежаваную гэтымі датычнымі і дугой, велічыня якой складае 120° , умежана акружнасць (рыс. 267). Дакажыце, што даўжыня гэтай акружнасці роўна даўжыні дугі.
- 845.** У паралелаграме $ABCD$ адзначаны пункт Q . Дакажыце, што сума плошчаў трохвугольнікаў AQB і CQD не залежыць ад выбару пункта Q і роўна суме плошчаў трохвугольнікаў AQC і BQD .




Рыс. 266



Рыс. 267




Рыс. 268




Рыс. 269


- 846.** Аснова раўнабедранага трохвугольніка роўна 18 см, а бакавая ста-
рана — 41 см. Знайдзіце радыусы ўмежанага і апісанага кругоў.
- 847.** Знайдзіце адлегласць паміж цэнтрамі акружнасцей, умежанай у
прамавугольны трохвугольнік і апісанай каля яго, улічыўши, што
катэты трохвугольніка роўны a і b .
- 848.** Вугал паміж датычнымі, праведзенымі праз пункт перасячэння
дзвюх акружнасцей з радыусамі R і r , роўны 90° (рыс. 268).
Знайдзіце адлегласць паміж пунктамі A і B гэтых акружнасцей,
улічыўши, што AB — іх агульная датычная.
- 849.** Дзве акружнасці датыкаюцца ў пункце C , AB — іх агульная
знешняя датычная, A і B — пункты дотыку (рыс. 269). Знайдзіце
вугал ACB .
- 850.** Акружнасці з радыусамі 2 см і 6 см датыкаюцца ўнутраным чынам.
Трэцяя акружнасць датыкаеца да гэтых акружнасцей і прамой,
што злучае іх цэнтры. Знайдзіце радыус трэцяй акружнасці.
- 851.** Адлегласць паміж цэнтрамі O_1 і O_2 дзвюх акружнасцей роўна a ,
вугал, які ўтварае лінія цэнтраў O_1O_2 з агульнай знешняй датычнай MN ,
роўны α , а з агульнай унутранай датычнай PQ , — β (рыс. 270).
Знайдзіце радыусы акружнасцей.
- 852.** У кругавы сектар з цэнтральным вуглом у 120° умежана акружнасць
з радыусам r . Знайдзіце радыус сектара.
- 853.** Дзве акружнасці перасякаюцца ў пунктах A і B . Праз пункт A пра-
ведзена сякучая, якая перасякае акружнасці ў пунктах C і D . Дака-
жыце, што велічыня вугла CBD не залежыць ад выбару сякучай.



Рыс. 270




Рыс. 271




Рыс. 272

- 854.** Прамыя, што праходзяць праз вяршыні A і B трохвугольніка ABC перпендыкулярна супрацьлеглым старанам, перасякаюцца ў пункце H і перасякаюць апісаную каля трохвугольніка акружнасць у пунктах A_1 і B_1 адпаведна (рыс. 271). Дакажыце, што:
- адрэзкі HA_1 і HB_1 раздзяляюцца старанамі трохвугольніка папалам;
 - дуга A_1B_1 раздзяляеца пунктам C папалам.
- 855.** Дакажыце, што вугал паміж вышынёй AA_1 трохвугольніка ABC і дыяметрам AD апісанай акружнасці роўны рознасці вуглоў BCA і ABC .
- 856.** Прамыя, што праходзяць праз вяршыні A і B роўных вуглоў трохвугольніка ABC , раздзяляюць іх папалам, перасякаюцца ў пункце N і перасякаюць апісаную каля трохвугольніка акружнасць у пунктах K і M . Дакажыце, што чатырохвугольнік $CKNM$ — ромб.
- 857.** Чатырохвугольнік $ABCD$ умежаны ў акружнасці. Пункты K , L , M , N — сярэдзіны дуг AB , BC , CD і DA адпаведна. Дакажыце, што прамыя KM і LN перпендыкулярныя.
- 858.** Прамыя, што праходзяць праз пункт K , датыкаюцца да акружнасці з цэнтрам O ў пунктах A і B , BC — дыяметр. Дакажыце, што прамыя KO і AC паралельныя.
- 859.** Праз пункт дотыку дзвюх акружнасцей праходзіць прамая, якая перасякае іх яшчэ ў пунктах A і B (рыс. 272). Дакажыце, што датычныя да акружнасцей у пунктах A і B паралельныя.
- 860.** Дакажыце, што пункты перасячэння пар суседніх бісектрыс выпуклага чатырохвугольніка ляжаць на адной акружнасці.




Рыс. 273




Рыс. 274

- 861.** Праз сярэдзіну M дугі PQ акружнасці праведзены прамыя MA і MB , якія перасякаюць адрэзак PQ у пунктах D і C адпаведна. Дакажыце, што чатырохвугольнік $ABCD$ можна ўмежыць у акружнасць.
- 862.** Праз дадзены пункт P акружнасці ω_1 і дадзены пункт Q прамой l праведзены акружнасці ω_2 і ω_3 , якія перасеклі акружнасць ω_1 у пунктах T_2 і T_3 , а прамую l — у пунктах S_2 і S_3 адпаведна (рыс. 273). Дакажыце, што:
- прамыя T_2S_2 і T_3S_3 перасякаюцца ў пункце A акружнасці ω_1 ;
 - размяшчэнне пункта A не залежыць ад таго, як праведзены акружнасці ω_2 і ω_3 .
- 863.** Праз пункты A і B праведзены датычныя AM і BN да акружнасці ω . Дакажыце, што:
- прамая AB датыкаецца да акружнасці ω тады і толькі тады, калі $|AM - BN| = AB$ або $AM + BN = AB$;
 - прамая AB перасякае акружнасць ω тады і толькі тады, калі $|AM - BN| > AB$ або $AM + BN < AB$;
 - прамая AB не мае агульных пунктаў з акружнасцю ω тады і толькі тады, калі $|AM - BN| < AB < AM + BN$.
- 864.** Датычныя l_1 і l_2 да акружнасці з цэнтрам O перасякае ў пунктах A і B трэцяя датычная l (рыс. 274). Дакажыце, што велічыня вугла AOB не залежыць ад таго, як праведзена датычная l .
- 865.** Кожная з акружнасцей з цэнтрамі K , L і M датыкаецца да адной са старон і да працягаў дзвюх іншых старон трохвугольніка ABC , P і O — цэнтры акружнасцей ω_1 і ω_2 , апісаных калі трохвугольнікі KLM і ABC , Q — цэнтр умежанай у трохвугольнікі ABC акружнасці (рыс. 275 на с. 122). Дакажыце, што:
- пункт O — сярэдзіна адрэзка PQ ;
 - радыус акружнасці ω_1 удвая большы за радыус акружнасці ω_2 .




Рыс. 275


866. Знайдзіце вугал паміж дзвюма хордамі, роўнымі радыусу, якія выходзяць з аднаго пункта.
867. Знайдзіце радыус круга, у якім дзве ўзаемна перпендыкулярныя хорды раздзяляюць адну аднну на адрэзкі даўжынямі 7 см і 17 см.
868. Хорда перасякае дыяметр пад вуглом 30° і раздзяляе яго на адрэзкі даўжынямі 3 см і 23 см. Знайдзіце даўжыню хорды.
869. Дзве хорды, што выходзяць з аднаго пункта і ўтвараюць вугал 120° , праходзяць на адлегласцях 11 см і 13 см ад цэнтра. Знайдзіце радыус круга і даўжыню кожнай хорды.
870. Дзве ўзаемна перпендыкулярныя прамыя датыкаюцца да акружнасці з радыусам a . Трэцяя прамая перасякае іх і таксама датыкаецца да акружнасці (рыс. 276). Знайдзіце перыметр утворанага трохвугольніка.
871. Радыусы дзвюх акружнасцей адносяцца як $3 : 5$. Калі б гэтыя акружнасці датыкаліся ўнутраным чынам, то адлегласць паміж



Рыс. 276



Рыс. 277




Рыс. 278


іх цэнтрамі была б роўна 12 см . Устанавіце, як бы размяшчаліся такія акружнасці, калі б адлегласць паміж іх цэнтрамі была роўна:

а) 48 см ; б) 10 см ; в) 40 см ; г) 50 см .


- 872.** Два роўныя кругі, што датыкаюцца адзін да аднаго, датыкаюцца ўнутраным чынам да трэцяга круга. Трохвугольнік, вяршынямі якога з'яўляюцца іх цэнтры, мае перыметр 24 см (рыс. 277). Знайдзіце радыус большага круга.
- 873.** У круг з радыусам 24 см умежана 6 роўных кругоў, кожны з якіх датыкаецца да двух суседніх (рыс. 278). Знайдзіце:
- а) радыус меншага круга;
б) адлегласці паміж цэнтрамі двух несуседніх меншых кругоў.
- 874.** Дзве хорды AB і CD круга перасякаюцца пад вуглом $40^{\circ}30'$. Знайдзіце дугі AC і BD , улічывшы, што яны адносяцца як $2 : 7$.
- 875.** Бакавая старана раўнабедранага трохвугольніка з вуглом пры вяршыні ў 40° з'яўляецца дыяметрам акружнасці, якая пунктамі трохвугольніка раздзяляецца на чатыры дугі. Знайдзіце іх градусныя меры.
- 876.** Хорды, што з'яўляюцца старанамі ўмежанага ў акружнасць вугла, раздзяляюць акружнасць на дугі ў адносіне $2 : 7 : 5 : 13$. Знайдзіце градусную меру гэтага вугла.
- 877.** Адлегласць паміж найбліжэйшымі пунктамі двух кругоў роўна 11 см , а іх радыусы — 3 см і 8 см (рыс. 279). Знайдзіце градусную меру вугла паміж унутранымі датычнымі да гэтых кругоў.



Рыс. 279



Рыс. 280



Рыс. 281

- 878.** Дзве акружнасці датыкаюцца знешнім чынам, іх агульныя знешнія датычныя праходзяць праз пункты B і C адной акружнасці і пункты A і D другой. Знайдзіце адрэзкі AB і CD , улічыўшы, што хорды BC і AD роўны 10 см і 15 см .
- 879.** Дзве акружнасці датыкаюцца знешнім чынам, вугал паміж іх агульнай знешняй датычнай і агульнай унутранай датычнай роўны 60° . Знайдзіце адносіну радыусаў акружнасцей.
- 880.** Чатырохвугольнік $ABCD$ умежаны ў акружнасці, старана AB — дыяметр, старана CD удвая карацейшая за AB . Знайдзіце вугал паміж прамымі BC і AD .
- 881.** Вуглы B і D трохвугольнікаў ABC і ACD роўны па 40° , стораны BC і AD перасякаюцца ў пункце F пад вуглом 70° (рыс. 280). Знайдзіце вуглы BAC і DAC , улічыўшы, што трохвугольнік ACD — раёнабедраны, а трохвугольнік ABC — нераёнабедраны.
- 882.** Адзін з вуглоў прамавугольнага трохвугольніка роўны 25° . Знайдзіце вуглы, пад якімі з цэнтра апісанай акружнасці бачныя катэты.
- 883.** У прамавугольны трохвугольнік з гіпатэнузай 26 см умежана акружнасць з радыусам 4 см . Знайдзіце перыметр трохвугольніка.
- 884.** Знайдзіце меншы з вуглоў прамавугольнага трохвугольніка, улічыўшы, што вугал паміж прамымі, праведзенымі праз вяршыню прамога вугла і цэнтры апісанай і ўмежанай акружнасцей, роўны α (рыс. 281).
- 885.** Тры акружнасці датыкаюцца папарна. Адлегласці паміж іх цэнтрамі роўны 8 см , 16 см і 20 см . Знайдзіце радыусы акружнасцей, улічыўшы, што:
- усе яны датыкаюцца знешнім чынам;

- б) толькі дзве з іх датыкающа зовнішнім чинам.

- 886.** У ромб умежана акружнасць. Пункты дотыку раздзяляюць акружнасць на чатыры дугі, з якіх дзве адносяцца як $2 : 3$ (рыс. 282). Знайдзіце меншы вугал ромба.

- 887.** Вугал пры аснове раёнабедранай трапецыі роўны α , а вугал, пад якім з пункта перасячэння дыяганалей бачная бакавая старана, — β . Устанавіце ўмову, пры якой цэнтр апісанай каля трапецыі акружнасці знаходзіцца:

- 888.** У раўнабедраную трапецыю з вуглом 30° умежана акружнасць (рыс. 283). Знайдзіце яе радыус, улічывшы, што сярэдняя лінія трапецыі роўна 20 см .




Рис. 282




Рис. 283

- 889.** У акружнасць умежаны чатырохвугольнік, тры паслядоўныя вуглы якога адносяцца як $9 : 7 : 3$. Знайдзіце гэтыя вуглы.

- 890.** Тры паслядоўныя стараны чатырохвугольніка, апісанага каля акружнасці, адносяцца як $1 : 4 : 5$. Знайдзіце гэтыя стараны, улічыўшы, што перыметр чатырохвугольніка роўны 72 см.

- 891.** Праекцыі бакавых старон трохвугольніка на яго аснову роўны 4 см і 12 см , большая з бакавых старон роўна 21 см (рыс. 284). Знайдзіце, на якія часткі раздзяляе гэтую старану пасярэдні перпендыкуляр да асновы.

- 892.** Пункты F і G на старанах AB і BC трохвугольніка ABC выбраны так, што $AF : FB = 2 : 3$ і $FG \parallel AC$. Прамая, праведзеная праз пункт F паралельна прамой AG , перасякае старану BC у пункце K . Знайдзіце, на якія часткі пункты G і K раздзяляюць старану BC даўжынёй 50 см.




Рис. 284

- 893.** Стораны AC і BC трохвугольніка ABC роўны b і a адпаведна, пункт K на старане BC выбраны так, што $AK : KB = m : n$. Устанавіце ўмову, пры якой:

- $\angle AKC > \angle KCB$;
- $\angle AKC < \angle KCB$;
- $\angle AKC = \angle KCB$.


- 894.** Аснова AC і бакавая старана BC раўнабедранага трохвугольніка ABC роўны b і a адпаведна, AM і BN — бісектрысы. Знайдзіце даўжыню адрэзка MN .

- 895.** На гіпатэнузе прамавугольнага трохвугольніка ў зношні бок пабудаваны квадрат, цэнтр якога злучаны адрэзкам з вяршыняй прамога вугла. Знайдзіце, у якой адносіне гэты адрэзак раздзяляе гіпатэнузу, улічыўшы, што катэты трохвугольніка роўны:
- 3 і 4;
 - 5 і 12 (рыс. 285);
 - m і n .


- 896.** Ромб са стараной a і вострым вуглом α раздзелены на тры роўнавялікія часткі прамымі, што выходзяць з яго вяршыні (рыс. 286). Знайдзіце даўжыні адрэзкаў гэтых прамых, што размешчаны ўнутры ромба.

- 897.** На старане правільнага трохвугольніка выбраны пункт на адлегласцях a і b ад іншых старон. Знайдзіце яго адлегласці ад вяршынь трохвугольніка.

- 898.** Аснова AC і бакавая старана BC раўнабедранага трохвугольніка ABC роўны b і a адпаведна. Прамая, паралельная AC , перасякае бакавыя стороны ў пунктах M і N так, што аснова MN утворанай трапецыі роўна суме яе бакавых старон. Знайдзіце даўжыню адрэзка MN .




Рыс. 285




Рыс. 286


- 899.** Адна з асноў трапецыі ўтрай большая за другую. Праз сярэдзіну адной дыяганалі праведзена прамая l , паралельная другой дыяганалі, роўнай 18 см. Знайдзіце даўжыню адрэзка прамой l , заключанага ўнутры трапецыі.
- 900.** Пункт K перасячэння дыяганалей выпуклага чатырохвугольніка $ABCD$ раздзяляе дыяганаль AC на часткі KA і KC , адпаведна роўныя 3 см і 8 см, а дыяганаль BD — на адрэзкі KB і KD , адпаведна роўныя 4 см і 6 см. Знайдзіце перыметр і плошчу чатырохвугольніка $ABCD$, улічышы, што вугал ACD роўны $\arcsin 0,6$.
- 901.** Сярэдняя лінія трапецыі роўна 14 см, а бакавыя стороны — 13 см і 15 см. Знайдзіце перыметр і плошчу трапецыі, улічышы, што яе большая дыяганаль утварае з асновай вугал, роўны $\operatorname{arctg} 0,75$.
- 902.** Унутраны пункт трохвугольніка са старанамі 7 м, 15 м і 20 м адлеглы ад прамых, што змяшчаюць дзве першыя стараны, на 3 м і на 1 м адпаведна (рыс. 287). Знайдзіце адлегласць гэтага пункта ад прамой, што праходзіць праз трэцюю старану.
- 903.** Паралелаграм $AFKG$ мае з трохвугольнікам ABC агульны вугал, вяршыня K знаходзіцца на старане BC . Улічышы, што $AB = 20$ см, $AC = 25$ см і $AF : AG = 6 : 5$, знайдзіце стараны паралелаграма.
- 904.** Дзве вяршыні прамавугольніка размешчаны на аснове трохвугольніка, роўнай 48 см, а дзве астатнія — на яго бакавых старанах. Вышыня трохвугольніка роўна 16 см. Знайдзіце перыметр прамавугольніка, улічышы, што:
- яго вымярэнні адносяцца як $5 : 9$;
 - яго дыяганалі паралельныя бакавым старанам трохвугольніка.
- 905.** Дзве вяршыні квадрата размешчаны на прамой AC , а дзве астатнія — на прамых AB і BC . Вышыня трохвугольніка ABC роўна 1 см, а яго аснова — 2 см. Знайдзіце плошчу квадрата.
- 906.** Асновы AD і BC трапецыі роўны a і b адпаведна. Прямая, ім паралельная, перасякае бакавыя стороны ў пунктах P і Q так, што $AP : PB = m : n$. Знайдзіце даўжыню адрэзка PQ .



Рыс. 287




Рыс. 288




Рыс. 289


- 907.** Бакавая старана раўнабедранага трохвугольніка роўна 10 см (рыс. 288). Вызначце, на якія адрэзкі раздзяляюць яе прамыя, што праходзяць праз адну з вяршынь і раздзяляюць на тры долі вышыню, праведзеную да асновы.
- 908.** Медыяна AM трохвугольніка ABC роўна 10 см . Старана BC раздзелена на 5 долей, праз пункты дзялення паралельна AM праведзены прамыя. Знайдзіце адрэзкі гэтых прамых, размешчаныя ўнутры трохвугольніка.
- 909.** Пункты K , F і G выбраны на старанах AC і BC трохвугольніка ABC так, што $AK : KC = 2 : 1$, $BF = FG = GC$ (рыс. 289). Знайдзіце, у якой адносіне прамыя AF і AG раздзяляюць адрэзак BK .
- 910.** З асновы H вышыні AH трохвугольніка ABC да яго старон AB і AC праведзены перпендыкуляры HM і HN . Дакажыце, што трохвугольнікі ABC і AMN падобныя.
- 911.** У трохвугольніку ABC праведзена вышыня CC_1 , H — пункт перасячэння вышынь. Дакажыце, што $AC_1 \cdot BC_1 = CC_1 \cdot HC_1$.
- 912.** Прамая, паралельная адной са старон трохвугольніка, раздзяляе яго на часткі, плошчы якіх адносяцца як $1 : 8$. Знайдзіце адрэзак гэтай прамой, заключаны ўнутры трохвугольніка, улічыўшы, што старана, якой ён паралельны, мае даўжыню 36 см .
- 913.** Акружнасць, цэнтр Q якой ляжыць на аснове AB раўнабедранага трохвугольніка ABC , датыкаецца да яго бакавых старон. Пункты M і N на праменях CA і CB выбраны так, што MN — датычная да акружнасці (рыс. 290). Дакажыце, што трохвугольнікі AMQ , BNQ і MNQ падобныя.



Рыс. 290




Рыс. 291




Рыс. 292

- 914.** Дзве акружнасці датыкаюцца адна да адной і да старон вугла. Знайдзіце радыусы акружнасцей, улічышы, што адлегласці ад іх цэнтраў да вяршыні вугла роўны a і b .
- 915.** У трохвугольнік са стараной 2 см і перыметрам 8 см умежана акружнасць. Прамая, паралельная гэтай старане, датыкаеца да гэтай акружнасці і перасякае бакавыя стороны. Знайдзіце адрезак гэтай прамой, размешчаны ўнутры трохвугольніка.
- 916.** У акружнасці з радыусам 6 см умежаны трохвугольнік, дзве стараны якога роўны 4 см і 9 см. Знайдзіце вышыню, праведзеную да трэцяй стараны.
- 917.** Адлегласць паміж цэнтрамі акружнасцей з радыусамі 1 см і 2 см роўна 6 см. Знайдзіце адлегласць паміж пунктамі перасячэння іх агульных зневінных датычных і пунктамі перасячэння агульных унутраных датычных.
- 918.** Знайдзіце адлегласць ад пункта перасячэння агульных унутраных датычных дзвюх акружнасцей з радыусамі R і r да іх агульной зневінай датычнай (рыс. 291).
- 919.** Трохвугольнік ABC умежаны ў акружнасці з радыусам 12 см. Знайдзіце радыус акружнасці, якая праходзіць праз сярэдзіны старон трохвугольніка ABC .
- 920.** Радыус умежанай у трохвугольнік акружнасці роўны 2 м, а радыус акружнасці, якая датыкаеца да стараны і працягает дзвюх іншых старон, — 6 м (рыс. 292). Знайдзіце вышыню трохвугольніка, праведзеную да стараны, да якой датыкаюцца абедзве акружнасці.
- 921.** Знайдзіце радыусы акружнасцей: апісанай каля раёнабедранага трохвугольніка з асновай 30 і бакавой стараной 17 і ўмежанай у яго.




Рыс. 293




Рыс. 294

- 922.** Знайдзіце радыус акружнасці, улічыўшы, што пункт, адлеглы ад цэнтра на 5 см, раздзяляе праведзеную праз яго хорду на часткі даўжынямі 4 см і 6 см.
- 923.** Акружнасць, дыяметрам якой з'яўляецца меншы катэт прамавугольнага трохвугольніка, раздзяляе бісектрысу прылеглага да гэтага катэта вострага вугла ў адносіне 1 : 3. Знайдзіце вуглы трохвугольніка.
- 924.** Знайдзіце вуглы чатырохвугольніка, умежанага ў акружнасць, улічыўшы, што вуглы паміж яго супрацьлеглымі старанамі роўны 68° і 32° (рыс. 293).
- 925.** Дзве акружнасці датыкаюцца, іх агульныя зневнія датычныя ўтвараюць вугал 2ϕ , адлегласць паміж цэнтрамі роўна d . Знайдзіце:
- радыусы гэтых акружнасцей;
 - плошчу чатырохвугольніка, вяршынямі якога з'яўляюцца пункты дотыку да акружнасцей іх зневніх датычных.
- 926.** Праз пункты M і N перасячэння дзвюх акружнасцей праведзены сякучыя AMB і CND , прычым пункты A і D ляжаць на адной акружнасці, а пункты B і C — на другой.
- Дакажыце, што прамыя AD і BC паралельныя.
 - Які вывод можна зрабіць, калі пункты A і D супадаюць?
 - Які вывод можна зрабіць, калі акружнасці датыкаюцца, г. зн. пункты M і N супадаюць?
- 927.** У раёнабедраны трохвугольнік ABC умежана акружнасць з цэнтрам Q , пункты M і N — сярэдзіны роўных дуг AB і AC апісанай каля трохвугольніка ABC акружнасці (рыс. 294). Дакажыце, што чатырохвугольнік $AMQN$ — ромб.
- 928.** Пункты K , M і N сіметрычныя вяршыням трохвугольніка ABC адносна пункта перасячэння яго вышынъ. Дакажыце, што ўсе акружнасці, апісаныя каля трохвугольніка ў звязынямі ў пунктах A , B , C , K , M і N , супадаюць.


- 929.** Акружнасць перасякае адну з канцэнтрычных акружнасцей у пунктах A і B , а другую — у пунктах M і N . Дакажыце, што прамыя AB і MN паралельныя.
- 930.** У сектар з вострым вуглом α і радыусам r умежаны круг. Знайдзіце яго плошчу.
- 931.** Акружнасць з радыусам R датыкаецца да стараны трохвугольnika і да працягаў дзвюх іншых яго старон, вышыня, праведзеная да той самай стараны, роўна h (рыс. 295). Знайдзіце радыус умежанай у трохвугольнік акружнасці.
- 932.** Перыметр прамавугольнага трохвугольnika роўны 56 см, а радыус апісанай каля яго акружнасці — 12,5 см. Знайдзіце плошчу гэтага трохвугольnika.
- 933.** Знайдзіце радыус акружнасці, умежанай у раёнабедраны трохвугольнік з бакавой стараной, роўнай 24 см, улічыўши, што радыус акружнасці, апісанай каля гэтага трохвугольnika, роўны 33,8 см.
- 934.** У прамавугольным трохвугольніку адзін катэт роўны 35 см, а праекцыя другога на гіпатэнузу — 24 см. Знайдзіце радыусы апісанай і ўмежанай у гэты трохвугольнік акружнасцей.
- 935.** Знайдзіце катэты прамавугольнага трохвугольника, улічыўши, што радыусы ўмежанай і апісанай каля гэтага трохвугольника акружнасцей роўны R і r адпаведна.
- 936.** Цэнтр акружнасці, умежанай у прамавугольную трапецыю, адлеглы ад канцоў адной бакавой стараны на 15 см і 20 см (рыс. 296). Знайдзіце радыус акружнасці.
- 937.** Знайдзіце радыусы акружнасцей: умежанай у трохвугольнік, стараны якога роўны 25 см, 51 см і 52 см, і апісанай каля яго.
- 938.** Пункт M знаходзіцца на адлегласцях a і b ад старон вугла A велічынёй 60° . Знайдзіце даўжыню адрезка, што адсякае на




Рыс. 295




Рыс. 296



Рыс. 297



Рыс. 298



Рыс. 299

бісектрысе вугла A перпендыкуляр да яе, праведзены з пункта M , улічыўшы, што пункт M знаходзіцца:

- а) унутры вугла A ; б) па-за вуглом A .

939. У трохвугольнік са старанамі a , b і c умежана акружнасць, датычная да якой перасякае першыя дзве стараны (рыс. 297). Знайдзіце перыметр адсечанага ёй трохвугольніка.

940. Трохвугольнік ABC умежаны ў акружнасць (рыс. 298). Знайдзіце вугал паміж прамой BC і датычнай да акружнасці, якая праходзіць праз пункт A , улічыўшы, што $\angle B = \alpha$ і $\angle C = \beta$.

941. На аписанай каля трохвугольніка акружнасці адзначаны адвольны пункт. Дакажыце, што тры пункты, сіметрычныя яму адносна прамых, што змяшчаюць стороны трохвугольніка, ляжаць на адной прамой, якая праходзіць праз пункт перасячэння вышынь (рыс. 299).


942. Дакажыце, што прамая, якая праходзіць праз пункт перасячэння бісектрыс трохвугольніка, раздзяляе яго перыметр і плошчу ў аднолькавых адносінах.

943. Прамая праходзіць праз цэнтр акружнасці, умежанай у пяцівугольнік. Дакажыце, што яна раздзяляе яго перыметр і плошчу ў аднолькавых адносінах.


944. Дзве акружнасці, радыусы якіх роўны R і r , датыкаюцца знешнім чынам у пункце A . Агульная знешняя датычная мае з акружнасцямі агульныя пункты B і C . Знайдзіце перыметр і плошчу трохвугольніка ABC .

945. На старане AC трохвугольніка ABC адзначаны пункт K такі, што $KC = 3$ і $KB = 2\sqrt{7}$. Знайдзіце даўжыню адрэзка AB , улічыўшы, што $\angle A = 60^\circ$ і $BC = \sqrt{31}$.

946. На катэтах прамавугольнага трохвугольніка як на дыяметрах пабудаваны акружнасці (рыс. 300). Знайдзіце адлегласць



Рыс. 300



Рыс. 301

паміж пунктамі іх перасячэння, улічыўшы, што катэты роўны m і n .

- 947.** Праз пункт перасячэння дзвюх акружнасцей праведзена прямая, якая перасякае гэтыя акружнасці яшчэ раз у пунктах M і N . Дакажыце, што даўжыня адрезка MN найбольшая, калі прямая MN паралельная лініі цэнтраў.

- 948.** З пункта A да акружнасці з цэнтрам O праведзены датычныя AB і AC . На дузе BC , бліжэйшай да A , адзначаюць пункт D і праз яго праводзяць яшчэ адну датычную, якая перасякае праведзеныя раней у пунктах M і N (рыс. 301). Дакажыце, што:
- перыметр трохвугольnika AMN не залежыць ад выбару пункта D ;
 - велічыня вугла MON не залежыць ад выбару пункта D .


- 949.** Адлегласці ад трох вяршынь паралелаграма да плоскасці роўны 6 см, 8 см і 16 см. Укажыце магчымыя значэнні адлегласці ад чацвёртай вяршыні паралелаграма да гэтай плоскасці.

- 950.** Дакажыце, што вугал паміж плоскасцямі роўны вуглу паміж прымымі, перпендыкулярнымі гэтым плоскасцям.

- 951.** Вышыня AK , праведзеная да асновы $ABCD$ прямога паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$, мае даўжыню 24 см і раздзяляе старану BC у адносіні 2 : 3, калі лічыць ад вяршыні A . Улічыўшы, што $AB = 26$ см, $BB_1 = 45$ см, знайдзіце плошчу чатырохвугольnika AB_1C_1D .

- 952.** У прымым паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ бакавы канты роўны 12 см, а канты асновы — 8 см і 10 см. Плошча чатырохвугольника AB_1C_1D роўна 136 см^2 . Знайдзіце плошчу дыяганальных сячэнняў паралелепіпеда.


- 953.** У паралелепіпедзе бакавы канты, роўны 20 см, нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 45° , дыяганальнае сячэнне, што змяшчае большую дыяганаль, перпендыкулярнае да плоскасці асновы



Рыс. 302

(рыс. 302). Знайдзіце плошчы дыяганальных сячэнняў паралелепіпеда, улічыўшы, што строны асновы роўны 34 см і 42 см , а адна з яе дыяганалей — 20 см .

- 954.** У паралелепіпедзе бакавы кант, роўны 8 см , нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60° , дыяганальнае сячэнне, што змяшчае большую дыяганаль, перпендыкулярнае плоскасці асновы і мае плошчу 72 см^2 . Знайдзіце плошчу другога дыяганальнага сячэння, улічыўшы, што асновай паралелепіпеда з'яўляецца ромб са старонай 6 см .
- 955.** Сячэнне куба праходзіць праз яго дыяганаль і сярэдзіну канта. Знайдзіце плошчу сячэння, улічыўшы, што кант куба роўны a .
- 956.** У прамавугольным паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ $AB = a$, $AD = b$, $AA_1 = c$, прычым $a < b < c$. Якая дыяганаль з якой гранню ўтварае найбольшы вугал; найменшы вугал?
- 957.** Сячэнне правільнай чатырохвугольнай прызмы праходзіць праз яе цэнтр і сярэдзіны двух сумежных кантаў асновы (рыс. 303). Знайдзіце плошчу сячэння, улічыўшы, што кант асновы роўны a , а бакавы кант — b .
- 958.** У прымым паралелепіпедзе канты асновы роўны 17 см і 28 см , адна з дыяганалей асновы — 25 см . Знайдзіце плошчы дыяганальных сячэнняў паралелепіпеда, улічыўшы, што яны ў суме складаюць $\frac{16}{15}$ плошчы асновы.
- 959.** У прымым паралелепіпедзе канты асновы роўны 29 см і 36 см , бакавы кант — 36 см , адна з дыяганалей асновы — 25 см . Знайдзіце плошчу сячэння паралелепіпеда плоскасцю, якая праходзіць праз большы кант асновы і дыяганаль бакавой грані.



Рыс. 303

- 960.** Кант куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ роўны a . На дыяганалах D_1A і A_1B узяты адпаведна пункты M і N , прычым $D_1M : D_1A = NB : A_1B = 1 : 3$. Знайдзіце адлегласць ад вяршыні C да прамой MN .

- 961.** У аснове прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ ляжыць прамавугольнік $ABCD$. Вострыя вуглы D_1DA і D_1DC роўныя, вугал паміж кантам DD_1 і плоскасцю асновы прызмы роўны $\arccos \frac{1}{\sqrt{13}}$,

а $CD = 5\sqrt{6}$. Усе грані прызмы датыкаюцца да пэўнай сферы (рыс. 304). Знайдзіце BC і вугал паміж плоскасцямі D_1DC і ABC , радыус сферы, а таксама адлегласць ад яе цэнтра да пункта D .

- 962.** Усе грані прызмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ датыкаюцца да пэўнай сферы. У аснове прызмы ляжыць ромб $ABCD$, вугал B_1BC востры, $\angle B_1BA = \arctg \frac{5}{\sqrt{3}}$, $\angle ABC = 60^\circ$, $AB = \frac{5\sqrt{2}}{3}$. Знайдзіце радыус сферы, вугал B_1BC , вугал паміж бакавымі кантамі і плоскасцю асновы прызмы, а таксама адлегласць ад пункта B да пункта дотыку сферы з плоскасцю D_1DC .


- 963.** У трохвугольнай прызме адлегласці паміж бакавымі кантамі роўны 13 см, 37 см і 40 см. Знайдзіце адлегласці паміж бакавымі гранямі.

- 964.** Разгорткай бакавой паверхні цыліндра з'яўляецца квадрат са старанай 10 см. Знайдзіце аб'ём цыліндра.


- 965.** Знайдзіце вышыню цыліндра, улічыўшы, што яго поўная паверхня роўна 12π см 2 , а радыус асновы — 1 см.

- 966.** Пункт M знаходзіцца па-за плоскасцю трохвугольніка на аднолькавых адлегласцях ад яго вяршынь. Устанавіце ўзаемнае размяшчэнне трохвугольніка і праекцыі пункта M на яго плоскасць (рыс. 305), улічыўшы, што гэты трохвугольнік:

- прамавугольны;
- востравугольны;
- тупавугольны.



Рыс. 304



Рыс. 305

- 967.** У трохвугольнай пірамідзе $ABCD$ грані ABC і ABD роўнавялікія. Дакажыце, што агульны перпендыкуляр прымых AB і CD праходзіць праз сярэдзіну адрезка CD .

- 968.** У тэтраэдры $ABCD$ усе плоскія вуглы пры вяршыні D прамыя. Дакажыце, што трохвугольнік ABC востравутольны.

- 969.** У тэтраэдры $ABCD$ усе плоскія вуглы пры вяршыні D прамыя, $AD = a$, $BD = b$, $CD = a + b$. Дакажыце, што сума плоскіх вуглоў пры вяршыні C роўна 90° .

- 970.** У тэтраэдры $ABCD$ сумы плоскіх вуглоў пры ўсіх вяршынях аднолькавыя. Дакажыце, што ўсе грані тэтраэдра роўныя.

- 971.** Ці можна сцвярджаць, што ў тэтраэдры $ABCD$ кожны з двухгранных вуглоў з кантамі AB , AC і AD меншы за суму двух іншых?


- 972.** Дакажыце, што калі ў трохвугольнай піраміды $SABC$ двухгравныя вуглы $BSAC$ і $ASBC$ роўныя, то роўныя і плоскія вуглы BSC і ASC .

- 973.** Пункт P не ляжыць у плоскасці α . Вызначце, якую фігуру ўтвараюць пункты, якія з'яўляюцца асновамі перпендыкуляраў, праведзеных з пункта P да ўсіх прымых, што праходзяць у плоскасці α праз дадзены пункт Q (рыс. 306).


- 974.** У конус з вышынёй h і ўтваральнікам b умежаны шар. Знайдзіце радыус шара.

- 975.** Вакол шара з радыусам R апісаны ўсечаны конус, адна з асноў якога ўдвай большая за другую. Знайдзіце аб'ём гэтага конуса.

- 976.** На лініі цэнтраў двух шароў знаходзіцца крапкавая крыніца святла. Пры гэтым большы шар датыкаецца да конуса ценю, што адкідаецца меншым шарам (рыс. 307). Улічыўшы, што радыус меншага шара роўны r , радыус большага шара — R і адлегласць паміж цэнтрамі шароў — d , знайдзіце:




Рыс. 306



Рыс. 307


- а) адлегласць ад крыніцы святла да цэнтра меншага шара;
 б) велічыню асветленай часткі паверхні меншага шара.

- 977.** Утваральнік усечанага конуса роўны 4 дм , радыусы асноў роўны 1 дм і 3 дм . Знайдзіце радыус шара, апісанага вакол усечанага конуса.
- 978.** Вакол шара апісаны правільная чатырохвугольная ўсечаная піраміда, стораны асноў якой адносяцца як $m : n$ ($m > n$). Знайдзіце вугал нахілу да плоскасці асновы:
 а) бакавой грані; б) бакавога канта.
- 979.** Знайдзіце радыус шара, умежанага ў піраміду, асновай якой служыць трохвугольнік са старанамі 13 , 14 і 15 , а вяршыня піраміды адлеглая ад кожнага з гэтых кантаў на 5 .
- 980.** Кожны плоскі вугал пры вяршыні трохграннага вугла роўны 60° . У трохгранны вугал умежаны два шары, якія датыкаюцца адзін да аднаго (рыс. 308). Знайдзіце адносіну іх радыусаў.
- 981.** Два шары з радыусам r датыкаюцца адзін да аднаго; n шароў з радыусам x , цэнтры якіх з'яўляюцца вяршынямі правільнага n -вугольніка са стараной $2x$, датыкаюцца да абодвух шароў з радыусам r . Знайдзіце x .
- 982.** Вакол конуса вышынёй 1 апісаны піраміда, асновай якой з'яўляецца ромб з дыяганалямі 6 і 8 . Знайдзіце радыусы шароў, якія ўмежаны ў трохгранныя вуглы пры аснове і датыкаюцца да бакавой паверхні конуса.
- 983.** На плоскасці P стаіць роўнастаронні конус з вышынёй h . Кожны з трох роўных шароў датыкаецца да двух іншых, плоскасці P і бакавой паверхні конуса. Знайдзіце радыусы шароў.
- 984.** На плоскасці P стаіць конус, радыус асновы якога роўны 3 , а вышыні 4 . Шэсць роўных шароў размешчаны так, што кожны датыкаецца да двух суседніх, плоскасці P і бакавой паверхні конуса. Знайдзіце радыусы шароў.
- 985.** Знайдзіце радыус шара, умежанага ў чатырохвугольную піраміду, у аснове якой ляжыць ромб з дыяганалямі 6 см і 8 см , улічыўши, што вышыня:
 а) мае даўжыню 1 см і праходзіць праз цэнтр ромба;
 б) мае даўжыню $1,8 \text{ см}$ і праходзіць праз вяршыню вострага вугла ромба;
 в) мае даўжыню $4,5 \text{ см}$ і праходзіць праз вяршыню тупога вугла ромба.




Рыс. 308

986. Знайдзіце радыус шара, умежанага ў трохвугольную піраміду, у якой стороны асновы роўны 25 см , 29 см і 36 см , а вяршыня знаходзіцца на адлегласці 10 см ад кожнага канта асновы.
987. Знайдзіце радыус шара, умежанага ў трохвугольную піраміду, бакавыя канты якой папарна перпендыкулярныя і роўны 2 см , 10 см і 12 см .
988. Шар, умежаны ў правільнную чатырохвугольную піраміду, і шар, апісаны каля яе, маюць агульны цэнтр. Знайдзіце плоскі вугал пры вяршыні піраміды.
989. Шар, умежаны ў n -вугольную піраміду, і шар, апісаны каля яе, маюць агульны цэнтр. Дакажыце, што гэтая піраміда правільная і што сума плоскіх вуглоў пры яе вяршыні роўна 180° .
990. Дакажыце, што калі плоскі вугал пры вяршыні правільнай n -вугольнай піраміды роўны $\frac{180^\circ}{n}$, то шар, апісаны каля яе, і шар, умежаны ў яе, маюць агульны цэнтр.
991. Дакажыце, што калі шар датыкаецца да ўсіх кантаў трохвугольнай піраміды, то сумы даўжынь супрацьлеглых кантаў аднолькавыя (рыс. 309).
992. Пункты A і B ляжаць у розных гранях двухграннага вугла на аднолькавых адлегласцях ад канта. Знайдзіце на гэтым канце такі пункт M , каб вугал AMB быў найбольшым.
993. Няхай двухганныя вуглы $BSAC$, $ASBC$, $ASCB$ роўны адпаведна \hat{A} , \hat{B} , \hat{C} (рыс. 310). Дакажыце, што праўдзіцца няроўнасць:
- $180^\circ < \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} < 540^\circ$;
 - $\hat{A} > \hat{B} + \hat{C} - 180^\circ$.
994. Двухганныя вуглы $BSAC$ і $ASBC$ роўны адпаведна 90° і 50° . У якіх межах знаходзіцца велічыня двухгеннага вугла $ASCB$?



Рыс. 309




Рыс. 310


- 995.** Сума двухгенных вуглоў $BSAC$, $ASBC$, $ASCB$ роўна 360° . Дакажыце, што сума косінусаў плоскіх вуглоў ASB , ASC і BSC роўна -1 .
- 996.** Няхай сума двухгенных вуглоў $BSAC$, $ASBC$ роўна 180° . Дакажыце, што тады і сума плоскіх вуглоў ASC і BSC таксама роўна 180° . Вызначце, ці праўдзіцца адваротнае сцверджанне.
- 997.** Выбраны лік d , ненулявы вектар \vec{n} і пункт O прасторы. Дакажыце, што мноства ўсіх пунктаў X прасторы, для якіх праўдзіцца роўнасць $\vec{n} \cdot \overrightarrow{OX} + d = 0$, ёсць плоскасць. Знайдзіце адлегласць ад пункта O да гэтай плоскасці.
- 998.** Выбраны лік M , пункт O прасторы і ненулявы вектар \vec{a} , $|\vec{a}| > M$. Дакажыце, што мноства ўсіх пунктаў X прасторы, для якіх праўдзіцца роўнасць $\overrightarrow{OX}^2 - 2\vec{a} \cdot \overrightarrow{OX} + M = 0$, ёсць сфера. Знайдзіце цэнтр і радыус гэтай сферы.
- 999.** Вызначце, пры якой умове плоскасць $\vec{n} \cdot \overrightarrow{OX} + d = 0$ датыкаецца да сферы $\overrightarrow{OX}^2 - 2\vec{a} \cdot \overrightarrow{OX} + M = 0$.
- 1000.** Дакажыце, што калі ў трохвугольнай пірамідзе супрацьлеглыя канты папарна роўныя, то прамыя, што праходзяць праз сярэдзіны супрацьлеглых кантаў, папарна перпендыкулярныя.

2. Геаметрычныя велічыні

- 1001.** Катэты прамавугольнага трохвугольніка адносяцца як $5 : 4$, а гіпатэнуза роўна 82 см. Знайдзіце адрезкі, на якія раздзяляе гіпатэнузу праведзеная да яе вышыня.
- 1002.** Катэты прамавугольнага трохвугольніка адносяцца як $7 : 24$, а медыяна, праведзеная да гіпатэнузы, роўна 50 см. Знайдзіце перыметр трохвугольніка.
- 1003.** Бісектрыса прамавугольнага трохвугольніка раздзяляе катэт на часткі даўжынямі 60 м і 61 м (рыс. 311). Знайдзіце перыметр трохвугольніка.




Рыс. 311




Рыс. 312

- 1004.** Бісектрыса прамавугольнага трохвугольніка раздзяляе гіпатэнузу на часткі даўжынямі 7 см і 24 см (рыс. 312). Знайдзіце радыус акружнасці, умежанай у трохвугольнік.
- 1005.** Вышыня, праведзеная да гіпатэнузы прамавугольнага трохвугольніка, раздзяляе яго на дзве часткі, у якіх сумы бісектрысы і медыяны, праведзеных да меншай стараны, роўны 12 см і 35 см. Знайдзіце суму бісектрысы і медыяны, праведзеных да меншага катэта зыходнага трохвугольніка.
- 1006.** Вышыня, праведзеная да бакавой стараны раўнабедранага трохвугольніка, раздзяляе яе на часткі даўжынямі 7 см і 2 см. Знайдзіце аснову трохвугольніка.
- 1007.** Знайдзіце стараны раўнабедранага трохвугольніка, улічыўшы, што яго вышыні роўны a і b .
- 1008.** У плоскасці правільнага трохвугольніка ABC выбраны пункт K . Дакажыце, што кожны з трох адрэзкаў KA , KB , KC не большы за суму двух іншых.
- 1009.** Медыяна трохвугольніка мае даўжыню $\sqrt{3}$ і ўтварае вуглы 30° і 90° з прылеглымі старанамі (рыс. 313). Знайдзіце плошчу гэтага трохвугольніка.
- 1010.** Дыяганалі трапецыі роўны 14 см і 48 см, а сярэдняя лінія — 25 см. Знайдзіце вышыню трапецыі.
- 1011.** Асновы прамавугольнай трапецыі роўны 27 см і 53 см, а большая бакавая старана — 34 см. Знайдзіце адрэзак пасярэдняга перпендыкуляра да гэтай стараны, абмежаваны прамымі, на якіх ляжаць бакавыя стараны трапецыі.
- 1012.** Асновы раўнабедранай трапецыі роўны 126 см і 66 см, а бакавая старана — 50 см (рыс. 314). Знайдзіце радыус акружнасці, апісанай каля трапецыі.




Рыс. 313


- 1013.** Вяршыні A , B і C трапецыі $ABCD$ ляжаць на акружнасці, прамая CD — датычная. Знайдзіце старану AC , улічыўши, што асновы AB і CD трапецыі роўны a і b .
- 1014.** Асновы AB і CD трапецыі $ABCD$ роўны 3 і 1 адпаведна, $\angle A = 2\angle B$. Знайдзіце старану BC і вугал B , улічыўши, што $CD = 1$.
- 1015.** Меншая аснова раўнабедранай трапецыі роўна 3 см, а перыметр — 42 см. Знайдзіце плошчу трапецыі, улічыўши, што дыаганаль з'яўляецца бісектрысай тупога вугла.
- 1016.** Аснова раўнабедранага трохвугольніка роўна 18 см, а бакавая старана — 27 см. Знайдзіце перыметр трохвугольніка, вяршыні якога супадаюць з асновамі вышынъ зыходнага.
- 1017.** Дзве акружнасці маюць радыусы 3 см і 13 см, адлегласць паміж іх цэнтрамі роўна 9 см (рыс. 315). З хорд большай акружнасці, якія датыкаюцца да меншай, знайдзіце хорду:
- з найменшай даўжынёй;
 - з найбольшай даўжынёй.
- 1018.** Аснова раўнабедранага трохвугольніка роўна 30 см, а радыус умежанага круга — 10 см. Знайдзіце плошчу і перыметр трохвугольніка.
- 1019.** Аснова раўнабедранага трохвугольніка роўна 10 см, а бакавая старана — 13 см. Знайдзіце плошчу трохвугольніка і радыус круга, які датыкаеца да яго бакавой стараны і працягаў дзвюх іншых старон.




Рыс. 314



Рыс. 315




Рыс. 316




Рыс. 317

- 1020.** Знайдзіце большы вугал трохвугольніка, у якім адна старана ўдвая большая за радыус апісанай акружнасці.
- 1021.** Вугал пры аснове раўнабедранага трохвугольніка роўны α . Знайдзіце аснову трохвугольніка, улічыўшы, што вышыня, праведзеная да яе, на t большая за радыус апісанага круга.
- 1022.** Дыяганалі прамавугольніка з перыметрам 68 см раздзяляюць яго на чатыры трохвугольныя часткі (рыс. 316). Знайдзіце радыусы акружнасцей, умежаных у трохвугольныя часткі, перыметры якіх адрозніваюцца на 14 см.
- 1023.** Дыяганалі раздзяляюць паралелаграм на чатыры трохвугольнікі. Знайдзіце стороны паралелаграма, улічыўшы, што перыметр роўны 30 м, а рознасць паміж перыметрамі двух сумежных трохвугольнікаў — 9 м.
- 1024.** У сектар з цэнтральным вуглом у 90° і радыусам R умежаны прамавугольнік, стороны якога адносяцца як $1 : 6$ (рыс. 317). Знайдзіце стороны прамавугольніка, улічыўшы, што адзін канец кожнай з меншых старон знаходзіцца на дузе, а другі — на гранічным радыусе.
- 1025.** У паўакружнасць з радыусам R умежаны тры акружнасці, дзве з якіх роўныя і датыкаюцца да трэцяй. Знайдзіце іх радыусы.
- 1026.** У трохвугольніку ABC старана BC роўна a , а дзве іншыя — 12 см і 35 см. Устанавіце, пры якіх значэннях a вугал A трохвугольніка з'яўляецца:
- вострым;
 - прамым;
 - тупым.
- 1027.** Знайдзіце невядомыя стороны трохвугольніка ABC , улічыўшы, што:
- $AB = 5$ см, $AC = 8$ см і $\angle A = 60^\circ$;
 - $AB = 3$ см, $AC = 5$ см і $\angle A = 120^\circ$;
 - $AB = 4\sqrt{2}$ см, $AC = 7$ см і $\angle A = 45^\circ$;
 - $AB = 8$ см, $BC = 13$ см і $\angle A = 60^\circ$;



Рыс. 318



Рыс. 319

- д) $AB = 13 \text{ см}$, $\angle C = 120^\circ$ і $AC + BC = 15 \text{ см}$ (рыс. 318);
 е) $AB = 13 \text{ см}$, $BC = 7 \text{ см}$, $\angle A = 30^\circ$;
 ж) $AB = 7 \text{ см}$, $BC = 5 \text{ см}$, $\angle A = 45^\circ$.

- 1028.** Стораны трохвугольніка адносяцца як $13 : 14 : 15$. Улічыўши, што сярэдняя па даўжыні вышыня роўна 24 см , знайдзіце радыус акружнасці, апісанай каля трохвугольніка.
- 1029.** Даўжыні перпендыкуляраў, апушчаных з пэўнага пункта на прамыя, што змяшчаюць стороны вугла, і адрезка, што злучае асновы гэтых перпендыкуляраў, адносяцца як $5 : 8 : 7$ (рыс. 319). Знайдзіце велічыню вугла.
- 1030.** Стораны AB і BC трохвугольніка ABC роўны 20 см і 34 см адпаведна, а медыяна BM — 21 см . Знайдзіце вышыню CK .
- 1031.** Стораны AB , BC і AC трохвугольніка ABC роўны 15 см , 13 см і 14 см адпаведна. Праз пункты B і C праведзены дзве прамыя: першая змяшчае бісектрысу вугла B , другая перпендыкулярная да AC . Яны перасякаюцца ў пункце K . Знайдзіце адрезак CK .
- 1032.** Знайдзіце бісектрысу, што выходзіць з вугла A трохвугольніка ABC , у якім $AB = 3 \text{ см}$, $AC = 6 \text{ см}$ і $\angle BAC = 120^\circ$.
- 1033.** Асновы трапецыі роўны 6 см і 18 см , а бакавыя стороны — 7 см і 11 см . Знайдзіце адлегласць паміж сярэдзінамі асноў трапецыі.
- 1034.** Дакажыце, што ў любым чатырохвугольніку сума квадратаў дыяганалей удвая большая за суму квадратаў адрезкаў, што злучаюць сярэдзіны супрацьлеглых старон.
- 1035.** З канцоў дыяметра акружнасці, роўнага 25 см , праведзены дзве хорды; адна даўжынёй 24 см , а другая — 20 см . Знайдзіце даўжыню адрезка, што злучае іх свабодныя канцы.

- 1036.** Дзве стараны трохвугольніка роўны 16 см і 52 см , а дыяметр апісанага каля трохвугольніка круга — 65 см (рыс. 320). Знайдзіце трэцюю старану, улічыўшы, што яна ў трохвугольніку найбольшая.

- 1037.** Стораны прамавугольніка роўны 2 см і 24 см . Знайдзіце вымярэнні роўнавялікага яму прамавугольніка, улічыўшы, што яны адносяцца як $3 : 4$.

- 1038.** Знайдзіце плошчу трохвугольніка, у якога дзве стараны роўны 6 см і 8 см , а вугал паміж імі — 30° .

- 1039.** У трохвугольніку з плошчай $6\sqrt{3}\text{ см}^2$ меншая старана роўна 4 см , а вугал пры ёй — 150° . Знайдзіце большую старану трохвугольніка.

- 1040.** У трохвугольніку вядомыя дзве стараны a і b (рыс. 321). Знайдзіце трэцюю старану, улічыўшы, што вышыня, праведзеная да яе, роўна суме вышынь, што праведзены да вядомых старон.

- 1041.** Вызначце, ці існуе трохвугольнік, вышыні якога роўны:
- $2, 3$ і 4 ;
 - $4, 5$ і 10 .

- 1042.** Вышыні паралелаграма з перыметрам 80 см і вуглом 30° адносяцца як $2 : 3$. Знайдзіце плошчу паралелаграма.


- 1043.** Знайдзіце плошчу трохвугольніка са старанамі:

- $6\text{ см}, 25\text{ см}$ і 29 см ;
- $5\text{ см}, 8\frac{2}{3}\text{ см}$ і $12\frac{1}{3}\text{ см}$;
- $\sqrt{5}\text{ см}, \sqrt{10}\text{ см}$ і $\sqrt{13}\text{ см}$.


- 1044.** Дзве стараны трохвугольніка роўны 10 см і 14 см , а яго плошча — 300 см^2 . Знайдзіце трэцюю старану.

- 1045.** Знайдзіце плошчу трохвугольніка, улічыўшы, што:


- дзве яго стараны роўны 27 см і 29 см , а медыяна, заключаная паміж імі, — 26 см ;
- медыяны трохвугольніка роўны $6\text{ см}, 5\text{ см}$ і 5 см ;




Рыс. 320




Рыс. 321



Рыс. 322



Рыс. 323



Рыс. 324

- в) медыяны трохвугольніка роўны 16 см , 30 см і 34 см ;
г) адна старана роўна 10 см , а медыяны да дзвюх іншых старон — 9 см і 12 см (рыс. 322).

1046. Знайдзіце стараны трохвугольніка, улічыўшы, што:

- адна з іх удвая меншая за другую і на 8 см меншая за трэцюю, а плошча трохвугольніка роўна $16\sqrt{5} \text{ см}^2$;
- прамені, што выходзяць з цэнтра ўмежанага круга і праходзяць праз вяршыні трохвугольніка, раздзяляюць яго на часткі з плошчамі 12 см^2 , 39 см^2 і 45 см^2 (рыс. 323);
- радыусы акружнасцей, кожная з якіх датыкаецца да адной стараны трохвугольніка і да працягаў дзвюх іншых старон, роўны 2 см , 3 см і 6 см .


1047. Знайдзіце трэцюю старану трохвугольніка, улічыўшы, што:

- дзве яго стараны даўжынямі 11 см і 23 см заключаюць медыяну даўжынёй 11 см ;
- дзве яго стараны маюць даўжыні 10 см і 17 см , а апісаная акружнасць мае радыус $10,625 \text{ см}$.

1048. Даўве стараны трохвугольніка даўжынямі 20 см і 45 см заключаюць бісектрысу даўжынёй 24 см . Знайдзіце адрэзкі, на якія бісектрыса раздзяляе трэцюю старану трохвугольніка.


1049. Акружнасць ω з радыусам R сваім цэнтрам мае сярэдзіну адрэзка AB , пункт M узяты на акружнасці (рыс. 324). Знайдзіце суму квадратаў адлегласцей ад пункта M да канцоў адрэзка AB , улічыўшы, што даўжыня адрэзка AB роўна $2a$.

1050. Самы далёкі ад прамой l пункт A акружнасці ω знаходзіцца на адлегласці a . Прамая, праведзеная праз пункт A , перасякае акружнасць у пункце B і прамую l у пункце C (рыс. 325). Знайдзіце здабытак даўжынъ адрэзкаў AB і AC , улічыўшы, што радыус акружнасці ω роўны R .




Рыс. 325

- 1051.** Прамая, праведзеная праз сярэдзіну вышыні BK раўнабедранага трохвугольніка ABC , перасякае яго бакавыя стороны AB і BC у пунктах P і Q . Знайдзіце вышыню BK , улічыўшы, што $\angle ABK = \beta$, $\angle BPQ = \alpha$ і $PQ = m$.
- 1052.** Медыяна BK даўжынёй m утварае са старанамі AB і BC трохвугольніка ABC вуглы α і β адпаведна. Знайдзіце стараны AB і BC .
- 1053.** Дакажыце, што ў любым трохвугольніку яго вуглы звязаны роўнасцю:
- $\sin^2 C = \sin^2 A + \sin^2 B - 2 \sin A \sin B \cos C$;
 - $1 - 2 \sin A \sin B \cos C = \cos^2 A + \cos^2 B - \cos^2 C$.
- 1054.** Дакажыце, што ў любым трохвугольніку здабытак дзвюх яго старон роўны здабытку дыяметра акружнасці, апісанай каля гэтага трохвугольніка, і вышыні, праведзенай да трэцяй стараны.
- 1055.** Дакажыце, што ў любым трохвугольніку здабытак дзвюх яго старон роўны квадрату бісектрысы, заключанай паміж гэтымі старанамі, паменшанаму на здабытак адрэзкаў, на якія трэцяя старана раздзелена гэтай бісектрысай.
- 1056.** Знайдзіце бісектрысы трохвугольніка, стараны якога роўны 7, 8 і 9.
- 1057.** Пункты M , N , K на старанах AB , BC , AC трохвугольніка ABC размешчаны так, што $AM : MB = 2 : 1$, $BN : NC = 3 : 2$, $CK : KA = 1 : 3$. Знайдзіце адносіну адрэзкаў, на якія:
- прамая MN раздзяляе адрэзак BK ;
 - прамая BK раздзяляе адрэзак MN .
- 1058.** Пункты P , Q , R на старанах AB , BC , AC трохвугольніка ABC размешчаны так, што $AP : PB = 2 : 3$, $BQ : QC = 1 : 2$, $CR : RA = 3 : 1$ (рыс. 326). Улічыўшы, што O — пункт перасячэння прамых PQ і RB , знайдзіце, якую частку плошчы трохвугольніка ABC складае:




Рыс. 326




Рыс. 327

- а) плошча трохвугольніка BOQ ;
б) плошча чатырохвугольніка $PORA$.


- 1059.** Знайдзіце плошчу раўнабедранай трапецыі, у якой дыяганаль перпендыкулярная бакавой старане і даўжыні трох старон роўны $2a$ кожная.
- 1060.** Знайдзіце старану ромба, улічыўшы, што сума яго дыяганалей роўна m , а плошча — S .
- 1061.** Дыяганаль раўнабедранай трапецыі з плошчай 12 см^2 роўна 5 см . Знайдзіце сярэднюю лінію трапецыі.
- 1062.** Бакавая старана трапецыі, умежанай у акружнасць, сцягвае дугу велічынёй 2α (рыс. 327). Знайдзіце плошчу трапецыі, улічыўшы, што яе вышыня роўна h .
- 1063.** Знайдзіце плошчу трапецыі, асновы якой роўны 7 см і 8 см , а дыяганалі — 13 см і 14 см .
- 1064.** Плошча трапецыі роўна 250 м^2 , яе вышыня — 10 м , а адна з асноў не меншая за 24 м . Якой можа быць другая аснова трапецыі?
- 1065.** Плошча трапецыі роўна 144 см^2 , а яе асновы — 17 см і 7 см . Якой можа быць меншая бакавая старана трапецыі?
- 1066.** На аснове раўнабедранага трохвугольніка з бакавой стараной a выбраны пункт на адлегласці b ад вяршыні (рыс. 328). Улічыўшы, што прамая, праведзеная праз гэты пункт



Рыс. 328




Рыс. 329



Рыс. 330


і вяршыню трохвугольніка, раздзяляе вугал пры вяршыні ў адносіне $2 : 1$, знайдзіце плошчу трохвугольніка.

- 1067.** Знайдзіце плошчу чатырохвугольніка $ABCD$ і яго дыяганаль BD , улічыўшы, што $AB = 17$ см, $BC = 25$ см, $CD = 26$ см, $AD = 30$ см, $AC = 28$ см.
- 1068.** Многавугольнік, апісаны каля акружнасці, мае плошчу S і перыметр P . Знайдзіце радыус акружнасці.
- 1069.** Шасцівугольнік $ABCDEF$ з роўнымі старанамі складаецца з дзвюх трапеций з агульнай асновай AD (рыс. 329). Знайдзіце яго плошчу, улічыўшы, што $AC = 13$ см і $BF = 10$ см.
- 1070.** На старанах трохвугольніка ABC адзначаны пункты: C_1 і C_2 на AB , A_1 і A_2 на BC , B_1 і B_2 на CA , якія раздзяляюць кожную старану ў адносіне $2 : 1 : 2$ (рыс. 330). Знайдзіце плошчу фігуры, абмежаванай прымымі A_1B_1 , B_1C_1 , C_1A_1 , A_2B_2 , B_2C_2 , C_2A_2 , улічыўшы, што плошча трохвугольніка ABC роўна S .
- 1071.** Стораны паралелаграма роўны 4 см і 7 см. Знайдзіце адносіну, у якой раздзяляе яго плошчу бісектрыса аднаго з вуглоў.
- 1072.** Адлегласці ад пункта перасячэння медыян трохвугольніка да яго старон адносяцца як $2 : 3 : 4$. Знайдзіце стараны трохвугольніка, улічыўшы, што яго перыметр роўны 78 см.
- 1073.** Адрэзкі, што злучаюць сярэдзіны супрацьлеглых старон чатырохвугольніка, роўны 7 см і 11 см, а адна з дыяганалей — 12 см. Знайдзіце другую дыяганаль.
- 1074.** Тры акружнасці з радыусамі 8 см, 5 см і 5 см папарна датыкаюцца. Знайдзіце радыус чацвёртай акружнасці, якая датыкаецца да ўсіх трох.




Рыс. 331


- 1075.** Цэнтры трох акружнасцей з радыусамі 3 см , 3 см і 6 см , адна з якіх датыкаецца да дзвюх іншых, ляжаць на адной прамой (рыс. 331). Знайдзіце радыус чацвёртай акружнасці, якая датыкаецца да ўсіх трох.
- 1076.** Сярэдзіны старон паралелаграма злучаны з вяршынямі супрацьлеглай стараны. Знайдзіце, якую частку плошчы паралелаграма складае плошча васьмівугольніка, абмежаванага праведзенымі адрэзкамі.
- 1077.** Знайдзіце перыметр і плошчу трохвугольніка, вяршыні якога з'яўляюцца асновамі вышынь трохвугольніка са старанамі, роўнымі 7 см , 8 см і 9 см .
- 1078.** Вугал A трохвугольніка ABC на 90° большы за вугал B . Знайдзіце старану AB , улічыўшы, што $AC = 15\text{ см}$ і $BC = 20\text{ см}$.
- 1079.** Знайдзіце плошчу паралелаграма, у якога дыяганаля роўны $\sqrt{2}$ і $4\sqrt{3}$, а перыметр — 14 .
- 1080.** Знайдзіце плошчу трапецыі, у якой дыяганаля роўны d_1 і d_2 , а вышыня — h .
- 1081.** Дзве акружнасці з радыусамі R і $3R$ датыкаюцца знешнім чынам (рыс. 332). Знайдзіце плошчу фігуры, абмежаванай імі і іх агульнай датычнай.
- 1082.** Акружнасць датыкаецца да дугі і радыусаў сектара ў пунктах M і N . Улічыўшы, што цэнтральны вугал сектара роўны 60° , а



Рыс. 332




Рыс. 333




Рыс. 334

яго радыус — R (рыс. 333), знайдзіце плошчу зафарбаванай фігуры.

- 1083.** Дыяметр акружнасці з'яўляецца асновай правільнага трохвугольніка. Знайдзіце, якая частка плошчы трохвугольніка знаходзіцца па-за кругам.
- 1084.** Праз вяршыні квадрата праведзены прамыя, якія ўтвараюць са старанамі вуглы велічынёй 60° . Знайдзіце, якая частка плошчы квадрата абмежавана праведзенымі прамымі.
- 1085.** Дакажыце, што калі плошчы двух прамавугольных трохвугольнікаў адносяцца як квадраты іх гіпатэнуз, то такія трохвугольнікі падобныя.
- 1086.** Унутры трохвугольніка адзначаны пункт. З яго праведзены перпендыкуляры да старон і знайдзены адносіны гэтых перпендыкуляраў да паралельных ім вышынь (рыс. 334). Дакажыце, што сума гэтых адносін роўна адзінцы.
- 1087.** Прамымі, паралельнымі дыяганалі паралелаграма, ён раздзелены на тры роўнавялікія фігуры. Знайдзіце, у якой адносіне гэтая прамыя раздзяляюць стараны паралелаграма.
- 1088.** Круг з радыусам R раздзелены дзвюма акружнасцямі з тым самым цэнтрам на тры роўнавялікія фігуры. Знайдзіце радыусы гэтых акружнасцей.
- 1089.** На старане трохвугольніка з плошчай 162 m^2 выбраны два пункты, якія раздзяляюць яе ў адносіне $2 : 3 : 4$. Праз гэтую пункты праведзены прамыя, паралельныя старане трохвугольніка. Знайдзіце плошчы частак, на якія гэтая прамыя раздзялілі трохвугольнік.
- 1090.** Адрэзкі AB і CD ляжаць на скрыжавальныхных прамых, пункты M і N — сярэдзіны гэтых адрэзкаў (рыс. 335). Дакажыце, што $MN < \frac{AC + BD}{2}$.




Рыс. 335




Рыс. 336

- 1091.** У трохвугольнай пірамідзе $SABC$ асновай з'яўляецца трохвугольнік ABC , у якім $\angle ACB = 90^\circ$, $BC = AC = a$. Улічыўши, што $SA = SB = SC = b$, знайдзіце адлегласць паміж прамымі AB і CS .
- 1092.** Пункт M прасторы знаходзіцца на адлегласці a ад вяршынь правільнага шасцівугольніка і на адлегласці b ад яго стараны. Знайдзіце адлегласці ад пункта M да плоскасці шасцівугольніка і да яго меншай дыяганалі.
- 1093.** Кант куба роўны a . Праз цэнтр куба праводзяць плоскасць, паралельную дыяганалям дзвюх сумежных граняў. Знайдзіце магчымыя значэнні плошчы сячэння.
- 1094.** Праз цэнтр куба з кантам 1 см праводзяць плоскасць, перпендыкулярную да яго дыяганалі. Знайдзіце плошчу сячэння.
- 1095.** Пункт M прасторы знаходзіцца на адлегласці a ад вяршынь прамавугольніка і на адлегласці d ад яго плоскасці. Знайдзіце стараны прамавугольніка, улічыўши, што іх адносіна роўна k .
- 1096.** Канцы адрэзкаў AB і CD ляжаць у паралельных плоскасцях α і β . Вугал паміж плоскасцю α і адрэзкам AB удвая меншы за вугал паміж адрэзкам CD і гэтай самай плоскасцю (рыс. 336). Улічыўши, што праекцыі адрэзкаў AB і CD на плоскасць α роўны a і c адпаведна, знайдзіце адлегласць паміж плоскасцямі.
- 1097.** Даўжыні старон трохвугольніка роўны a , a і b , яго праекцыяй на плоскасць з'яўляецца роўнастаронні трохвугольнік. Знайдзіце даўжыню яго стараны.
- 1098.** Ёсьць ромб з дыяганалалямі d_1 і d_2 . Плоскасць α праходзіць праз адну са старон ромба і ўтварае вугал ϕ з іншай яго стараной. Знайдзіце плошчу праекцыі ромба на плоскасць α .

- 1099.** У прамавугольным паралелепіпедзе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ канты асновы ўдвая меншыя за бакавыя канты. Выявіце ў сыштку гэты паралелепіпед і агульны перпендыкуляр да прамых BA_1 і CB_1 . Знайдзіце даўжыню гэтага перпендыкуляра, улічыўшы, што кант асновы роўны a .
- 1100.** Дыяганаль бакавой грані правільнай трохвугольнай прызмы, роўная 6, утварае вугал у 30° з плоскасцю другой бакавой грані. Знайдзіце аб'ём прызмы.
- 1101.** Плоскасць праходзіць праз вяршыню куба і сярэдзіны двух кантаў (рыс. 337). Знайдзіце адносіну аб'ёмаў утвораных частак, улічыўшы, што адна з іх — трохвугольная піраміда.
- 1102.** Знайдзіце аб'ём прамога паралелепіпеда, улічыўшы, што яго дыяганаль мае даўжыню 13 см, нахілена да плоскасці асновы пад вуглом $\arctg 2,4$ і ўтварае з большым кантам асновы вугал $\arctg 0,75\sqrt{17}$.
- 1103.** У аснове прамога паралелепіпеда ляжыць ромб са старонай a . Дыяганалі паралелепіпеда ўтвараюць з плоскасцю асновы вуглы ў 30° і 45° . Знайдзіце:
- вышыню паралелепіпеда;
 - вуглы ромба;
 - плошчу асновы паралелепіпеда;
 - плошчы дыяганальных сячэнняў паралелепіпеда;
 - аб'ём паралелепіпеда.
- 1104.** У нахіленай трохвугольнай прызме дзве бакавыя грані ўзаемна перпендыкулярныя, іх агульны кант даўжынёй 45 см адлеглы ад іншых бакавых кантаў на 11 см і 60 см. Знайдзіце бакавую паверхню і аб'ём прызмы.
- 1105.** Кант асновы прамога паралелепіпеда роўны a , сячэнне паралелепіпеда плоскасцю, якая праходзіць праз гэты кант і дыяганаль бакавой грані, мае плошчу Q і ўтварае з бакавой гранню двухгранны вугал, велічыня якога роўна велічыні вострага вугла асновы (рыс. 338). Знайдзіце другі кант асновы.




Рыс. 337




Рыс. 338


- 1106.** Кант куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ роўны a . На дыяганалах D_1A і A_1B узяты адпаведна пункты M і N , прычым $D_1M : D_1A = NB : A_1B = 1 : 3$. Знайдзіце адлегласць ад вяршыні C да прамой MN .
- 1107.** У аснове прымы $ABCA_1B_1C_1$ ляжыць роўнастаронні трохвугольнік ABC . Сфера, радыус якой роўны канту асновы прымы, датыкаецца да плоскасці $A_1B_1C_1$ і працягаў адрезкай AB_1 , BC_1 і CA_1 за пункты B_1 , C_1 і A_1 адпаведна. Знайдзіце канты асновы прымы, улічыўшы, што бакавыя канты роўны 2.
- 1108.** У паралелепіпедзе з бакавым кантом 13 см перпендыкулярным сячэннем з'яўляецца ромб з дыяганаллю 8 см і плошчай 24 см^2 . Улічыўшы, што катанганс вугла паміж бакавым кантом і плоскасцю асновы роўны 2,4, знайдзіце плошчу поўнай паверхні паралелепіпеда.
- 1109.** У паралелепіпедзе бакавы кант, роўны 8 см, нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 60° , дыяганальнае сячэнне, што змяшчае большую дыяганаль, перпендыкулярнае да плоскасці асновы і мае плошчу 72 см^2 . Знайдзіце плошчу другога дыяганальнага сячэння, улічыўшы, што асновай паралелепіпеда з'яўляецца ромб са старонай 6 см.
- 1110.** Сячэнне правільнай чатырохвугольнай прымы праходзіць праз яе цэнтр і сярэдзіны двух сумежных кантаў асновы (рыс. 339). Знайдзіце плошчу сячэння, улічыўшы, што кант асновы роўны a , а бакавы кант — b .
- 1111.** У прямой трохвугольнай прыме з вышынёй h двухгранны вугал пры адным бакавым канце роўны 60° , а пры другім — 30° . Сячэнне прымы плоскасцю, якая раздзяляе папалам двухгранны вугал пры трэцім бакавым канце, мае плошчу Q . Знайдзіце:
- плошчу бакавой паверхні прымы;
 - плошчу поўнай паверхні прымы;
 - аб'ём прымы.
- 1112.** Правільная шасцівугольная прымма дыяганальнае плоскасцю раздзяляецца на дзве роўныя чатырохвугольныя прыммы, бакавая паверхня кожнай з якіх роўна 30 см^2 . Улічыўшы, што бакавы кант прыммы роўны 3 см, знайдзіце:
- плошчу бакавой паверхні шасцівугольнай прыммы;
 - плошчу поўнай паверхні шасцівугольнай прыммы;



Рыс. 339



Рыс. 340



Рыс. 341

- в) плошчы дыяганальных сячэнняў шасцівугольнай прызмы;
г) аб’ём шасцівугольнай прызмы.

- 1113.** Два падобныя і няроўныя прамавугольныя паралелепіпеды маюць агульную грань, стороны якой a і b (рыс. 340). Знайдзіце аб’ёмы паралелепіпедаў.
- 1114.** Сума аб’ёмаў дзвюх падобных прызм роўна V , а адносіна адпаведных кантаў — $m : n$. Знайдзіце аб’ём кожнай прызмы.
- 1115.** Бакавы кант прамога паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ роўны 12 см, а канты асновы — 8 см і 10 см. Плошча чатырохвугольніка AB_1C_1D роўна 136 см^2 . Знайдзіце плошчы дыяганальных сячэнняў паралелепіпеда.
- 1116.** Бакавы кант паралелепіпеда роўны 20 см і нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 45° . Дыяганальнае сячэнне, што змяшчае большую дыяганаль, перпендыкулярнае плоскасці асновы. Знайдзіце плошчы дыяганальных сячэнняў паралелепіпеда, улічывшы, што стороны асновы роўны 34 см і 42 см, а адна з яе дыяганалей — 20 см.
- 1117.** Асновай прызмы з бакавым кантам 5 см з’яўляецца раўнабедраная трапецыя. Дыяганальнаяняя сячэнні перпендыкулярныя плоскасці асновы і ўтвараюць з непаралельнымі гранямі прызмы вуглы ў $50^\circ 15'$ і $39^\circ 45'$ (рыс. 341). Знайдзіце аб’ём прызмы, улічывшы, што плошча дыяганальнага сячэння роўна 30 см^2 .
- 1118.** Грані ABB_1 і BCC_1 паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ — прамавугольнікі. Улічывшы, што даўжыні адрэзкаў AB , BC , BB_1 , B_1D пропарцыйнальныя лікам 5, 1, 2, 5, знайдзіце двухгранныя вуглы BB_1 і CC_1 .

- 1119.** Плошча поўнай паверхні правільнай чатырохвугольнай прызмы роўна 800 см^2 . Знайдзіце аб'ём гэтай прызмы, улічыўшы, што бакавы кант на 5 см даўжэйшы за кант асновы.

- 1120.** Плошча дыяганальнага сячэння куба роўна Q . Знайдзіце поўную паверхню куба і яго аб'ём.


- 1121.** Знайдзіце адлегласць ад дыяганалі куба да яго канта, які з гэтай дыяганаллю не ляжыць у адной плоскасці, улічыўшы, што кант куба роўны a .

- 1122.** Дзве бакавыя грані нахіленай трохвугольнай прызмы ўзаемна перпендыкулярныя, іх агульны кант даўжынёй 24 см адлеглы ад іншых кантаў на 12 см і 35 см (рыс. 342). Знайдзіце бакавую паверхню прызмы.


- 1123.** Канты асновы трохвугольнай прызмы роўны a , бакавы кант даўжынёй b утварае з прылеглымі кантамі асновы вуглы ў 45° . Знайдзіце бакавую паверхню прызмы.

- 1124.** У трохвугольнай прызме $ABC A_1 B_1 C_1$ з бакавымі кантамі 13 см вяршины A_1 роўнаадлеглае ад вяршины A, B і C . Знайдзіце поўную паверхню прызмы, улічыўшы, што $AB = AC = 10 \text{ см}$, $BC = 12 \text{ см}$.

- 1125.** Ад правільнай трохвугольнай прызмы з кантам асновы a і вышынёй h адрэзалі дзве часткі і атрымалі нахіленую трохвугольную прызму з бакавымі кантамі b (рыс. 343). Знайдзіце бакавую паверхню нахіленай прызмы.




Рыс. 342




Рыс. 343


- 1126.** Сячэнне правільнай трохвугольнай прызмы з кантам асновы a праходзіць праз бакавы кант перпендыкулярна да супрацьлеглай бакавой грані і мае плошчу Q . Знайдзіце поўную паверхню прызмы.
- 1127.** Бакавая паверхня правільнай шасцівугольнай прызмы роўна 180 см^2 . Знайдзіце поўную паверхню прызмы, улічыўши, што яе найбольшая дыяганаль роўна 13 см .
- 1128.** Сячэнне ABD прамой трохвугольнай прызмы $ABC A_1 B_1 C_1$ з бакавым кантам 60 см утварае з плоскасцю асновы вугал 60° і мае плошчу 600 см^2 . Знайдзіце поўную паверхню прызмы, улічыўши, што ў трохвугольніку ABD старана AB на 10 см карацейшая за праведзеную да яе вышынёю.
- 1129.** Адлегласці паміж бакавымі кантамі AA_1 і BB_1 , AA_1 і CC_1 трохвугольнай прызмы роўны 20 см і 26 см адпаведна. Улічыўши, што вышыня прызмы роўна 48 см , праекцыя бакавога канта на плоскасць асновы — 14 см , $BC = 40 \text{ см}$, знайдзіце плошчу бакавой паверхні прызмы.
- 1130.** У аснове чатырохвугольнай піраміды ляжыць паралелаграм з дыяганаллю 3 см і старанамі 4 см і 5 см . Вышыня піраміды праходзіць праз пункт перасячэння дыяганалей і роўна 2 см (рыс. 344). Знайдзіце поўную паверхню піраміды.
- 1131.** У аснове чатырохвугольнай піраміды ляжыць ромб. Дзве бакавыя грані, якія ўтвараюць двухграницы вугал у 120° , перпендыкулярныя плоскасці асновы, а дзве іншыя нахілены да яе пад вуглом 30° . Знайдзіце бакавую і поўную паверхні піраміды, улічыўши, што яе вышыня роўна H .
- 1132.** У асновах правільнай усечанай піраміды ляжаць квадраты са старанамі a і b . Знайдзіце бакавую паверхню піраміды, улічыўши, што яе вышыня роўна H .
- 1133.** У чатырохвугольнай пірамідзе з вышынёй 105 см двухграницы вуглы пры аснове роўныя. Плоскасць, паралельная аснове, перасякае піраміду па ромбе з дыяганалямі 15 см і 20 см . Знайдзіце бакавую паверхню і аб'ём усечанай піраміды, улічыўши, што плошча сячэння складае $\frac{1}{9}$ плошчы асновы.
- 1134.** Двухграницы вуглы пры аснове чатырохвугольнай піраміды з вышынёй $17,92 \text{ см}$ роўныя. Плоскасць, паралельная аснове, пера-



Рыс. 344



Рыс. 345



Рыс. 346

сякае піраміду па ромбе з дыяганалямі 7 см і 24 см (рыс. 345). Знайдзіце поўную паверхню і аб’ём усечанай піраміды, улічыўшы, што плошча сячэння складае $\frac{1}{4}$ плошчы асновы.

- 1135.** У асновах усечанай піраміды ляжаць правільныя трохвугольнікі са старанамі a і b , адзін з бакавых кантаў перпендыкулярны плоскасці асновы і роўны c . Знайдзіце плошчу бакавой паверхні піраміды.
- 1136.** Стораны асноў правільнай чатырохвугольнай усечанай піраміды роўны a і b . Яе меншая аснова служыць асновай другой піраміды, вяршыня якой супадае з цэнтрам большай асновы ўсечанай піраміды (рыс. 346). Улічыўшы, што бакавыя паверхні пірамід роўныя, знайдзіце іх агульную вышыню.
- 1137.** Вышыня піраміды роўна H . Плоскасці, паралельныя аснове піраміды, раздзяляюць яе бакавую паверхню на n частак з роўнымі плошчамі. Знайдзіце адлегласці ад вяршыні піраміды да гэтых плоскасцей.
-  **1138.** Вышыня правільнай чатырохвугольнай піраміды роўна H , адлегласць ад яе сярэдзіны да бакавой грані роўна d . Знайдзіце аб’ём піраміды.
- 1139.** У правільнай шасцівугольнай пірамідзе з кантамі асновы a меншае дыяганальнае сячэнне мае плошчу S . Знайдзіце аб’ём піраміды.
- 1140.** У правільнай чатырохвугольнай пірамідзе адлегласць ад вяршыні асновы да супрацьлеглага бакавога канта ў k разоў большая, чым да суседняга. Знайдзіце аб’ём піраміды, улічыўшы, што вышыня роўна H .

- 1141.** У правільнай восьміугольнай пірамідзе з аб'ёмам V бакавы кант утрая большы за радыус апісанай каля яе асновы акружнасці (рыс. 347). Знайдзіце гэты радыус.

- 1142.** У аснове піраміды ляжыць ромб з перыметрам 100 см і дыяганаллю 14 см. Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што ўсе бакавыя грані нахілены да плоскасці асновы пад вуглом 45° .

- 1143.** У аснове піраміды ляжыць квадрат, адзін з яе бакавых кантавых роўнаў 12 см і перпендыкулярны плоскасці асновы. Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што плошча яе большай бакавой грані роўна 160 см^2 .

- 1144.** У аснове піраміды ляжыць раёнабедраная трапецыя, дыяганаль якой з'яўляецца бісектрыса вугла пры большай аснове, роўнай 12 см. Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што вышыня трапецыі роўна вышыні піраміды.

- 1145.** У аснове піраміды ляжыць прамавугольнік з вымярэннямі 12 см і 30 см, яе бакавая паверхня роўна 504 см^2 . Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што яе вяршыня праектуецца ў пункт перасячэння дыяганалей асновы.


- 1146.** Металічны суцэльны конус, вышыня якога роўна 12,61 см, пераплаўлены ў шар з таўшчынёй сценак 1 см і ўнутраным радыусам, роўным радыусу асновы конуса. Знайдзіце ўнутраны аб'ём шара.

- 1147.** У канічную пасудзіну, вось якой вертыкальная, наліта вада, узровень якой знаходзіўся на адлегласці 8 см ад вяршыні конуса. Утваральнік воднага конуса роўны 10 см. Калі ў пасудзіну апусцілі шар, то ўзровень вады падняўся на 1 см. Знайдзіце радыус шара.


- 1148.** У шар умежана прамая трохвугольная прызма, стораны асновы якой 2 м , 2 м і $3,2 \text{ м}$. Паверхня прызмы роўна $18,24 \text{ м}^2$. Знайдзіце паверхню шара.

- 1149.** Паверхня шара роўна $400\pi \text{ см}^2$, а ўтваральнік конуса, умежанага ў гэты шар, роўны $2\sqrt{10} \text{ см}$ (рыс. 348). Знайдзіце аб'ём конуса.

- 1150.** Бакавыя канты піраміды, асновай якой служыць прамавугольнік, роўныя паміж




Рыс. 347



Рыс. 348

сабой. Вышыня піраміды роўна 14,4 м. Большая старана асновы роўна 21,6 м, радыус сферы, апісанай вакол гэтай піраміды, роўны 12,5 м. Знайдзіце паверхню піраміды.


- 1151.** Бакавы кант правільнай трохвугольнай піраміды роўны радыусу апісанага каля яе шара. Знайдзіце аб'ём піраміды, улічыўшы, што кант асновы роўны a .
- 1152.** Вакол правільнай трохвугольнай прызмы, у якой вышыня ўдвая большая за старану асновы, апісаны шар. Знайдзіце адносіну яго аб'ёму да аб'ёму прызмы.
- 1153.** Каля шара апісаная прямая прызма, у аснове якой ляжыць раўнабедраная трапеццыя (рыс. 349). Паралельныя стороны трапеццыі роўны 8 см і 50 см. Знайдзіце поўную паверхню і аб'ём прызмы.
- 1154.** У трохвугольнай пірамідзе $ABCD$ кант AB роўны m , вышыні AA_1 і BB_1 граняў ACD і BCD адпаведна роўны a і b , адрезак A_1B_1 роўны n . Знайдзіце велічыню двухграннага вугла CD .
- 1155.** У трохвугольнай пірамідзе $ABCD$ роўныя ўсе плоскія вуглы пры вяршыні D . Улічыўшы, што двухгра́нны вугал з кантам AD роўны ϕ , знайдзіце косінус плоскага вугла пры вяршыні D .
- 1156.** У трохвугольнай пірамідзе $ABCD$ плоскія вуглы ADB , ADC і BDC роўны ϕ , ϕ і 90° адпаведна. Улічыўшы, што пункт D знаходзіцца на адлегласці h ад плоскасці ABC , знайдзіце AD .
- 1157.** Прыйзма апісаная каля сферы. Знайдзіце плошчу яе бакавой паверхні, улічыўшы, што плошча асновы прыйзмы роўна S .
- 1158.** У аснове піраміды ляжыць раўнабедраная трапеццыя з вострым вуглом α , бакавыя грані нахілены да плоскасці асновы пад вуглом β . Знайдзіце плошчу поўной паверхні піраміды, улічыўшы, што плошча ўмежанай у яе сферы роўна S .
- 1159.** Большай асновай усечанай піраміды з'яўляецца раўнабедраны трохвугольнік ABC , у якім $\angle ABC = \alpha$, $AB = BC = a$, бакавыя грані, што змяшчаюць роўныя стороны асновы, ёй перпендыкулярныя, а трэцяя бакавая грань утварае з асновай двухгра́нны вугал β . Улічыўшы, што ва ўсечаную піраміду ўмежана сфера, знайдзіце яе радыус.



Рыс. 349

- 1160.** У трохвугольнай пірамідзе $ABCD$ $AB = CD$, $BC = AD$. Дакажыце, што калі прамая l праходзіць праз сярэдзіны кантаў AC і BD , то яна праходзіць праз цэнтр O апісанай сферы, цэнтр I ўмежанай сферы і пункт M , у якім перасякаюцца адрезкі, што злучаюць кожную вяршыню піраміды з пунктом перасячэння медыян супрацьлеглай грані.



- 1161.** Плоскасць раздзяляе паверхню шара ў адносіне $1 : 2$. У якой адносіне яна раздзяляе аб'ём шара?
- 1162.** Цела мае форму шаравога сегмента, у якім зроблена канцэнтрычна выемка (рыс. 350). Шырыня кругавога кольца ў аснове сегмента роўна 4 дм ; глыбіня выемкі роўна 1 дм , а яе знешні дыяметр роўны 10 дм . Знайдзіце аб'ём і поўную паверхню гэтага цела.
- 1163.** Два роўныя шары з радыусам R пры перасячэнні ўтвараюць цела, якое ў оптыцы называюць лінзай. Знайдзіце плошчу яе паверхні і аб'ём, улічыўшы, што адлегласць паміж цэнтрамі шароў роўна R .
- 1164.** З вяршыні конуса як з цэнтра апісаная сферычна паверхня, якая датыкаецца да асновы конуса. Знайдзіце вугал пры вяршыні восевага сячэння конуса, улічыўшы, што ўказаная паверхня раздзяляе яго аб'ём папалам.
- 1165.** Шаравы пласт і цыліндр маюць агульныя асновы; аб'ём пласта ўдвай большы за аб'ём цыліндра. Знайдзіце велічыню дугі ў восевым сячэнні пласта.



Рыс. 350


3. Каардынаты і вектары

- 1166.** Дакажыце, што пункты $A(-1; 2; 1)$, $B(-2; 1; -1)$, $C(0; -1; 2)$ ляжаць на адной прамой.
- 1167.** Пункты $A(-1; 3; 1)$, $S(0; 1; -2)$, $P(1; 0; -1)$ з'яўляюцца вяршынямі паралелаграма. Знайдзіце каардынаты яшчэ адной вяршыні паралелаграма.
- 1168.** На восі Oz знайдзіце пункт P , роўнаадлеглы ад пунктаў $A(3; 2; 1)$ і $B(0; -2; -1)$ (рыс. 351).
- 1169.** На восі Oy знайдзіце пункт P , роўнаадлеглы ад пунктаў $C(1; -1; 2)$ і $D(8; 1; 0)$.



- 1170.** Знайдзіце адлегласці да каардынатных восей ад пункта:
- а) $F(-4; 3; -1)$; б) $G(5; 12; -35)$.
- 1171.** Пункт M праменя AB знаходзіцца на адлегласці 7 ад яго пачатку. Знайдзіце каардынаты пункта M , улічыўшы, што:
- а) $A(-12; 6; -4)$, $B(0; 0; 0)$; б) $A(-1; 5; -4)$, $B(8; -13; -10)$.
- 1172.** Пункты $A(-4; 7; 2)$, $B(-1; 7; 5)$, $C(3; 3; 7)$ — вяршыні раёнабедранай трапецыі $ABCD$ з асновай AD (рыс. 352). Знайдзіце каардынаты вяршыні D .
- 1173.** Дадзены пункты $A(2; -3; 2)$, $B(-4; 4; 4)$, $C(0; 3; 2)$, $D(5; 7; 1)$. Дакажыце, што адрэзкі AC і BD перпэндыкулярныя.
- 1174.** Пункт D — праекцыя пункта $C(-1; 8; -3)$ на прамую AB . Знайдзіце каардынаты пункта D , улічыўшы, што $A(4; 5; -2)$, $B(-2; 3; 0)$.
- 1175.** Знайдзіце адлегласці паміж прамой AB і каардынатнымі восямі, улічыўшы, што:
- а) $A(-11; 6; 2)$, $B(9; 14; -13)$; б) $A(-3; 9; 10)$, $B(9; -7; 1)$.
- 1176.** Знайдзіце даўжыні старон і косінусы вуглоў трохвугольніка ABC , улічыўшы, што:
- а) $A(3; -1; 2)$, $B(-1; 0; 1)$, $C(-1; 1; 6)$;
б) $A(3; 5; 4)$, $B(1; 2; -2)$, $C(-1; 0; 2)$.
- 1177.** Дадзены пункты A і B . Знайдзіце ўмову, якую праўдзяць каардынаты ўсіх пунктаў M просторы, для якіх $\angle AMB = 90^\circ$ і:
- а) $A(3; -1; 2)$, $B(-1; 1; -4)$; б) $A(3; 4; 5)$, $B(1; 2; -3)$.
- 1178.** Пункты $A(3; -1; m)$, $B(-2; n; 1)$, $C(l; 5; 6)$ належаць плоскасці $3x - 2y + 4z + 1 = 0$. Знайдзіце значэнні m , n , l .
- 1179.** Дадзены пункты A і B . Знайдзіце ўмову, якую праўдзяць каардынаты ўсіх пунктаў M просторы, роўнаадлеглых ад A і B , улічыўшы, што:
- а) $A(3; -3; 2)$, $B(-1; 1; -4)$; б) $A(3; -2; 5)$, $B(1; 2; -3)$.

- 1180.** Прамая l перасякае дзве каардынатныя плоскасці ў пунктах $A(1; 0; -1)$ і $B(0; -1; 1)$ (рыс. 353). Знайдзіце, у якім пунктце прамая l перасякае трэцюю каардынатную плоскасць.
- 1181.** Знайдзіце значэнні m і n , улічыўшы, што лініі перасячэння плоскасцей $3x - 2y + 4z + 1 = 0$ і $2x - y + 3z + 5 = 0$ належыць пункт:
- $A(1; m; n);$
 - $B(m; 2; n).$
- 1182.** Знайдзіце каардынаты вектара \vec{a} , паралельнага лініі перасячэння плоскасцей $3x - 2y + 4z + 1 = 0$ і $2x - y + 3z + 5 = 0$.
- 1183.** Знайдзіце ўраўненне плоскасці, якая праходзіць праз лінію перасячэння плоскасцей $3x - 2y + 2z + 1 = 0$ і $2x - y + z + 5 = 0$ і пункт:
- $A(1; 0; -1);$
 - $B(-1; -1; 1).$
- 1184.** Знайдзіце каардынаты пунктаў перасячэння каардынатных плоскасцей з прамой AB , улічыўшы, што:
- $A(-4; 1; -1), B(1; 3; -2);$
 - $A(1; 1; 2), B(2; -1; 3).$
- 1185.** Дакажыце, што ў адной плоскасці ляжаць пункты:
- $A(3; -2; 3), B(-2; 1; 2), C(2; 1; -2), D(-6; 3; 2);$
 - $A(-1; -1; 1), B(1; 2; -2), C(1; -1; -5), D(2; 3; -4).$
- 1186.** Знайдзіце ўраўненне плоскасці, якая праходзіць перпендыкулярна лініі перасячэння плоскасцей $x + 2y + z - 2 = 0$ і $3x - y + z + 1 = 0$ праз пункт:
- $A(3; -2; 3);$
 - $B(-1; 2; 0).$
- 1187.** Вызначце, на якой адлегласці ад лініі перасячэння плоскасцей $x + 2y + z - 2 = 0$ і $3x - y + z + 1 = 0$ знаходзіцца пункт:
- $A(-2; -7; 2);$
 - $B(-3; -1; 7).$
- 1188.** У плоскасці $2x - 3y + z - 3 = 0$ знаходзіцца квадрат $ABCD$. Знайдзіце каардынаты пунктаў B і D , улічыўшы, што:
- $A(1; 1; 4), C(3; 1; 0);$
 - $A(2; 0; -1), C(-2; -2; 1).$
- 1189.** Знайдзіце каардынаты цэнтра і радыус сферы, якая праходзіць праз пункт $C(9; 1; 10)$ і датыкаецца да каардынатных плоскасцей.
- 1190.** Выявіце ў спытку восі Ox , Oy , Oz сістэмы каардынат. Пакажыце на рэсунку лініі перасячэння каардынатных плоскасцей з плоскасцю:



Рыс. 353

a) $3x - 2y + 4z - 12 = 0$; б) $2x - 3y - z - 12 = 0$.

1191. Выявіце ў сыштку восі Ox , Oy , Oz сістэмы каардынат. Пакажыце на рысунку лінію перасячэння плоскасцей $x - y + 3z - 6 = 0$ і $x - y - 2z - 4 = 0$.

1192. Выявіце ў сыштку восі Ox , Oy , Oz сістэмы каардынат. Пакажыце на рысунку пункт перасячэння прамой AB з плоскасцю $x + y - 2z + 6 = 0$, улічыўши, што:

a) $A(2; 0; -1)$, $B(-2; -2; 1)$; б) $A(2; 0; 1)$, $B(1; -3; 0)$.

1193. Складзіце ўраўненне плоскасці, якая праходзіць праз пункт $A(2; 0; 1)$ і прамую $2x + 3y - 6 = 0$ плоскасці Oxy .

1194. Складзіце ўраўненне плоскасці, якая праходзіць праз пункт $B(2; -2; 1)$ і прамую, па якой плоскасць $2x + y - 3z + 1 = 0$ перасякае плоскасць Oxy .

1195. Складзіце ўраўненне плоскасці, якая ў каардынатных плоскасцях Oxy і Oxz праходзіць адпаведна праз прамыя:

a) $3x + 2y - 6 = 0$ і $x + 2z - 2 = 0$;
б) $2x - y - 2 = 0$ і $3x - z - 3 = 0$.

1196. Складзіце ўраўненне плоскасці, якая праходзіць праз пункты $A(2; 0; 1)$ і $B(1; -3; 0)$ і паралельная:

а) восі Oz ; б) восі Oy ; в) восі Ox .

1197. Складзіце ўраўненне плоскасці, якая праходзіць праз пункты $A(1; -1; 1)$, $B(-1; 0; 2)$ і паралельная:

а) вектару $\vec{a}(-1; 1; 3)$; б) вектару $\vec{b}(1; 2; 3)$.

1198. Дадзены пункты $A(0; -1; 2)$, $B(1; 1; 1)$, $C(1; 1; -2)$, $D(1; 0; -1)$.

Складзіце ўраўненне плоскасці, якая праходзіць праз прамую:

- а) AB і паралельная прамой CD ;
б) CD і паралельная прамой AB .

1199. Знайдзіце каардынаты праекцыі пункта $A(1; -1; 3)$ на плоскасць:

а) $x - z = 0$; б) $2x - y - z - 3 = 0$.


1200. Вектар $\vec{a}(-1; 1; 3)$ паралельны прамой l , якая праходзіць праз пункт $A(1; -1; 3)$. Знайдзіце каардынаты пункта перасячэння прамой l з плоскасцю:

а) $x - 3y + z + 1 = 0$; б) $2x - 2y + z + 1 = 0$.


1201. Вектар $\vec{a}(2; -2; 1)$ паралельны прамой l , якая праходзіць праз пункт $A(3; -1; 0)$. Знайдзіце вугал паміж прамой l і плоскасцю:

а) $2x + y - 2z + 1 = 0$; б) $2x + 6y + z - 7 = 0$.


- 1202.** Праз вяршыню C_1 паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ праходзіць плоскасць, якая перасякае прамыя AB , AD і AA_1 адпаведна ў пунктах M , N і P (рыс. 354). Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць $\frac{C_1D_1}{MA} + \frac{C_1B_1}{NA} + \frac{C_1C}{PA} = 1$, у адносінах якой улічваюцца кірункі адрэзкаў.
- 1203.** Праз пункт $K(x_0; y_0; z_0)$ да сферы $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = R^2$ праведзена датычная KT , T — пункт дотыку. Знайдзіце даўжыню адрэзка KT .
- 1204.** Запішыце ўмову датыкання сфер $(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2 = R_1^2$ і $(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 + (z - z_2)^2 = R_2^2$.
- 1205.** Складзіце ўраўненне сферы ω , якая праходзіць праз пункты $O(0; 0; 0)$, $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$. Дакажыце, што прамая, праведзеная праз пункт O перпендыкулярна плоскасці ABC , перасякае яе і сферу ω адпаведна ў такіх пунктах M і N , што $OM : ON = 1 : 3$.
- 1206.** Дыяганалі паралелепіпеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ перасякаюцца ў пункце Q . Зрабіце адпаведны рэшткі на рэшткі і запішыце вектары, якія пачынаюцца і заканчваюцца ў пазначаных пунктах і:
- аднолькава накіраваныя з вектарам $\overrightarrow{AC_1}$;
 - супрацьлегла накіраваныя з вектарам $\overrightarrow{BC_1}$;
 - роўныя вектару \overrightarrow{AC} ;
 - калінеарныя з вектарам $\overrightarrow{BD_1}$.
- 1207.** На рэшткі 355 паказаны правільны шасцівугольнік $ABCDEF$. Знайдзіце вуглы, якія ўтвараюць вектары \overrightarrow{AB} , \overrightarrow{BC} , \overrightarrow{CD} , \overrightarrow{DE} , \overrightarrow{EF} , \overrightarrow{FA} з вектарамі:
- \overrightarrow{AD} ;
 - \overrightarrow{BD} .
- 1208.** Выкарыстаўшы рэшткі 356, а), б), укажыце вектары, якія з'яўляюцца сумамі.
- 1209.** Ці можа вектар $\vec{a} - \vec{b}$ мець даўжыню, большую за даўжыню кожнага з вектараў \vec{a} і \vec{b} ? Пацвердзіце свой адказ прыкладамі.
- 1210.** Вызначце, пры якіх умовах праўдзіцца роўнасць:
- $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$;
 - $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|$;
 - $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|$;
 - $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$;
 - $|\vec{a} + \vec{b}| = 0$;
- $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot \vec{b}$;
 - $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$;
 - $\vec{a} + |\vec{a}| \cdot \vec{b} = \vec{0}$;
 - $|\vec{a}| = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$.



Рыс. 354



Рыс. 355



Рыс. 356

1211. Вызначце, пры якіх умовах:



- а) вектор $\vec{a} + \vec{b}$ раздзяляе папалам вугал паміж вектарамі \vec{a} і \vec{b} ;
б) вектары $\vec{a} + \vec{b}$ і $\vec{a} - \vec{b}$ утвараюць прамы вугал.

1212. Дакажыце, што вектары $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$, $2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$, $8\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ кампленарныя. Выразіце кожны з гэтых вектараў праз два іншыя.



1213. Вектары \vec{a} , \vec{b} і \vec{c} некампленарныя, $\vec{p} = \vec{a} + u\vec{b}$, $\vec{q} = \vec{b} + v\vec{c}$, $\vec{r} = \vec{c} + w\vec{a}$. Дакажыце, што кожныя два з вектараў \vec{p} , \vec{q} , \vec{r} некалінеарныя. Якую ўмову павінны праўдзіць лікі u , v , w , каб вектары \vec{p} , \vec{q} , \vec{r} былі кампленарныя?


1214. Дадзены паралелепіпед $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Выявіце вектар $\overrightarrow{AB_1}$ праз вектары $\overrightarrow{BC_1}$, $\overrightarrow{CD_1}$, $\overrightarrow{DA_1}$.



1215. Пункты A , B , C , D не ляжаць у адной плоскасці. Знайдзіце такі пункт M , каб праўдзілася роўнасць


$$\overline{MA} + 2 \cdot \overline{MB} + 3 \cdot \overline{MC} = 5 \cdot \overline{MD}.$$

1216. Плоскасць α перасякае канты SA , SB , SC тэтраэдра $SABC$ у пунктах A_1 , B_1 , C_1 адпаведна, прычым $SA_1 : SA = a$, $SB_1 : SB = b$, $SC_1 : SC = c$. Медыяны трохвугольnika ABC перасякаюцца ў пункце M , плоскасць $A_1B_1C_1$ перасякае адрэзак SM у пункце M_1 (рыс. 357). Знайдзіце адносины $SM_1 : SM$.




Рыс. 357


- 1217.** Дадзены трохвугольнік ABC . Дакажыце, што пункт D належыць плоскасці ABC тады і толькі тады, калі для адвольнага пункта O прасторы $\overrightarrow{OD} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC}$ і $x + y + z = 1$.
- 1218.** Няхай пункты A_0, B_0, C_0 раздзяляюць адрэзкі BC, CA, AB у адной і той адносіне k . Дакажыце, што для дадзенай прызмы $ABCA_1B_1C_1$ сума вектараў $\overrightarrow{A_1A_0} + \overrightarrow{B_1B_0} + \overrightarrow{C_1C_0}$ не залежыць ад k .
- 1219.** У правільнай пяцівугольнай прызме $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ на прамой, што праходзіць праз цэнтры O і O_1 асноў, адзначаны пункт Q так, што $\overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QC} + \overrightarrow{QD} + \overrightarrow{QE} = \overrightarrow{O_1Q}$. Вызначце, у якой адносіне пункт Q раздзяляе адрэзак OO_1 .
- 1220.** Пункты M і N — сярэдзіны старон AD і CD выпуклага чатырохвугольніка $ABCD$, Q — пункт перасячэння адрэзкаў AN і BM . Дакажыце, што $ABCD$ — паралелаграм, улічышы, што $AQ : QN = 2 : 3$ і $BQ : QM = 4 : 1$.
- 1221.** У прасторы зададзена n пунктаў A_1, A_2, \dots, A_n . Дакажыце, што існуе адзіны пункт M такі, што $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \dots + \overrightarrow{MA_n} = \vec{0}$.
- 1222.** Вяршыні A_1, B_1, C_1 трохвугольніка $A_1B_1C_1$ сіметрычныя вяршыням A_2, B_2, C_2 трохвугольніка $A_2B_2C_2$ адносна сярэдзін A_0, B_0, C_0 старон BC, AC, AB трохвугольніка ABC (рыс. 358). Дакажыце, што пункты M_1 і M_2 перасячэння медыян трохвугольнікаў $A_1B_1C_1$ і $A_2B_2C_2$ сіметрычны адносна пункта M перасячэння медыян трохвугольніка ABC .
- 1223.** Няхай $ABCD$ і $A_1B_1C_1D_1$ — паралелаграмы, пункты A_0, B_0, C_0, D_0 раздзяляюць адрэзкі AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 у адной і той адносіне. Дакажыце, што сярэдзіны адрэзкаў A_0C_0 і B_0D_0 супадаюць.
- 1224.** Няхай пункты B_1, D_1 выбраны на прамых AB і AD , а пункты C і C_1 — так, што $ABCD$ і $AB_1C_1D_1$ — паралелаграмы. Дакажыце, што пункт перасячэння прамых BD_1 і B_1D належыць прамой CC_1 .
- 1225.** На старанах BC, AC, AB трохвугольніка ABC па-за ім пабудаваны квадраты з цэнтрамі A_1, B_1, C_1 . Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць $\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} = \vec{0}$.



Рыс. 358




Рыс. 359




Рыс. 360


- 1226.** Праз вяршыню C паралелаграма $ABCD$ праведзены прамыя l_1 і l_2 , якія перасякаюць адпаведна прамую AB у пунктах M_1 і M_2 , а прамую AD — у пунктах N_1 і N_2 (рыс. 359). Дакажыце, што калі $\overline{M_1B} = k \cdot \overline{BM_2}$, то $\overline{N_2D} = k \cdot \overline{DN_1}$.
- 1227.** Пункты M і N на старанах AD і BC чатырохвугольніка $ABCD$ выбраны так, што $AM : MD = BN : NC = p : q$. Дакажыце, што $\overrightarrow{MN} = \frac{q \cdot \overrightarrow{AB} + p \cdot \overrightarrow{DC}}{q + p}$.
- 1228.** Пункт K плоскасці трохвугольніка ABC выбраны так, што $x \cdot \overrightarrow{KA} + y \cdot \overrightarrow{KB} + z \cdot \overrightarrow{KC} = \vec{0}$. Вызначыце, дзе знаходзіцца такі пункт L , што $yz \cdot \overrightarrow{LA} + xz \cdot \overrightarrow{LB} + xy \cdot \overrightarrow{LC} = \vec{0}$.
- 1229.** Пункт K плоскасці трохвугольніка ABC выбраны так, што $x \cdot \overrightarrow{KA} + y \cdot \overrightarrow{KB} + z \cdot \overrightarrow{KC} = \vec{0}$. Вызначыце, дзе ў плоскасці трохвугольніка ABC знаходзіцца такі пункт L , што $\frac{\overrightarrow{LA}}{BC^2} + \frac{\overrightarrow{LB}}{AC^2} + \frac{\overrightarrow{LC}}{AB^2} = \vec{0}$.
- 1230.** Пункты M і N — сярэдзіны старон AB і DC чатырохвугольніка $ABCD$, адрезкі BN і CM , AN і DM перасякаюцца ў пунктах P , Q адпаведна (рыс. 360). Дакажыце, што калі $MPNQ$ — паралелаграм, то $ABCD$ — таксама паралелаграм.
- 1231.** Пункты P , Q , R , S — сярэдзіны старон AB , BC , CD , DA чатырохвугольніка $ABCD$, адрезкі AR і DQ , DQ і CP , CP і BS , BS і AR перасякаюцца ў пунктах A_1 , D_1 , C_1 , B_1 адпаведна (рыс. 361). Дакажыце, што калі $A_1B_1C_1D_1$ — паралелаграм, то $ABCD$ — таксама паралелаграм.
- 1232.** Прамая l праз пункт перасячэння медыян M трохвугольніка ABC і перасякае прамыя BC , AC , AB у



Рыс. 361



Рыс. 362



Рыс. 363

пунктах A_1, B_1, C_1 адпаведна (рыс. 362). Дакажыце, што $\frac{1}{MA_1} = \frac{1}{MB_1} + \frac{1}{MC_1}$.

- 1233.** Прамыя, што праходзяць праз пункт K і вяршыні A, B, C трохвугольніка ABC , перасякаюць прамыя BC, AC, AB у пунктах A_1, B_1, C_1 адпаведна. Дакажыце, што калі $\overline{AC_1} = \frac{y}{x} \cdot \overline{C_1B}$ і $\overline{BA_1} = \frac{z}{y} \cdot \overline{A_1C}$, то:


$$\text{a) } \overrightarrow{CB_1} = \frac{x}{z} \cdot \overrightarrow{B_1A}; \quad \text{б) } x \cdot \overrightarrow{KA} + y \cdot \overrightarrow{KB} + z \cdot \overrightarrow{KC} = \vec{0}.$$

- 1234.** На прамых l_1 і l_2 адзначаны пункты A_1, A_2, A_3 і B_1, B_2, B_3 адпаведна так, што $\overline{A_1A_2} = k \cdot \overline{A_2A_3}$, $\overline{B_1B_2} = k \cdot \overline{B_2B_3}$. Дакажыце, што:
а) прамыя A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3 паралельны адной плоскасці;
б) $\overline{A_2B_2} = \frac{\overline{A_1B_1} + k \cdot \overline{A_3B_3}}{1+k}$.

- 1235.** Трохвугольнікі ABC і $A_1B_1C_1$ ляжаць у розных плоскасцях. Прамыя l_1, l_2, l_3 праходзяць адпаведна праз сярэдзіны пар адрэзкаў AB_1 і A_1B , BC_1 і B_1C , CA_1 і C_1A . Дакажыце, што прамыя l_1, l_2, l_3 паралельныя адной плоскасці.
 1236. На прамых AB, BC, CD, DA , якія не ляжаць у адной плоскасці, адзначана па два пункты K_1 і K_2, L_1 і L_2, M_1 і M_2, N_1 і N_2 так, што $\overline{AK_1} = \overline{K_2B}, \overline{BL_1} = \overline{L_2C}, \overline{CM_1} = \overline{M_2D}, \overline{DN_1} = \overline{N_2A}$. Дакажыце, што калі пункты K_1, L_1, M_1, N_1 ляжаць у адной плоскасці, то і пункты K_2, L_2, M_2, N_2 таксама ляжаць у адной плоскасці.
 1237. Асновамі ўсечанай піраміды $ABCDA_1B_1C_1D_1$ з'яўляюцца паралелаграмы (рыс. 363). Дакажыце, што любая прамая, якая перасякае тры з чатырох прамых AB_1, BC_1, CD_1, DA_1 , перасякае і чацвёртую прамую або паралельна ёй.

- 1238.** Дадзена трохвугольная піраміда $ABCD$ і пункт M , плоскасці ABM , BCM , CDM , DAM перасякаюць адпаведна прамыя CD , DA , AB , BC у пунктах P , Q , R , S , адрозных ад A , B , C , D . Дакажыце, што калі з улікам кірунку адрэзкаў $\frac{CP}{PD} = \frac{y}{x}$, $\frac{DQ}{QA} = \frac{z}{y}$, $\frac{AR}{RB} = \frac{t}{z}$, то:

a) $\frac{BS}{SC} = \frac{x}{t}$; б) $x\overrightarrow{MC} + y\overrightarrow{MD} + z\overrightarrow{MA} + t\overrightarrow{MB} = \vec{0}$.



Рыс. 364

- 1239.** Дадзена трохвугольная піраміда $ABCD$, пункты M і N адзначаны на прамых AB і CD . Дакажыце, што сярэдзіны адрэзкаў MC , MD , NA і NB ляжаць у адной плоскасці.


- 1240.** Пункты B і D выбраны на прамых AP і AQ , C — пункт перасячэння прамых QB і PD . Паралельныя прамыя, праведзеныя праз пункты A , B , C , D , перасякаюць прамую PQ у пунктах A_1 , B_1 , C_1 , D_1 адпаведна (рыс. 364). Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць $\frac{1}{AA_1} + \frac{1}{CC_1} = \frac{1}{BB_1} + \frac{1}{DD_1}$.

- 1241.** Дакажыце, што для любых пунктаў A , B , C , D існуе адзіны пункт M такі, што:

- a) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \vec{0}$;
 б) праз яго праходзяць адрэзкі, якія злучаюць кожны пункт A , B , C , D з пунктам перасячэння медыян трохвугольніка, вяршынямі якога з'яўляюцца тры іншыя пункты.

- 1242.** Ёсьць трохвугольная піраміда $ABCD$ і пункт M . Медыяны трохвугольнікаў BCD , ACD , ABD , ABC перасякаюцца ў пунктах A_1 , B_1 , C_1 , D_1 адпаведна. Дакажыце, што прамыя, праведзеныя праз пункты A_1 , B_1 , C_1 , D_1 паралельна адпаведна прамым MA , MB , MC , MD , перасякаюцца ў адным пункце.

- 1243.** Ёсьць трохвугольная піраміда $ABCD$ і пункт M , пункты A_1 , B_1 , C_1 , D_1 — пункты перасячэння прамых MA , MB , MC , MD адпаведна з плоскасцямі BCD , ACD , ABD , ABC (рыс. 365). Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць



Рыс. 365

$\frac{MA_1}{AA_1} + \frac{MB_1}{BB_1} + \frac{MC_1}{CC_1} + \frac{MD_1}{DD_1} = 1$, у адносінах якой улічваюцца кірункі адрэзкаў.

- 1244.** Пункт G на адрэзку DM , дзе M — пункт перасячэння медыян трохвугольніка ABC , выбраны так, што $DG = 3GM$. Плоскасць, якая праходзіць праз пункт G , перасякае прамыя DA, DB, DC у пунктах A_1, B_1, C_1 адпаведна. Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць $\frac{AA_1}{DA_1} + \frac{BB_1}{DB_1} + \frac{CC_1}{DC_1} = 1$, у адносінах якой улічваюцца кірункі адрэзкаў.
- 1245.** Пункт G на адрэзку DM , дзе M — пункт перасячэння медыян трохвугольніка ABC , выбраны так, што $DG = 3GM$. Прамая l , праведзеная праз пункт G , перасякае плоскасці BCD, CDA, DAB, ABC у пунктах A_1, B_1, C_1, D_1 адпаведна. Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць $\frac{1}{GA_1} + \frac{1}{GB_1} + \frac{1}{GC_1} + \frac{1}{GD_1} = 0$, у якой улічваюцца кірункі адрэзкаў.
- 1246.** Прамая перасякае плоскасці BCD, CDA, DAB, ABC у пунктах A_1, B_1, C_1, D_1 адпаведна. Дакажыце, што сярэдзіны адрэзкаў AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 ляжаць у адной плоскасці.
- 1247.** У трохвугольнікаў ABC і $A_1B_1C_1$ супадаюць пункты перасячэння медыян. Дакажыце, што сума дзвеяці квадратаў адлегласцей паміж вяршынямі розных трохвугольнікаў залежыць толькі ад даўжынъ старон трохвугольнікаў і не залежыць ад іх узаемнага размяшчэння.
- 1248.** У акружнасці з радыусам R умежаны правільны n -вугольнік. Знайдзіце суму квадратаў адлегласцей ад адной з яго вяршынь да астатніх.
- 1249.** Няхай дадзены адрэзкі AB і CD . Пункты M і M_1 раздзяляюць адпаведна адрэзак AB унутраным і знешнім чынам у адносіне $\frac{AC}{BD}$, а пункты N і N_1 раздзяляюць у такой самай адносіне адрэзак CD . Дакажыце, што адрэзкі MN і M_1N_1 перпендыкулярныя.
- 1250.** Усе плоскія вуглы пры вяршыні S тэтраэдра $SABC$ прамыя. Дакажыце, што трохвугольнік ABC востравугольны.
- 1251.** Дакажыце, што калі ў тэтраэдра цэнтр апісанай акружнасці з'яўляецца цэнтрам цяжару, то супрацьлеглыя канты гэтага тэтраэдра папарна роўныя.
- 1252.** Дакажыце, што калі супрацьлеглыя звёны замкнёнаі шасцізвёнатай ломанай папарна паралельныя, то яны і папарна роў-

ныя, а сама ломаная мае цэнтр сіметрыі.

- 1253.** У трохвугольніку ABC вугал C прамы, $AC = b$, $BC = a$. Выразіце вектор \overline{CM} праз вектары \overline{CA} і \overline{CB} , улічыўшы, што:

- M — аснова вышыні, праведзенай з вяршыні C ;
- M — цэнтр умежанай акружнасці.

- 1254.** У трохвугольніку ABC праведзена бісектрыса AL . Улічыўшы, што $AB = c$ і $AC = b$, дакажыце роўнасць $\overrightarrow{AL} = \frac{b \cdot \overrightarrow{AB} + c \cdot \overrightarrow{AC}}{b + c}$.

- 1255.** Трохвугольнік ABC умежаны ў акружнасць з цэнтрам O , CC_1 — яго вышыня. Выразіце вектар $\overline{OC_1}$ праз вектары \overline{OA} , \overline{OB} , \overline{OC} .

- 1256.** Трохвугольнік ABC умежаны ў акружнасць з цэнтрам O , CC_1 — яго бісектрыса. Устанавіце залежнасць паміж вугламі трохвугольніка, улічыўшы, што $\angle COC_1 = 90^\circ$.


- 1257.** Прамавугольныя трохвугольнікі AOB і COD маюць агульную вяршыню прамых вуглоў, M і N — пункты перасячэння прамых AC і BD , AD і BC адпаведна (рыс. 366). Дакажыце, што трохвугольнік MON таксама прамавугольны.

- 1258.** Стораны AB , AC , BC трохвугольніка ABC адпаведна роўны c , b , a . Дакажыце, што пункт Q з'яўляецца цэнтрам акружнасці, умежанай у трохвугольніку ABC , тады і толькі тады, калі $a \cdot \overrightarrow{QA} + b \cdot \overrightarrow{QB} + c \cdot \overrightarrow{QC} = \vec{0}$.

- 1259.** Каля трохвугольніка ABC апісаны акружнасць з цэнтрам O . Улічыўшы, што $\angle BAC = \alpha$, $\angle ABC = \beta$, $\angle ACB = \gamma$, дакажыце, што праўдзіцца роўнасць:

- $\sin 2\alpha \cdot \overrightarrow{OA} + \sin 2\beta \cdot \overrightarrow{OB} + \sin 2\gamma \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$;
 - $(\operatorname{tg} \beta + \operatorname{tg} \gamma) \cdot \overrightarrow{OA} + (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \gamma) \cdot \overrightarrow{OB} + (\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta) \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$,
- калі трохвугольнік ABC не прамавугольны.


- 1260.** У пункце H перасякаюцца прамыя, якія змяшчаюць вышыні трохвугольніка ABC . Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць



Рыс. 366

$\operatorname{tg} \alpha \cdot \overrightarrow{HA} + \operatorname{tg} \beta \cdot \overrightarrow{HB} + \operatorname{tg} \gamma \cdot \overrightarrow{HC} = \vec{0}$, у якой $\angle BAC = \alpha$, $\angle ABC = \beta$, $\angle ACB = \gamma$.

- 1261.** У трохвугольнік ABC умежана акружнасць, якая датыкаецца да старон BC , AC , AB у пунктах A_1 , B_1 , C_1 адпаведна. Дакажыце, што прамыя AA_1 , BB_1 , CC_1 перасякаюцца ў адным пункце J і пры гэтым $(p - a) \cdot \overrightarrow{JA} + (p - b) \cdot \overrightarrow{JB} + (p - c) \cdot \overrightarrow{JC} = \vec{0}$, дзе $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $2p = a + b + c$.
- 1262.** У трохвугольніку ABC праведзены медыяны AA_1 , BB_1 , CC_1 . Дакажыце, што праёздзіцца роўнасць:
- $\operatorname{ctg} \angle BC_1C + \operatorname{ctg} \angle CA_1A + \operatorname{ctg} \angle AB_1B = 0$;
 - $\operatorname{ctg} \angle BCC_1 + \operatorname{ctg} \angle CAA_1 + \operatorname{ctg} \angle ABB_1 = \operatorname{ctg} \angle ACC_1 + \operatorname{ctg} \angle BAA_1 + \operatorname{ctg} \angle CBB_1$.
- 1263.** Дакажыце, што для трохвугольніка ABC з плошчай S праёздзіцца роўнасць $\operatorname{ctg} \angle BAC + \operatorname{ctg} \angle CBA + \operatorname{ctg} \angle ACB = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$, дзе $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$.
- 1264.** У плоскасці правільнага трохвугольніка ABC адзначаны пункт K . Адрэзкі KA , KB , KC праектуюцца адпаведна на прамыя BC , CA , AB (рыс. 367). Дакажыце, што сума дзвюх з гэтых праекцый роўная трэцяй.
- 1265.** Плоскія вуглы BSC , CSA , ASB трохвугольнай піраміды $SABC$ роўны адпаведна α , β , γ . Знайдзіце косінус вугла паміж:
- кантам SA і бісектрысай вугла BSC ;
 - бісектрысамі вугллю ASB і ASC .



Рыс. 367

- 1266.** Тры папарна скрыжавальныя прамыя a, b, c перасечаны трыма іншымі прамымі ў пунктах A_1, A_2 і A_3, B_1, B_2 і B_3, C_1, C_2 і C_3 (рыс. 368). Дакажыце, што прамыя A_2B_1, A_3C_1 і B_3C_2 праходзяць праз адзін пункт або паралельныя.

- 1267.** Дакажыце, што калі звёны AB, BC, CD, DA замкнёны ломанай датыкаюцца да:

- пэўнай сферы, то пункты дотыку ляжаць у адной плоскасці;
- пэўнага цыліндра, то пункты дотыку ляжаць у адной плоскасці;
- пэўнага конуса, то пункты дотыку ляжаць у адной плоскасці.

- 1268.** У аснову цыліндра ўмежаны трохвугольнік ABC , пункт K выбраны на бакавой паверхні цыліндра. Дакажыце, што асновы перпендыкуляраў, апушчаных з пункта K на прамыя AB, BC, CA , ляжаць на адной прамой.

- 1269.** Дакажыце, што калі тры прамыя, якія змяшчаюць вышыні трохвугольнай піраміды, перасякаюцца ў адным пункце, то праз гэты пункт праходзіць і прамая, якая змяшчае чацвёртую вышыню.

- 1270.** У трохвугольную піраміду $ABCD$ умежана сфера з цэнтрам I . Дакажыце, што праўдзіцца роўнасць


$$s_1 \cdot \overrightarrow{OA} + s_2 \cdot \overrightarrow{OB} + s_3 \cdot \overrightarrow{OC} + s_4 \cdot \overrightarrow{OD} = \vec{0},$$

дзе s_1, s_2, s_3, s_4 — плошчы граняў BCD, CDA, DAB, ABC адпаведна.

- 1271.** Праз даўжыні кантаў трохвугольнай піраміды $ABCD$ выразіце:

- косінус вугла паміж кантамі AB і CD ;
- адлегласць ад вяршыні D да пункта перасячэння медыян трохвугольніка ABC .

- 1272.** Пункты M і N выбраны адпаведна на скрыжавальныхных прамых AD і BC так, што MN — іх агульны перпендыкуляр. Выразіце вектар \overline{MN} праз вектары $\overline{DA}, \overline{DB}$ і \overline{DC} .



Рыс. 368

-  1273. У трохвугольнай пірамідзе $ABCD$ канты асновы ABC і кант DA роўны 1, канты DB і DC — $\sqrt{2}$. Вызначце, у якой адносіне канты AB і CD раздзяляе іх агульны перпендыкуляр.
-  1274. Выразіце адлегласць ад вяршыні D трохвугольнай піраміды $ABCD$ да яе асновы ABC праз вектары \overrightarrow{DA} , \overrightarrow{DB} і \overrightarrow{DC} .

4. Геаметрычныя пабудаванні

1275. Пабудуйце адрэзак даўжынёй $a + b - c$, улічыўшы, што a, b, c — даўжыні дадзеных адрэзкаў.
1276. Пабудуйце вугал велічынёй $\alpha + \beta - \varphi$, улічыўшы, што α, β, φ — велічыні дадзеных вуглой.
1277. Дадзены адрэзак AB раздзяліце на 4 долі, на 8 долей.
1278. Дадзены вугал ABC раздзяліце на 4 долі, на 8 долей.
1279. Пабудуйце адрэзак з канцамі на дзвюх дадзеных прамых, які роўны і паралельны дадзенаму адрэзку AB .
1280. Пабудуйце пункт, што знаходзіцца:
- на адлегласці $2a$ ад дадзеных пунктаў A і B , улічыўшы, што a — даўжыня адрэзка AB ;
 - на адлегласцях a і b ад дадзеных пунктаў A і B .
1281. Праз дадзены пункт C правядзіце прямую так, каб ён быў сярэдзінай адрэзка з канцамі на дзвюх дадзеных прамых.
1282. Праз дадзены пункт C правядзіце прямую так, каб дзве дадзенныя акружнасці высікалі з яе роўныя адрэзкі.
1283. Паралельна старане дадзенага трохвугольніка пабудуйце прямую, адрэзак якой з канцамі на старанах гэтага трохвугольніка роўны суме адрэзкаў, заключаных паміж гэтай прамой і асновай.
1284. Пабудуйце раўнабедраны трохвугольнік:
- па яго аснове і вугле пры аснове;
 - па яго аснове і вугле супраць асновы;
 - па яго аснове і адрэзку, роўным перыметру;
 - па яго бакавой старане і адрэзку, роўным перыметру;
 - па яго бакавой старане і вышыні да асновы;
 - па яго вышыні і вугле пры вяршыні;
 - па яго аснове і вышыні да бакавой стараны;
 - па яго бакавой старане і суме вышыні і асновы;
 - па яго бакавой старане і рознасці вышыні і асновы.

1285. Пабудуйце прамавугольны трохвугольнік:

- а) па яго катэце і медыяне, праведзенай да іншага катэта;
- б) па яго катэце і медыяне, праведзенай да гэтага катэта;
- в) па яго катэце і вышыні, праведзенай да гіпатэнузы;
- г) па яго вострым вугле і яго бісектрысе;
- д) па яго вострым вугле і медыяне, праведзенай да гіпатэнузы;
- е) па яго гіпатэнузе і медынах, праведзеных да катэтаў.

1286. Пабудуйце трохвугольнік:

- а) па яго вугле і дзвюх вышынях, праведзеных да старон гэтага вугла;
- б) па дзвюх яго старанах і вугле супраць адной з іх;
- в) па дзвюх яго вышынях і медыяне, праведзенай да трэцяй стараны;
- г) па дзвюх яго вышынях і медыяне, што выходзіць з вяршыні, з якой праведзена адна з вышынь;
- д) па яго старане, супрацьлеглым вугле і адrezку, роўным перыметру;
- е) па яго вышыні, перыметры і вугле пры аснове;
- ж) па двух яго вуглах і бісектрысе, праведзенай з трэцяга вугла;
- з) па яго старане, супрацьлеглым вугле і радыусе ўмежанай акружнасці;
- і) па суме квадратаў яго старон, вугле паміж імі і радыусе апісанай акружнасці;
- к) па яго аснове, медыяне, праведзенай да яе, і вугле паміж гэтай медыянай і вышынёй, праведзенай да асновы;
- л) умежаны ў дадзеную акружнасць, працягі вышыні, бісектрысы і медыяны якога, што праведзены з адной вяршыні, праходзяць праз тры дадзеныя на акружнасці пункты.

1287. Пабудуйце квадрат:

- а) па суме яго стараны з дыяганаллю;
- б) тры вяршыні якога ляжаць на трох дадзеных паралельных прамых.

1288. Пабудуйце паралелаграм, сярэдзіны трох старон якога знаходзяцца ў трох дадзеных пунктах.

1289. Дадзены дзве канцэнтрычныя акружнасці. Правядзіце прямую так, каб хорды, што высякаюцца на ёй, адносіліся як $3 : 1$.

1290. Праз дадзены па-за акружнасцю пункт правядзіце сякучую так, каб утвораная хорда была роўна зневшній частцы сякучай.

- 1291.** Пабудуйце акружнасць, якая:
- датыкаецца да старон дадзенага вугла і праходзіць праз дадзены пункт на яго старане;
 - датыкаецца да адной стараны дадзенага вугла і высякае з другой яго стараны адрезак дадзенай даўжыні;
 - мае дадзены радыус і высякае на старанах дадзенага вугла адрезкі дадзенай даўжыні.
- 1292.** Праз дадзены пункт правядзіце прямую так, каб дзве дадзеныя паралельныя прамыя высякалі з яе адрезак дадзенай даўжыні.
- 1293.** Правядзіце прямую так, каб:
- дзве дадзеныя перасякальныя прамыя высякалі з яе адрезак дадзенай даўжыні і вугал з адной з іх быў роўны дадзенаму вуглу;
 - яна датыкалася да дадзенай акружнасці і ўтварала з дадзенай прамой дадзены вугал.
- 1294.** Пабудуйце пункт, які знаходзіцца:
- на дадзенай адлегласці ад дадзенага пункта і на дадзенай адлегласці ад дадзенай прамой;
 - на роўных адлегласцях ад старон дадзенага вугла і на дадзенай адлегласці ад дадзенай прамой;
 - на роўных адлегласцях ад двух дадзеных пунктаў і на дадзенай адлегласці ад дадзенай прамой.
- 1295.** Пабудуйце чатырохвугольнік:
- па трох яго старанах і дзвюх дыяганалах;
 - па трох яго старанах, вугле і дыяганалі;
 - па чатырох яго старанах і вугле;
 - па дзвюх яго дыяганалах, вугле паміж імі і дзвюх старанах;
 - па трох яго старанах і двух суседніх вуглах;
 - па двух суседніх вуглах, вугле паміж дыяганалаямі і дзвюх сумежных старанах;
 - па трох яго вуглах і дзвюх супрацьлеглых старанах.

АДКАЗЫ

10 клас

4. $35 + 12\sqrt{10} + \sqrt{185}$. 5. $24 + 18\sqrt{2} + 6\sqrt{3}$ см. 6. 10. 7. $216 + 108\sqrt{3}$ см². 8. 96 см.
 9. $24 + 80\sqrt{3}$ см². 10. 916. 11. $216 + 120\sqrt{3} + 10\sqrt{318}$. 12. $144 + 216\sqrt{2}$.
 13. а) $144 + 96\sqrt{6}$; б) $576\sqrt{3}$. 14. 54. 15. 360 см²; $360 + 150\sqrt{3}$ см².
 16. 120 см²; $120 + 102\sqrt{3}$ см². 20. 12. 21. 1. 36. $240 - 48\sqrt{2}$ см; $768 + 32\sqrt{3}$ см².
 52. а) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$; б) $\frac{21}{16}$; в) $\frac{17\sqrt{166}}{162}$. 53. 28 см. 54. 14,5. 60. 15. 67. а) 80° ;
 б) 50° ; в) 70° . 76. а) 45° ; б) 90° ; в) 45° ; г) 90° ; д) 90° ; е) 60° ; ж) 90° ;
 з) 90° ; и) 90° . 77. а) 90° ; б) 45° ; в) $\arccos 0,25$. 78. а) $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$; б) $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$;
 в) $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$; г) 90° ; д) $\arccos \frac{2\sqrt{7}}{7}$; е) $\arccos \frac{3\sqrt{7}}{14}$; ж) $\arccos \frac{\sqrt{14}}{28}$; з) $\arccos \frac{\sqrt{35}}{7}$.
 79. а) 90° ; б) 90° ; в) 90° ; г) 60° ; д) $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$; е) 45° ; ж) 45° ; з) 60° ;
 и) $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$. 80. а) $\arccos \frac{5\sqrt{2}}{8}$; б) $\arccos \frac{\sqrt{2}}{8}$; в) $\arccos \frac{1}{4}$; г) $\arccos \frac{\sqrt{5}}{10}$;
 д) $\arccos \frac{3}{4}$; е) 90° ; ж) $\arccos \frac{3}{4}$; з) $\arccos \frac{3}{4}$; и) $\arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$. 81. а) $\arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$;
 б) $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$; в) $\arccos \frac{5}{8}$; г) $\arccos \frac{1}{5}$; д) $\arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$; е) $\arccos \frac{\sqrt{5}}{5}$. 82. а) 90° ;
 б) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{6}$; в) $\arccos \frac{\sqrt{2}}{6}$. 83. а) 60° ; б) $\arccos \frac{1}{4}$; в) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$. 97. 10 см.
 99. 42. 100. 6. 102. 5; 21,6. 112. 5 см; 7 см. 119. 24; 18. 141. 60° . 143. 5 см.
 144. 9; 6. 145. а) 20 м; б) 6,25 м. 148. 1. 150. $\sqrt{3}$. 151. $\frac{\sqrt{22}}{4}$. 152. 24 см.
 153. 19,5 см. 154. b , b , $\sqrt{a^2 + b^2}$, $\sqrt{a^2 + b^2}$; b , $\sqrt{a^2 + b^2}$, $\sqrt{a^2 + b^2}$,
 $\sqrt{2a^2 + b^2}$. 155. $2\sqrt{2,2}$ см. 156. 3 см. 157. а) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$; б) 90° . 158. 5 або 2.
 159. а) 12 см; б) $5\frac{1}{3}$ см; в) 4 см; г) $2\frac{2}{3}$ см. 160. 6. 161. $a^2\sqrt{2}$. 165. $\arccos \frac{7}{12}$.
 166. а. 167. $\frac{3ab}{\sqrt{a^2 + 2b^2}}$. 168. $\arccos (\sin \alpha \sin \beta)$. 169. $\operatorname{arcctg} \frac{\sqrt{5}}{4}$. 170. 90° або
 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{4}$. 171. $\arccos \frac{\sin \alpha}{\sqrt{3\cos^2 \alpha - 1}}$. 172. $\operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} \operatorname{tg} \alpha \right)$. 173. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. 174. $\frac{ah}{\sqrt{a^2 + 4h^2}}$.
 175. 90° . 176. 90° . 177. а) 90° ; б) 45° ; в) 90° . 178. $\arccos \frac{\sqrt{93}}{31}$.
 181. $\sqrt{b^2 - a^2}$. 182. 20. 184. $9 + \sqrt{145}$ см. 185. r. 188. а) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{6}$;

- б) $\arccos \frac{1}{6}$. **189.** а) $\arccos \frac{a\sqrt{3}}{3b}$; б) $\arcsin \sqrt{\frac{3b^2 - a^2}{4b^2 - a^2}}$. **190.** $\frac{c}{2} \operatorname{tg} \varphi$. **191.** 30° .
192. $\operatorname{arctg} \sqrt{2}$. **193.** 120° . **194.** 1. **195.** 45° , $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$.
209. $\frac{1}{3}\sqrt{9a^2 - 3b^2}$. **210.** $\frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - 4a^2}$. **211.** 105° . **212.** 2l. **213.** 45° .
214. 109 мм. **215.** $Q\sqrt{2} - \frac{Q^2}{a^2}$. **216.** $\frac{m}{2n}\sqrt{8n^2 - 2m^2}$. **217.** 90° . **218.** 90° . **219.** $\frac{m\sqrt{6}}{3}$.
221. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\arccos \left(-\frac{1}{3}\right)$, $\arccos \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. **224.** а) 5; б) (2; 8; 0), (1; 1; 5),
 $(-2; 5; 5)$, (5; 4; 5), (2; 8; 5); в) (1,5; 4,5; 0), (1,5; 4,5; 5), (3; 2,5; 2,5),
 $(0; 6,5; 2,5)$, $(-0,5; 3; 2,5)$, (3,5; 6; 2,5). **226.** $(-1; 3; 1)$, (1; 4; 3), (4; 2; 5).
227. (12; -1; 11), (-8; 3; -5), (0; 7; 3). **228.** $D_1(3; 4; 11)$, $B_1(1; 5; 12)$,
 $C_1(4; 5; 13)$, $A_1(0; 4; 10)$, $C(2; 2; 0)$. **230.** а) $M(-2; 1; 3)$, $N(0; -1; 1)$.
231. (1; 1; 3). **232.** 5; 3; $3\sqrt{6}$; $\sqrt{14}$. **233.** $1,5\sqrt{3}$; $4,5\sqrt{5}$; $1,5\sqrt{34}$.
238. а) $1,5\sqrt{3}$; $4,5\sqrt{5}$; б) 8,5. **252.** 0. **253.** а) $\overrightarrow{MB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$;
б) $\overrightarrow{CB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{MB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. **254.** а) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$; б) $\overrightarrow{AB} = -2\overrightarrow{MC} - 4\overrightarrow{CN}$.
255. а) $\overrightarrow{AB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$; б) $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} + \frac{3}{4}\overrightarrow{FC}$. **261.** а) 3; б) -10; в) $-21\sqrt{2}$.
262. а) Знак «+»; б) знак «-». **263.** а) $(0^\circ; 90^\circ)$; б) $(90^\circ; 180^\circ)$. **264.** а) $-\overline{|a|^2}$;
б) $k\overline{|b|^2}$. **265.** а) -2; б) 0; в) $-2\sqrt{3}$. **266.** а) У паралелаграме сума квадратаў дыяганалей роўна суме квадратаў яго старон; б) дыяганалі паралелаграма роўныя, г. зн. паралелаграм з'яўляецца прамавугольнікам, значыць, вугал паміж вектарамі \vec{a} і \vec{b} роўны 90° ; в) дыяганалі паралелаграма ўзаемна перпендыкулярныя, г. зн. паралелаграм з'яўляецца ромбам, значыць, вектары \vec{a} і \vec{b} маюць роўныя даўжыні. **267.** а) \vec{b}^2 ; б) $-2\vec{a}^2 + 9\vec{b}^2$;
в) $2\vec{a}^2 + \vec{b}^2$; г) $7\vec{a}^2 + 8\vec{b}^2$. **269.** а) \vec{a}^2 ; б) 0. **270.** c^2 . **271.** а) $\frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2)$;
б) $\frac{1}{2}(b^2 - a^2 - c^2)$. **273.** а) 0; б) 3; 3; в) 90° . **275.** $\frac{1}{4}\sqrt{a^2 + 9b^2}$. **278.** а) $0,5a^2$
і $-0,5a^2$; б) $-0,5a^2$ і $0,25a^2$; в) 0 і $0,5a^2$. **279.** а) 36; -50; -57; -7; 16;
б) $\sqrt{41}$; $\sqrt{77}$; $\sqrt{34}$; $7\sqrt{2}$; 5; $\sqrt{41}$; $\sqrt{77}$; в) 0,6; $-\frac{5\sqrt{2}}{14}$; $-\frac{57\sqrt{82}}{574}$; $-\frac{\sqrt{2618}}{374}$;
 $\frac{8\sqrt{17}}{119}$. **281.** а) $\frac{a\sqrt{13}}{3}$; б) $a\sqrt{2} - 50$; в) a ; г) $\frac{4}{3}a$. **291.** 3 : 1. **292.** 1 : 2; 1 : 5.
293. 2 : 3. **294.** 1 : 5; 7 : 3. **295.** 5 : 6. **296.** 2 : 1. **297.** 1 : 5. **298.** 5 : 1.
299. 5 : 1. **300.** $\frac{2}{3}d$. **301.** 1 : 3.

11 клас

- 308.** 100 м^2 , 148 м^2 . **309.** 90 дм^2 . **310.** $\sqrt{(d^2 - d_1^2)(d_0^2 + d_1^2 - d^2)}$ або $\sqrt{(d^2 - d_0^2)(d_0^2 + d_1^2 - d^2)}$. **311.** 960 см^2 , 1056 см^2 , 720 см^3 . **312.** $120\sqrt{2} \text{ см}^2$, $16(2 + 9\sqrt{2}) \text{ см}^2$, $60(4 + 3\sqrt{2}) \text{ см}^3$. **313.** $\sqrt{\left(\frac{Q}{S}\right)^3}$. **314.** 5 см, 7 см. **315.** 120° . **316.** $571,2 \text{ см}^2$, 336 см^2 , 272 см^2 . **317.** 63° . **318.** а) 18 см; б) 9 см; в) $9\sqrt{3}$ см; г) $9\sqrt{2}$ см. **319.** 540 см^3 . **320.** 600 см^2 . **324.** $28,8 \text{ см}$, $24\frac{24}{29} \text{ см}$, 20 см . **325.** 840 см^2 , 1680 см^3 . **326.** 3240 см^2 , $24(135 + 4\sqrt{10}) \text{ см}^2$, $2160\sqrt{10} \text{ см}^3$. **327.** 30° . **328.** $\arccos \frac{\sqrt{3} \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{2}$. **329.** $\frac{3ab}{4\cos\alpha}$. **330.** $1 : 2$. **331.** $\frac{S\sqrt{2}}{2}$. **332.** а) $144\sqrt{3} \text{ см}^2$, $\arccos \frac{12\sqrt{3}}{35}$; б) $393,25\sqrt{3} \text{ см}^2$, $\arccos \frac{22\sqrt{13}}{1519}$. **333.** 2352 см^2 , 1428 см^2 . **334.** a або $\frac{\sqrt{6}}{2}$. **335.** $3 + 3\sqrt{3}$. **336.** $1,5\sqrt{3} \text{ см}$. **337.** а) $\frac{7l^2\sqrt{3}}{6}$; б) $0,5l^2(\sqrt{3} + 6)$; в) $l^2\left(1 + \frac{1}{6\sqrt{3}}\right)$; г) $l^2\sqrt{3} \operatorname{ctg} \alpha \left(\frac{\operatorname{ctg} \alpha}{6} + 1\right)$. **338.** а) 906 см^2 ; б) $30(55 + 9\sqrt{2}) \text{ дм}^2$. **339.** 1400 см^2 , або 1420 см^2 , або 1480 см^2 . **340.** 58 см. **341.** $a\sqrt{6}$; $a\sqrt{2}$. **342.** $\arccos \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}$. **343.** 5280 см^2 . **344.** 2592 см^2 . **345.** 4428 см^2 . **346.** 65 см, $3\sqrt{569} \text{ см}$. **347.** $al + 0,5bl$ або $bl + 0,5al$. **348.** $\frac{a}{4}$. **349.** $5,25\sqrt{219}$. **350.** $\frac{3a^2\sqrt{3}}{16\cos\varphi}$, $\frac{3a^3\operatorname{tg}\varphi}{16}$. **351.** $0,5Qd\cos\alpha\sin\beta$. **352.** $\frac{1}{8h}(S^2 - 4Q^2)$. **353.** 2352 см^2 , 1428 см^2 . **354.** a або $a\frac{\sqrt{6}}{2}$. **355.** а) $15\sqrt{3} \text{ см}^2$; б) $2\sqrt{133} \text{ см}^2$. **356.** а) $15\sqrt{5} \text{ см}^2$; б) 39 см^2 . **357.** $240\sqrt{2} \text{ см}^2$. **358.** 40 см^3 . **359.** 120 см^3 . **360.** $54\sqrt{2} \text{ см}^3$. **361.** $18\sqrt{2} \text{ см}^3$. **362.** $Q\sqrt{Q\sqrt{3}\cos\varphi\sin\varphi}$. **363.** $2\sqrt{2}, 4 + 4\sqrt{3}$. **364.** $8(3 + \sqrt{3}) \text{ см}^2$. **365.** $\arccos \frac{3}{\sqrt{13}}$. **366.** $\arccos \frac{2}{\sqrt{5}}$. **367.** $3 : 2$. **368.** 405. **369.** $25\sqrt{6} \text{ см}^3$. **370.** $\frac{S}{4} \sqrt{\frac{(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)}{a+b+c}}$. **371.** $22,5\sqrt{23} \text{ см}^3$. **372.** 4000 см^3 . **373.** 630 см^3 . **374.** $0,5a^3 \sin\alpha \sin\beta \cos^2\beta$. **375.** $0,25l^3 \sin 2\alpha \operatorname{tg}^2\beta$. **376.** $\frac{a^2}{2\sqrt{2a^2 - 4b^2}}$. **377.** $\frac{16\sqrt{3}}{3} \text{ см}^2$, $\frac{16\sqrt{6}}{3} \text{ см}^2$. **378.** $\sqrt{a^4 - (b^2 - c^2)^2} + \sqrt{b^4 - (c^2 - a^2)^2} + \sqrt{c^4 - (a^2 - b^2)^2}$, $\frac{1}{2\sqrt{2}}\sqrt{(a^2 + b^2 - c^2)(a^2 - b^2 + c^2)(-a^2 + b^2 + c^2)}$.

- 379.** $4\sqrt{3}(14 + \sqrt{2})$, $4\sqrt{3}(3 + 2\sqrt{2})$. **380.** $2l\sqrt{3a^2 + 4b^2}$ або $2l\sqrt{4a^2 + 3b^2}$.
- 381.** 90° . **382.** $32\sqrt{3}$ см², $32(6 + \sqrt{6})$ см². **383.** 90° . **384.** а) 60° ; б) $\operatorname{arctg}\frac{8}{3}$; в) $\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}}{4}$; г) $32\sqrt{3}$; д) $32\sqrt{3}$; е) $32\sqrt{3}$; ж) $32\sqrt{3}$. **385.** а) 60° ; б) 90° ; в) $\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{3}}{6}$; г) $\operatorname{arctg} 2$; д) $\operatorname{arctg} 2\sqrt{3}$; е) $\operatorname{arctg} 4$; ж) $\arcsin\frac{\sqrt{39}}{13}$; з) $\operatorname{arctg}\frac{2}{\sqrt{13}}$; и) $\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{15}}{5}$; к) $\arcsin\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{65}}$; л) $\arcsin\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}$; м) $\sqrt{13}$ см²; н) $6(1 + \sqrt{3})$ см²; о) $2\sqrt{3}$ см³. **386.** а) 6 см; б) $\arcsin\frac{1}{3}$, $\arcsin\frac{2}{3}$, $\arcsin\frac{2}{3}$; в) $8\sqrt{5}$ см², $8\sqrt{5}$ см², $8\sqrt{2}$ см²; г) 45° , $\operatorname{arccos} 2$, 45° , $\operatorname{arctg} 2$; д) $\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{6}}{2}$, $\arcsin\frac{2\sqrt{6}}{5}$; е) 45° , $\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$; ж) 64 см²; з) 32 см³. **387.** а) $162\sqrt{3}$; б) $243\sqrt{3}$; в) 81 ; $54\sqrt{3}$; г) 60° , $\arccos\frac{7}{8}$, $\arccos\frac{5}{8}$; д) $\arccos\frac{3\sqrt{6}}{8}$, $\arccos\frac{\sqrt{6}}{8}$, $\arccos\frac{\sqrt{6}}{4}$; е) 45° ; ж) $364,5\sqrt{3}$. **388.** ab і ab . **389.** $a^2(5 + 2\sqrt{3})$, $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. **390.** а) 12; $6\sqrt{10}$; б) $\arccos\frac{3}{4}$; $\arccos\frac{29\sqrt{30}}{180}$; в) 72 ; $36\sqrt{10}$; г) 60° ; 30° ; $\operatorname{arctg}\frac{2}{3}$; д) 60° ; $\arccos\frac{3}{4}$; $\arccos(-\frac{1}{8})$; е) $\arccos\frac{3}{4}$; $\arccos\frac{4\sqrt{3}}{9}$; ж) $252\sqrt{3}$; з) 324. **394.** $16(a^2 + b^2 + c^2)$. **405.** а) 598π см²; б) 1690π см³; в) 240 см²; г) 780 см², $2535\sqrt{3}$ см³; д) $520\sqrt{2}$ см²; 3380 см³. **406.** 5 см. **407.** 9 см. **408.** $\pi : 1$. **409.** 2 : 3. **410.** $d^2 \cos\alpha \left(\sin\alpha + \frac{\cos\alpha}{2\pi}\right)$, $\frac{d^3 \cos^2\alpha \sin\alpha}{4\pi}$ або $d^2 \sin\alpha \left(\cos\alpha + \frac{\sin\alpha}{2\pi}\right)$, $\frac{d^3 \cos\alpha \sin^2\alpha}{4\pi}$. **411.** $1 + \frac{m}{n} : \sqrt{\pi^2 + \left(\frac{m}{2n}\right)^2}$. **412.** $2\pi a(a + b)$, $\pi a^2 b$ або $2\pi b(a + b)$, πab^2 . **415.** 1 : 1, $a : b$. **416.** $\sqrt[3]{\left(\frac{V_1^2}{\pi V_2}\right)^2 + \left(\frac{V_2^2}{\pi V_1}\right)^2}$. **417.** $2S + \pi Q$; $0,5Q\sqrt{\pi S}$. **418.** $4R^2 + l^2 = 8Rl$. **420.** $R : r$. **421.** 13 дм. **422.** 21 см. **423.** $4\left(\frac{2}{\pi} + 5\right)$ см² або $5\left(\frac{5}{2\pi} + 4\right)$ см². **424.** $90\sqrt{3}$ см². **425.** $50\sqrt{3}$ см², $12,5 \cdot (16\pi + \sqrt{3})$ см², $12,5 \cdot (4\pi - \sqrt{3})$ см². **426.** $2\left(\frac{l}{R}\right)^2 - \frac{2l}{R}\sqrt{\left(\frac{l}{R}\right)^2 - 1} - 1$. **427.** πa^2 . **428.** $\sqrt{D^2 - \frac{4V}{\pi l}}$. **430.** $1\frac{5}{8}$ см. **431.** $a\sqrt{1 + \sin^2\alpha}$. **432.** а) $\frac{a\sqrt{6}}{3}$; б) $\frac{2\pi a^2\sqrt{2}}{3}(\sqrt{2} + 1)$; в) $\frac{2\pi a^3\sqrt{3}}{9}$. **433.** а) 2 : 3; б) 1200π см³ і 1800π см³. **434.** 9 см. **435.** 7 см. **436.** 648π см². **439.** 30° . **440.** $2\pi\sqrt{\frac{2Vl}{3\sqrt{3}}}$. **441.** $\frac{16\pi}{3}$ дм³. **442.** 2 : 1, 4 : 1. **443.** $\frac{3\pi a^3}{4}$.

- 444.** $\frac{729\sqrt{3}}{2}$ см³. **445.** $\frac{CS}{4\pi}$. **446.** $\pi : 3$, $8\pi : 9\sqrt{3}$. **448.** $\frac{a \sin \alpha}{\sqrt{3 - \cos 2\alpha}}$.
- 449.** $\frac{4}{17}(\sqrt{21} - 2)$. **450.** а) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$; б) $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. **451.** 720π см³. **452.** 960π см³.
- 453.** 4 : 1; 16 : 7. **454.** а) 1080° ; б) $360^\circ(n - 1)$. **457.** 30° , 60° , 120° , 60° .
- 469.** 90° , $67,5^\circ$, 90° , $112,5^\circ$. **447.** 90° . **471.** 1750 см². **472.** $\frac{5}{7}$. **473.** 60° .
- 474.** $\frac{9S}{64}$ або $\frac{9S}{8}$. **475.** 36 см². **476.** $\frac{a^2}{4}(2\sqrt{3} + \sqrt{15})$. **477.** $6\sqrt{10}$ см і $9\sqrt{10}$ см або $18\sqrt{10}$ см і $3\sqrt{10}$ см. **478.** 90 см³. **479.** 34128 см³. **480.** 300 см³.
- 481.** 1500 см², 1800 см³. **482.** $518,4$ см³. **483.** 13440 см³. **484.** а) $770\frac{2}{3}$ см³; б) 384 см³. **485.** 448 см², 448 см³. **486.** $\frac{d^2}{8}(3+3\sqrt{3}+\sqrt{6})$. **487.** 336 см³, 360 см².
- 488.** $a^2(\sqrt{3} + \operatorname{tg} \alpha + \sqrt{3 + 4\operatorname{tg}^2 \alpha})$. **489.** 1050 см³. **490.** а) $4 : 3$; б) $7 : 12$.
- 491.** 20 см², 68 см². **492.** $0,75S$. **493.** $39\sqrt{7}$ см³. **494.** 17640 см². **495.** $5 : 8$.
- 496.** $\frac{Q\sqrt{3Q}}{3}$. **497.** $\frac{\sqrt{2}}{4}\sqrt{Q^2 - (S_1 - S_2)^2}$. **498.** $0,25(3|a^2 - b^2| + \sqrt{3}(a^2 + b^2))$.
- 499.** $-\frac{a^2\sqrt{2}\cos^2\alpha\cos 2\alpha}{2\sin\alpha}$ пры $\alpha > 45^\circ$ і 0 пры $\alpha \leqslant 45^\circ$.
- 500.** $\frac{a^2\sqrt{3}\cos^2\alpha(4\sin^4\alpha + 4\sin^2\alpha - 2)}{\sin^3\alpha(3 + \cos^2\alpha)}$. **501.** а) $\frac{3h^2\sqrt{2}}{4}$; б) 45° . **502.** 888 см³, 3648 см³. **503.** $205,2$ т. **504.** 56 см, 70 см. **506.** $19,5\sqrt{3}$ см³. **507.** 48 см³.
- 508.** $0,5\sqrt{a^2 + a_1^2 + b^2 + b_1^2 - c^2 - c_1^2}$, $0,5\sqrt{a^2 + a_1^2 - b^2 - b_1^2 + c^2 + c_1^2}$, $0,5\sqrt{-a^2 - a_1^2 + b^2 + b_1^2 + c^2 + c_1^2}$. **509.** $0,25d$. **510.** 768 см². **511.** $\frac{a^2}{2}(3 + \sqrt{7})$, $\frac{a^2}{2}(3 + \sqrt{7} + 3\sqrt{3})$. **512.** 1395 см³. **513.** 910 см³. **514.** 21 см². **515.** а) 75 см²; б) 108 см². **519.** $\frac{a(\sqrt{a^2 + b^2} - a)}{b}$. **520.** $\frac{3\pi a^3\sqrt{3}}{8(3 + \operatorname{ctg} \alpha)^3}$. **521.** $\frac{2\pi a^2 \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2}}{9\sin 2\alpha}$, $\frac{2\pi a^3}{81\sin \alpha \sin 2\alpha}$.
- 522.** $\frac{4\pi l^4}{4l^2 - a^2 - b^2}$. **523.** $\frac{1}{6\sqrt{2}}\sqrt{(-a^2 + b^2 + c^2)(a^2 - b^2 + c^2)(a^2 + b^2 - c^2)}$. **526.** 32 см².
- 527.** 15° . **528.** 200 см². **529.** $0,75l$. **530.** $\frac{7l\sqrt{3}}{16}$. **531.** 145152π см³, 9360π см², 11664π см². **532.** $1125\pi\sqrt{3}$ см³, 450π см², 675π см². **533.** 1000π см³, $200\pi\sqrt{3}$ см², 100π см². **534.** 100π см³, 65π см², 90π см². **535.** 30° . **536.** 80π см³.
- 537.** 1080π см³, 369π см², 450π см². **538.** $\frac{500\pi\sqrt{5}}{3}$ см³. **539.** $\frac{\pi S}{3}\sqrt{S \operatorname{ctg} \alpha}$.
- 540.** 28224π см³, 5208π см². **541.** $\frac{250\pi\sqrt{3}}{3}$ см³, 100π см². **542.** 247π см².

- 543.** $721\pi \text{ см}^2$. **544.** 1500 см^3 , $600\pi \text{ см}^2$. **545.** $\pi h^2 (1 + \sqrt{2})$. **546.** $\pi l^2 \frac{1}{\sqrt{2} \sin \frac{\alpha}{2}}$.
- 547.** а) $680\pi \text{ см}^2$, $900\pi \text{ см}^3$; б) $194,4\pi \text{ см}^2$, $1296\pi \text{ см}^3$. **548.** $1350\pi \text{ см}^2$, $6300\pi \text{ см}^3$. **549.** а) Нельга; б) можна. **550.** а) Нельга; б) можна. **551.** $36\pi \text{ см}^2$, $16\pi \text{ см}^3$. **552.** $\frac{3\pi l^2}{7} (1 + \sqrt{2})$, $\frac{\pi l^3 \sqrt{21}}{49}$. **553.** $390\pi \text{ см}^2$. **555.** $38\pi\sqrt{481} \text{ см}^2$, $3549\pi \text{ см}^3$ або $38\pi\sqrt{1241}\pi \text{ см}^2$, $\frac{304307\pi}{3} \text{ см}^3$. **556.** $1036\pi \text{ см}^2$, $7280\pi \text{ см}^3$.
- 557.** $2288\pi \text{ см}^2$, $24832\pi \text{ см}^3$. **558.** 2700 см^2 . **559.** $2\pi a^2 (3 \pm 3\cos\alpha + \cos^2\alpha)$.
- 560.** $4,5l^2 \cos\alpha \sin\alpha$. **561.** $0,5\pi d^2 \cos\alpha \sqrt{1 + 3\sin^2\alpha}$. **562.** $\left((b-a)\frac{k}{n} + a\right)^2$, $k = 1, 2, \dots, n-1$. **563.** $8\pi + 3\sqrt{3} : 4\pi - 3\sqrt{3}$. **567.** $R\sqrt{6}$. **568.** 12,5 см.
- 570.** 48 см, 60 см, 64 см. **571.** 21 см. **572.** 20 см, 30 см. **573.** $48\pi \text{ см}$.
- 574.** $80\pi \text{ см}$. **575.** 11 см або 25 см. **576.** 84 см. **577.** $12\frac{1}{8} \text{ см}$. **578.** 60 см.
- 579.** 10 см. **580.** 9 см. **581.** 24π . **582.** 1 : 49. **583.** 75 см^2 . **584.** а) $64\pi \text{ см}^2$; б) $348\frac{4}{9}\pi \text{ см}^2$; в) $\frac{64\pi}{9} \text{ см}^2$; г) 576 см². **585.** $\frac{3-\sqrt{5}}{2}R$. **586.** $3ab$, $\frac{ab}{2\sqrt{a^2+b^2}}$.
- 587.** $12R^2\sqrt{3}$. **588.** 8,1 дм. **589.** $\frac{h}{3}$. **590.** $\frac{21}{16}R^3$. **591.** $\frac{\pi(h^2+r^2)^2}{h^2}$.
- 592.** $\pi r^2(7+5\sqrt{2})$. **593.** 3. **594.** $r\left(1-\frac{r}{a}\right)$. **595.** $96\pi \text{ дм}^3$. **596.** 1254 см^3 .
- 597.** $40\pi \text{ дм}^3$. **598.** $3\pi(2\sqrt{6}-1) \text{ см}^2$. **599.** $2(a^2 + ab + b^2) \text{ см}^2$, $\frac{\sqrt{ab}}{3}(a^2 + ab + b^2) \text{ см}^2$. **600.** 64 м³. **601.** $\frac{392\pi}{3} \text{ дм}^3$. **602.** а) $\frac{a^3}{4}$; б) $4,5a^3$.
- 603.** $\frac{\sqrt{n^2+1}-1}{n^2} \cdot h$. **604.** 0,48. **605.** $\frac{3}{7}$. **606.** $3r$, $\frac{r}{3}$. **607.** $\frac{r}{5}(5 \pm \sqrt{13})$.
- 608.** $\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{8}}$. **609.** 608 см³. **610.** 3136 см². **611.** 7 см. **612.** 702 см². **613.** 13 см.
- 614.** 17 см. **615.** $2R^3$. **616.** $2\pi a^2$. **617.** $\frac{a^2}{2H}$. **618.** а) Пры $a < H\sqrt{2}$; б) пры $a = H\sqrt{2}$; в) пры $a > H\sqrt{2}$. **619.** 27 см. **620.** $11\frac{4}{7} \text{ см}$. **621.** 30 см.
- 622.** а) $\frac{a^3\sqrt{6}}{6}$; б) $\frac{3a^2\sqrt{15}}{16}$. **623.** 3 : 1. **624.** 65. **625.** а) $\frac{\sqrt{930}}{3}$; б) $9\sqrt{2}$; в) $\frac{7\sqrt{66}}{3}$. **626.** $\frac{25\sqrt{73}}{8}$. **627.** $\frac{\sqrt{481}}{8}$. **628.** 13 см. **629.** $\frac{48\pi R^2}{17}$. **630.** 16 800π см³ або 17 640π см³. **631.** 25 см. **632.** $288\pi\sqrt{13} \text{ см}^2$. **633.** а) $(17 - 4\sqrt{13}) : 9$;

6) $(47 - 8\sqrt{31}) : 15$. 634. 1583 дм^2 . 635. $1 : 3$. 636. $1 : 3$. 637. $a : b$.

638. $3 : 2$. 651. $\arccos(\sqrt{5} - 2)$. 652. $320\pi \text{ см}^2$. 653. $4550\pi \text{ см}^2$ або $1950\pi \text{ см}^2$. 654. $2\pi R^2 \left(1 + \cos \frac{180^\circ}{n}\right)$. 655. $2298\pi \text{ см}^2$. 656. $r(\sqrt{5} - 1)$. 657. $\frac{2}{9}$.

658. а) $\frac{dR}{R-r}$; б) $\frac{r(b+d)-bR}{\sqrt{d^2-(R-r)^2}}$; в) $\frac{r(b+d)-bR}{\sqrt{d^2-(R+r)^2}}$. 659. $\sqrt[3]{36\pi V^2}$. 660. 10 дм, 7 дм.

663. Павялічылася ў $\sqrt[3]{n}$ разоў. 664. $(3\sqrt{2} + 1) : 2$, $2 : 1$. 665. $3658 \frac{1}{3}\pi \text{ см}^3$.

666. $M \left(1 - \frac{2\sqrt{3}}{3\pi}\right)$. 667. $a \left(\sqrt[3]{1 + 4 \left(\frac{h}{R}\right)^2 \left(\frac{r}{a}\right)^3} - 1\right)$. 668. $1143 \frac{1}{6}\pi \text{ см}^3$. 669. $3280,5 \text{ см}^3$.

670. $486\pi \text{ см}^3$. 671. $\frac{n \left(1 + \sqrt{5 + 4 \operatorname{tg}^2 \frac{180^\circ}{n}}\right)}{16\pi \operatorname{tg}^4 \frac{180^\circ}{n}}$. 672. $\frac{16n \sin \frac{360^\circ}{n} \sin^4 \frac{180^\circ}{n}}{\pi \left(1 + 4 \sin^2 \frac{180^\circ}{n}\right)^3}$. 673. 60° .

676. $4 : 1$. 677. $\frac{500\pi}{81} \text{ см}^3$. 678. 8 м. 679. $90^\circ - \frac{180^\circ}{n}$. 680. Можна. 681. 1008 см^2 .

682. $3\pi R^2$. 683. $\frac{5\sqrt{97}}{16} \text{ см}$. 684. $\pi R^2 (1 + \sqrt{3})$. 686. 60° . 687. a . 690. $\frac{4\pi a\sqrt{3}}{9}$.

691. $\pi R(\sqrt{3} - 1)$. 692. $\frac{\pi R^2}{2} (22 + 9\sqrt{6})$. 693. $\frac{\pi H\sqrt{3}}{2}$. 694. $(\sqrt{2} - 1) : 1$.

695. $\frac{784\pi R^3}{375}$. 696. $90\pi \text{ см}^2$, $36\pi\sqrt{5} \text{ см}^3$. 697. 3 см. 698. $266\pi \text{ см}^2$, $532\pi\sqrt{5} \text{ см}^3$. 699. $4256\pi \text{ см}^3$. 700. $9,6\pi \text{ см}$. 701. $\frac{n(a+b)^2}{4} \operatorname{ctg} \frac{180^\circ}{n}$.

702. 4,5 см. 703. $2\pi R^3 (2 - \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})$ пры $n = 3$; $\pi R^3 \sqrt{2}$ пры $n = 4$; $\frac{\pi R^3}{\sqrt{5}} (2 + \sqrt{2\sqrt{5} - 2})$ пры $n = 5$; $\frac{1}{3}\pi R^3$ пры $n = 6$. 704. $\frac{3}{4}(6 - \sqrt{7})$.

705. $240\pi \text{ см}^2$. 707. $1 : 2$. 708. $\frac{M}{6} \sqrt{\frac{M^2 + S^2}{\pi M}}$. 709. $108\pi \text{ см}^2$, $216\pi \text{ см}^2$.

710. $49 : 4864$. 711. $34 182\pi \text{ дм}^3$. 712. $14 094\pi \text{ дм}^3$.

713. $(m^3 + 3m^2n) : (3mn^2 + n^3)$. 714. а) $\frac{11}{16}$; б) $\frac{5\sqrt{2}}{8}$; в) $\frac{9\sqrt{3}}{16}$.

715. $2401 \frac{1}{3}\pi \text{ см}^3$. 716. $3528\pi \text{ дм}^3$. 717. $\frac{2R}{n+1}$, $\frac{2Rn}{n+1}$, $\frac{3n+1}{n^2(n+3)}$. 718. $\frac{R(\sqrt{17} + 1)}{4}$.

719. $R\sqrt{0,6}$. 720. ≈ 853 г. 721. $138 \frac{2}{3}\pi \text{ см}^3$; $98\pi \text{ см}^2$. 724. $\frac{\pi R^2}{2} (\sqrt{6} + 2\sqrt{2})$, $\frac{\pi R^3 \sqrt{2}}{12}$. 726. $\frac{\pi a^2}{6}$. 727. а) $\frac{\pi S}{6}$; б) $\frac{2\pi S\sqrt{3}}{9}$; в) $\frac{2\pi S}{3}$; г) πS ; д) $\frac{4\pi S\sqrt{3}}{9}$.

728. а) $3 : 1$; б) $9 : 1$; в) $3 : 1$; г) $2 : 1$; д) $4 : 1$. 729. $\frac{19\pi a^2}{9}$.
 730. $(7 - 4\sqrt{3}) : 1$. 731. $1 : 4$. 732. $24\pi(\sqrt{6} - 1)$ см 2 . 733. а) $\pi\sqrt{3} : 2$;
 б) $\pi : 1$; в) $3\pi\sqrt{3} : 2$. 734. а) $\pi : 6$; б) $\pi : 3\sqrt{3}$; в) $\pi : 6\sqrt{3}$. 735. $\frac{3s\sqrt{3}}{2\pi}\sqrt{1 + \frac{S}{s}}$.
 736. $8R$. 737. $12R$.

Паўтарэнне курса геаметрыі

744. 90° . 745. 5 см. 746. 54° . 747. 12° . 748. а) $100^\circ, 55^\circ, 25^\circ$; б) $100^\circ, 60^\circ, 20^\circ$; в) $100^\circ, 32^\circ, 48^\circ$. 750. $\arcsin 0,6$; $\arcsin 0,8$. 751. $2\arcsin \frac{\sqrt{3}-1}{2}$;
 $\pi - 4\arcsin \frac{\sqrt{3}-1}{2}$; $2\arcsin \frac{\sqrt{3}-1}{2}$. 752. 6 см. 757. $\sqrt{a(a+b)}$; $\sqrt{b(a+b)}$.
 758. $30^\circ, 60^\circ$. 760. $m+n$; $n\sqrt{\frac{m+n}{m-n}}$; $m\sqrt{\frac{m+n}{m-n}}$. 761. 15 см, 20 см, 25 см.
 762. $6\sqrt{3}$, $3\sqrt{3}$. 763. $8+12\sqrt{2}$. 765. $m\sqrt{2}$. 766. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}c$; $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}c$.
 767. 5; 12; 13. 768. 13 см. 769. $\arcsin 0,6$. 770. $\operatorname{arctg} 3$. 771. 1 : 2.
 772. 7; 24. 773. 19; $\arcsin \frac{5\sqrt{3}}{38}$; $\arcsin \frac{8\sqrt{3}}{19}$. 774. 2 см; $\arcsin \frac{3\sqrt{3}}{14}$; $\arcsin \frac{1}{7}$.
 775. 75° ; $3,5\sqrt{6}$; $3,5(1+\sqrt{3})$. 776. 3 м, 6 м, $30^\circ, 90^\circ$. 777. 60° . 778. 90° .
 783. 1. 785. а) $4n - m$; б) $\frac{1}{3}n$. 786. 20, 21. 795. 55° . 796. 47° . 797. 32 см.
 799. 67° . 800. 10. 801. 128 см. 802. 96° . 803. 58 см. 806. 48 см. 807. 52° .
 808. 100 см. 809. 78 см. 810. $13\sqrt{2}$ см. 811. $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{4}$. 812. 0,8.
 814. 14 см і 48 см. 821. 5 см, 10 см, 5 см. 822. $\sqrt{3} : 4$; 1 : 3. 823. 54° .
 824. 24 см. 825. 8 см, 6 см. 826. 28 см, 20 см. 827. 57 см. 828. 32 см.
 829. 60° . 830. 70 см. 831. 46 см. 833. 5 см. 834. $\frac{3b-a}{2}$ см. 835. 10 см,
 30 см. 841. $\frac{2r}{9}$. 842. 60 см. 843. 31,2 см. 846. 7,2 см, $21\frac{1}{80}$ см.
 847. $0,5\sqrt{a^2 + b^2 + ab + (a+b)\sqrt{a^2 + b^2}}$. 848. $2Rr$. 849. 90° . 850. 3 см.
 851. $0,5a(\sin \alpha + \sin \beta)$, $0,5a(\sin \beta - \sin \alpha)$. 852. $\frac{r}{2}(2 + \sqrt{3})$. 866. 120° .
 867. 13 см. 868. 24 см. 869. 14 см, $10\sqrt{3}$ см, $6\sqrt{3}$ см. 870. $2a$ або
 $2a(3 + 2\sqrt{2})$. 871. а) Датыкаліся б знешнім чынам; б) адна ўнутры другой;
 в) перасякаліся б; г) адна па-за другой. 872. 12 см. 873. а) 8 см; б) $16\sqrt{3}$ см

- i 32 см. 874. $18^\circ, 63^\circ$. 875. $180^\circ, 100^\circ, 40^\circ, 40^\circ$. 876. 90° або 10° . 877. 60° . 878. 12,5 см, 12,5 см. 879. $1 : 3$. 880. 60° . 881. $110^\circ, 80^\circ$. 882. $130^\circ, 50^\circ$. 883. 60 см. 884. $45^\circ - \alpha$. 885. а) 14 см, 6 см, 2 см; б) 22 см, 6 см, 2 см. 886. 72° . 887. а) $2\alpha + \beta > 180^\circ$; б) $2\alpha + \beta < 180^\circ$; в) $2\alpha + \beta = 180^\circ$. 888. 5 см. 889. $135^\circ, 105^\circ, 45^\circ, 75^\circ$. 890. 6 см, 24 см, 30 см, 12 см. 891. 14 см, 7 см. 892. 18 см, 12 см, 20 см. 893. а) $ma > nb$; б) $ma < nb$; в) $ma = nb$. 894. $\frac{ab}{a+b}$. 895. а) $3 : 4$; б) $5 : 12$; в) $m : n$. 896. $\frac{a}{3}\sqrt{13+12\cos\alpha}$; $\frac{a}{3}\sqrt{13-12\cos\alpha}$. 897. $\frac{2a}{\sqrt{3}}, \frac{2a}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}}(a^2+ab+b^2)$. 898. $\frac{b^2}{2a+b}$. 899. 12 см. 900. 55 см, $15,3 \text{ см}^2$. 901. 56 см, 168 см^2 . 902. 2,4 м. 903. 15 см, 10 см. 904. а) 56 см або 42 см; б) $62\frac{2}{17}$ см. 905. $\frac{4}{9} \text{ см}^2$ або 4 см^2 . 906. $\frac{mb+na}{m+n}$. 907. 5 см, 3 см, 2 см. 908. 4 см, 8 см, 8 см, 4 см. 909. $12 : 9 : 7$. 912. 12 см або 24 см. 914. $\frac{|a-b|}{a+b}a, \frac{|a-b|}{a+b}b$. 915. 1 см. 916. 3 см. 917. 8 см. 918. $\frac{2Rr}{R+r}$. 919. 6 см. 920. 6 м. 921. $9\frac{1}{32}, 3\frac{3}{4}$. 922. 7 см. 923. $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$. 924. $40^\circ, 108^\circ, 140^\circ, 72^\circ$. 925. а) $\frac{d}{2}(1+\sin\varphi), \frac{d}{2}(1-\sin\varphi)$; б) $d^2 \cos^3\varphi$. 930. $\frac{\pi r^2(1-\cos\alpha)}{3+4\sin\frac{\alpha}{2}-\cos\alpha}$. 931. $\frac{Rh}{2R+h}$. 932. 84 см^2 . 933. $\frac{41-4\sqrt{91}}{57}$. 934. 24,5 см, $7(\sqrt{6}-1)$ см. 935. $R+r \pm \sqrt{r^2-2Rr-r^2}$. 936. 12 см. 937. 4 см, $26\frac{9}{16}$ см. 938. а) $a+b$; б) $|a-b|$. 939. $a+b-c$. 940. $|\alpha-\beta|$. 944. $2\sqrt{\frac{Rr}{R+r}}(\sqrt{R}+\sqrt{r}+\sqrt{R+r})$; $\frac{2Rr\sqrt{Rr}}{R+r}$. 945. 6. 946. $\frac{mn}{\sqrt{m^2+n^2}}$. 949. 14 см, 18 см або 2 см. 951. $30\sqrt{1921}$ см 2 . 952. $48\sqrt{20-\sqrt{111}}$ см 2 , $48\sqrt{20+\sqrt{111}}$ см 2 . 953. $80\sqrt{170}$ см 2 , $\frac{672\sqrt{85}}{17}$ см 2 . 954. 48 см 2 . 955. $\frac{a^2\sqrt{6}}{2}$. 957. $\frac{3a\sqrt{a^2+2b^2}}{4}$. 958. 175 см 2 , 273 см 2 . 959. 1404 см 2 . 960. $\frac{a\sqrt{10}}{3}$. 961. $5\sqrt{6}$; $\arccos 0,2$; 6; 12. 962. 1; $\operatorname{arctg} \frac{5}{\sqrt{3}}$; $\arccos 0,2$; $\sqrt{10}$. 963. 12 см, $12\frac{36}{37}$ см; $36\frac{12}{13}$ см. 964. $\frac{250}{\pi}$ см 3 . 965. 5 см. 966. а) M — сярэдзіна гіпатэнузы; б) M унутры трохвугольніка; в) M па-за трохвугольнікам. 971. Нельга. 973. Акружнасць з дыяметрам QR , дзе R — праекцыя P на плоскасць α . 974. $\frac{h\sqrt{b^2-h^2}}{b+\sqrt{b^2-h^2}}$.

- 975.** $\frac{2\pi R^3}{3}(2 + 3\sqrt{2})$. **976.** а) $\frac{dr}{R-r}$; б) $\frac{2\pi R^2}{d}(d - R + r)$. **977.** $\frac{\sqrt{84}}{3}$ дм.
- 978.** а) $\arccos \frac{m-n}{m+n}$; б) $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{mn}}{m-n}$. **979.** $\frac{4}{3}$. **980.** 1 : 2. **981.** $2r \operatorname{tg}^2 \frac{180^\circ}{n}$.
- 982.** $\frac{3}{16}$; $\frac{4}{43}$. **983.** h або $\frac{h}{5}$. **984.** 2 або 0,75. **985.** а) 0,48 см; б) $\frac{72}{85}$ см; в) 1,5 см. **986.** $2\frac{2}{3}$ см. **987.** $\frac{5}{6}$ см. **988.** 45° . **994.** $40^\circ < ASCB < 180^\circ$.
- 997.** $\frac{|d|}{|\vec{n}|}$. **998.** Цэнтр сферы — такі пункт P , што $\overline{OP} = \vec{a}$, радыус сферы роўны $\sqrt{(\vec{a})^2 - M}$. **999.** $\frac{|\vec{a} \cdot \vec{n} + d|}{|\vec{n}|} = \sqrt{(\vec{a})^2 - M}$. **1001.** 50 см, 32 см.
- 1002.** 224 см. **1003.** 1452 см. **1004.** 3,72 см. **1005.** 37 см. **1006.** 6 см або $3\sqrt{14}$ см. **1007.** $\frac{2a^2}{\sqrt{4b^2-a^2}}$, $\frac{2a^2}{\sqrt{4b^2-a^2}}$, $\frac{2ab}{\sqrt{4a^2-b^2}}$ або $\frac{2b^2}{\sqrt{4a^2-b^2}}$, $\frac{2b^2}{\sqrt{4a^2-b^2}}$, $\frac{2ab}{\sqrt{4b^2-a^2}}$. **1009.** $1,5\sqrt{3}$. **1010.** 13,44 см. **1011.** $\frac{34\sqrt{30}}{3}$ см.
- 1012.** 65 см. **1013.** \sqrt{ab} . **1014.** $\sqrt{3}$, 30° . **1015.** 96 см^2 . **1016.** 32 см. **1017.** а) 10 см; б) $\sqrt{133}$ см. **1018.** 540 см^2 ; 108 см. **1019.** 60 см^2 ; $9\frac{3}{13}$ см.
- 1020.** 90° . **1021.** $-m \operatorname{tg} 2\alpha$. **1022.** 2,4 см, $3\frac{1}{3}$ см. **1023.** 12 м, 3 м.
- 1024.** $\frac{2R}{\sqrt{170}}$, $\frac{12R}{\sqrt{170}}$. **1025.** $\frac{R}{4}$, $\frac{R}{2}$, $\frac{R}{4}$. **1026.** а) Пры $a \in (23 \text{ см}; 37 \text{ см})$; б) пры $a = 37 \text{ см}$; в) пры $a \in (37 \text{ см}; 47 \text{ см})$. **1027.** а) 7 см; б) 7 см; в) 5 см; г) 15 см; д) 7 см і 8 см; е) $5\sqrt{3}$ см або $8\sqrt{3}$ см; ж) $6\sqrt{2}$ см або $\sqrt{2}$ см.
- 1028.** 65 см. **1029.** 120° або 60° . **1030.** 33,6 см. **1031.** 52 см. **1032.** 2 см.
- 1033.** 7 см. **1035.** 15 см або 23,4 см. **1036.** 60 см. **1037.** 6 см і 8 см.
- 1038.** 12 см^2 . **1039.** 14 см. **1040.** $\frac{ab}{a+b}$. **1041.** а) Не; б) иснуе. **1042.** 192 см^2 .
- 1043.** а) 60 см^2 ; б) $17\frac{1}{3} \text{ см}^2$; в) $3,5 \text{ см}^2$. **1044.** 25 см. **1045.** а) 270 см^2 ; б) 36 см^2 ; в) 960 см^2 ; г) 72 см^2 . **1046.** а) 6 см, 12 см, 14 см; б) 8 см, 26 см, 30 см; в) 3 см, 4 см, 5 см. **1047.** а) 30 см; б) 21 см або 9 см. **1048.** 12 см, 27 см. **1049.** $2(R^2 + a^2)$. **1050.** $2Ra$. **1051.** $\frac{8m \sin(\alpha + \beta)}{\cos 2\beta - \cos 2(\alpha + \beta)}$. **1052.** $\frac{2m \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$, $\frac{2m \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$. **1056.** $\frac{24\sqrt{30}}{17}$; $1,5\sqrt{21}$; $1,6\sqrt{14}$. **1057.** а) 1 : 1; б) 5 : 3.

- 1058.** а) $\frac{1}{8}$; б) $\frac{7}{30}$. **1059.** $3a^2\sqrt{3}$. **1060.** $0,5\sqrt{m^2 - 4S}$. **1061.** 4 см або 3 см.
- 1062.** $\frac{2h^2}{\sin \alpha}$. **1063.** 84 см². **1064.** Калі адна аснова трапецыі — b м, то другая — $(50 - b)$ м. **1065.** Не менш за 12 см. **1066.** $\frac{2ab+b^2}{4a}\sqrt{3a^2-2ab-b^2}$.
- 1067.** 546 см², $\sqrt{1621}$ см. **1068.** $\frac{2S}{P}$. **1069.** 120 см². **1070.** 0,2S. **1071.** 2 : 7.
- 1072.** 36 см, 24 см, 18 см. **1073.** 14 см. **1074.** $11\frac{11}{13}$ см або $\frac{8}{9}$ см.
- 1075.** 12 см або 18 см. **1076.** $\frac{1}{6}$. **1077.** $11\frac{3}{7}$ см, $\frac{352\sqrt{5}}{147}$ см². **1078.** 7 см.
- 1079.** $0,5\sqrt{47}$. **1080.** $0,5(\sqrt{d_1^2 - h^2} + \sqrt{d_2^2 - h^2})$. **1081.** $R^2(4\sqrt{3} - \frac{11}{6}\pi)$.
- 1082.** $\frac{R^2}{27}(3\sqrt{3} - \pi)$. **1083.** $0,5 - \frac{\pi}{6\sqrt{3}}$. **1084.** $\frac{2}{\sqrt{3}} - 1$. **1087.** $\sqrt{2} : (\sqrt{3} - \sqrt{2})$.
- 1088.** $\frac{\sqrt{3}}{3}R$, $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{3}R$. **1089.** 8 м², 42 м², 112 м² або 32 м², 66 м², 64 м².
- 1091.** $\frac{a\sqrt{2b^2-a^2}}{2b}$. **1092.** $\sqrt{4b^2-3a^2}$, $\sqrt{3b^2-2a^2}$. **1093.** $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$. **1094.** $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$ см².
- 1095.** $\frac{k}{\sqrt{k^2+1}}\sqrt{a^2-b^2}$; $\frac{k^2}{\sqrt{k^2+1}}\sqrt{a^2-b^2}$. **1096.** $\sqrt{a(a-2b)}$. **1097.** b пры $a \leq b$;
- $\sqrt{\frac{4a^2-b^2}{3}}$ пры $a > b$. **1098.** $\frac{1}{4}\sqrt{4d_1^2d_2^2-(d_1^2+d_2^2)\sin^2\varphi}$. **1099.** $\frac{2}{3}a$. **1100.** $18\sqrt{2}$.
- 1101.** 1 : 23. **1102.** 144 см³. **1103.** а) a ; б) 60° , 120° ; в) $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$; г) a^2 , $a^2\sqrt{3}$; д) $\frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. **1104.** 5940 см², 14 850 см³. **1105.** $\frac{Q}{a}$. **1106.** $\frac{a\sqrt{58}}{4}$.
- 1107.** $\frac{3\sqrt{42}}{4}$. **1108.** 182 см². **1109.** 48 см². **1110.** $0,75a\sqrt{a^2+2b^2}$.
- 1111.** а) $Q(\sqrt{3}+1)(2+\sqrt{2})$; б) $Q(\sqrt{3}+1)(2+\sqrt{2}) + \frac{2Q^2(2+\sqrt{3})}{3h^2}$; в) $\frac{Q^2(2+\sqrt{3})}{3h}$.
- 1112.** а) 36 см²; б) $12(3+\sqrt{3})$ см²; в) 12 см², $6\sqrt{3}$ см²; г) $12\sqrt{3}$ см³.
- 1113.** a^3 , b^3 . **1114.** $\frac{m^3V}{m^3+n^3}$, $\frac{n^3V}{m^3+n^3}$. **1115.** $24\sqrt{17}$ см²; $24\sqrt{65}$ см².
- 1116.** $100\sqrt{\frac{89}{85}}$ см²; $80\sqrt{\frac{89}{85}}$ см². **1117.** 90 см³. **1118.** 120° і 60° . **1119.** 1500 см³.
- 1120.** $3Q\sqrt{2}$, $\sqrt{\frac{Q^3}{2\sqrt{2}}}$. **1121.** $\frac{a\sqrt{6}}{6}$. **1122.** 2016 см². **1123.** $\frac{a\sqrt{6}}{6}$. **1124.** 198 см².
- 1125.** $3h(a - \sqrt{b^2 - h^2})$. **1126.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{2} + 2Q\sqrt{3}$. **1127.** $18(10 + \sqrt{3})$ см²
- або $180 + \frac{25\sqrt{3}}{8}$ см². **1128.** $300(5 + 2\sqrt{13})$ см². **1129.** 4300 см².

1130. $22 + \frac{35\sqrt{10}}{8}$ см². **1131.** $6H^2; 2H^2(3 + \sqrt{3})$. **1132.** $(a+b)\sqrt{4H^2 + (a-b)^2}$.

1133. 14 800 см², 504 000 см³. **1134.** 3360 см², 7024,64 см³.

1135. $\frac{a+b}{4}(4c + \sqrt{4c^2 + 3(a-b)^2})$. **1136.** $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a(2b^2 - a^2)}{2b+a}}$. **1137.** $H\sqrt{\frac{n-1}{n}}$, $H\sqrt{\frac{n-2}{n}}$, ..., $H\sqrt{\frac{1}{n}}$. **1138.** $\frac{16d^2H^3}{3(H^2 - d^2)}$. **1139.** $\frac{a\sqrt{16S^2 - 3a^4}}{4}$. **1140.** $\frac{4H^3(2-k^2)}{3k^2}$.

1141. $0,5\sqrt[3]{3V}$. **1142.** 752,64 см³. **1143.** 1024 см³. **1144.** 324 см³.

1145. 960 см³. **1146.** $\frac{32000\pi}{3}$ см³. **1147.** $\approx 3,13$ см. **1148.** $12,96\pi$ м².

1149. 18π см³. **1150.** 812,16 м². **1151.** $\frac{a^3\sqrt{3}}{36}$. **1152.** $64\pi : 27$. **1153.** 3480 см²,

11 600 см³. **1154.** $\arccos \frac{a^2 + b^2 + n^2 - m^2}{2ab}$. **1155.** $\frac{\cos\varphi}{1 - \cos\varphi}$. **1156.** $\frac{h}{\sqrt{-\cos 2\varphi}}$. **1157.** 4S.

1158. $\frac{S \operatorname{ctg}^3 \frac{\beta}{2} \operatorname{tg} \beta}{\pi \sin \alpha}$. **1159.** $\frac{a \sin \alpha}{2 \left(1 + \sin \frac{\alpha}{2} \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2}\right)}$. **1161.** 7 : 20. **1162.** $\frac{340\pi}{3}$ дм³,

172π дм². **1163.** $2\pi R^2, \frac{5\pi}{12}R^3$. **1164.** $4\arccos \frac{\sqrt{34} + \sqrt{2}}{8}$. **1165.** $4\operatorname{arctg} \sqrt{1,5}$.

1171. а) $M(-6; 3; -2);$ б) $M(2; -1; -6)$. **1172.** $D(4; -1; 6)$. **1174.** $D(1; 4; -1)$.

1175. а) $\frac{50}{17}; 5; 4\sqrt{29};$ б) $\frac{79}{\sqrt{337}}; 6,2; 2,6$. **1176.** а) $3\sqrt{2}; \sqrt{26}; 6; \frac{7\sqrt{2}}{18}; \frac{2\sqrt{13}}{39};$
 $\frac{11\sqrt{26}}{78};$ б) $7; 3\sqrt{5}; 2\sqrt{6}; \frac{\sqrt{5}}{3}; \frac{\sqrt{6}}{6}; \frac{\sqrt{30}}{18}$. **1177.** а) $(x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 14$;

б) $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 18$. **1178.** $m = -3, n = -0,5, l = -5$.

1179. а) $2x - 2y + 4z + 1 = 0$; б) $x - 2y + 4z - 5 = 0$. **1180.** $(-0,5; -0,5; 0)$.

1181. а) $m = -8, n = -5$; б) $m = -21, n = -15$. **1182.** $\vec{a} = (2; 1; -1)k$.

1183. а) $7x - 5y + 5z - 2 = 0$; б) $11x - 8y + 8z - 5 = 0$. **1184.** а) $(-9; -2; 0), (-4; 0; -1), (0; 1,6; -1,8)$; б) $(-1; 5; 0), (1,5; 0; 2,5), (0; 3; 1)$.

1186. а) $3x + 2y + 7z + 4 = 0$; б) $3x + 2y + 7z - 1 = 0$. **1187.** а) $\sqrt{206}$;

б) $2\sqrt{42}$. **1188.** а) $\left(2 + \frac{6}{\sqrt{14}}; 1 + \frac{5}{\sqrt{14}}; 2 + \frac{3}{\sqrt{14}}\right); \left(2 - \frac{6}{\sqrt{14}}; 1 - \frac{5}{\sqrt{14}}; 2 - \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$;

б) $\left(\frac{\sqrt{14}}{7}; -1 + \frac{2\sqrt{14}}{7}; \frac{4\sqrt{14}}{7}\right); \left(-\frac{\sqrt{14}}{7}; -1 - \frac{2\sqrt{14}}{7}; -\frac{4\sqrt{14}}{7}\right)$.

1189. $(7; 7; 7), 7$ або $(13; 13; 13), 13$. **1193.** $2x + 3y + 2z - 6 = 0$.

1194. $2x + y - 3z + 1 = 0$. **1195.** а) $3x + 2y + 6z - 6 = 0$;

б) $6x - 3y - 2z - 6 = 0$. **1196.** а) $3x - y - 6 = 0$; б) $x - z - 1 = 0$;

в) $y - 3z + 3 = 0$. **1197.** а) $2x + 5y - z + 4 = 0$; б) $x + 7y - 5z + 11 = 0$.

1198. а) $x - y - z + 1 = 0$; б) $x - y - z - 2 = 0$. **1199.** а) $(-2; -1; -2)$;

б) $(1; 0; -4)$. **1200.** а) $(2; -2; -6)$; б) $(-1; 1; 3)$. **1201.** а) 90° ; б) $\arcsin \frac{1}{3}$.

1203. $\sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2 - R^2}$.

1204. $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 = (R_1 \pm R_2)^2$. **1219.** $1 : 4$. **1248.** $2nR^2$.

1253. а) $\overrightarrow{CM} = \frac{a^2 \cdot \overrightarrow{CA} + b^2 \cdot \overrightarrow{CB}}{a^2 + b^2}$; б) $\overrightarrow{CM} = \frac{a+b-\sqrt{a^2+b^2}}{2b} \cdot \overrightarrow{CA} + \frac{a+b-\sqrt{a^2+b^2}}{2a} \cdot \overrightarrow{CB}$.

1255. $\overrightarrow{OC_1} = k\overrightarrow{OA} + (1-k)\overrightarrow{OB}$, где $k = \frac{(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}) \cdot (\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB})}{(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})^2}$.

1256. $\cos(\angle A - \angle B) + \cos \angle C = 1$. **1265.** а) $\cos \varphi = \frac{\cos \alpha + \cos \beta}{2 \cos \frac{\gamma}{2}}$;

б) $\cos \psi = \frac{1 + \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma}{4 \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\gamma}{2}}$. **1271.** а) Косінус вугла паміж векторами \overrightarrow{AB}

і \overrightarrow{CD} роўны $\frac{1}{2AB \cdot CD} (BC^2 + AD^2 - AB^2 - CD^2)$;

б) $\frac{1}{3}(DA^2 + DB^2 + DC^2) - \frac{1}{9}(AB^2 + BC^2 + CA^2)$.

1273. $AM : MB = 2 : 5$, $CN : ND = 3 : 4$. **1274.** Калі D — вышыня

піраміды $ABCD$, то $\overrightarrow{DK} = x\overrightarrow{DA} + y\overrightarrow{DB} + z\overrightarrow{DC}$, $x + y + z = 1$, $\overrightarrow{DK} \perp \overrightarrow{AB}$

і $\overrightarrow{DK} \perp \overrightarrow{AC}$. З трох апошніх умоў знаходзяцца x , y , z , затым \overrightarrow{DK} і

$$|\overrightarrow{DK}| = \sqrt{(\overrightarrow{DK})^2}$$

ЗМЕСТ

Ад аўтараў	3
----------------------	---

10 КЛАС

1. Прасторавыя фігуры	4
2. Прамыя і плоскасці	6
3. Пабудаванне сячэнняў мнагаграннікаў	9
4. Узаемнае размяшчэнне прамых у прасторы	12
5. Узаемнае размяшчэнне прамой і плоскасці ў прасторы	16
6. Узаемнае размяшчэнне плоскасцей у прасторы	19
7. Перпендыкулярнасць прамой і плоскасці	24
8. Адлегласці	26
9. Вугал паміж прамой і плоскасцю	30
10. Перпендыкулярнасць плоскасцей	32
11. Каардынаты ў прасторы	36
12. Вектар. Дзеянні над вектарамі	37
13. Скалярны здабытак вектараў	40
14. Прымененні вектараў і каардынат	43

11 КЛАС

1. Прyzма	48
2. Цыліндр	62
3. Піраміда	69
4. Конус	78
5. Сфера	83
6. Шар	96
7. Правільныя мнагаграннікі	104

Паўтарэнне курса геаметрыі

1. Геаметрычныя фігуры і іх уласцівасці	106
2. Геаметрычныя велічыні	139
3. Каардынаты і вектары	160
4. Геаметрычныя пабудаванні	174
Адказы	177

Вучэбнае выданне

Латоцін Леанід Аляксандравіч
Чабатарэўскі Барыс Дзмітрыевіч

ЗБОРНІК ЗАДАЧ ПА ГЕАМЕТРЫІ

Вучэбны дапаможнік для 10—11 класаў
устаноў агульнай сярэдняй адукцыі
з беларускай мовай навучання
(базавы і павышаны ўзроўні)

Заг. рэдакцыі *Г. А. Бабаева*. Рэдактар *Н. М. Алганава*.

Мастацкі рэдактар *В. М. Карповіч*.

Тэхнічнае рэдагаванне і камп'ютарная вёрстка *Г. А. Дудко*.

Карэктары *В. С. Казіцкая*, *А. П. Тхір*, *Г. В. Алешка*.

Падпісана да друку 17.09.2021. Фармат $70 \times 90^{1/16}$. Папера афсетная.

Друк афсетны. Ум. друк. арк. 14,04. Ул.-выд. арк. 10,0.

Тыраж 6327 экз. Заказ .

Выдавецкае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Народная асвета» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвалальніка друкаваных выданняў № 1/2 ад 08.07.2013.

Пр. Пераможцаў, 11, 220004, Мінск, Рэспубліка Беларусь.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвалальніка друкаваных выданняў № 2/3 ад 10.09.2018.

Вул. Каржанеўская, 20, 220024, Мінск, Рэспубліка Беларусь.

Правообладатель Народная асвета

(Назва ўстановы адукацыі)

Навучальны год	Імя і прозвішча навучэнца	Стан вучэбнага дапаможніка пры атрыманні	Адзнака навучэнцу за карыстаннне вучэбным дапаможнікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			